

В.І.Іўчанкаў

ДЫСКУРС БЕЛАРУСКІХ СМИ.

Арганізацыя публіцыстычнага тэксту

Іўчанкаў В.І. Дыскурс беларускіх СМИ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту [Электронны рэсурс]. — Электрон. тэкст. дан. (4050 кб). — Mn.: “Электронная книга БДУ”, 2004. — Рэжым доступу: <http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Journalism/ivchenkov.pdf>. — Электрон. версія друк. выдання, 2003. — PDF фармат, версія 1.4 . — Сістэм. патрабаванні: Adobe Acrobat 5.0 і вышэй.

МИНСК

«Электронная книга БДУ»

2004

© Іўчанкаў В.І., 2004

© Навукова-метадычны цэнтр

«Электронная книга БДУ», 2004

www.elbook.bsu.by

elbook@bsu.by

В. І. Іўчанкаў

**ДЫСКУРС БЕЛАРУСКІХ СМІ.
Арганізацыя публіцыстычнага тэксту**

Мінск
2003

УДК
ББК
І

Рэцэнты:
Стральцоў Б.В., доктар філалагічных навук,
прафесар кафедры сацыялогіі журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага універсітета;

Плотнікаў Б.А., доктар філалагічных навук,
прафесар кафедры беларускай мовы і мовазнаўства
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Іўчанкаў В. І.

I 15 Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту /
В. І. Іўчанкаў. – Мн.: БДУ, 2003. – 257 с.
ISBN 985-445-XXX-X.

У манаграфіі разглядаецца структура, кампанентны склад і функцыональная прызначанасць публіцыстычнага тэксту – складанай камунікатыўнай з'явы, якая ўтрымлівае, акрамя інтрапрагматычнай, экстрапрагматычную інформацыю (мэтавыя ўстаноўкі адрасата і адрасанта, веды пра акаляючы свет, умовы ўзнікнення лексемы і інш.). Дыскурс беларускіх СМІ вывучаецца ў сацыяльным, кагнітыўным і прагматычным аспектах, шмат увагі надаецца яго лінгвістычнай арганізацыі.

Прызначаецца для журналістаў, лінгвістаў, выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў.

УДК
ББК

ISBN 985-445-XXX-X

© Іўчанкаў В. І., 2003
© БДУ, 2003

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ	5
----------------	---

Г л а в а 1. ГЕНЕЗІС І АНТАЛАГІЧНЫ СТАТУС ЛІНГВІСТЫКІ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ 11

1.1. Тэкст. Тэорыя тэксту і лінгвістыка тэксту.	
Дэфинітыўны апарат апрацоўкі тэксту ў лінгвістычных сферах.	
Інтэртэкстуальнасць	12
1.2. Тэкставая дзейнасць журналіста. Журналісці тэкст:	
інфармацыйная і публіцыстычная тэксты. PR-тэксты	18
1.3. Дыскурсны падыход да вывучэння публіцыстычных тэкстаў (сцэнарый дыскурснага аналізу тэкстаў-навін)	23
1.4. Роля сасюраўскай канцепцыі ў вызначэнні сутнасці дыскурснага падыходу да вывучэння СМІ	28
1.5. Праблема вызначэння зместу тэрміна <i>дыскурс</i> , яго структуры і залежнасцей	29
1.6. Ад вывучэння мовы ў сацыяльным кантэксьце да дыскурснага аналізу	35
1.7. Асобныя харектарыстыкі беларускамоўных тэкстаў СМІ ў звязку з гісторыяй і сучасным станам функцыянавання мовы	38
1.7.1. Семантычнае кандэнсацыя як акумулятыўны сродак назапашвання ведаў пра ментальнасць народа	40
1.7.2. Моўная дывергенцыя і канвергенцыя: уплыў на вытворчасць публіцыстычнага тэксту	41
1.7.3. Беларускія СМІ ў сітуацыі дзяржаўнага білінгвізму, сучасныя тэндэнцыі развіцця мовы СМІ	44
1.7.3.1. Ізамарфізм рускага элемента ў беларускамоўных тэкстах СМІ	56
1.8. Агульныя анталагічныя і прыватныя экстралингвістычныя харектарыстыкі публіцыстычнага тэксту	58
1.8.1. Публіцыстычны тэкст: прызначанасць для масавай аўдыторыі і распаўсюджанасць	59
1.8.2. Экстралингвістычны фактар дзеяння публіцыстычнага тэксту: аператыўнасць	65
1.8.3. Перманентнасць публіцыстычнага тэксту: перыядычнасць і рэгулярнасць. Фарміраванне інфармацыйных паводзін	69
1.8.4. Дубліраванне і вар’іраванне: варыянтна-інварыянтны падыход да сігніфікацыі публіцыстычнага тэксту	73
1.8.5. “Вытворчы цэх” публіцыстычнага тэксту: аўтарскае “я” і калектыўнае аўтарства	88

1.8.6. Экстраплінгвістычна матывація інтэртэксуальнаага эфекту журналісцкай дзейнасці	93
1.8.7. Камунікатыўныя зададзенасць і прызначанасць публіцыстычнага тэксту	118
<i>Вывады</i>	123
Г л а в а 2. ЛІНГВІСТЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ	
2.1. Выражэнне моўнай асобы ў тэксле	127
2.1.2. Трапеічнаа сістэма маастацкага тэксту ў дачыненні да сацыяльнай дзейнасці носьбіта мовы	128
2.2. Вонкавая і ўнутраная структурыраванасць публіцыстычнага тэксту	135
2.3. Парадыгматыка і сінтагматыка публіцыстычнага тэксту	137
2.3.1. Парадыгматычная здольнасць вербалльнага знака ў публіцыстычным тэксле	141
2.3.2. Індыкатары ілакутыўнага акта <i>перабудова</i>	145
2.3.3. Парадыгматычная структурыраванасць публіцыстычнага тэксту і камунікатыўная дамінанта аднаго з яго элементаў	153
2.3.4. Сінтагматыка публіцыстычнага тэксту	167
2.4. Марфалагічнаа стратыфікацыя публіцыстычнага тэксту	170
<i>Вывады</i>	178
Г л а в а 3. КАГНІТЫЎНАЯ АПРАЦОЎКА ДЫСКУРСА СМІ	
3.1. “Падзейнасць” публіцыстычнага тэксту: рэальнасць / ірэальнасць	181
3.1.1. Кагнітыўны аспект ірэальнай “падзейнасці” медия-дзеяння	184
3.2. Інтэрпрэтацыя публіцыстычнага тэксту як дыскурса. Канцэнты “чалавека” як сукупнай моўнай асобы	187
3.3. Складнікі публіцыстычнага тэксту: тэма, топік, фрэйм	193
3.3.1. Фрэймавыя структуры як презентацыя эпізадычнай памяці	198
3.4. Дыскурсны аналіз у лінгвістыцы публіцыстычнага тэксту	199
3.4.1. Прагмакагнітыўны аналіз публіцыстычнага тэксту як дыскурса	200
3.4.2. Лакутыўна-ілакутыўна-перлакутыўны працэс ў публіцыстычным тэксле	204
<i>Вывады</i>	212
ЗАКЛЮЧЭННIE	
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ	
ДАДАТАК 1	248
ДАДАТАК 2	256

УВОДЗІНЫ

Маўленне журналіста, зафіксаванае на пісьме або ў аўдыёвізуальных сродках, шматаспектнае і разнажанравае ў сваім праяўленні, спароджанае ў канкрэтных грамадска-палітычных і сацыяльна-культурных умовах, у гістарычным часе, у анталогіі сваёй вызначаеца глыбіннымі структурамі, якія і канвенцыйна (арбітрапна), і гнасеалагічна, і прагматычна, і кагнітыўна рэпрэзентуюць мадэлі, стратэгіі, “вобразы” планавання, вытворчасці і праектавання на масавую аўдыторыю публіцыстычнага тэксту. Журналісцкі тэкст выступае ў якасці своеасаблівага барометра на змены ў жыццёвым уладкаванні грамадства, вызначае іх характар, прадвеснічае эвалюцыйным зрухам у сінтагматыцы моўных знакаў, аператыўна рэалізуе парадыгматычныя магчымасці мовы. Журналіст, ствараючы ўласны тэкст, дэкадзіруе рэчаіснасць, бо дыхатамія *сацыяльны вопыт – тэкставая дзеянасць* найбольш поўна праяўляеца ў практицы журналіста: “...журналіст як самабытная асона не толькі засвойвае агульныя для пэўнага калектыву нормы і формы сацыяльных паводзін і прафесійнай дзеянасці, але і выпрацоўвае і набывае ўласны, індывідуальна-непаўторны, агульнапалітычны, культурна-гістарычны вопыт, які дазваляе яму ўплываць на чытачоў (слушачоў, гледачоў). Наяўнасць гэтага вопыту і дазваляе журналісту дасягнуць поўнай самарэалізацыі, якая залежыць ад яго “агульнакультурнага патэнцыялу” і яго прафесійнай адоранаасці” (Смирнов, 1997, 118).

На першы план вылучаюцца сферы навуковага пазнання, якія вынікаюць з сукупнасці даследчых намаганняў тэарэтыкаў журналістыкі, лінгвістаў, антраполагаў, кагнітолагаў, філосафаў, што засведчвае новы падыход да прадукту разумовай дзеянасці чалавека – тэксту. Такі падыход заснаваны не на структурным распазнаванні элементаў, кампаноўкі тэксту, а на сістэмным узаемадзеянні вербальнага знака з іншымі знкамі натуральнага свету і вызначэнні прыроды такога ўзаемадзеяння.

Вывучэнне моўных адзінак набывае глабальны характар, прадметам разгляду з цягам часу становіцца “*ўзбуйненае сінтаксічнае цэлае*”, для чаго акадэмік Пяшкоўскі прапаноўваў выпрацаваць ёмкі аднаслоўны тэрмін (Пешковский, 1956), што пасля інтэрпрэтавалася ў такіх дэфі-

ніцыях, як складанае сінтаксічнае цэлае, звышфразавае адзінства, працячная страфа і г. д. Нарэшце быў знайдзены аптымальны варыянт для тэрміналагічнага абазначэння – *тэкст*, якое, у сваю чаргу, на сёння ўзбагачаецца новым змястоўным напаўненнем, пераўласабляючыся ў адно з цэнтральных паняццяў шматлікіх навуковых адгалінаванняў – *дискурс*.

Гісторыя фарміравання гэтых асноўных паняццяў адцяняе канцептуальную накіраванасць навуковага асвятлення інтра- і экстрападынгістычных з'яў, паказвае на ўзнікненне асаблівай перспектывы мовазнаўчай науки: “Даследаванне адзінак тэксту вызначыла фарміраванне новай галіны навукі пра мову, якая атрымала назуву “лінгвістыка тэксту” або “тэорыя тэксту” і з’явілася адным з перспектывных напрамкаў у сучасным мовазнаўстве” (Папіна, 2002, 3). У ёй павінна знайсці сваё годнае месца лінгвістыка публіцыстычнага тэксту, якая мае спецыфічнае навуковае напаўненне, свой уласны аб’ект і прадмет даследавання, свой анталагічны статус і якая базуецца на інтэгратыўным падыходзе да асвятлення падзеяў жыццёвага ўладкавання. Станаўленне гэтай міждысцыплінарнай навукі мае таксама пад сабой трывалы грунт – дыскурсны аналіз СМІ.

Айчынная навука амаль не зведала спраб далучэння да набыткаў лінгвістыкі высноў тэорыі і практикі журналістыкі, тэорыі камунікацыі. Замкнёная ў рамках спецыфічнага інталінгвістычнага аб’екта вывучэння, лінгвістыка толькі з другой паловы XX ст. распаўсюджвае навуковыя цікавасці на “сумежнае існаванне” тэкставых арганізацый. Так, у 60-х гг. мінулага стагоддзя нараджаецца напрамак лінгвістычных даследаванняў – лінгвістыка тэксту, аб’ектам якой становяцца заканамернасці і прыёмы пабудовы звязнага тэксту, яго сэнсавыя катэгорыі, што выражаютца гэтымі правіламі. Першы этап яе фарміравання характерызуецца ўвагай да спосабаў захавання звязнасці, моўнай спаянасці тэксту, разумення, метадаў перадачы карэфэрэнцыі асобы і іншых фармальных канструктаў тэкставай арганізацыі. З цягам часу лінгвістыка тэксту (70-я гг. XX ст.) набывае расплывістасць свайго анталагічнага статуса і прымяняеца ўжо як аператыўны інструмент няўласна лінгвістычных даследаванняў. У ракурсе выяўлення фону ведаў, агульнага для адресата і адрасанта, агульной карціны свету, без адзінства якой тэкст будзе неразумелым, яна набліжаецца да прагматыкі, псіхалінгвістыкі, тэорыі рыторыкі, тэорыі прэсупазіцый, цесна змыкаеца са стылістыкай. Пры ўвазе да глыбінных сэнсаў, якія маюцца ў адным пэўным замкнёным тэксце, лінгвістыка тэксту мяжуе з герменеўтыкай, патэыкай, тэорыяй камунікацыі.

Навукі, аб’ектам якіх з’яўляеца публіцыстычны тэкст, маюць агульную цікавасць, што вынікае з цеснай арганічнай сувязі моўнага факта з

сацыяльнымі дзеяннямі чалавека. Яна (цікаласць) звязвае ў адзін да-следчы ланцужок журналістыку, лінгвістыку і антрапалогію, сярод якіх прэвалюе прадмет вывучэння – публіцыстычны тэкст. Варта дадаць, што шматлікія вучоныя інтуітыўна адчуваюць патрэбу ў міждысцыплінарным даследаванні маўлення як прадуктыўнага выразніка журналісцкай дзеянасці. Пра гэта яскрава сведчаць працы прафесара М. Цікоцкага, які стаіць ля вытокаў класічнай стылістыкі (Цікоцкі, 1981; 1995) і беларускай стылістыкі, скіраванай на моўную простору публіцыстычнага маўлення (Цікоцкі, 1971).

Беручы свой пачатак з рыторыкі, прайшоўшы складаны шлях суіснавання, стылістыка атрымала шмат навуковых інтэрпрэтаций і практичных увасабленняў. Тэрміналагічнае прызнанне яна атрымала ў пачатку XIX ст. у сувязі з даследаваннямі індывідуальнасці творчай асобы. У сярэдзіне гэтага ж стагоддзя стылістыка навукова абурнутоўваецца Г. Спэнсерам (1852) і Х. Штэйнталем (1866); вытокі гістарычнай стылістыкі закладзены акадэмікам А. Весялоўскім (1895). Сучасны этап развіцця сусветнай стылістыкі як лінгвістычнай дысцыпліны пачаўся з прац Ш. Балі (1909), яна ўкараняеца ў навуковую практику як самастойнае адгалінаванне ў працах удзельнікаў Пражскага лінгвістычнага гуртка (1926–1950) В. Матэзіуса, Б. Трнка, Б. Гаўранека, Й. Вахека, Я. Мукаржоўскага, У. Скалічкі, Й. Коржынека, П. Троста і інш. Ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве фундаментальную распрацоўку і вызначэнне перспектыў стылістыкі падаў акадэмік В. Вінаградаў (1940–1969).

З пункту гледжання сучасных уяўленняў пра ўладкаванне навукі аб мове стылістыка магла бы уключыцца ў лінгвістычную семіётыку, лінгвістычную прагматыку, у тэорыю маўленчага ўздеяння, а таксама ў тэорыю моўнага вар’іравання. Аднак яна, з інструментарыем эстэтычна адзначанага маўлення, не магла не знайсці выйсце на даследаванне супрацьпастаўленых варыянтаў моўнага выражэння, дзе акрэсліваеца адзін і той жа пазамоўны змест, але пры гэтым дадаткова паведамляеца пра адносіны гаворачага да камунікатыўнай сітуацыі, да зместу выказвання, да адрасата і самога сябе. Стылістычныя варыянты разглядаюцца з пункту гледжання іх утварэння, сферы ўжывання і прынцыпаў адбору ў залежнасці ад мэт і сітуацыі маўленчага контактаўвання.

Стыліст вывучае цэласныя маўленчыя ўтварэнні і, канешне, выходзіць на ўзровень тэксту. Такім чынам фарміруеца новы навуковы напрамак – стылістыка тэксту, якая, у сваю чаргу, набліжаеца да лінгвістыкі тэксту. Шматлікія даследчыкі адзначаюць “пагранічнасць” і экстралингвістычную матываванасць стылістыкі тэксту, але амаль усе сыходзяцца ў адным: “...разглядаюць стылістыку тэксту як навуковую

дысцыпліну, якая вывучае функцыянаванне, стылёвую асаблівасць тыпаш і адзінак тэксту, як важнейшы, цэнтральны раздзел функцыянальнай стылістыкі, дакладней, – стылістыкі маўлення” (Цікоўкі, 2002, 13).

Айчыннай мовазнаўчай навуцы XX ст., асабліва акадэмічнай, уласціва традыцыя дэскрыптыўнай лінгвістыкі. Прычынай таму з’явілася метадалогія дыялекталагічнай школы: даследаванні беларускіх вучоных-дывялектолагаў трывала ўвайшлі ў скарбонку славянскага мовазнаўства. Моцнымі былі лексікалагічны і лексікаграфічны напрамкі. Назіральнік за моўнымі працэсамі і па сёння мае ўдзячную глебу для даследавання – беларускую мову ў яе гістарычным праяўленні.

На фоне агульнага савецкага (ідэйна уніфікованага) мовазнаўства, дзе панавалі рускамоўныя даследаванні пра рускую мову, у нетрадыцыйным для таго часу напрамку пачала фарміравацца стылістыка публіцыстычных жанраў – сімбіёз філалагічнай навукі, у якой арганічна спалучыліся набыткі лінгвістыкі, літаратуразнаўства і журналістыкі (Цікоўкі, 1971). Менавіта яна перакідае масток у даследаванне тэксту як дыскурса.

Паступова ў беларускай філалогіі фарміруеца новы напрамак, які вынікае з наступнага пастулата: тэкст – гэта не простая лінгвістычная адзінка, а з’ява чалавечай дзейнасці, камунікацыі і познання. Адсюль стала важным паказаць механізмы дзеяснай інтэрпрэтацыі тэксту ў сістэме рэальных сітуаций.

У сярэдзіне 1970-х гг. у сусветнай лінгвістыцы і журналістыцы тэкст пераасэнсоўваеца вучонымі як камунікатыўны працэс, таму лінгвістыка тэксту ад статьчнага пераходзіць на так званы дынамічны, працэдурны падыход. Важную ролю ў гэтым пераходзе адыгралі працы па мадэляванні разумення і вытворчасці звязнага тэксту, выкананыя ў рамках штучнага інтэлекту (Р. Шэнк, ван Дэйк). Журналісцкі тэкст у такім набліжэнні займае асаблівае месца і мае даследчыя прыярытэты ў рэчышчы дыскурснага аналізу СМІ. “Менавіта дыскурсны аналіз дазваляе ўбачыць вербалъны тэкст, асабліва журналісцкі, у яго рэальным камунікатыўным дзеянні, у інтэграцыі з сацыяльна-культурнымі і ідэалагічнымі канспектамі, убачыць, як працэс, што працякае ва ўзаемасувязі са шматлікімі іншымі функцыянальнымі катэгорыямі, уключаючы чытальніцкую аўдыторыю” (Мінсонжников, 2001, 299).

Вядомаяпольская даследчыца прафесар Кажанеўска-Берчыньска (Joanna Korzeniewska-Berczycska) сваю кнігу “Вобраз чалавека ў кантынууме публіцыстыкі” пачынае харктарыстычнымі словамі: “Чалавек на мяжы стагоддзя апынуўся ў сітуацыі разгубленасці і поўнага недаўмення” (Korzeniewska-Berczycska, 2001, 9). Прыведзеныя слова

з'яўляюцца партрэтным накідам на сучасніка постсавецкай прасторы, чалавека, каштоўнасныя намеры якога саступаюць дарогу іншым вартасцям, сягаюць у іншую тэкставую палітру жыцця. Адсюль праектуеца роля журналіста новага часу і акрэсліваеца прызначэнне самой публіцыстыкі як найвышэйшага “віду грамадска-палітычнай літаратуры, галоўным прызначэннем якой з'яўляецца палітычнае асэнсаванне і адлюстраванне рэчаінасці шляхам спалучэння рацыянальна-аналітычнага і эмаянальна-вобразнага спосабаў літаратурнай распрацоўкі жыццёвых сітуацый з мэтай дасягнення канкрэтнага выніку” (*Стральцоў*, 1999, 124). Заснавальнік беларускай тэорыі журналістыкі, асноваўкладальнік сучаснай творчай школы прафесар Б. Стральцоў, гаворачы пра сённяшня тэндэнцыі развіцця журналісцкай навукі, заўважае: “У апошнія гады адбыліся значныя змены ў функцыянованні журналістыкі, у тым ліку і па тэкставых фактарах. Мы пачалі пазбаўляцца ад зашоранаасці ў вызначэнні абсягаў і мадэляў журналісцкай творчасці” (*Стральцоў*, 2000, 192). Украінскія калегі слушна падкрэсліваюць новую ўласцівасць: “Журналістъскій текст, што претендуе на серйозність (а саме такимі мае быті текст міжнароднай тематики), мусіць быті принципово діалогічным, відкритым, так само відкритым, як сучасна культура і, нарэшті, самій сучаснік світу” (*Гриценко, Шкляр*, 2002, 288).

Такім чынам, тэкст, створаны журналістам, дынамічна зменлівы, экстралінгвістычна структурыраваны, прыцігвае ўвагу сваёй складанасцю і рознабаковасцю, што вымушае ўлічваць і размытасць, і няпэўнасць, і стахастычнасць у працэсе вызначэння тых ці іншых яго сістэмных, анталагічных і функцыянальных уласцівасцей.

Сінкрэтычны падыход да тэксту як складанай камунікатыўнай з'явы меў складаную гісторыю ўзнікнення і замацавання ў навуковай практицы. Матэрыялістычнае разуменне прычыннай абумоўленасці ўсіх рэчаў, іншымі словамі, дэтэрмінізм, на думку Іллі Гальперына, “у пабудове лінгвістычнай тэорыі надоўга затрымаў паступовы рух нашай наўкі. Гэта стала асабліва відавочным, калі лінгвісты звярнуліся да тэксту, які па самой сваёй сутнасці адначасова і дэтэрмінаваны і “размыты” (*Гальперин*, 1981, 4).

У рускамоўных працах беларускіх вучоных на зыходзе XX ст. відаочна выражаеца пэўная цікавасць да праблем змястоўнага аналізу грамадска-палітычных тэкстаў. Гэта вылілася ў выданне трох выпускаў “Метадалогіі даследавання палітычнага дыскурса” пад агульнай рэдакцыяй доктара філалагічных навук І. Ухванавай-Шмыгавай (Методология..., 1998; 2000; 2002) і, можна лічыць, стала вынікам разумення неабходнасці інтэгратыўнасці навук. Так, ва ўводзінах да другога вы-

пуску названага выдання “Лінгвістыка і сацыяльныя науки ў аспекте інтэгравання” канстатуеца: “Кожная наука мае свой прадмет і аб’ект ведаў. Прадмет ведаў забяспечвае яе самастойнасць, ідэнтыфікуе яе сярод іншых науک, у той час як аб’ект ведаў непазбежна выводзіць на інтэгратыўныя тэндэнцыі, бо вызначае поле, якое гэта галіна ведаў апрацоўвае” (Методология..., 2000, 7). Вывядзенне вучонымі, якія належаць да розных даследчых напрамкаў, шерагу тэарэтычных парадыгмаў, метадалагічных праграм і канкрэтных методык, маўленчых практик у палітычнай, рэлігійнай, педагогічнай сферах, у галіне міжнацыянальнай камунікацыі стала трывалым падмуркам вылучэння сінкрэтычнага вывучэння фактаў мовы. Выпускі “Метадалогі...” грунтуюцца на інтэрпрэтацыях навуковых набыткаў ёўрапейскай і амерыканскай школ (Ралан Барт (Францыя), Тэун А. ван Дэйк (Нідерланды), Эдмунд Гусерль (Германія), Дэніс Мак-Куэл (Нідерланды), Агюст Конт (Францыя), Клод Леві-Строс (Францыя), Эдуард Сепір (ЗША), Бенджамін Лі Уорф (ЗША) і інш.), уключаюць у поле даследчага зроку дыскурсіўныя практикі субстанцыяльнага парадку, акрэсліваюць параметры і прыярытэты станаўлення лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту як сумежнай сферы “дыскурс-пазнання”, прагна ўбіраюць у сябе напрацаванае беларускім і славянскім мовазнаўствам. Пры гэтым заўважаецца яўны крэн у англамоўную лінгвістыку. Прынцыпова важным і карысным для нашага даследавання з’яўляецца прызнанне аўтарамі тэкстцэнтрычнасці гуманітарнага пазнання.

Шырокі спектр даследаванняў, пададзеных у “Метадалогі...” паводле камунікатыўна-функцыянальнага аналізу, лінгвістычнай семіетыкі, этналінгвістыкі, прагматыкі, метадалогіі (парадыгмалістыкі), да зволіў у пэўнай ступені раскрыць заяўлены пастулат: “Інтэгратыўнасць – гэта натуральны працэс “сталення” “навукі” (Методология..., 2000, 7). Зразумела, што шматтайнасць у падыходах спараджае ў поліаўтарскім даследаванні рознадэфініраванасць і кантамінаванасць некаторых ключавых паняццяў. Такіх, напрыклад, як тэкст, дыскурс. Несупастаўляльнымі аналагічныя методыкі дыскурс-аналізу выглядаюць у працах айчынных мовазнаўцаў і перакладных, напрыклад Т. А. ван Дэйка, Дэніса Мак-Куэйла і інш. У “Метадалогі...” наглядаецца пэўная эклектычнасць, непаслядоўнасць і тэрміналагічная неўпарадкованасць. Аднак зварот шырокага кола спецыялістаў да даследавання палітычнага дыскурса дае добры плён – нарастанне ўвагі да новых інтэгратыўных падыходаў у вывучэнні палітычных тэкстаў, і ў прыватнасці тэкстаў СMI.

ГЛАВА 1

ГЕНЕЗІС І АНТАЛАГІЧНЫ СТАТУС ЛІНГВІСТЫКІ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

Камунікатыўная функцыя мовы, з'яўляючыся першакрыніцай інфармацыйнай і паняційнай дзейнасці чалавека і ўвасобленая ў вербальным тэксле, грунтоўна сцвердзіла сваё прыярытэтнае месца ў лінгвістичнай сферы, пераканаўча засведчыла магчымасці падачы думкі, стала аптымальным перадатчыкам сацыяльнага багажу пазнання навакольнага асяроддзя.

Арганічным працягам навуковага спасціжэння свету стала ўзвядзенне камунікатыўнага аспекту даследавання мовы ў ранг галоўнага кампанента агульной тэорыі камунікатыўна-моўнага ўзаемадзеяння. Вывучэнне мовы ў такім рэчышчы не толькі адкрывае доступ да працэсаў і структур, што забяспечваюць прадуцыраванне, разуменне, запамінанне, але і дае магчымасць тлумачыць, як адбываецца планаванне, вытворчасць і разуменне маўленчых актаў. Такім чынам, прадукт разумоўя чалавечай дзейнасці – пэўная тэксставая арганізацыя – уяўляе сабой складаную камунікатыўную з'яву. Яна не толькі ўключае інтрапінгвістычныя фактары пабудовы, а і падае даволі разнастайную карціну свету, адлюстроўвае працэс устанаўлення неабходнай сувязі паміж моўнымі выказваннямі як лінгвістичнымі аб'ектамі і сацыяльнымі дзеяннямі.

Умацаваны ў навуковую практику новы этап лінгвістичнага вывучэння свету засноўваецца на семіялагічнай прыродзе слова, якое інфарматыўна перадае заўважныя і незаўважныя сацыяльна-эканамічныя, грамадска-палітычныя пераўладкаванні носьбітаў мовы (лексіка-семантычныя зрухі), дыягназуе тып мыслення, рэалізуе камунікатыўныя макра- і мікростратэгіі (фарміраванне і трансфармация мадэлей камунікатыўных сітуаций у залежнасці ад сацыяльнага вопыту), арганізуе прагматичны кантэкст (валоданне не толькі агульнымі ведамі, але і ўласнымі ўстаноўкамі, уяўленнямі, эмоцыямі).

Мова адлюстроўвае рэчаіснасць і чалавека, з'яўляеца формай захоўвання ведаў пра рэчаіснасць.

Уласна лінгвістычныя і міждысцыплінарныя даследаванні апошніх дзесяцігоддзяў базай для навуковых пошукаў маюць семіятычную сувязь паміж з'явамі жыцця, презентацыю іх у мове не толькі на інталінгвістычным узроўні, які забяспечвае тэхналагічную функцыю камунікацыі, але і на ўзроўні ілакутыўных сіл, якія ўключаюць у сябе своеасаблівую гаму маўленчай дзейнасці.

У другой палове XX ст. прадстаўнік нямецкай школы Петэр Хартман прапаноўваў падзяліць сферы даследавання тэксту на тры: агульную лінгвістыку тэксту, лінгвістыку канкрэтнага тэксту, лінгвістыку тыпалогіі тэкстаў (*Hartman, 1971*).

Тэрміналагічнага статуса як асобнай сферы чалавечага пазнання лінгвістыка публіцыстычнага тэксту ў сучасных працах вучоных не была, не вызначаны яе анталагічны статус. Не было доказных, навукова і эмпрычна падстаўных аргументаў надаць ёй выгляд асобнай, спецыфічнай па сваім аб'екте і прадмете галіны мовазнаўства. Мабыць, прычына гэтаму ёсьць адсутнасць сінкрэтычнага погляду на публіцыстычны тэкст з боку журналістыкі і лінгвістыкі. Менавіта ў фокусе такога разгляду можа фарміравацца асобная галіна навуковых даследаванняў, аб'ектам якой мае быць публіцыстычны (газетны, журналісцкі) тэкст. Своеасаблівасць яго вызначаецца “спецыфікай публіцыстычнай формы адлюстравання рэчаіснасці, якая спалучае сістэму разгорнутых доказаў, што дзейнічаюць на разум чытачоў і слухачоў строгай лагічнасцю думкі і на іх пачуцці – эмацыйнальнасцю выкладу” (*Цікоцкі, 1971, 184–185*) – лінгвістыкай публіцыстычнага тэксту, якую трэба лічыць складнікам агульнай лінгвістыкі тэксту, тэорыі і практикі журналістыкі.

1.1. ТЭКСТ. ТЭОРЫЯ ТЭКСТУ І ЛІНГВІСТЫКА ТЭКСТУ. ДЭФІНІТЫЎНЫ АПАРАТ АПРАЦОЎКІ ТЭКСТУ Ў ЛІНГВІСТЫЧНЫХ СФЕРАХ. ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦЬ

Вывучэнне тэксту (фр. *texte*, англ. *text*, ад лац. *textus* ‘тканіна, сплыненне, структура; звязны выклад’) у якасці прадмета самастойнага даследавання з'яўляеца клопатам не толькі лінгвістаў, але і літаратуразнаўцаў, семіёлагаў, псіхолагаў, этнографаў і інш. вучоных. Ва ўласна лінгвістычных працах гэтае паняцце часцей за ўсё звязваецца з такімі раздзеламі мовазнаўства, як лінгвістика тэксту, тэорыя тэк-

сту, сінтаксіс тэксту, а таксама структура тэксту, герменеўтыка тэксту, граматыка тэксту. Па сутнасці гэтых паняццяў і вызначэнняў аб'ёму, а таксама даследчай цікавасці, акрэсленай кожнай з іх, у сучаснай навуцы не існуе адзінай думкі. Так, у найбольш аўтарытэтным лінгвістычным выданні сцвярджаеца: “...Анталагічны статус кожнай з гэтых дысцыплін вызначаны недакладна, і ў цэлым можна гаварыць пра больш агульную дысцыпліну – тэорыю тэксту” (Ніколаева, 1990, 507). Тамсама заходзім: “Тэорыя тэксту ... філалагічная дысцыпліна, якая ўзнікла ў 2-й палове XX ст. на перакрыжаванні тэксталогіі, лінгвістыкі тэксту, паэтыкі, рыто-рыкі, прагматыкі, семіётыкі, герменеўтыкі і якая валодае, нягледзячы на мноства міждысцыплінарных перакрыжаванняў, уласным анталагічным статусам” (Ніколаева, 1990, 508). Супяречлівасць меркавання ў адным лінгвістычным даведніку, да гэтага ж выказаных адным аўтарам, яшчэ раз пацвярджае спецыфічнасць і неўсталяванасць навуковай думкі аб статусе двух асноўных адгалінаванняў, якія непасрэдным і адзінным прадметам свайго разгляду бачаць тэкст. Прынцыповым адрозненнем і комплексам уласцівасцей, якія дазваляюць дыферэнцыраваць паняцці “лінгвістыка тэксту” і “тэорыя тэксту”, з’яўляецца замацаванасць за першым інтрападактывічных фактараў, а за другім – агульнай семіялагічнай прыроды любой знакавай паслядоўнасці пры пэўнай перавазе вербальнай.

У лінгвістыцы тэксту на сёння наглядна вылучаюць два асноўныя напрамкі. У першым выяўляюцца сэнсавыя адрозненні камунікатыўна арыентаваных кампанентаў выказвання, якія паказваюць на правілы лагічнага разгортвання зместу тэксту, яго прагматычных харектарыстык. Тэкст выступае ў ролі кантэкстна-канструктыўнага камунікатыўнага акружэння, якое дазваляе рэцыпіенту інтэгравацца ў “карціну свету” яе стваральніка. Другі напрамак прадугледжвае выяўленне глыбінных сэнсаў, якія могуць быць змешчаны ў адным вербальным тэксле. І першы, і другі маюць непасрэднае канструктыўнае дачыненне да дыскурснага аналізу, пры якім тэкст разглядаеца як камунікатыўная з’ява, камунікатыўная падзея, “фрагмент рэчаіснасці”, прычым выяўляеца камплементная сістэма працэсаў спараджэння тэксту – планаванне, вытворчасць і праектаванне на спажыўца. У тэорыі тэксту даследуюцца асноўныя ўласцівасці семіятычнага тэксту – звязнасць і функцыянальная нагрузкa яго элементаў.

Найбольш вядомая ранняя праца, на якой грунтуюцца ідэі тэорыі тэксту, належыць рускаму фолькларысту і літаратуразнаўцу Уладзіміру Пропу (Пропп, 1969), які апісаў агульныя прынцыпы пабудовы “марфалогіі”

казкі, заснаваныя на тым, што ў казцы маецца абмежаваная колькасць тыпаў падзея і персанажаў, яны стабільныя, хаця могуць рэалізоўвацца па-разнаму.

Кніга У. Пропа выклікала ашаламляльную цікавасць навукоўцаў розных даследчых школ. Яна была перакладзена на англійскую і французскую мовы (1958, 1968, 1970), мела значны ўплыў на шэраг навуковых напрамкаў, у тым ліку на семіётыку і лінгвістыку тэксту. Гэта тлумачылася перш-наперш тым, што ў народжаных навуках былі зроблены адкрыцці, якія выходзілі з прымянення дакладных методык і вылічэнняў. У хуткім часе такая метадалогія была перакінута на сферу гуманітарных дысцыпін – з'явіліся матэматычная і структурная лінгвістыка, тэарэтычнае паэтыка, семіётыка і інш. Разуменне мастацтва як нейкай знакавай сістэмы, прыём фармалізацыі і мадэлявання,магчымасць прымянення матэматычных вылічэнняў былі далучаны да філалагічнай практикі аналізу.

Стайленне да кнігі У. Пропа было неадназначным. Так, у артыкуле Клода Леві-Строса “Структура і форма” (Леві-Стросс, 1983) уздымаюцца дыскусійныя пытанні пра судноснасць структуры і гісторыі, семантычнае апісанне міфа і сінtagматычнае апісанне казкі, на якія У. Проп дае адказ у працы “Структурнае і гістарычнае вывучэнне чароўнай казкі” (Prop, 1983). Трэба адзначыць, што дыскусійнасць і адкрытая праблематыка “Марфалогіі...” Пропа сталі дынамічным рухавіком развіцця асноўных ідэй тэорыі тэксту, паклалі пачатак структурнаму вывучэнню апавядальных тэкстаў. Яна і сёння захоўвае значэнне тэарэтычнай першадарніці.

Правілы паслядоўнага разгортвання зместу вывучаюцца французскімі структуралістамі і семіёлагамі (К. Леві-Строс, Р. Барт, Ц. Тодараў, А. Грэмас), якія разглядаюць тэкст як вынік паслядоўнага разгортвання асноўнай тэмы. Тэорыя тэксту садзейнічае дэкадзіраванню сэнсу, знаходзіць шляхі да выяўлення свядомых і падсвядомых кампанентаў. Вартым наўбыткам гэтага навуковага адгалінавання можна лічыць так званую інтэртэкстуальнасць. Спынімся толькі на каўзальнай генетычнасці гэтай з'явы ў дачыненні да набыткаў тэорыі тэксту, бо сутнасная кампаноўка феномена інтэртэксту ў публіцыстычным маўленні разглядаецца ніжэй, у параграфе аб экстрапланетычных фактарах і абумоўленасцях тэкставай дзеянасці журналіста.

Паняцце інтэртэксту, абавіраючыся на дыялагічную канцепцыю М. Бахціна, вылучыла і паспрабавала падрабязна аргументаваць Ю. Крысцева.

“...Любы тэкст, – пісала даследчыца, – будуеца як мазаіка цытацый, любы тэкст ёсьць прадукт убірання і трансфармацыі якога-небудзь іншага тэксту. Тым самым на месца паняція інтэрсбур'ектыўнасці ўстае паняцце інтэртэкстуальнасці...” (*Кристеева*, 2000, 429).

Праблема інтэртэкстуальнасці ў дачыненні, напрыклад, да літаратурнага твора – гэта праблема крыніц. Якім жа чынам набыты сацыяльны, культурны вопыт рэалізуеца ў творы?

Паводле Крысцевай, інтэртэкст – гэта не збор “пунктавых” цытат розных аўтараў, а “прастора для спалучэння ўсемагчымых цытацый, дзе цытату трэба разглядаць прыватнай праявай цытацыі, прадметам якой з’яўляюцца не канкрэтныя фразы, абзацы або пасажы, а ўсемагчымыя дыскурсы, з якіх, уласна кажучы, і складаеца культура і ў атмасферы якіх незалежна ад волі знаходзіцца кожны аўтар. Любы пішуучы, нават калі яму не давялося прачытаць ніводнай кнігі, усё роўна знаходзіцца пад уплывам акаляючых дыскурсаў (сацыялекцных, поўтавых, навуковых, прапагандысцкіх і да іх пад.), пад уплывам якіх і складаеца зноў створаны тэкст” (*Косиков*, 1994, 289–290). Такім чынам у любым тэксце актуалізуецца “эндаксальныя веды” (гістарычныя, філасофскія, псіхалагічныя, літаратурныя), з якіх вырастает твор і якія складаюцца са шматлікіх стэрэатыпаў, засвоеных побытнай свядомасцю.

Сістэмны падыход да праблемы інтэртэкстуальнасці дазваляе ўключыць у кола навуковых цікавасцей публіцыстычны тэкст. Прафесар М. Цікоцкі слушна заўважае: “Асаблівыя харарактар набывае выкарыстанне інтэртэкстуальных прыёмаў у публіцыстыцы, у сучасных газетных тэкстах” (*Цікоцкі*, 2002, 265).

У дачыненні да інтэртэкстуальнасці публіцыстычны тэкст выступае ў своеасаблівой ролі: “У аснове тэксту СМІ вельмі часта ляжыць іншы, ужо існуючы сацыяльна значны тэкст” (*Бойкова, Беззубов, Коньков*, 2002, 3). У журналісцкай практыцы выкарыстанне іншага тэксту можа з’яўляцца “спосабам збору і апрацоўкі інфармацыі, аргументацыі, аб’ектывізацыі выкладу, калі гаворка ідзе пра тэксты законаў, прэсрэлізаў, паведамленняў інфармацыйных агенцтваў, пра цытаванне чыіх-небудзь выказванняў” (*Сметаніна*, 2002, 102).

У межах тэорыі тэксту інтэртэкстуальнасць распрацавана дастаткова глыбока. Разгледжаны асноўныя канструкты пабудовы тэксту, спосабы і прыёмы ўзаемаўключэння ў яго структуры, даследчыкамі адзнача-

еца зручнасць прымнення паняцця інтэрэкстуальнасці для поўнага атаясамлівання журналісцкіх тэкстаў, прычым абавязкова ўлічаеца іх спецыфіка, таму што “журналісцкія тэксты ў параўнанні з літаратурна-мастацкім больш шматаспектныя перш за ёсё ў фармальных адносінах, актыўна інтэгруюць больш рознахарактарныя знакавыя ўтварэнні, уключаючы іканічныя, прызначаны для больш складаных варыянтаў рэпрэзентацыі – не толькі праз друкаваныя перыядычныя выданні, але і праз каналы электронных сродкаў камунікацыі” (Мінсонжников, 2001, 307). Стратэгіі тэорыі тэксту як самастойнай філалагічнай дысцыпліны падаюць схематычнае мадэляванне любога публіцыстычнага тэксту. З пункту гледжання лінгвістыкі тэксту на фоне гэтага мадэлявання вызначаюцца харктар, асаблівасці і сігніфікатыўныя напаўненні камунікатыўных сітуацый, тактык і стратэгій, складнікамі якіх з’яўляюцца, паводле А. Папінай, “глабальныя катэгорыі тэксту”: а) удзельнікі камунікатыўнага акта, удзельнікі падзеі, аформленыя пры дапамозе катэгорыі азначанасці / неазначанасці (пэўнасці / няпэўнасці) аб’ектаў; б) падзеі, працэсы, факты; в) катэгорыі рэальнага мастацкага часу, час ірэальнага свету; г) рэальная мастацкая прастора, ірэальная прастора; д) ацэнка: дыктум, модус (Папіна, 2002).

Калі зыходзіць з асноўных пастулатаў дзвюх навук (тэорыі тэксту і лінгвістыкі тэксту), то лінгвістика публіцыстычнага тэксту ў гіпера-гіпанімічнай таксаноміі вызначаеца як прыватнае праяўленне ў доследным ланцужку: тэорыя тэксту → лінгвістыка тэксту → лінгвістика публіцыстычнага тэксту. Анталагічны статус апошняй вызначаеца прадметам вывучэння, а менавіта вывучэннем публіцыстычнага тэксту.

Апошнім часам у тэорыі назіраем жаданне вучоных “вывесці” новую навуку – дыскурсалогію. Афармленне яе ў такой якасці, на чым настойвае і што спрабуе аргументаваць К. Серажым, – пазнака новага этапу развіцця гуманітарнай галіны навуковага познання, а таксама таго, што дыскурс-аналіз* стаў выйсцем з крызісу ў гуманітарнай науцы. Выводзячы асноўныя харктарыстыкі аналізу дыскурса, аўтарка манографіі “Дыскурс як сацыялінгвістычная з’ява: метадалогія, архітэктоніка, варыятыўнасць” Кацярына Серажым зазначае: “Аналіз дыскурса трymаеца на трох кітах, трох найважных катэгорыях: дзе-

* Паняцці дыскурс-аналіз, аналіз дыскурса і дыскурсны аналіз прымаюцца намі як узаемазамяняльныя.

янне, будова і варыятыўнасць” (*Серажим*, 2002, 24). Да следчыца выводзіць пяць асноўных якасных прымет аналізу дыскурса, які выконвае ролю “метадалагічнага інструмента новай навуковай парадыгмы”. Сутнасць іх заключаецца ў: па-першае, адразненнях дыскурс-аналізу ў рэчышчы моўных актаў і фармальнай прагматыкі, у рамках эксперыментальнай псіхалогіі і сацыялогіі, а таксама канверсацыйнага аналізу; па-другое, перавазе цікавасці да сацыяльнай арганізацыі тэксту; па-трэцяе, інтарэсах да працэсу пабудовы дыскурса і адлюстравання ім асаблівасцей розных сацыяльна-дзейсных кантэкстаў і намераў аўтара; па-чацвёртае, вывучэнні рытaryчных, аргументацыйных структур з мэтай выявіць прыроду і камунікатыўнае прызначэнне адной версіі падзеі ў дачыненні да другой; па-пятае, выражэнні суадносін і ўзаемадзеянняў вонкавых і ўнутраных “светаў” чалавека, быцця і мыслення, індывидуальнага і сацыяльнага. Пасля асэнсавання іх аўтарка робіць даволі дыскусійную выснову: “Як бачым, на змену лінгвістыцы тэксту, якая засяроджваецца на выключна моўных аспектах функцыяновання тэксту, аналіз дыскурса прадбачыць перанясенне акцэнтаў з фармальна-лінгвістычных харектарыстык дыскурса на пазалінгвістычныя чыннікі яго спараджэння ў тым або іншым камунікатыўным асяроддзі тых ці іншых абставін камунікацыі як сацыяльнага дзеяння” (*Серажим*, 2002, 25).

Правесці выразную мяжу паміж лінгвістыкай тэксту і дыскурсным аналізам, на наш погляд, немагчыма, бо гэта ўзаемавязаныя ў таксаноміі паняцці і сферы прыкладання даследчых намаганняў. Лінгвістыка тэксту, маючы свой уласны аб'ект вывучэння – тэкст як знакавую сістэму, – не мае асноўным клопатам апісаць фармальную арганізацыю яго. Гэта прэрагатыва ЛАТУ. Навуковай праграмай лінгвістыкі тэксту якраз і з'яўляецца высвятыленне шматтайных сувязей вербальнага зна-ка ў сістэме ўнутранай арганізацыі і ў сістэме вонкавых сувязей яго са зневешнім светам. Адным з такіх кампанентаў з'яўляецца сацыяльнае ўладкаванне моўнага факта на лінгвістычнай карце адлюстравання свету, што дэкадзіруе, расшифроўвае дыскурсны аналіз СМІ. Разрыў дыхатамічнага цэлага *текст – дыскурс* прыводзіць да скажэння ўспрымання і інтэрпрэтацыі маўлення і не можа тлумачыцца, як адзначаецца, “перанясеннем акцэнтаў”.

1.2. ТЭКСТАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ЖУРНАЛИСТА. ЖУРНАЛІСЦКІ ТЭКСТ: ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ І ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫЯ ТЭКСТЫ. PR-ТЭКСТЫ

Сучасныя тэхналогіі інфармавання скіраваны на знаходжанне аптымальных шляху успрымання прапанаванага для масавай аўдыторыі тэксту, што залежыць ад інтра- і экстраплінгвістычнага афармлення яго і презентацыі ў ім камунікатыўных установак.

Якасць інфармацыйнага адлюстрравання дзейнасці чалавека ў розных сферах жыцця залежыць ад ведання фактараў, якія мацуюць сігніфікатыўны фон, ствараюць камунікатыўна ўплывовы эфект у тэксле. Менавіта ў такім ракурсе публіцыстычны тэкст паўстае як своеасаблівая іерархія ведаў, як камунікатыўная з'ява, што забяспечвае контактаванне і мае сваёй задачай наладзіць творчае супрацоўніцтва, дыялог паміж журналістам і чытачом (слушачом/гледачом). Шляхі пошуку арганізацыі такога супрацоўніцтва вынікаюць з лінгвістычнай прыроды тэксту і яго функцыянальнай накіраванасці.

Расійская даследчыца С. Смятаніна ў кнізе “Медыя-тэкст у сістэме культуры (дынамічныя працэсы ў мове і стылі журналістыкі канца ХХ ст.)” выводзіць шэраг тэрміналагічных паняццяў, якія датычыць прафесійнай дзейнасці журналіста: “Праца журналіста па стварэнні матэрыялу, прызначанага для публікацыі, асэнсоўваецца... як асаблівы від дзейнасці – тэкставая дзейнасць. Аб’ектамі гэтай дзейнасці з’яўляюцца рэальная падзея – медыя-падзея (мадэль рэчаіснасці, атрыманая ў працэсе дзейнасці журналіста) – медыя-тэкст, у якім шукаюць балансу складаная прырода мовы – матэрыял творчасці, асобасныя прыярытэты і густы творцы, інтэрэсы і магчымасці друкаванага выдання” (Сметаніна, 2002, 6–7). Аўтаркай праводзіцца асэнсаванне журналісцкай дзейнасці ў моўным, функцыянальным, нарматыўным, сацыякультуралагічным аспектах. Журналісцкая дзейнасць разглядаецца ў трывядзе, заснаванай на дыялектычна звязаных баках: мова – моўная сістэма, маўленчая дзейнасць і тэкст. Такім чынам грунтуеца паступовы пераход да аналізу экстраплінгвістычных фактараў прагназавання і спараджэння публіцыстычнага тэксту.

Асноўным характарыстычным параметрам дзейнасці журналіста з’яўляеца комплекснасць яе суб’екта. “У журналісцкай практицы вेрагодна раздзяленне працы ў стварэнні агульнага сэнсу выказвання не толькі адносна канкрэтнага паведамлення, але і выдання ў цэлым. Пра-

гэта клапоцяцца і аўтар, і рэдактар, і рэжысёр кінахронікі, і інфармацыйныя службы” (Сметаніна, 2002, 27). Журналісці тэкст часам нават атрымлівае азначэнне “каляжнага” (Рождественскій, 1997, 557). Удзел у арганізацыі публіцыстычнага тэксту бяруць не толькі канкрэтныя яго стваральнікі. Журналіст, застаючыся творчай асобай, адчувае на сабе ціск іншых структур, напрыклад уладных, карпаратуўных, як і сама журналістыка “не з’яўляецца нейтральным камунікацыйным пасрэднікам і здольная быць актыўным, часта манапалісцкім інструментам уплыву на працэс масавай камунікацыі, на стан і развіццё грамадской свядомасці” (Мінсонжніков, 2002, 11). Аднак прафесійным эталонам журналісцкай дзейнасці застаецца пастулат: “Зразумець, асэнсаваць тое, што адбываецца ў грамадстве, вызначыць сваё стаўленне да аб’екта адлюстравання і перадаць свае меркаванні праз эмацыянальны аўтарскі маналог, насычаны публіцыстычнымі вобразамі. А гэта магчыма толькі тады, калі выпрацавалася выразная, грунтоўная, асэнсаваная аўтарская пазіцыя. Пазіцыя грамадзяніна сваёй краіны” (Стральцоў, 2000, 29).

Публіцыстычны тэкст з’яўляецца вынікам творчай (полі- і монаўтарскай) дзейнасці журналіста. Звернем увагу на тое, што тэрміналагічнае ўжыванне словазлучэння “публіцыстычны тэкст” даволі энтраўтчнае, неадназначнае і таму вымагае некаторых тлумачэнняў. Вядучая роля ў асэнсаванні яго належыць азначэнню “публіцыстычны”, менавіта яно вызначае сутнасць паняцця. Што можам лічыць публіцыстычным тэкстам?

Пры вывучэнні крыніц класічнай журналістыкі і стылістыкі, культуралогіі публіцыстычных жанраў ствараеца ўражанне, што даследчыкі з асцярожкай ставяцца да надання гэтаму паняццю тэрміналагічнага значэння. “сьць спробы дэфінітывна інтэрпрэтаваць яго ў паняццах тыпу “журналісцкі тэкст”, “газетны тэкст”, “тэкст СМИ”, “медыя-тэкст”, “тэкст камунікацый”, “PR-тэкст” і інш.

На фарміраванне паняцінага статуса публіцыстычнага тэксту можа мець уплыў той факт, што ў журналістыцы ЗША, Заходній Еўропы тэрмін “публіцыстыка” не набыў такога шырокага прымянення, як ва ўсходнеславянскай. На апошніе ўказвае і прафесар Б. Стральцоў (Стральцоў, 2000, 28). У сучаснасці нарастает тэндэнцыя абавязнечнія прадукту журналісцкай творчасці новаўтварэннем *медыя-тэкст*. У іншым ракурсе, са з’яўленнем PR-дзейнасці, у тэорыі і практыцы сувязей з грамадскасцю заканамерна культывуеца паняцце *PR-тэксту*. Што датычыць першага, то яго прымяненне ў працах сучасных даслед-

чыкаў, без дастатковых аргументацый, нельга лічыць цалкам апраўданым і прыярытэтным. Маём на ўвазе навуковае выданне С. Смятанінай “Медыя-тэкст у сістэме культуры (дynamічныя працэсы ў мове і стылі журналістыкі канца XX ст.)”, у якім высокачастотна ўжываецца гэты назоў і набывае, праўда, без прамога ўказання, тэрміналагічны статус (Сметаніна, 2002). Даследчыца ўжывае тэрмін *медиа-текст*, спасылаючыся на тое, што тэкст разглядаецца як паняцце і лінгвістычнае, і культуралагічнае; тлумачыць гэта асаблівым падыходам да асэнсавання “характару прадукцыі прэсы” (Сметаніна, 2002, 65). Аднак антала-гічнага вызначэння сутнасці ўведзенага аўтаркай паняцця ў кнізе і ў іншых працах не знаходзім. Калі ісці ўслед за прапанаванай трактоўкай, то можна з упэўненасцю казаць, што традыцыйнае вызначэнне публіцыстычнага тэксту цалкам дазваляе падысці да вывучэння яго з асноўных лінгвістычных і культуралагічных пазіцый, больш за тое, акрэсліць яго кагнітыўны, канструктыўны, арганізуючы, акумулятыўны і шматлікі іншыя аспекты функцыяновання, пабудовы, планавання і перцэптыўнага праектавання на аўдыторыю.

Журналісцкі тэкст, асноўнае функцыянальнае прызначэнне якога несці інфармацыю і ўздейнічаць, грунтуюцца на творах асаблівага роду – сацыяльна значных, яны павінны аб’ектыўна адлюстроўваць сацыяльна значную падзею, у сувязі з чым журналісцкія тэксты падзяляюць на дзве разнавіднасці: інфармацыйная і публіцыстычная.

Журналісцкі тэкст мусіць складацца з “пэўнага комплексу верагодных фактаў, аўтарскай задумы, якая ўключае арыентацыю на мэтавую аўдыторыю, аўтарскай канцэпцыі ў асвятленні факта або проблемы, лагічнай сістэмы аргументаў і вывадаў, пэўнай кампазіцыі і марфалагічных уласцівасцей, сістэмы выяўленчых сродкаў” (Мінсонжников, 2002, 35–36). Пад марфалогіяй тэксту разумеецца “структурна кожнага з яго (тексту. – В. І.) кампазіцыйных блокаў” (Мінсонжников, 2002, 37). Журналісцкі тэкст мае сваю спецыфіку ў мадэльнай арганізацыі. У канцэпцыі прафесара Б. Стральцова “мадэль публіцыстычнага твора ўключае наступныя абавязковыя кампаненты: паслядоўную сістэму фактаў або з’яднаныя на кантрасце ці злітнасці сістэмы фактаў; грунтоўную сістэму аргументацыі (пераважна на базінай інфармацыі); аналітычную напоўненасць і эмацыйнальнае гучанне аўтарскага маналога; пэўную адназначнасць вывадаў і абагульненняў, якія ці то фармулююцца адкрыта, ці то вынікаюць з самой логікі распрацоўкі тэмы; адкрытую тэндэнцыйную катэгарычнасць” (Стральцоў, 2000, 28–29).

З прыведзеных меркаванняў вынікае, што разуменне журналісцкага тэксту больш шырокое, чым публіцыстычнага. Апошні трэба лічыць прыватнай праявай у тым вызначэнні, што журналістыкай называем і галіну навуковага познання, і прыкладную дысцыпліну, і практику професійнай дзейнасці.

Тэрмін *газетны тэкст* дыферэнцыруе прадмет журналісцкай практикі з пункту гледжання крыніцы размяшчэння. “н таксама патрабуе некаторых удакладненняў. Па сёння дэфінітыўнаму вызначэнню, напрыклад, *публіцыстычнага стылю* “канкурэнцыю складае” спалучэнне *газетна-публіцыстычны стыль*. Гэта, відаць, звязваецца з традыцыяй, якая пачынаецца з 1702 г., калі расійскім царом Пятром I была створана першая друкаваная газета “*Ведамасці*”.

Газетная лексіка, газетны тэкст, мова газетной паласы – гэтыя спалучэнні, строга тэрміналагічна навызначаныя, шырока ўвайшлі ў на-
вуковы і навучальны ўжытак. Лексічная абмежаванасць іх не дазваляе аналагізаціі з паняццямі *журналісцкага і публіцыстычнага тэксту*.

У дачыненні да журналісцкага *PR-тэкст* выступае ў якасці дэтэр-
мінанта так званай “арыентаванай журналістыкі”, ідэалогія якой замы-
каецца на карпаратыўных цікавасцях. У аснову *журналісцкага і PR-тэксту* пакладзены пэўны факт. Адрозненне можа праяўляцца толькі ў інтэрпрэтацыі і механізме падачы яго. “Факт у журналісцкім тэксце ёсьць нейкая суб’ектыўная рэальнасць, пададзеная (у залежнасці ад жанру) як самадастатковая, або аналізуемая, або “сумешчаная” з вобразным бачаннем яе аўтарам. ...Факт, які ляжыць у аснове *PR-тэксту*, – гэта заў-
сёды пэўны “адрэзак” рэчаіннасці, пададзены такім чынам, каб максі-
мальная поўна служыць мэце стварэння спрыяльнага камунікацыйнага асяроддзя базіснага *PR-суб’екта*. *PR-тэкст* у любым выпадку павінен выражаць ідэалогію фірмы, у ім павінна быць выражана карпаратыў-
ная місія” (*Кривоносов, 2001, 15*).

Публіцыстычны тэкст – разнавіднасць маўлення, асноўнай функ-
цыяй якога традыцыйна лічыцца спраектаванасць на сферу палітыка-
ідэалагічных грамадскіх адносін. Сігніфікатыўнае напаўненне гэтага паняцця зыходзіць са змястоўнага, сутнаснага сэнсу, а не з арганізуючага, як у азначэнні *журналісцкага тэксту*, інтэрпрэтацыйнага, як у азначэнні *медыя-тэксту*, і карпаратыўнага, як у азначэнні *PR-тэксту*. Аба-
значэнні *тэкст СМІ, тэкст СМК* прымаюцца намі як амбівалентныя.

Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту грунтуюцца на спецыфіцы вы-
вучэння сваіх арганізуючых элементаў – аб’екта і прадмета. Аб’ектам

вывучэння лічым тэкставую дзейнасць журналіста (і публіцыстычны стыль як функцыянальную разнавіднасць мовы, што выкарыстоўваецца ў друкаваных і аўдыёвізуальных СМІ), прадметам – публіцыстычны тэкст як канкрэтнае ўвасабленне прафесійной дзейнасці журналіста і рэалізацыя названай разнавіднасці мовы. Агульным для прыведзенай дыхатаміі паняццю з'яўляецца тое, што яны маюць экстрапінгвістычную абумоўленасць і ў функцыянальным напрамку і ў тэкстаўваральнym: прызначанасць для масавай аўдыторыі, аперату́ўнасць, інтэртэктуральнасць, вар’іраванне і дубліраванне зместу, перыядычнасць, калектыўнае аўтарства. Маём на ўвазе тэксты такой кантгламерацыі, якія ўключаюцца ў разгляд публіцыстычнага (газетна-публіцыстычнага) стылю.

Трэба прызнаць, што такая трактоўка выбіваеца ў пэўным намеры з-пад строгай сігніфікацыі тэрміна “публіцыстыка”. Адразу падкрэслім, што пра публіцыстыку як род літаратуры ў гэтай працы гаворка не вядзеца. Такі падыход харектэрны таксама для іншых навуковых і дыдактычных прац. Так, у аўтарскім дапаможніку пецярбургскіх калег “Публіцыстычны стыль” сцвярджаеца: “Мы называем тэксты публіцыстычнага стылю “публіцыстычным”, маючи на ўвазе толькі прыналежнасць мовы, якой напісаны гэтыя тэксты, да публіцыстычнага стылю” (Бойкова, Беzzубов, Коньков, 2002, 1).

Пэўныя цяжкасці ў тэрміналагічным вызначэнні прадмета разгляду лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту натуральныя, калі ўзяць пад увагу эвалюцыю даследавання моўнага знака ў вектарным напрамку: **слова (знак) ↔ сказ (знак) ↔ тэкст (знак)**. Нездарма мінулае стагоддзе прынесла ў скарбонку даследчых намаганняў такі феномен, як тэкст. Прыведзеная канфігурацыя трактуеца ў наступным гіпатэтычным ракурсе: **структура ↔ сістэма ↔ функцыя**.

Структурныя адзінкі мовы, уступаючы ў сістэмныя адносіны адно з адным, набываюць функцыянальную прызначанасць, раскрываюць шматаспектнасць праяўлення моўнага знака ў кагнітыўнай прыродзе пабудовы лінгвістычнай карціны свету. Калі звязнасць і цэласнасць тэксту як структурнай адзінкі маўлення прыцягнулі ўвагу даследчыкаў на пачатку XX ст., то тэкст як фрагмент рэчаіснасці выклікае пільнью цікаўасць даследчыкаў нашых дзён і паступова афармляеца ў дэфініцыі **дыскурс**. Прыведзеная схема, такім чынам, папаўняеца яшчэ адным элементам: **слова (знак) ↔ сказ (знак) ↔ тэкст (знак) ↔ дыскурс (знак)**.

1.3. ДЫСКУРСНЫ ПАДЫХОД ДА ВЫВУЧЭННЯ ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫХ ТЭКСТАЎ (сцэнарый дыскурснага аналізу тэкстаў-навін)

Дыскурсны падыход да вывучэння публіцыстычных матэрыялаў да-
зваляе ўсебакова ахапіць арыенціры на прасвятленне харктару сувя-
зей паміж рознымі кагнітыўнымі сістэмамі і ўмовамі паспяховасці маў-
ленчых актаў у канкрэтных сітуацыях. Па-за такіх кагнітыўных факта-
раў, як жаданне, норма і ацэнка, вялікая роля належыць канвенцыяналь-
ным ведам, якія вызначаюць функцыянаванне іншых сістэм, што
забяспечваюць камунікацыю.

Надзённым застаецца апісанне сістэмы тэматычна уніфікованых лек-
сіка-семантычных палёў інфармацыйнага забеспячэння, якое ахопліва-
ла б усе сферы чалавечай дзеянасці. Гэта дазволіла б знайсці эффектыў-
ныя формы і прыёмы падачы інфармацыі, фарміраваць і развіваць ка-
мунікатыўныя ўстаноўкі, рэпрэзентаваць камунікатыўныя сітуацыі ў ад-
паведнасці з інтэрпрэтацыяй дыскурса.

Камунікатыўныя падыходы да вывучэння тэкстаў СМІ прадугледж-
ваюць аналітычнае апісанне матывацыі інфармацыйнага забеспячэння.
У гіпатэтычным ракурсе яны грунтуюцца на спосабах (паводле Т. ван
Дэйка, маўленчых стратэгіях) абагульнення і ацэнкі (спосаб падачы не-
гатыўнай / пазітыўнай інфармацыі), “прывяздання прыкладу” (канвер-
сны спосаб падачы інфармацыі, тыповыя выразы), папраўкі (формуль-
ная або рытарычная стратэгія), узмацнення (верагодныя ўступкі, спо-
саб умоўнага абагульнення, тыповыя выразы), лексічных паўтораў (пры-
цягненне ўвагі і актуалізацыя інфармацыі, падкрэсліванне суб'ектыў-
ных ацэнак, больш значных тэм), контрасту (кагнітыўныя функцыі:
рытарычная, семантычная), “змякчэння” інфармацыі (стратэгія сама-
прэзентацыі / блакіроўка адмоўных вывадаў), зруху (пазітыўная сама-
прэзентацыя), ухілення (рэлевантная / нерэлевантная інфармацыя), прэ-
супазіцый, імплікацый, меркаванняў, пабочных маўленчых актаў (семан-
тычныя і прагматычныя спосабы).

Газетныя тэксты-навіны ў рэчышчы тэорыі кагнітыўнай апрацоўкі
дыскурса і ў якасці самастойнага прадмета даследавання сталі аналіза-
вацца ў канцы 70-х гг. мінулага стагоддзя. Тады адзначаўся даволі хуткі
рост цікавасці да вывучэння праблем вытворчасці, зместу і арганізацыі
навін у сродках масавай інфармацыі. Вызначальнym у гэтым плане з’я-
віўся грунтоўны аналіз эмпірычнага матэрыялу, узятага з розных міжна-

родных крыніц, якія асвятлялі забойства выбранага на пост презідэнта Лівана Б. Жмаеля ў верасні 1982 г. Вядомы ёўрапейскі вучоны Т. А. ван Дэйк вылучыў больш за 700 такіх тэматычна уніфікаваных інфармацый з 250 газет, што выходзілі ў 100 краінах, і зрабіў іх колькасны і якасны аналіз. Такім чынам была апісана тэматычная і схематычная структура навін у аспекте іх універсальнай вытворчасці.

Тэкставая арганізацыя, вытворчасць і праектаванасць на спажыўца інфармацыі дыскурса навін маюць спецыфічны сацыяльна абумоўлены характар, што тлумачыцца сукупнасцю ўласцівасцей разумова-маўленчай дзейнасці (лагасферы) мона- або поліэтнічнага грамадства. Гэта на першы погляд стрымліва жаданне знайсці універсальнасць тэкстаў-навін, але зразумела і тое, што структура і сэнсава-тэматычная накіраванасць іх не адвольная. Як сцвярджае ван Дэйк, “з аднаго боку, яны (тэксты-навіны. – В. І.) з’яўляюцца вынікам сферміраванай у пэўных інстытуцыянальных умовах сацыяльнай і прафесійнай практикі журналісцкай дзейнасці, а з другога боку — яны з’яўляюцца важнай умовай для паспяховай кагнітыўнай апрацоўкі тэкстаў і журналістамі, і чытачамі” (Дейк ван, 1989, 230). Дыскурсны аналіз навін мае на мэце вывучэнне тэкставай арганізацыі ў двух аспектах.

Тэксты-навіны вывучаюцца ў **сацыяльна арыентаваным аспекте** (макрасацыялагічны кантэкст, мікрасацыялагічны аналіз журналісцкай дзейнасці, ацэнка сацыяльных і культуралагічных характарыстык сродкаў масавай інфармацыі) і **структурным**. Сутнасць апошняга генералізавана ў дэфиніцыі французскага семіётыка, аўтара прац па структурнай тэорыі сюжэтаскладу Клода Брэмона: “Структура — гэта сукупнасць устойлівых адносін, у якія ўступаюць адна з адной і з цэльым творам асобныя яго часткі” (Бремон, 2000, 239). Паводле набыткаў айчыннай лінгвістыкі маєм элементна-сістэмны разгляд тэксту як цэласнай адзінкі, што прыцягвае ўвагу спецыялістаў па семіётыцы, стылістыцы, лінгвістыцы тэксту і інш. На аб’яднанні гэтых двух аспектаў у даследчых намаганнях настойваюць шматлікія вучоныя, у першую чаргу прыхільнікі дыскурснага аналізу СМІ.

Вывучэнню тэкстаў-навін спадарожнічае макра- і мікрасацыялагічны аналіз газетных паведамленняў. Такія каментары неабходныя з прычыны існавання сацыяльных і асабліва ідэалагічных фактараў, якія дыягназуюць з’яўленне тых ці іншых тэкстаў, тлумачаць іх экстралінгвістичную афарбоўку, фактычна паказваюць, якім чынам дзейнічаюць “меры прымусу” ў сістэме рэальнай вытворчасці матэрыялаў СМІ. І, як

вынік, трансліраванне тэкстаў-навін на масавую аўдыторыю набывае камунікатыўна зададзеную праекцыю на “канструяванне рэчаіснасці”. Рамкі сацыяльных, інстытуцыянальных, карпаратыўных цікавасцей вызначаюць тое, як “бачаць сацыяльны свет” журналісты, а адсюль відавочныя і задачы журналіста ў аднаўленні падзеяй. Фонавыя веды інтра-лінгвістыкі тэкстаў-навін у сваёй сукупнасці ствараюць панарамнае практаванне інфармацыі на рэцыпента, накіроўваючы яго, культивуючы патрэбныя каштоўнасці.

У Англіі з другой паловы XX ст. набывае моц даследаванне дыскурса навін паводле спалучэння эмпрычнага і структурнага з крытычным аналізам ідэалагічнай накіраванасці паведамленняў (*Downing*, 1980). Такога тыпу працы вылучаюцца паглыбленасцю і тэарэтычнай шматстайнасцю ў пошуках глыбінных структур арганізацыі тэкstu.

Падобная методыка, пакладзеная на амерыканскую рэчаіснасць, нярэдка прыводзіць да скажонай інфармацыі, падпарадкованай ведамаснаму або карпаратыўнаму кантролю за вытворчасцю навін (*Abel*, 1981). Як сведчыць Т. А. ван Дэйк, “часта такія даследаванні замыкаюцца на канкрэтных “абставінах” апісання; прыкладам могуць быць даследаванні таго, як сродкі масавай інфармацыі асвятляюць презідэнцкія выбары, Уотэргейт, “расавыя хваляванні” і падобныя грамадскія падзеі. У іх можа быць дадзена пераканаўчая карціна таго, што было і што не было асветлена, але яны рэдка ўздымаюцца да аўтэнтычна сістэматычнага аналізу навін. Не даводзіцца ад іх чакаць і дакладнага даследавання таго ідэалагічнага грунту, на якім базуецца вытворчасць навін у амерыканскай прэсе” (*Дейк ван*, 1989, 235). Выразным прыкладам парцавання інфармацыі, яе прасейвання і “маніпулятыўнага узурпавання” стала кампанія па асвятленні іракскай вайны (2003 г.) у СМІ амерыкано-англійскай кааліцыі. У ход пайшлі самыя розныя патрыятычныя сюжэты (хаця патрыёт павінен абараняць сваю зямлю), расстаноўкі акцэнтаў, паспешлівия кінасцэнарыі “герайчных” стужак пра славутых амерыканскіх дачок і сыноў, якія “разбавілі” сваё ладнае жыццё ваеннымі дзеяннямі. І адваротнае парцаванне, напрыклад, некаторых рускіх і беларускіх тэлеканалаў жорсткім трансляцыямі ваеннага жаху, калі ў фармаце кадра з’яўляліся натуралістычныя карціны гібелі цывільнага насельніцтва.

У нядаўнім мінулым панавання савецкай прэсы, савецкага тыпу маўленчага кантактавання паўсюдна можна было назіраць імпліцытныя тэсты-індэksы, у якіх “аператыўна” паведамлялася пра міжнародныя

візіты, падпісанні пагадненняў, планавыя “павольныя” нарады, урачыстыя справаздачы і г. д., што давала магчымасць спажыўцу інфармацыі зразумець, усвядоміць і закадыфікаваць сістэмнасць, планамернасць грамадскага, эканамічнага і палітычнага ўладкавання. Лейтматывам і імператывам часу было: “Не турбуйся народ, бяры вяршыні працоўнай славы... і не турбуйся, спі спакойна!”. Там, наверсе, сустракаюцца, падпісваюць, аналізуюць, прагназуюць, вырашаюць... спі спакойна. Такога кшталту тэксты-навіны не мелі спецыяльнай лінгвістычнай інфармацыі, а выступалі ў якасці камунікатыўных інdexсаў (у тэрміналогіі іншых вучоных — фрэймаў (Мінскі), ментальных мадэлей (Джонсан-Лэрд), сцэнарыяў (Шэнк і Абелльсон), мадэлей сітуацый (ван Дэйк), уплывовых на перцэнтыўнае мысленне).

Камунікатыўны інdex, такім чынам, закладзены быў не на інтрападпісываючым узроўні, а на экстраінгвістычным. Наглядна яны працягуюцца ў інфарматыўных маўленчых актах, газетных паведамленнях, якія прама не выражаюць усяго комплексу камунікатыўнай зададзенасці. Такія газетныя тэксты ў практицы даследаванняў публіцыстычнага маўлення атрымалі таўтагічнае азначэнне “нейінфарматыўных” інфарматыўных, або рэпрэзентатываў (*Івченков, 1998, 11*). Для чаго яны служаць? Сведчаннем чаго з'яўляюцца? Чым тлумачыцца высокая частотнасць іх прымянення ў пэўныя этапы жыцця грамадства? На гэтыя пытанні дастатковыя тлумачэнні дае дыскурсны аналіз, які разглядае прадмет вывучэння ў якасці іерархіі ведаў, што выяўляюцца з экстраінгвістычнага акружэння. Прыклад маўленчай сітуацыі: “*Сотрудники специального подразделения милиции по охране автомобильного завода задержали рабочего М., который похитил на родном предприятии 30 килограммов меди*” (Вечерний Минск. 07.04.1993).

Апісваеца прыватная мадэль, якая па сваёй камунікатыўнай зададзенасці абагульняе, маркіруе сацыяльны вопыт, аналагізуе яго па схеме: суб’ект X з’яўляецца ўтваральнікам дзеяння Y, што ідэнтыфікуеца пеяратыўна ў грамадстве і тыпізуеца як вынік “ладу” жыцця (Z). Ствараеца маўленчая стратэгія X + Y = (X... ~X): Z, якая з пункту гледжання інтраінгвістычнага саступае месца кагнітыўнай карэферэнтнасці сітуаціі.

Выразнай у разгледжаным прыкладзе з’яўляеца яшчэ адна мадэль сінтэзаванага маўленчага ўспрымання, а менавіта фрагмент *похитил на родном предприятии*. Сінтаргматычнасць, абумоўленая традыцыйнай выкарыстання лексемы *родны*, успрымаеца як пераарыентаванае першас-

нае значэнне з парадыгматычнага ўзроўню. Параўнаем верагодна да-
пушчальную схему: *{родны бацька (кроўны, родны па крыві) > родны*
город (месца нараджэння) > родны твар (дарагі, блізкі сэрыу)} – фіксу-
еща лексікаграфічнымі працамі – і ўзніклае: *родная партыя ~ родны*
калагас, роднае прадпрыемства.

Дэсемантызацыя слова *родны* прыводзіць да разгледжанага выпад-
ку. Інакш нельга было б носьбіту мовы ўявіць, як можна нешта “*похи-
тить с родного предприятия*”. Адсюль бярэ пачатак тое, што часта на-
зываецца лінгвістыкай падману...

Канцэптуальную карціну такіх рэпрэзентатываў можна пацвердзіць
газетнымі тэкстамі іншага часу, напрыклад пачатку мінулага стагоддзя:
“Студент казанскага университета К. посьтил свою “добрую знакомую”,
кр. Е. Результатом этого посыщенія явилось то, что у Е., вмъсть съ
уходомъ от нея К., пропало: 3 залоговыхъ квитанці ломбарда, 2 золо-
тыхъ часовъ, золотое кольцо, шуба на лисъемъ мъху, подстаканникъ и
чайныя серебряныя ложкі. Е. заявила о кражѣ полиціі, и К. быль за-
держанъ. Онъ въ кражѣ сознался. Хорошъ студентъ!” (Крестьянинъ.
27.02.1909).

Выражэннем абагульненага сацыяльнага вопыту і тыповага “ладу
жыцця” (камунікатыўным індэксам) могуць стаць інфармацыі нашых
дзён тыпу: “Затрыманы старшыня адной з прыёмных камісій Еўрапей-
скага гуманітарнага універсітэта (ЕГУ), жыхар горада Барысава. ...н быў
затрыманы на месцы злачынства 26 ліпеня ў Мінску, на вуліцы Плато-
нава, падчас атрымання хабару ў памеры 1500 долараў ЗША. Грошы
прызначаліся для спрыяльнага вырашэння пытанняў аб здачы ўступна-
га экзамену ў гэтую ВНУ аднаго з абітурыентаў. Затрыманне правод-
зілася супрацоўнікамі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнай злачын-
насцю ГУУС Мінгарвыканкама, адпаведнага аддзела Першамайскага
РУУС, а таксама супрацоўнікаў МУС” (Народная воля. 31.07.2002). У
апошнім выпадку навідавоку тэндэнцыя да “канкрэтызацыі” падзеі,
нагрувацьчвання акалічнасных элементаў, якія факультатыўна паказва-
юць на “раскрытасць” злачынства. Аднак сама маўленчая сітуацыя вы-
клікае ў нязмушанага такімі паведамленнямі спажыўца інфармацыі шмат
пытанняў... Толькі з прыцягненнем дыскурснага аналізу можна ў поў-
ным аб’ёме вызначыць сігніфікатыўную мадэль створанай газетай камунікатыўнай сітуацыі.

Структурнае, макра- і мікрасацыялагічнае, інтра- і экстрапінгвістыч-
нае, кагнітыўнае модульнае вывучэнне тэкстаў СМІ, а г. зн. дыскурсны

аналіз, дае падставы да вывядзення універсальнай формулы тэкстаў-навін, шырэй, тэкстаў СМІ, элементны склад якой арганізуецца з ад-вольнасці / устойлівасці моўных знакаў (парадыгматычныя магчымасці – сінтагматычная рэалізацыя; вольнасць лексічнай спалучальнасці – фра-зеалагічная звязнасць – тэкставыя рэмінісценцыі), камунікатыўнай за-дадзенасці / спосабаў карэфэрэнцыі яе (прагматычныя ўстаноўкі, акты-візацыя сацыяльнага вопыту, маркеры), макра- і мікраструктур (вы-творчасць і фарміраванне тэкстаў), экспліцытнасці / імпліцытнасці зме-сту (гарызантальны і вертыкальны кантэксты), прагматычнасці / стра-тэгічнасці (падпарадкованне камунікатыўнай падзеі, пазіцыі журналі-ста “карпаратыўным” цікавасцям), кагнітыўнасці / камунікатыўнага ўзаемадзейння (успрыманне інфармацыі, сацыяльная кампетэнтнасць).

1.4. РОЛЯ САСЮРАЎСКАЙ КАНЦЭПЦЫ Ў ВЫЗНАЧЭННІ СУТНАСЦІ ДЫСКУРСНАГА ПАДЫХОДУ ДА ВЫВУЧЭННЯ СМІ

Набыткам сучаснай лінгвістыкі стала строгае распазнаванне двух даволі важных фундаментальных паняццяў — мовы і маўлення. ХХ ст. вызначыла арыенціры ў развіцці згаданага дыхатамічнага адзінства. Раз-віваючы і ўдасканалываючы тэарэтычную канцэпцыю Ф. дэ Сасюра, які ў свой час горача настойваў на выразным размежаванні лінгвістыкі мовы і лінгвістыкі маўлення, яго вучні і паслядоўнікі пабудавалі новы кан-цэпт аналітычнага апісання і ўспрымання маўленчай рэчаіснасці: ад анталогіі мовы да семіялогіі, ад філасофіі мовы да антрапалогіі і эстэ-тыкі.

Шмат праламленняў і пераарыентацый атрымаў складзены і выда-дзены прадстаўнікамі першага пакалення жэнеўскай школы (сацыялагіч-нага напрамку ў мовазнаўстве) Ш. Балі і А. Сешэ сасюраўскі “Курс агульной лінгвістыкі”. Відавочным на сёння з’яўляецца адно — цікавасць да лінгвістыкі маўлення, якая распадаецца на тэорыю маўленчай дзея-насці (маўленчых актаў) і лінгвістыку тэксту. Апошняя, паводле прафе-сара Р. Салганіка, мае аб’ёмнае і перспектыўнае адгалінаванне – стылі-стыку тэксту, якая вывучае тыпалогію тэкстаў і іх стылістычныя асаблі-васці, разгортванне зместу, тыпы маўлення, індывідуальныя стылі (Сол-ганік, 1997). Зыходзячы са спецыфікі, разнароднасці і камунікатыўнай разнастайнасці тэкстаў СМІ, фарміруеца лінгвістыка тэкстаў СМІ. Яна грунтуеца не толькі на спецыфічных аб’екце і прадмеце даследаван-

ня, а на выразнай прыродзе маўленчага ўладкавання грамадства, дына-
мічнымі выразнікамі якой з'яўляюцца публіцыстычныя тэксты.

Сумежнае вывучэнне тэксту СМІ дае шмат пераваг перад выяўлен-
нем структурных і нават сістэмных функцыянальных асаблівасцей моў-
нага факта, бо выяўляе амаль некрануты пласт навуковага пазнання тэк-
сту як камунікатыўнай з'явы (падзеі, сітуацыі, сацыяльнага кантэксту),
дае доступ да распазнавання такіх важных бакоў камунікатыўнага акта,
як сацыяльная іерархіаванасць удзельнікаў яго, мэтавыя ўстаноўкі,
уласна намеры, традыцыйнасць і ўстанаўленне маўленчых канонаў,
унутранае і знешнє канструяванне маўленчых паводзін, нарэшце, вы-
творчасць і спажыванне тэксту (сацыяльна-кагнітыўны падыход).

Разгляд тэкставага факта ў рэчышчы семантычнай эвалюцыі інтэ-
гральных і дыферэнцыяльных прымет (эпідыгматыка), сістэмнасці на-
яўных, магчымых і верагодных семаў (парадыгматыка), лінейнага раз-
мяшчэння іх (сінтагматыка) стварае агульны фон даследавання дыскурса
з пункту гледжання інтралінгвістычнага ўваходжання ў камунікатыў-
ную сітуацыю. Вызначэнне культураспецыфічнасці, сацыяльнай абумоў-
ленасці і гістарычнай зменлівасці тэкставага факта дыктуе прыменен-
не сумежных методык даследавання дыскурса і ўяўляе сабой экстра-
лінгвістычнае ўваходжанне ў камунікатыўную сітуацыю. Два ўзаема-
звязаныя бакі аднаго цэлага – камунікатыўнага акта – вызначаюцца двух-
мернасцю існавання такіх з'яў, як мова і маўленне. Першая з іх генера-
лізуе законы, па якіх рэалізуецца другая, і, паводле сасюраўскай кан-
цэпцыі, “мову як сацыяльны факт можна парашаць з норавамі і звычая-
мі (канстытуцыя, права, мараль і г. д.)” (Соссюр, 1990, 66).

Навука, такім чынам, атрымлівае шматабяцальны і важны для да-
лейшай эвалюцыі яе прадукт чалавечай дзейнасці – тэкст, у якім пада-
дзены і парадыгматычныя здольнасці вербальнага знака, і сінтагматыч-
нае (лінейнае) уключэнне яго ў маўленчую дзейнасць, і камунікатыў-
нае прызначэнне яго як цэласнай сукупнасці ведаў пра навакольны свет
(дыскурс).

1.5. ПРАБЛЕМА ВЫЗНАЧЭННЯ ЗМЕСТУ ТЭРМІНА ДЫСКУРС, ЯГО СТРУКТУРЫ І ЗАЛЕЖНАСЦЕЙ

Сёння можна падстаўна канстатаваць: сусветная лінгвістыка ў апош-
нія дзесяцігоддзі знайшла даволі цікавы аб'ект аналізу – дыскурс, які

сёння знаходзіць шырокое распаўсюдженне як сукупнасць шэрагу напрамкаў у ёўрапейскіх і англа-амерыканскіх даследаваннях.

Апасродкаванае сутнаснае дачыненне тэрмін *дыскурс* мае да класічных эпох паэтыкі і рыторыкі, у якіх былі выведзены асноўныя стратэгіі пабудовы тэксту ў жанравай камбінацыі сфер палітыкі і права, мастацкай літаратуры. Рыторыка як слоўнае мастацтва, аратарскае майстэрства за сваю даўнюю гісторыю дала свету яскравыя тэксты ўзоры маўленчага пераканання, уплывовай сілы на адрасата, стала канцептуальнай сістэмай карціны свету, што выразна адлюстроўвала непасрэдную сувязь паміж **маўленчымі дзеяннямі** (*лакутыўнымі сіламі*), якія з'яўляліся носьбітамі пэўных камунікатыўных заданняў (*ілакутыўных сіл*), былі накіраваны на дасягненне пэўных эффектаў (*перлакутыўных сіл*), і **сацыяльным вопытам** грамадства. Жыццёвае напаўненне античных рытарычных тэкстаў дазваляе ім і на сёння заставацца генератарамі ідэй камунікатыўна-дзеянасных тэорый мовы.

Пашырэнне лінгвістычнага структуралізму і антрапалогіі ў другой палове XX ст. дазволіла сучаснікам сформуляваць і ўвесці ў дзеянне тэорыю звязнага тэксту, на падставе якой і нараджаеца дыскурсны падыход да фактаў маўленчай рэчаінасці. Меркаванне, што асноўнымі адзінкамі чалавечай камунікацыі з'яўляюцца не асобныя слова і нават не прэдыкатыўныя ўтварэнні, а шматпланавыя па сваёй структуры маўленчыя дзеянні, стала праектавацца на сама жыццё і ўкараняцца ў наўковую практику. Гэты працэс знайшоў удалае праламленне ў прызме дыскурснай інтэрпрэтацыі лакуцый, ілакуцый, перлакуцый. Аднак спараджэнне кагнітыўнага ўсведамлення навакольнага свету, акумулятыўнага рэзерву ўяўленняў пра жыццёвы лад вынікае з таго, што маюць на ўвазе пад тэрмінам *дыскурс*.

Прыклад уласна мовазнаўчага разумення тэрміна *дыскурс* можам знайсці ў структураліста А. Грэймаса: дыскурс уяўляе сабой “адзінства, якое расчапляеца на выказванні і не з'яўляеца вынікам іх счаплення (concatination)” (Гальперин, 1981, 18). Вучоны зыходзіў з пазіцыі параджальнай семантыкі і праводзіў аналогію *дыскурс* – *тэкст*. У такім разуменні паняцце дыскурса праглядаеца замкнётым, выключна інталінгвістычным. Можна наглядаць пэўную эвалюцыю асэнсавання яго ў дэфініцыі Ралана Барта: дыскурс ёсьць “любы канечны адрэзак маўлення, які ўяўляе сабой некаторое адзінства з пункту гледжання зместу, што перадаеца з другаснымі камунікатыўнымі мэтамі і мае адпаведную гэтым мэтам унутраную арганізацыю, прычым больш звязаны з іншымі

культурныі фактарамі, чым з тымі, якія адносяцца ўласна да мовы” (Барт, 443–444). Такім чынам, тэрмін *дыскурс* стаў аналагізавацца з маўленнем, уключаным у камунікатыўную сітуацыю, усведамляцца як феномен дамінантнага выражэння сацыяльнага зместу параўнальна з маўленчай дзейнасцю носьбіта мовы.

Дыскурснаму разгляду падлягае камунікатыўная сітуацыя, у якой прэзентуюцца мэтавыя ўстаноўкі і перлакуцыі (камунікатыўныя заданні, на-кіраваныя на дасягненне пэўных эфектаў). Узгадаем анекдатычна вядомыя словаў У. Пуціна: “*Мы будем преследовать террористов повсюду. Если в туалете поимаем, то и в сортире замочим*” (Комсомольская правда. 12.06. 1998). Рэхам адгукнуліся СМІ розных гадоў і напрамкаў: *Путин Владимир, по донесению источников, периодически “мочит” в сортирах животных каких-то* (Комсомольская правда. 23.07.1998); *Любому премьеру у нас нелегко. Путину – в особенности. Хотя внешне все выглядит удачно. Бандитов в Чечне “мочат”, фракцию в Думе ... он получил, рубль относительно стабилен* (Аргументы и факты. 12.08.1999); *Будем мочить в сортире* (Таганрогский кур'ер. 13.11.2000); *В Гехи ополченцы из гранатомета замочили четырех “вахов”, прячущихся в сортире* (“КП” в Ростове. 1999. № 324/875432); *Кандидаты в президенты, которых “недомочили”* (Комсомольская правда. 12.07.1999); *Капелькой этой кислоты, убивающей все живое, она и “замочила” нерв-мучитель* (Комсомольская правда. 25.12.2000); *“Мочить” или “не мочить”?* (Интэрнэт); *11-я заповедь из учебника граждановедения: Замочи ближнега своего!* (“КП” в Беларуссии. 12–17. 06.2002).

Суаднясём камунікатыўную сітуацыю, пададзеную вышэй (D№ 1), з той, якая стала магчымай пасля тэрарыстычнага акта 23 каstryчніка 2002 г. у Маскве (D№ 2): *“Выбор Путина сложен и противоречив. Что делать? Продолжать “мочить”? На фоне захваченных заложников эта фраза уже не вызывает былого энтузиазма”* (Советская Белоруссия. 30.11.2003).

На чым можа грунтавацца такое суаднясенне? На розніцы паміж складнікамі структуры дыскурса: *D№1 (makro : mikro) – D№2 (makro : mikro)*, дзе *D* – дыскурс, *makro* – макрастратэгія (абагульненае апісанне асноўнага зместу, які адрасат будзе ў працэсе разумення камунікатыўнай падзеі); *mikro* – мікрастратэгія (члененне дыскурса на мінімальныя складнікі: предыкацыі, або клаўзы). Макраструктуры адпавядаюць структурам доўгачасовой памяці, яны сумуюць інфармацыю, якая захоўваецца даволі працяглы час людзьмі, што інтуітыўна засвоілі пэўны

дискурс. Прыведзеная формула можа рэалізавацца ў наступнай прапорцыі:

$$D\#1(makro : mikro) - D\#2(makro : mikro) = D\#1(L + llak. + P) - D\#2(L + llak. + P),$$

дзе L – лакуцыя, $llak.$ – ілакуцыя, P – перлакуцыя.

Апісанай схеме спадарожнічае яшчэ і кагнітыўная фонавая інфармацыя, што структурыруе разуменне камунікатыўнай падзеі і выяўляе яе праекцыю на рэчаіснасць. Разгортванне меркавання ў паўнамоцтве можам знайсці ў шматлікіх інтэрпрэтацыях. Напрыклад, такой.

Вайну да нядыяўняга часу не прынята было называць сваім імем. Такая тэндэнцыя характэрна для Расіі, Еўропы, ЗША. Яна (тэндэнцыя) лічылася дэмакратычнай і рэспектабельнай з-за сваёй імпліцытнасці. Было модным прыкрывацца такімі газетнымі штампамі, як “*папярэджанне гуманітарнай катастрофы*” (Югаславія, 2000), “*антытэрарыстычныя аперацыі*”, “*навядзенне канстытуцыйнага парадку*” (Чачня, 2000–2002 гг.), спачатку “*праграма прымірэння*” (В’етнам, 1965), а затым “*абаронная рэакцыя*” (В’етнам, 1972) (Кара-Мурза, 2000, 254–255). У адносінах да сказанага “Народная газета” падстаўна, зыходзячы з наратыўнай сітуацыі, рэзюмуе: “*И главное – никто не может сказать, когда война, названная модным словосочетанием “антитеррористическая операция”, закончится полным разгромом коварных боевиков*” (Народная газета. 2002. 30 кастр.).

Сучасная вайна да падзеі 11 верасня 2001 года і акупацыі Ірака не мела наймення адкрытага насілля і ваеных дзеянняў. Але яна была аб’яўлена чалавеку на ўзоруні дыскурсіўных стратэгій ужо даўно, калі непасрэдна ўключылася ў падсвядомае, інтуітыўнае, разумова-маўленчае. Уплыў такіх войнаў на псіхіку чалавека больш разбуральны, бо схаваны за рэальным успрыманнем. “*Весь этот кошмар имеет весьма научное название: аффективная неустойчивость*” (Советская Белоруссия. 30.11.2002). Яны вядуть да незаўважнага панавання адных сацыяльных або этнічных груп над іншымі, не маючых доступу і кантролю над інфармацыйнымі плынямі, і прыводзяць да войнаў адкрытых, тлумачэннем і прыкрыццём якіх з’яўляецца паступовая “*кропельная*” падрыхтоўка. Імпліцытная вайна выяўляе сваё ablічча ў экспліцытнай, становіцца неад’емнай рысай існавання чалавека, калі фарміруеца “*ваенная*” свядомасць пакалення. Тады настаем час, у якім не трэба хавацца за словамі-прыкрыццямі. Ненаяўнае сацыяльна-маўленчае дзеянне ператвараеца ў наяўнае ваеннае. Маштабнасць і частотная пранікальнасць

камунікатыўных індэксай у перцэптыўную свядомасць прыводзіць да саступлення з гуманістычных пазіцый, да антыгуманізму, адкрытай агрэсіі, дэмантрацыі сілы, дыктатуры і тэрору.

Пра рознае напаўненне макра- і мікрастратэгій дыскурса сведчаць выразныя ілюстрацыі адлюстравання маўленаўных дзеянняў (лакуцый) рускай і іншамоўнай прэсай чачэнскай вайны, спарадычна выбраных з друкаваных і электронных СМИ:

- **рускамоўнай:** Защита Таджикистана и Дагестана от *террористов*; Предотвращение федеральными силами *террористических* актаў; *Террористы* ведут войну против мирных жителей; Убийства и похищение людей чеченскими бандитами; Политика государства и ответ на действия боевиков; Угрозы обществу: насилие, преступность, наркотики, рабство; Подготовка боевиков в США, Великобритании, Германии, Афганістане, Грузии; Поиск виноватых во вторжении боевиков;
- **англамоўнай:** Зверскія забойствы мірнага насельніцтва *рускімі салдатамі*; Пакуты і нягоды бежанцаў у палатачных гарадках; Чачэнскі народ – *ахвяра рускай* арміі; Партызанская барацьба чачэнцаў – вайна за незалежнасць; Захопніцкая вайна *рускіх, агрэсія РРФ*; Дэзерцёрыства *рускіх салдат* і іх пераход на бок вызваленчага руху Чачні; Паляванне на *каўказцаў як патэнцыйных тэрарыстаў* у Расіі;
- **нямецкамоўнай:** Загінулі *лідэры барацьбы* за свабоду; *Рускія* войскі акупіруюць Чачню; Захоп *рускімі* войскамі Чачні; *Rasія* бамбіць старых, жанчын і дзяцей у Чачні; Няnavісці няма межаў; Вайна ў Чачні ўзбагачае *Маскву* (па матэрыялах Інтэрнэта).

Адваротным эффектам, больш абвостраным і псіхалагічна ўплывовым, сталі валодаць лакуці і ў кааліцыйных СМИ і расійскіх, нямецкіх, французскіх, асабліва беларускіх, пры асвяленні іракскай вайны. “Знамя юности” ў аналітычнай інфармацыі “Страшная сіла СМИ”, падрыхтаванай па матэрыялах бестселера рэдактара найбуйнейшай нямецкай газеты “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Удо Улбфкотэ, спрэвядліва адзначае: “Менавіта ў экстэримальных умовах – войнах, выбарах і да т. п., прыходзіць (магчыма, не да ўсіх) разуменне таго, наколькі дакладна вызначэнне СМИ як чацвёртая улады. Улады, верагодна, больш магутнай, чым заканадаўчая, выканавчая і судовая. Улады над разумам. ...Наколькі моцная гэта зброя, ведаюць тыя, хто пачынае любую вайну. Нездарма ў сёлетнюю кампанію ў іракскія пяскі і нафтавыя палі разам з

войскам пойдуць журналісты. Амерыканцы яшчэ задоўга да пачатку падзеі, па прычыне асаблівых абставін, запіхнулі далёка сваю знакамітую свабоду слова і ўвялі жорсткую цэнзуру на трансляцыю ўсяго, што будзе адбывацца ў заліве. У самой Амерыцы створана нешта на-кшталт міністэрства цэнзуры, з вялізным штатам супрацоўнікаў. Пра гэта, – рэзюмую газета, – не шкодзіла б памятаць, калі глядзіш прамыя трансляцыі пра доблесных салдат, якія змагаюцца за мір ва ўсім свеце. У гэтай сітуацыі можа спатрэбіцца наш “саўковы” вопыт чытання паміж радкоў. А яшчэ важна памятаць, што ісціна заўсёды недзе пасярэдзі-не...” (Знамя юности. 21.03.2003).

Перад намі так званае “палітычнае пісьмо”, задача якога “ў адзін прыём злучыць рэальнасць фактаў з ідэальнасцю мэтаў. Вось чаму ўся-кая ўлада, або хаця б бачнасць улады, заўсёды выпрацоўвае аксіялагічны тэкст, дзе дыстанцыя, якая звычайна аддзяляе факт ад яго магчы-масці – каштоўнасці, знішчаецца ў межах самога слова, якое адначасо-ва становіцца і сродкам канстатацыі факта, і яго ацэнкай. Слова пера-твараецца ў алібі (г. зн. у сведчанне аб адсутнасці на месцы злачынства, у апраўданы акт)“ (Барт, 1983, 315). Акрэсленае Р. Бартам станові-шча спраў наглядна презентуе сутнасць камунікатыўных сітуацый на-кшталт прыведзеных вышэй.

Складнікі разумення маўленчых дзеянняў дыягназуюць тэрміналагічную сігніфікацыю дыскурса. Трэба прызнаць, што рознадэфінірава-насць дыскурса прывяла да пэўнай неўпарадкаванасці і кантамінацыі блізкіх да яго паняццяў.

Дыскурс (фр. *discourse*, англ. *discourse*, ад лац. *discursus* ‘беганне туды-сюды; рух, кругаварот; размова, гаворка’) – маўленне, працэс моўнай дзеяннасці; спосаб гаварэння. У прыведзеных перакладных адпаведні-ках сышліся цікавасці розных навук – лінгвістыкі, семіётыкі, паэтыкі, рыторыкі, сацыялогії, філасофії, этнографії, антропології.

Класічным да апісання сутнасці дыскурса можна лічыць агульнае азначэнне, прапанаванае Э. Бенвеністам, які першым надаў гэтаму па-няццю тэрміналагічны статус: “Дыскурс – усякае выказванне, якое пра-дугледжвае прысутнасць адрасата і адрасанта і намеры першага пэў-нага чынам уздзейнічаць на другога“ (Бенвеніст, 1974, 276).

Аднак шматзначны тэрмін гуманітарнай сферы не атрымаў даклад-нага і агульнапрызнанага азначэння, якое ахоплівала б усе выпадкі яго выкарыстання. Гэта і стала прычынай таго, што ён стаў шырока папу-лярны, можна сказаць модны. Своеасаблівай паралеллю шматзначнасці

гэтага тэрміна з'яўляецца рознафіксаваны націск у ім, які на сёння ўжо
даследаванні ў галіне дыскурса праводзяцца на
мяжы граматыкі, стылістыкі і паэтыкі. Выдзяленне граматыкі тэксту ў
якасці самастойнай дысцыпліны дазволіла прыйсці да, здаецца, парадаксальнай высновы: аналіз мовы не павінен абмяжоўвацца граматыч-
ным аналізам абстрактнай моўнай сістэмы, а аб'ектам навуковых ціка-
васцей можа стаць выкарыстанне мовы ў сацыяльным кантэксце.

1.6. АД ВЫВУЧЭННЯ МОВЫ Ў САЦЫЯЛЬНЫМ КАНТЭКСЦЕ ДА ДЫСКУРСНАГА АНАЛІЗУ

У 60–70-х гг. ХХ ст. даследаванні ў галіне дыскурса праводзяцца на
мяжы граматыкі, стылістыкі і паэтыкі. Выдзяленне граматыкі тэксту ў
якасці самастойнай дысцыпліны дазволіла прыйсці да, здаецца, парадаксальнай высновы: аналіз мовы не павінен абмяжоўвацца граматыч-
ным аналізам абстрактнай моўнай сістэмы, а аб'ектам навуковых ціка-
васцей можа стаць выкарыстанне мовы ў сацыяльным кантэксце.

Нараджаюцца дыскурсная тэорыя вывучэння мовы, кагнітыўная тэ-
орыя апрацоўкі дыскурса, што яскрава выражаяецца ў лінгвістыцы тэк-
сту і тэорыі маўленчых актаў.

З узрастаннем інтарэсу да псіхалінгвістыкі (70–80-я гг. ХХ ст.) з'яў-
ляюцца новыя мадэлі разумення звязнага тэксту, якія ґрунтуюцца на
даных дыскурснага аналізу. Дыскурс разумеецца ў якасці “праяўлення
мовы як сацыяльна-псіхалагічнай сістэмы ў выглядзе эмпірычнага зна-
ка-тэксту (г. зн. рэалізацыі тэксту ў маўленні) і ў той жа час аб'екта
даследаванняў, накіраваных на стварэнне тэорыі выкарыстання мовы”
(Сорокін, 1985, 34).

Калі падысці больш-менш асэнсавана да ўзнікнення дыскурс-тэо-
рый на сучасным этапе, то можна выдзеліць тры асноўныя напрамкі іх
дзеяння: **лінгвістычны** (З. Харыс, Н. Арутюнова, Э. Бюісанс, Э. Бен-
веніст), **функцыянальны** (стылістычная спецыфіка плюс экспліцыра-
ваная за ёй ідэалогія; М. Фуко, А. Грэймас, Ж. Дэрыда, Ю. Крысцева,
М. Пешо) і **метадалагічны** (Й. Хабермас).

У сувязі з гэтым узімаюць розныя навукова арыентаваныя праяў-
ленні дыскурса, як: тэксту ў розных яго аспектах (Р. Барт); звязнага маў-
лення (З. Харыс); актуалізаванага тэксту (ван Дэйк); кагерэнтнага тэк-
сту (І. Белерт); сканструяванага гаворачым тэксту (Д. Браўн, Д. Юл);
выніку працэсу ўзаемадзеяння ў сацыякультурным кантэксце (К. Пайк);
утварэння, уключанага ў камунікатыўна-прагматычны аспект (І. Сусаў,
Н. Арутюнова); адзінства, што рэалізуецца ў выглядзе маўлення (У. Баг-
данаў); разважання з мэтай знаходжання ісціны (Й. Хабермас).

Трэба думаць, што менавіта метадалагічны напрамак даў падставы для пашырэння сферы дыскурснага аналізу на міждысцыплінарныя галіны даследаванняў, якія грунтуюцца на лінгвістычных тэндэнцыях другой паловы XX ст.: гіперсінтаксісе, тэорыі маўленчых актаў, кагнітавогії, прагматыцы, лінгвістычнай антрапалогіі.

Міждысцыплінарны напрамак, у якім вывучаецца дыскурс, а таксама адпаведны раздзел лінгвістыкі традыцыйна называюць дыскурсным (дыскурсіўным) аналізам (*discourse analysis*), які непасрэдна звязваецца з такімі навукамі і навуковымі адгалінаваннямі, як камп'ютэрная лінгвістыка і штучны інтэлект, псіхалогія, філасофія і логіка, сацыялогія, антрапалогія і этнолагія, літаратуразнаўства і семіётыка, гісторыяграфія, тэалогія, юрыспрудэнцыя, педагогіка, тэорыя і практыка перакладу, камунікацыйныя даследаванні, паліталогія. Кожная з гэтых дысцыплін падыходзіць да вывучэння дыскурса па-свойму, аднак несумненным з'яўляецца адно – абагульняе іх разгляд вербальнага знака (тэксту) як выразніка экстралінгвістычнай інфармацыі, што адкрывае ўсю мову не адразу, а пасля апературы апрацоўкі, спасцікэння працэсаў спараджэння, разгортвання, праектавання і сацыяльнай карэляцыі яго зместу.

Заслугоўвае ўвагі азначэнне дыскурса, дадзенае ўкраінскай даследчыцай Кацярынай Серажым: “Пад дыскурсам мы разумеем складаны сацыялінгвістычны феномен сучаснага камунікацыйнага асяроддзя, які, па-першое, дэтэрмінуе ўсю (прама ці апасродкавана) яго сацыякультурнымі, палітычнымі, прагматычна-сітуатыўнымі, псіхалагічнымі і іншымі (канстытууючымі ці фонавымі) чыннікамі; па-другое, мае “бачную” – лінгвістычную (звязны тэкст ці яго семантычна значны і сінтаксічна завершаны фрагмент) і “нябачную” – экстралінгвістычную (веды пра свет, думкі, устаноўкі, мету адрасанта, неабходныя для разумення гэтага тэксту) структуру і, па-трэцяе, характеристыку цэласнасцю свету, які “будуе ўсю” дыскурс як рэпрадуцэнтам (аўтарам), так і рэципіентам (слушачом, чытачом) (Серажим, 2002, 13). Нягледзячы на пэўную ўскладненасць дэфініцыі, выразна праглядае ўсю метадалагічныя падыходы да з'явы дыскурса – інтралингвістычны і экстралінгвістычны, аб'яднаны ў шматкампанентнае “канструяванне” навакольнага свету. Аўтарка манографічнага даследавання, прысвечанага вывучэнню дыскурса, далей удакладняе: “...дыскурс – ёсьць “жыццё тэксту” ў нашай свядомасці, гэта накладанне інфармацыі, якую мы атрымліваем з гэтага тэксту, і нашых ведаў пра абставіны, адбітак яго

спараджэння на ментальна-пачуццёвае і інфармацыйнае поле нашага індыўідуальнага “Я”. Даследчыца разглядае дыскурс з пункту гледжання спараджэння, архітэкtonікі і варыятыўнасці. Аналізуочы праявы палітычнага дыскурса, зыходзіць з таго, што яго матэрыяльным презентантам з’яўляюцца газетна-публіцыстычныя тэксты і прысвеченныя палітыцы аратарскія прамовы, афіцыйныя тэксты на палітычную тэму; дакладна акрэслівае характеристыкі мадэлі палітычнага дыскурса, як: сфера выкарыстання, від практичнай дзеянасці, храналагічнасць, тып стратэгічнай камунікатыўнай мэты, характеристар інфармацыі. Правільна сцвярджаецца, што тэмпы развіцця мовазнаўства ў сусветным навуковым працэсе апярэджаюць шматлікія навукі, як, напрыклад, псіхалогію: “Справа ў тым, што мовазнаўства здзейніла метадалагічны прарыў значна раней за псіхалогію; сёння гэта дазваляе апошній звярнуцца да аналізу дыскурса як да мадэлі і методу стварэння новай парадыгмы” (*Серажим, 2002, 13*).

Лінгвістыка атрымала новы стымул, новыя мэты для свайго паступовага ходу наперад – прыкладанне даследчых намаганняў да вывучэння моўнага контактавання ў чалавечым асяроддзі. Як раней уплыў філасофіі і псіхалогіі павяртаў лінгвістыку ў гуманітарны кантэкст, то цяпер ужо лінгвістычны анализ становіща часткаю філасофіі і псіхалогіі. Можна пагадзіцца з думкай украінскай калегі, што пакуль няма падстаў надаваць дыскурсалогіі “значэнне “другой кагнітыўнай рэвалюцыі”, але “час пакажа, якое месца новая парадыгма зойме ў гісторыі навукі, хаця зварот адразу да некалькіх сфер познання (філасофіі, псіхалогіі і сацыялогіі), да аналізу мовы і маўлення заканамерны і сімптаматычны” (*Серажим, 2002, 23*).

Дыскурс як іерархія ведаў, складаная камунікатыўная з’ява ў лінгвістыцы публіцыстычнага тэксту паўстае, можна сказаць, у першародным і натуральным счапленні моўна-камунікатыўнага ўзаемадзеяння і выніку яго – СМІ ва ўсіх іх праяўленнях. Менавіта сродкі масавай інфармацыі перш-наперш кладуцца на прапанаваныя вучонымі розных пунктаў гледжання і навуковых цікавасцей мадэлі рэпрэзентацыі свету, у прыватнасці, грамадскай думкі – магутнага фундатара палітычнага, эканамічнага, культурна-асветнага і сацыяльнага жыццёвага ўладкавання.

1.7. АСОБНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ ТЭКСТАЎ СМІ Ў ЗВЯЗКУ З ГІСТОРЫЯЙ І СУЧАСНЫМ СТАНАМ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ МОВЫ

З'явы і працэсы жыццёвага ўладкавання грамадства найперш адлюстроўваюцца ў публіцыстычным маўленні, актыўна выражаюцца ў лексічных зменах, семантычных зрухах, з цягам часу адбіваюцца на прадуктыўнасці / непрадуктыўнасці дэрывацыйных сродкаў, на граматычных інтэрпрэтацыях. Маўленчая дзейнасць журналіста наглядна презентуе меркаванне антычных філосафаў пра тое, што мова і жыццё ідуць разам і мова жыве па законах часу. Гэта, у сваю чаргу, дазваляе сучаснікам лаканічна дыягназаваць “анамальнасць” эпохі: дэфармацыя маўлення выклікае і дэфармацыю мыслення, скажэнне яго як на ідэалагічным, так і на побытным узроўні (*Светана, 1996, 54*).

Публіцыстычнае маўленне вызначаецца высокай частотнасцю лексічнай практикі і тэкстаўтаральнай актыўнасцю журналіста – правадніка грамадскай камунікацыі, інтэнсіўнага носьбіта мовы, які стыхійна выражаете моўны густ эпохі, а таксама... фарміруе яго. Такім чынам, творчасць СМІ выступае ў ролі прадвесніка, а далей і выразніка ўзнікнення пэўных маўленчых тэндэнций, замацавання заканамернасцей развіцця мовы.

На сёння выразна прасочваюцца некаторыя маўленчыя асаблівасці як функцыяновання СМІ, так і выражэння імі камунікатыўных установак, інакш кажучы, інтэрпрэтаваных сацыяльных дзеянняў носьбітаў мовы.

Мова СМІ вылучаеца сацыяльнай ацэначнасцю, у аснову якой клацдзеца прынцып пеяратыўнасці пры маніпуляванні фактамі, што адчуваюцца ад каштоўнасцей пабудаванага грамадства, і прынцып пеяратыўнасці пры ўхваленні “сваіх” вартасцей. Агульная тэндэнцыя слоўнай ацэначнасці была завострана экспрэсіўная, стылістычна вульгарызаваная лексіка, накіраваная на выкryцце “чужароднасці”, адпаведная камунікатыўным устаноўкам адрасата. Переходны перыяд выразна люстрое арыентацыю былой пеяратыўной ацэничнасці на нейтральную лексіку і штучную скіраванасць да максімальнай меліяратыўнасці ў рэкламных (адаптация да рэкламнай камунікацыі) і PR-тэкстах.

Існаванне СМІ вызначаеца журналісцкім падыходам да адлюстравання рэчаінасці, што забяспечваеца канкурэнцыяй у пошуку свайго чытача сярод мноства выданняў – аўтарытэтных і не зусім. Такім

чынам стыхійна складаюцца сацыяльныя мадэлі, арыенцірам якіх і выступаюць перыядычныя выданні. Маем на ўвазе размежаванне ўспрымання і асэнсавання жыццёвых фактаў праз прызму светапоглядаў і індывидуальных меркаванняў. Тэматычная дыферэнцыяцыя айчыннага друку, якая раней была строга акрэслена савецкім падыходамі, знайшла прастору ў рэспубліканскіх СМІ. З'яўленне шматтайных газет, што тыднёвікаў, часопісаў у ролі выразнікаў розных сацыяльных і па інтересах груп, заўзятараў пэўнага напрамку дзеянасці яскрава сведчыць пра шматвектарнасць і поліфункцыянальнасць маўленичых стратэгій. “Пасля доўгага ўладарання аднастайнасці, шаблону, уніфікаванасці і афіцыёнасці, – слушна заўважае прафесар Р. Салганік, – у сучасных газетах уражвае перш за ўсё моўная, стылевая, змястоўная і ідэалістычная стракатасць” (Солганик, 1996, 13).

Паслабленне аналітызму і прапагандысцкай тактыкі газетных тэкстаў, паступовае ўстараненне празмернай тыпізацыі грамадства (і, як вынік, так званых “неінфарматыўных” інфармацый) узмацняе лакальную, тэмпаральную канкрэтныя стратэгіі падачы публіцыстычных матэрыялаў. “Суб’ект-стваральнік медыя-тэксту паўстае перад чытаем як асона, якая самастойна асэнсоўвае і ацэньвае рэальную сітуацыю, дэманструе сваю светапоглядную пазіцыю і індывидуальнасць моўнай разняволенасцю, імкненнем адысці ад клішэ газетна-публіцыстычнага стылю. Гэта прыводзіць да аўтарызацыі дакументальнага па сваёй прыродзе дыскурса тэкстаў СМІ” (Сметаніна, 2002, 5).

Мяньяе свой воблік канцептуальная лексіка, якая выконвае дамінантную функцыю ў празмерна ідэалагізаваным грамадстве. Яна саступае месца тэматычнай уніфікацыі: *радзіма – самасядомасць, добрасуседства, незалежнасць – патрыятызм, нацыянальная ідэя*. Набывае новае гучанне само паніцце ідэалогіі.

Відавочнымі ў публіцыстычным маўленні з'яўляюцца змены ў супадносінах размоўнай і кніжнай лексікі (асабліва ў рускамоўнай беларускай публіцыстыцы), адна з прычын чаго бачыцца ў гістарычна абу-моўленым інтэрферэнтным уплыве роднай мовы на рускую, якая мае дамінуючу кніжна-пісьмовую традыцыю.

Адзначаныя тэндэнцыі развіцця публіцыстычнага маўлення захоўваюць у сабе экстралінгвістычныя фактары пабудовы тэкстаў СМІ і, шырэй, адлюстроўваюць заканамернасці функцыяновання мовы як сацыяльной з'явы. Аднак яны высвечаюцца і праз усведамленне ўнутраных, інталінгвістычных прычын фарміравання пэўных традыцый прак-

тыкі маўлення. Паказальнай у гэтым плане з'яўляецца накіраванасць беларускага маўлення да семантычнай сцісласці.

У кожнай мове ёсць слова, што надаюць ёй выразную адметнасць, яскравую арыгінальнасць, самабытную зладжанасць і вылучаюць яе з блізкароднаснай тоеснасці. Упрыгожанае аўтарскім бачаннем, слова пачынае ўласнае жыццё ў творах У. Караткевіча, Я. Брыля, Р. Барадуліна і іншых славутых сучаснікаў – майстроў-адмыслоўцаў.

1.7.1. Семантычная кандэнсацыя як акумулятыўны сродак назапашвання ведаў пра ментальнасць народа

Нараджэнне таго ці іншага значэння слова звязана з індывидуальнасцю, а функцыянованне – з агульнай прызнанасцю яго. У беларускай мове выразна наглядаецца тэнденцыя да семантычнай сцісласці перадачы пэўных паняццяў, скандэнсаванасці сэнсу ў адной лексеме. У такім выпадку гаворым пра семантычную кандэнсацыю – лексічную з'яву, паводле якой адным словам перадаецца інфармацыя, што ў іншай мове забяспечваецца словазлучэннем. Маецца на ўвазе міжмоўная семантычнае сінанімія і фармальная супрацьпастаўленасць выражэння рэчаіннасці.

Вучэнне пра слова акадэміка В. Вінаградава надзяляе лінгвістыку бачаннем моўнага факта як своеасаблівага канцэнтрату сукупнасці канвенцыональных ведаў пра навакольны свет. “У той меры, у якой слова змяшчае ў сабе ўказанне на прадмет, неабходна для разумення мовы ведаць абазначаныя словамі прадметы, неабходна ведаць усё кола адпаведнай матэрыяльнай культуры” (Віноградов, 1972, 17).

Шырокое вывучэнне парадыгматыкі слова і рэалізацыі яго магчымасцей у сінтагматычным размяшчэнні, выяўленне рознабаковай семантычнай сувязі з сукупнасці формай выражэння вымушае лінгвістыку мець прадметам вывучэння сутнасць моўнага знака, пад чым можна разумець “гістарычныя, культурныя, нацыянальныя ўмовы і ўсю сукупнасць чалавечых ведаў і вераванняў, у межах якіх адбываецца функцыянованне мовы і якія робяць уплыў на выкарыстанне мовы і на адносіны да яе” (Звегінцев, 2001, 8). Такія падыходы да тэксту назначаны яшчэ на пачатку XX ст., калі Я. Паліванаў пісаў: “Лінгвістика як навуковая дысцыпліна, што даследуе з'явы чалавечай мовы ў іх прычыннай сувязі, адрозніваеца ад простага “практычнага вывучэння мовы” мена-

віта тым, што да кожнага моўнага факта лінгвістыка падыходзіць з пытаннем пра прычыны гэтай з'явы (іншая справа, ці можа сучасная навука даць адказ на тыя або іншыя з такіх пытанняў)" (Поліванов, 1991, 16).

Элементы дыскурснага аналізу, пры якім **тэкст разглядаецца як камунікатыўная з'ява, што ўключае ў сябе і пазамоўныя фактары, як іерархія ведаў пра навакольны свет**, выкарыстоўваліся ў розныя перыяды існавання моў. Гэта магло адлюстроўваць і паказваць на нараджэнне пэўнай тэндэнцыі ў маўленчым кантактаванні, выразна за- сведчваць супярэчнасць і супрацьстаянне ў грамадстве. Асабліва тады, калі грамадскія катаклізмы скаланалі звыклае жыццё, прымушалі носьбіта мовы арыентавацца на іншыя каштоўнасці і вартасці. Рэфранам свайго часу гучаць слова французскай пісьменніцы Жэрмены дэ Сталь, сказанныя на мяжы XVIII–XIX ст.: "Але хто на нашых сходах, дзе да- зволена было любое абвінавачанне супраць любога, стаў бы, падобна Цыцэрону, дакладна і асцярожна выбіраць слова? Каму прыйшло б на разум турбаваць сябе дарэмна – ніхто не зразумеў бы і не ацаніў гэтай далікатнасці!.. Словам тут, як і раней, можна знішчыць, але духоўную сілу яно згубіла. Яго староніцца, бачаць у ім небяспеку, але не знявагу; яно не здольна закрануць нічью рэпутацыю. Паклёніцкая сачыненні з'яўляюцца так часта, што нават не выклікаюць злосці; паклёнікі паступова пазбаўляюць спрадвечнай сілы ўсе слова, якімі карыстаюцца... Грэбаванне прыстойнасцю пазбаўляе красамоўства ўсіх пераваг. У краіне, дзе ніхто нават не робіць выгляд, што шануе ісціну, разум бездапаможны" (Міхальская, 1996, 4–5).

Маўленне характарызуе эпоху, эпоха адлюстроўваеца ў маўленні.

1.7.2. Моўная дывергенцыя і канвергенцыя: уплыў на вытворчасць публіцыстычнага тэксту

Мова беларускага народа грунтуеца на традыцыі вуснага маўлення. Гісторыя распарадзілася так, што пісьмовая форма беларускай мовы доўгі час была пад забаронай, і яе носьбіт вымушаны быў карыстацца пісьмовай формай польскай, рускай, калі трэба было напісаць паперу ва ўправу, да чыноўніка. Аднак ён не мог аддаць ёй перавагу ў маўленні, бо гаварыў так, як яго навучылі бацькі – на роднай гаворцы. Гэты экстралянгвістычны факт прынцыпова паўплываў на перспектыву фарміравання сучаснай беларускай мовы. Адсюль шматлікія асаблівасці,

заснаваныя не на кніжна-пісьмовай традыцыі развіцця (як гэта наглядаецца ў рускай мове), а на размоўна-літаратурнай. Беларус не скажа “падаючая звезды” ці “утренняя звезда”. Для яго маўлення больш харктэрнымі будуть адпаведныя слова “знічка” (зорка, якая ляціць, не дасягнуўшы зямлі, гасне), “заранка”. Такіх слоўцаў дасціпная даследчыца роднай мовы Ірына Шкраба прыводзіць каля 900, што складае 110-ю частку ад лексічных адзінак, пададзеных у ТСБМ. Квантытатыўнасць адзначанай з’яві ўжо паказвае на катэгорыйнасць і спецыфіку семантычных працэсаў, уласцівых беларускаму маўленню. Тым больш, што па сваіх вартасцях, камунікатыўных і выяўленчых магчымасцях гэтыя лексемы выразна паказваюць на праявы этнапсіхалагічнага складу (ментальнасці) беларускага народа, асаблівасці яго разумова-маўленчай дзейнасці.

Тэкстаўваральная роля маўленчага факта ў публіцыстыцы вызначаецца інфармацыйнай накіраванасцю, з гэтым звязваецца актыўнае дзеянне ў тэкстах такога парадку тэорыі эканоміі маўленчых намаганняў, што з’яўляецца вызначальным у прагназаванні развіцця мовы ўвогуле і канкрэтнай маўленчай сітуацыі ў пэўны перыяд яе існавання. Адчувальна гэта ў публіцыстычных тэкстах. Прафесар Б. Стральцоў зазначае: “Публіцыстычная практика прывучае да сціслай арганізацыі аўтарскага погляду і аўтарскага маналога, да “еканоміі” слова” (*Стральцоў*, 1996, 5).

Экстралінгвістычныя ўмовы ўзнікнення такіх з’яў вызначаюць харктар (энкратычны і акратычны) дзвюх асноўных формаў дыскурса, якія сістэмна апісаў у працы “Вайна моў” (1973) Ралан Барт. Хаця вучоны і бачыць роўнасць паміж паняццямі “дыскурс” і “мова”, але на пярэдні план пры аперыраванні першым выступае камунікатыўная сітуацыя (з’ява, падзея) (*Барт*, 1994).

Праектаванне сацыяльных дзеянняў носьбіта мовы на яе рэалізацію дазваляе ў агульных выпадках гаварыць пра сацыяльнае распласцаванне маўлення і дыскурса, якое актыўна ўкараняеца журналістамі і праз журналістаў у практику СМИ. Маём на ўвазе “іерархізацыю сацыяльных дыялектаў “па восі” ўлады” (*Міхальская*, 1996). У нашым выпадку – пра гістарычную зменлівасць, культураспецыфічнасць і сацыяльную абумоўленасць формаў існавання мовы – вуснай і пісьмовай.

Выяўленне дывергентных харктарыстык роднавых моў, праяў іх у маўленчай арганізацыі публіцыстычных тэкстаў садзейнічае вызнанню гістарычнай абумоўленасці канвергентнасці моўных фактав.

З гэтага вынікае неабходнасць строгай распазнавальнасці перыяду існавання літаратурных формаў беларускай і рускай моў.

Дзве формы існавання мовы – вусная і пісьмовая – заключаюць у сваім функцыянованні абавязковае ўзаемадзеянне. Нельга ўявіць сабе паўнавартасную рэалізацыю асноўнай, камунікатыўнай, функцыі мовы без такога ўзаемадзеяння. Вусная форма існавання мовы мае спецыфіку ў перадачы інфармацыі, звязаную не толькі з інтрапрагністичнымі ўласцівасцямі і заканамернасцямі, але і з праявамі ў маўленні парапрагністичных параметраў. Разам з тым на кожным моўным узроўні выразна адчуваецца “прысутнасць” вуснага маўлення.

Экстралінгвістычны ўплыў на беларускую мову дынамічна выражаецца ў часы яе афіцыйнай забароны, у выніку чаго парушаецца ўзаемасувязь паміж вуснай формай існавання мовы і пісьмовай. З гэтым звязана тое, што вусная форма існавання беларускай мовы не мела стрымліваючага фактару (як гэта вынікае з натуральнага і абавязковага ўзаемадзеяння дзвюх формаў існавання моў) у сваім развіцці, тады як у рускай мове з часоў кананічнай царкоўнаславянскай мовы дамінуе кніжна-пісьмовая тэндэнцыя. Традыцыя канструйвання маўленчых сітуацый у беларускамоўных публіцыстычных тэкстах істотна адрозніваецца набліжэннем да вуснага маўлення. Гэта накладвае істотны адбітак і на рускамоўныя тэксты ў беларускіх СМІ, павінна быць вызначальнай рысай тэкставай дзейнасці беларускамоўнага журналіста, што на самарэч не выяўляеца ў публіцыстычных творах нашых выданняў (некаторае выключэнне складаюць газета “Звязда”, штотыднёвік “Літаратура і мастацтва”).

Такім чынам, у гісторыі дзвюх моў праглядаюцца дзве крайнасці, устараніць якія лічылі неабходным, з аднаго боку, А. С. Пушкін і, з другога – М. Багдановіч. Пушкінскі прынцып “сообразности и соразмерности” кніжнага і вуснага элемента ў мове праектуеца ў зваротнай працягнальнасці і на беларускае маўленне.

Гісторыя сведчыць, што перыяд XVII–XVIII ст. быў заняпадам не толькі для беларускай мовы. Неспрыяльны час для функцыяновання славянскіх моў, акрамя рускай, тлумачыўся рознымі экстралінгвістычнымі фактарамі: для чэшскай – белагорскім паражэннем у 1620 г., для балгарскай, славенскай і сербахарвацкай – турэцкім прыгнётам і г. д. Важна адзначыць, што большасць новых славянскіх літаратурных моў (з сярэдзіны XVIII ст.) грунтуеца не на дамінуючай кніжна-пісьмовой форме, не на стараславянскай аснове, як гэта было ўласцівым ім на

перших этапах свайго існавання, а на вусна-народнай. Гэта прыводзіла да шматлікіх акалічнасцей, што паўплывалі на развіццё ў пэўных народаў формы акратычнай мовы – набліжанай да анталогіі, скіраванай да ісціны і ўраўнаважанай да сацыяльнай іерархізаванасці. Такой формай можам лічыць беларускую мову, культураспецыфічную ў сваім праяўленні, гістарычна і сацыяльна аддаленую ад абслугоўвання навязанай ідэалогіі. Таму сведчанне – разумова-маўленчы тып беларуса. Узгадаем “Людзі зямлі беларускай” з нарыса У. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”: “Рэаліст у рэальным жыцці, беларус – вялікі фанаст, рамантык і летуценнік у мірах... Менавіта таму запісаныя фальклорыстамі беларускія казкі не ўлезлі б і ў сотню тамоў... Іх – безліч! ... Яны і дагэтуль складаюць неацэнны наш скарб, тым больш вялікі, што яны былі народу замест кнігі і ў тых часы, калі кніга беларуская, нават мова беларуская былі забаронены. І тады толькі казка вяла дзяцей у далёкі край, “за сем гор і мораў, трошкі бліжэй да сонца і трошкі далей ад месяца” (Караткевіч, 1980, 459–460).

Семантычна кандэнсаваныя слова ў беларускай мове часта называюць безэквівалентнай лексікай, напрыклад, у дачыненні да рускай. Сапраўды, такія слова не маюць аднаслоўных літаратурных аналагаў у рускім маўленні, тады як у беларускай мове яны ўяўляюць сабой прыродную крыніцу спрадвечнага маўлення. Не кожны носьбіт мовы сёння адразу можа вызначыць сэнс, закладзены ў іх, не адразу будзе выкарыстоўваць іх у маўленчай практицы. Аднак сігніфікатунае напаўненне, мілагучнасць і семантычнае багацце слоў тыпу *неруш*, *акавіта*, *рум*, *ваўкалак*, *зніч*, *адвеку*, *брывль*, *зломак* красамоўна паказваюць на адмысловае ўладкованне беларускай мовы.

Нагляданне над пэўнай тэндэнцыяй паказвае на элементную склада-насць аналізу камунікатыўнай сітуацыі, вывучэнне якой можа грунтавацца на сукупнасці выяўленых інтра- і экстраглінгвістычных прымет.

1.7.3. Беларускія СМІ ў сітуацыі дзяржаўнага белінгвізму, сучасныя тэндэнцыі развіцця мовы СМІ

Рэспубліканскія СМІ наглядна адлюстроўваюць функцыянованне роднай і рускай моў на тэрыторыі нашай рэспублікі. Паводле звестак Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, на 1 лістапада 2002 г. з ліку 1353 зарэгістраваных у рэспубліцы перыядычных выданняў на

рускай мове выходзяць 484, рускай і беларускай – 332, рускай і іншых – 129, беларускай і рускай – 221, беларускай – 119, беларускай і іншых – 57 адзінак (даныя Упраўлення інфармацыйна-аналітычнай работы Міністэрства інфармацыі РБ) .

Такая сітуацыя спараджае шмат праблем, у вырашэнні якіх удзельнічаюць дзяржаўныя структуры, навуковыя і грамадскія арганізацыі, аўтарытэтныя вучоныя і пісьменнікі, журналісты. Адзінства поглядаў на гэту праблему існуе – дзяржаўнае двухмоёе не з'яўляецца “гістарычнай раскошай”, а “адказным ававязкам” валодання маўленнем. Ваstryню паstaўленых гісторый пытанняў беларускае грамадства адчувае гэтак даўно, роўна як беларус шукае шляхі свайго самавызначэння.

Ва ўмовах функцыянавання дзвюх блізкароднасных моў маеца ца відавочная небяспека ўзаемапранікненняў у маўленчай і, у меншай ступені, моўнай сістэмах. Інтэрферэнцыя стала пашыранай з'явай у рускамоўных беларускіх выданнях, прайўленне якой знікае маўленчую культуру. Укаранёны ў даследчую практику функцыянальны аспект разгляду моўных фактаў зрабіўмагчымым выявіць “паводзіны” жывога слова і адмежаваць у яго выкарыстанні ненарматыўнае, памылковае. Нарматыўнасць мовы заўсёды была паказчыкам яе развіцця, духоўнай культуры нацыі.

Норма фарміруеца ў выніку сацыяльна-гістарычнага адбору з сущынчых слоў і формаў, якія зафіксаваны ў моўнай плыні, больш распаўсюджаных, агульнапрынятых. Яны і павінны мацаваць фундамент нацыянальной літаратурнай мовы. Вядома, што норме характэрна сістэмнасць і глыбокая сувязь са структурай мовы. Мова ж – з'ява дынамічная, і гэта не можа не адбіцца на стабільнасці, гістарычнай або моеўленасці нормы. Вонкавыя фактары (экстраплінгвістычны ўплыў) і чиста моўныя заканамернасці, тэндэнцыі развіцця фанетычнай, лексічнай, граматычнай сістэм вызначаюць змены літаратурнай нормы.

Канец XX ст. быў азnamенаваны якаснымі зменамі яе ў бок дэмакратызацыі. Таму сёння становіца надзвычай важным правядзенне актыўна граматычных інтэрпрэтацый ужывання формаў слова і высвятуленне яго лексічнай правамернасці. Публіцыстычны тэкст дае прастору для адшліфоўкі мовы, апрацоўкі стылістычнай маркіраванасці слова. Але, на жаль, не заўсёды гэта атрымліваецца. Мова на паласе газеты – справа адказная, патрабуе ад носябітаў і ведання, і лагічнасці, і памяркоўнасці, і выразнасці, і дынамічнасці, і густу, і эканомнасці.

Моўная палітыка, што праводзілася ў савецкія часы і пакінула турботную спадчыну, можа быць тлумачэннем той сітуацыі, якая склалася

ў рэспубліцы. Маем на ўвазе перш за ўсё культуру публіцыстычнага тэксту, якая, трэба прызнаць, патрабуе ад журналіста не толькі якаснага ўдасканалення, але і ачышчэння ад наноснага, афіцыйнага, так бы мовіць “кандовага” маўлення, гіпатэтычным узорам якога можа стаць фраза: “На сённяшні дзень патэнцыяльныя магчымасці эканомікі Беларусі за-лежаць ад спецыфічных асаблівасцей і перспектыву развіцця народнай гаспадаркі”, і што рэалізуецца ў выпадках: “У ходзе сустрэчы абмер-каваны пытанні паглыблення супрацоўніцтва паміж даследчымі арга-нізацыямі дзвюх краін у галіне вывучэння сацыяльна-навуковых пра-блем” (Звязда. 12.09.2002); “Встреча... подвела итоги работы экспер-тов двух стран, проведенной с момента последнего саммита” (Рэспубліка. 12.06.2002); “На Брэстчыне дэлегацыя правяла мінулыя субо-ты і нядзелью. Яна была прынята ў аблыканкаме, дзе адбылася гутар-ка па шырокім коле пытанняў” (Народная газета. 11.06.2002); “Фар-мат цяперашній прэс-канферэнцыі пашыраны: у яе рамках пройдзе прамы тэлемост з рэгіёнамі рэспублікі і Інтэрнэт-прэс-канферэнцыя” (Звязда. 17.09.2002); “Оно (совещание. – В. И.) прошло в рамках меро-приятий, направленных на реформирование белорусского нефтехими-ческого комплекса” (Рэспубліка. 04.06.2002); “Не маглі журналісты абмінуць шэраг актуальных для грамадзян Беларусі “мытных проблем” (Звязда. 20.09.2002); “Эфекты ўнае і ўстойлівае развіццё краіны не можа ажыццяўляцца без дастаткова поўнай, у неабходнай ступені стабільнай заканадаўчай базы, якая адпавядае сучасным рэаліям дзяр-жавы і ўлічвае міжнародную сітуацыю” (Звязда. 03. 11. 2002); “В рам-ках работ по ядерным технологиям выделяется создание подкрити-ческого реактора физической мощности, который управляемся гене-ратором нейтронов и не имеет аналогов в мире” (Рэспубліка. 06.06.2002) і інш. Прыведзеныя прыклады паказваюць на тыповасць у падачы афіцыйнай інфармацыі. Яны рэлевантныя з даунімі выслоўямі тыпу “флагманы палёў”, “правафланговыя спаборніцтвы”, “рубяжы па малаку”, “непарушнасць нашых ідэй” і нядаунімі “остро обсудили”, “намецілі праграму”, “будуць прыняты канкрэтныя меры”, “гістарыч-ныя задачы”, “заслушалі абстаноўку”, “чакаемыя вынікі”, “рэалізавалі намечанае”, “цэлы шэраг”, “пэўныя цяжкасці”, “аб узмацненні бараць-бы...” і г. д. Аднак сённяшняя мова СМІ пачынае набываць уласцівасці, якія характарызуюць яе ўжо з іншых пазіцый.

Параўнальна з тэкстамі савецкага часу мяньяецца накіраванасць пуб-ліцыстычнага тэксту, трансфармуюцца камунікатыўныя ўстаноўкі жур-

наліста. Калі раней тэксты прэтэндавалі на аб'ектыўнасць і пераконанасць, “услужліва распаўсяджалі і ўкаранялі ў свядомасць насельніцтва “надстроечную ложь”, якая лакіравала жыццё, штампавалі ў сотнях газет і штодзённых радыёперадачах варыяцыі на тэмы цэнтральнай газеты, г. зн. прывучалі людзей думаць чужымі думкамі” (Толстой, 1996, 10), то для сучаснай газеты харэктэрна іншае: палемічнасць, высокая ступень ацэначнасці і пераканальнасці, у чым рэалізуецца так званы персуазіўны аспект. Асабліва наглядна гэта прайяўляецца ў апазіцыйным друку. Для прыкладу возьмем дамінантны ў форме загалоўка ў моўныя канструкцыі, выбраныя з выдання ў за 24 кастрычніка 2002 г.: нацыянальнага грамадска-палітычнага выдання “Народнай газеты”, газеты “Рэспубліка”, заснавальнікам якой з’яўляецца Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, і апазіцыйнай газеты “Народная воля”:

Табліца 1

Народная газета	Рэспубліка	Народная воля
<p>Россияне симпатизируют Александру Лукашенко;</p> <p>Спортивное сердце столицы;</p> <p>О выздорении за пределы Республики Беларусь гражданина России Немцова Б. Е.;</p> <p>“Хто да нас з мячом прыйдзе...”;</p> <p>Рига станет ближе;</p> <p>Ізаляцыя ад аварый;</p> <p>Газ “убежал” из баллона;</p> <p>“Гомельмаш” озолотился в Москве;</p> <p>Алчность;</p> <p>Туризм развивается, но пока медленно;</p> <p>Мяжа, якая не раз’ядноўвае;</p> <p>І новы трактар у дадатак...;</p> <p>Дзіцячы бізнес;</p> <p>Беларускую гарэлку любяць і ў Канах;</p> <p>Колькі каштую дзіця?</p> <p>Учатся международные перевозчики;</p>	<p>Главная задача на будущий год – повышение уровня жизни белорусского народа;</p> <p>КГБ уполномочен заявить;</p> <p>От ворот – поворот...;</p> <p>Реальные контуры будущего года;</p> <p>Люди гибнут за капусту;</p> <p>“Капитаны” учатся и думают;</p> <p>“Золотой” парикмахер;</p> <p>Колхоз маленький, а дело делает большое;</p> <p>Чем поможешь нам, ООН?</p> <p>Пенсионные льготы: за чей счет?</p> <p>“Сказочный” счет;</p> <p>Темнота – “друг” аварии;</p> <p>Подводный “фольксваген”;</p> <p>Бумеранг;</p> <p>Вашингтонский стрелок;</p> <p>Снайпер ведет необъявленную войну против американского народа;</p> <p>Озимые посеяли вовремя и бесплатно</p>	<p>Іх лёс хвалюе Беларусь!</p> <p>Пра ўціск свабоды слова ў Беларусі;</p> <p>Эканоміка слова;</p> <p>Барыс Нямцоў і Ірына Хакамада дэпартаваны з Беларусі;</p> <p>“Аўтобусны тупік”;</p> <p>Пяцікласніца хоча вучыцца па-беларуску;</p> <p>Не зазімаваў бы ўраджай;</p> <p>О новом наступлении на свободу слова;</p> <p>“Хартия” обвиняет партии, партии обвиняют “Хартию”;</p> <p>Слова на ветер;</p> <p>Да цёмнай вуліцы хуліганы-п’яніцы туляцца;</p> <p>Мільярды “зайцаў” да кішэння ў не дайшли;</p> <p>АМАП выкінуў мяне з канцэрта;</p> <p>Сумная будучыня ўсё бліжэй да нас;</p> <p>Логика “страны дураков”;</p>

Народная газета	Рэспубліка	Народная воля
В Венгрию с деловыми предложениями; Есть желание, но нет возможности...; “Спартак” как зеркало национальной сборной Беларуси; Думать надо было, “железяка Фритц”!		Ну и ну ! 64 тысячи долларов на мелкие расходы; Планка опущена донельзя; Алкогольная зависимость государства; Вырасла колькасць злачынстваў

Газеты, з якіх прыведзены прыклады, – двухмоўныя. Суаднесенасць руска- і беларускамоўных матэрыялаў у іх ілюструе моўны чытальніцкі попыт і арыентуе рэдактарскія калектывы на рускамоўную аўдыторыю, што непасрэдным чынам звязана з экстраплінгвістычнай ситуацыяй на Беларусі.

Немалаважнае значэнне мае і ўцягненне чытача ў публічны дыялог; атрактыўнасць газетнай мовы адбіваецца на ўсёй структуры газетнага тэксту і на сінтаксічных структурах яго пабудовы. Сэнс гэтых зменаў наглядаецца ва ўзмацненні інфармацыйнай накіраванасці загалоўкаў і “выражаеца ў пошуку выразнасці ў падкрэсленай, аголенай інфарматыўнасці. Выразна тое, што інфарматыўна” (Солганік, 1996, 19).

Мяньяеца таксама роля і кампазіцыйная рэлевантнасць частак газетнага тэксту: асноўнай часткі, загалоўка і падзагалоўка. Апошняя актуалізуецца, камунікатыўна развіваюцца, семантычна ідэнтыфікуюцца інфармацыю, пададзеную ў загалоўку: *“Купляйце беларускае! Сучасная касметалогія патрабуе ад стваральнікаў касметычных прэпаратаў “рэвалюцыйных” падыходаў”* (Звязда. 23.04.2002); *“Дарагія мае старыя... Яны сустрэліся, “размяняўшы” восьмы дзесятак. І закахаліся, як маладыя...”* (Звязда. 11.07.2002); *“Сколько стоит процент прироста? Выговор правительству: против, воздержался?”* (Рэспубліка. 17.05.2002); *“Панацея становится ядом. Справятся ли белорусские фармацевты с нашествием “акул” мирового рынка?”* (Рэспубліка. 17.05. 2002); *“Белорусско-украинские отношения крепнут. Переговоры президентов Беларуси и Украины в Чернигове завершились подписанием важных документов”* (Народная газета. 30.05.2002); *“Глубина сопротивления. Взгляд на ту сторону чеченского фронта”* (Советская Белоруссия. 28. 08. 2002).

Кампазіцыйная пабудова матэрыялу, у якім значнае месца адводзіцца падзагалоўку, можа стаць вызначальны рысай манеры выдання, як,

напрыклад, гэта ўласціва газете “Рэспубліка”, тады як “Народная газета” з нізкай частотнасцю выкарыстоўвае іх, аддаючы перавагу падводцы. Зрэдку ў апошняй камбінецеца трохэлементная падача матэрыялу. Напрыклад: *“Колькі людзей – столькі думак. Першамай і надалей застаецца святам працы для людзей працоўных. Пазначаны ў календары як Свята працы, першамайскі дзень здаўна быў і застаецца святам для многіх пакаленняў савецкіх людзей (а як жа іначай сказаць, бо пры існаванні Савецкага Саюза не жылі толькі тыя, хто нарадзіўся пасля 1991 года. А іх жа час яшчэ пакуль не прыйшоў – час фарміраваць грамадскую думку, час кіраваць краінай). Таму і з пытаннем пра тое, якое месца займае Першамай у вашым жыцці, мы зварнуліся да людзей дарослых. І вось што пачулі ў адказ”* (Народная газета. 30.04.2002). Уласна канструктыўную ролю максімальнага інфармацыйнага напаўнення выконвае загаловак у газетах “Звязда” і “Советская Белоруссия”, дзе менавіта яму адводзіцца дамінантная роля ў актуалізацыі ўвагі чытача. У цэлым заўважаецца тэндэнцыя да афармлення загалоўкаў сучасных газет предыкатыўнымі канструкцыямі, у адрозненне ад дамінавання намінатыўнага афармлення іх у мове СМІ савецкага часу.

У сінтаксісе асноўнай часткі тэксту ўзрастаете колькасць мадальных і аўтарызаваных канструкций, прычым іх колькасць даволі высокая нават у тэкстах такіх жанраў, як заметка і рэпартаж. Вядома, што мадальныя слова вызначаюць пазіцыю, пункт гледжання суб'екта на адносіны маўлення да рэчаіснасці, яны выражаютэ ацэнку ў выказанай думцы або спосаб яе падачы. Так, у “Народнай волі” 25 мая 2002 г. змешчаны матэрыял пад называй “Відаць, міністры ў нас глухаватыя, або Калі разлічацца з даўгамі па зарплате”. Прааналізуем, наколькі адчувальная прысутнасць аўтара ў інфармацыйнай заметцы, прытым што ён адкрыта сябе не выяўляе (табл. 2).

Таблица 2

Камунікатыўная сітуацыя	Устаноўкі аўтара		Формы іх выражэння
	Камуніка- тыўныя	Эматыў- ныя	
Відаць, міністры ў нас глухаватыя, або Калі разлічацца з даўгамі па зарплате	Фатычная (кантакта- устаноўляль- ная)	Іраніч- насць	Відаць (мадаль- насць меркавання заснавана не на эмаяціональных ад- носінах да прадмета паведамлення, а на
Як вядома, Аляксандар Лукашэн-	Рэпрезента-	Ацэнка	

Камунікатыўная сітуацыя	Устаноўкі аўтара		Формы іх выражэння
	Камуніка-тыўныя	Эматыў-ныя	
ка даручыў ураду да 9 мая разлічыцца з даўгамі перад бюджэтнікамі. Выступаючы 23 красавіка з прадстаўленнем штогадовага паслання парламенту, ён сказаў: “В этай связи не могу не сказать о фактах задержки выплаты заработной платы. Прямо говорю: если кто-то считает, что наша политика изменилась, что людям можно не платить за их труд, тот крепко ошибается. Заработка должно выплачиваться полностью и своевременно. 9 Мая – День Победы, а 5 мая – Пасха. 5 мая – первый этап, 9 Мая – второй, окончательный этап. Рассчитайтесь с людьми! Я это говорю в адрес премьер-министра. И те министры, которые сидят у него за спиной, тоже это слышат”. Відаць, нашы міністры глухаватыя і не пачулі ўказанне Аляксандра Рыгоравіча. Да такай думкі падводзіць паведамленне агенцтва БелАПАН з Магілёўшчыны. Вось яно: Доўг па заработнай плаце ў Магілёўскай вобласці складае 4 мільяды рублёў. Pra гэта паведаміў 17 мая старшыня аблвыканкама Барыс Батура. Паводле яго слоў, асноўная частка доўгу прыпадае на прадпрыемствы аграрпрамысловага комплексу. Доўг па заработнай плаце за лютыя быгучага года дасягае 700 мільёнў рублёў, за сакавік – 2,4 мільярда. Барыс Батура запэўніў тады, што даўгі лютага і паловы сакавіка ў сельскай гаспадарцы будуть хутка пагашаны.	тыўная (паведамленне) Прэцэдэнтная (прамое цытаванне)	верагоднасці Адчужэнне ад свайго “я”	лагічнай ацэнцы верагоднасці паведамлення), глухаватыя (словаўтваральнае значэнне суфікса суб’ектыўнай ацэнкі -ават мае значэнне I ступені – ‘непаўната, наяўнасць якасці ў нязначнай ступені’ і II ступені – ‘быць падобным на нешта, некага’) – лексічнае значэнне каранёвай марфемы і словаўтваральнае II ступені суфікса рэдуплікуеца трапейчным абазначэннем, заснаваным на сінкрэтызме метафоры (аналогія па функцыі) і сінекдахі (абагульненне, заснаванае на квантыватыўнасці), я вядома (суб’ектыўнае перадача чужой думкі, верагоднасць думкі), відаць (мадальнае слова), да такай думкі падводзіць, pra гэта паведаміў, паводле яго слоў (уступка адраснасці), на жаль (эмациональнае асвятленне адлюстроўваемай рэчаіснасці, эмациональна-важывая адносіны да прадмета гаворкі),
А якая сітуацыя з выплатай зарплаты ў іншых абласцях, у цэлым	Прагматычная (эмацыянальная) Канататыўная (засваення)	Сарказм	Апеліятыў- Падман-

Камунікатыўная сітуацыя	Устаноўкі аўтара		Формы іх выражэння
	Камуніка-тыўныя	Эматыў-ныя	
<p>па Беларусі? На жаль, раздабыць падрабязную інфармацыю не ўдалося. Стала вядома толькі, што па стане на 20 мая даўгі па зарплаце складалі 24,1 мільярда рублёў, або 4,9 % ад фонду заработка платы.</p> <p>Зайважым, што ў тых дні, калі Аляксандр Рыгоравіч даваў указанне аб ліквідацыі запасычанаці па зарплаце, яна складала 32 мільярды рублёў. Так што яго пагрозлівая каманда, па сутнасці, павісла ў паветры. Міністры і чыноўнікі ці то зрабілі выгляд, што не пачулі, ці ім ніяма чым разлічыцца з людзьмі</p>	<p>ная (зварот да чытача), прагматычная (эмацыйна-ацэначная, пабуджальная) Кантактная Рэлевантна-абагульняльная</p>	<p>лівая наіў-насць Намёк Схаваны папрок Скепсіс З'едлі-васць</p>	<p> стала вядома (уступка адраснасці), зайважым (пазіцыя адрасанта), па сутнасці (аговорка – адрасант быццам не бэрэ на сябе смеласць прызнаць свае слова адэкватным адлюстраваннем рэчаіннасці)</p>

Суб'ектыўная кваліфікацыя паведамлення відавочная, таму што ў ім яўна выяўляецца харктор камунікатыўных мэтавых установак (сцвярджэнне – пытаннне – пабуджэнне); супрацьпастаўленне па прымесце ў напрамку “сцвярджэнне – адмаўленне”; градацыя значэнняў у дыяпазоне “рэальнасць – ірэальнасць” (рэальнасць – гіпатэтычнасць/дапушчэнне – ірэальнасць); розная ступень упэўненасці адрасанта ў верагоднасці выказанай ім думкі пра рэчаіннасць. Маём праяўленне суб'ектыўнай мадальнасці, якая рэалізуе знешне схаваную, імпліцытную пазіцыю журналіста, які не жадае праяўляць свою рэакцыю на рэчаіннасць адкрыта, але на гэта паказваюць мадыфікаты асноўнай мадальной кваліфікацыі, ствараючы ў мадальнай іерархіі выказвання кваліфікацыю “апошній інстанцыі” – непрыміральнай пазіцыі, як таго патрабуе карпаратыўны інтэрэс выдання. У такім выпадку на перыферыі выказвання ўзнікае імітацыя дадатковага семантычнага ядра, што стварае эффект полі-предыкатыўнасці паведамлення. Гэта якраз і адлюстроўвае складаныя ўзаемадзеянні паміж чатырма фактарамі камунікацыі: гаворачым (адрасантам), суразмоўцам (адрасатам), зместам выказвання і рэчаіннасцю.

Сукупнасць мадальных і аўтарызаваных канструкций у дачыненні да мэтавых установак матэрыялу спараджае патрэбу змяніць афармленне і размеркаванне традыцыйных жанраў газетных публікаций, абвастрае пытанне аб змяшчэнні межаў паміж імі. Адсюль узрастает доля ўвагі да

розных спосабаў аўтарызацыі газетнага тэксту (ад ацэначнай і мадаль-
най лексікі да сінтаксічных канструкцый абагульняльнага тыпу: “што
ёсць што, што лічыцца чым, што разглядаецца ў якасці чаго”, “што пры-
знаюць чым”, “што называюць чым” і г. д.).

Публіцыстычны тэкст сучаснасці, вызвалены ад рытуальнай зада-
дзенасці, апелюе да такіх якасцей, як іранічнасць, самаіронія, скепсіс і
крытычнасць ва ўспрыманні і супастаўленні інфармацыі, нецярпімасць
да катэгарычнай ацэначнасці, а таксама да здольнасці адзначаць эстэ-
тычнае афармленне маўлення. Напрыклад, моўны густ сённяшняга тэ-
легледача патрабуе супрадажэння навіннага відэарада слоўнай гуль-
нёй, увядзеннем шырокага рэгістра моўных сродкаў: ад стылістычна
зніжанай лексікі да дэтабуіраванай. У параўнанні з мінулай аднаслоў-
най танальнасцю сёння існуе попыт на вострае слова, экспрэсіўнасць.
Культывуеца разумова-маўленчая разняволенасць адрасата тэлемаўлен-
ня. Мяніеца роля суаднесенасці рускіх пісьмовага і вуснага элемен-
таў. Так адбываеца энергічнае пераключэнне моўнай асобы з пісьмо-
вых тэкстаў на тэксты мас-медиа, што гучыць з тэлеэкрана. Арыента-
цыя рускіх тэлекаментатарапу на вусна-размоўную разнавіднасць сучас-
най мовы, з аднаго боку, адлюстроўвае, а з другога, абумоўлівае грама-
тычную і арфаэлічную непатрабавальнасць тэлегледачоў. Можна казаць
пра тое, што сучасныя спажыўцы масавага інфармацыйнага прадукту
вылучаюцца ўспрымальнасцю да вобразнай катэгарызацыі рэчаінасці,
да метафорычнай структурызацыі новага ведання пра свет. Рэгулярная
“трэніроўка” ўвагі да семантычнага патэнцыялу метафар, што праяўля-
еца ў недавыказанасці, намёку, звароце да алізіі і гульні з сумежнымі
сэнсамі, прыводзіць да ўзмацнення канататыўнасці моўнай свядомасці,
якая становіцца прэцэдэнтна арыентаванай. У такім звязку можам раз-
глядаць і газетны тэкст. Часам названыя тэндэнцыі развіцця сучаснага
публіцыстычнага твора набываюць выгляд рафінаванай формы падачы
матэрыялаў, і не ў межах аднаго матэрыялу, а ў канцепцыі ўсяго выдан-
ня.

Цікавым аб'ектам для назіранняў над маўленчым адлюстраваннем
рэчаінасці стала газета “Навіны” (“Свабода”) перыяду 1998 г. Можна
ўзгадаць шчырыя намаганні гэтага выдання адрадзіць рэфармаваны пра-
вапіс, аднавіць спрадвечную граматыку беларускай мовы. Адносе толькі,
што яна выходзіла на мове, функцыянальнай да 1933 года, сведчыла
пра яе светапоглядны напрамак. І, нягледзячы на “адчужанасць” мовы
ад сучаснага чытача, мела сваю аўдыторыю. Аднак трэба прызнаць, што

ў перыяд 1998 г. яна патрапіла ў моўную стыхію, дзе згубіла самабытнасць, яскравую адметнасць жывога слова. Маўленча адлюстраванне стала ірэальным, заснаваным на намёку, падчас едкім сарказме, якія хаваліся ў недавыказаных загалоўках, звязаных, як правіла, з вядомымі падзеямі, фактамі. Намёк наяўнічаў амаль у кожным з іх: “*Барысаў ужо святкуе*” (звязана з фактамі спагнанняў за распіцё спіртных напояў), “*Памочнік прэзідэнта стаў міністрам спорту*”, “*Беларусаў звалінёюць з Чарнобыльскай АЭС*”, “*У Ціянкова – новыя вакансіі*” (Навіны. 18.03.1998). Газета ва ўмовах зацяглай лаянкавай барацьбы з афіцыйнымі ўладамі была вымушана гаварыць завуалявана, імпліцытна перадаваць увесь комплекс інфармацыі, прыцягваючы на дапамогу вертыкальны кантэкст – чытай паміж радкоў. Змястоўная завуаляванасць выразна перадавалася частковымі цытаваннямі (непрэцэдэнтнымі выказаннямі) у формах сказа, словазлучэння, слова. Такую празмернасць мела першая паласа. Сутнасць прыёму відавочная – пабудзіць адресата (цікава, што ў гэтым выпадку ім выступаў не чытач, яму хутчэй за ўсё была адведзена роля маніпулята-трацеўскага суддзі) да дыскусіі, пакашаць нікчэмнасць апанента праз знакі, сімвалы, у ролі якіх выступалі двукоسى. Такім чынам цягнулася “лаянка” паміж яе ўдзельнікамі: тое, што без двукосяў, – маё, што ў двукосях, – не маё (“*саюз двух*”, “*саюз чатырох*”, “*рабочы тыдзень прэзідэнта*”, “*сустрэча ў вярхах*”, “*на самай справе*” і шмат інш.). Словы як быццам перасталі выконваць сваю спрадвечную функцыю называння, сталі маніпулятарамі, выразнікамі палітычнай пазіцыі, набылі празмерную ацэначную накіраванасць, маркіруючы кантэкст. Камунікатыўныя ўстаноўкі і мэты супалі ў адным – упікнуць апанента і як мага больш балюча ў зацяглай спрэчцы, якая стала пераходзіць межы этычных і маральных рамак. Газета перайначыла сваё ablічча. Былая “*Свабода*” не толькі сваім зместам была націравана да народа, яе прызначэнне вызначалася ў форме, набліжанай да “*жывой*” літаратурнай мовы, адноўленай лексіцы, перасыпанай самабытным беларускім словам. Уцягваючыся ў канфлікт з уладамі, яна памяняла канцептуальную лінгвістычную карціну, забываючы на тое, што “*сістэма лагічных доказаў, аргументаванае маўленне, строгая лагічнасць меркаванняў, мінімум эмоций, выкарыстаная да месца іранічнасць даюць магчымасць... прапаноўваць патрабавальнай аўдыторыі тэксты, дзе дамінуюць не эмоцыі, а сапраўдныя факты і дакладныя навіны*” (Надибаідзе, 2000, 47). У маўленненне газеты ніяк не ўпісваліся цяжкаважныя тэксты мінулага часу, што ўтрымлівалі ў сабе і алагізмы: “*У мінскай*

штаб-кватэры СНД патлумачылі, што адмена саміту можа быць звязана і з няяўкай на гэтую важную сустрэчу прэзідэнта Арменіі, які пакуль не абраны” (Навіны. 18.03.1998). Спрабуючы асэнсаваць сказ, ніяк не возьмеш на розум, якая можа быць “няяўка яшчэ неабранага прэзідэнта”? Маўленчую занядбанасць наглядаем і ў выразах тыпу: ““н (Ельцын. – В. І.) працягвае курс лячэння вострага распіраторнага захворвання ў падмаскоўнай загараднай рэзідэнцы” (Навіны. 18.03.1998). Можна зразумець недаўменне чытача – і каго ён там лечыць?! Або: “Нягледзячы на гэта, выканаўчыы сакратар СНД Іван Каратчэні намагаўся з усіх сіл правесці сустрэчу менавіта 19 сакавіка і такім чынам падрыхтаваць у Маскве глебу для сустрэчы Лукашэнкі з Ельцыным, якую нядаўна міністэр Іван Антановіч назваў “надзвычайна патрэбнай”. І далей: “Пра гэта сведчылі ўпэўненыя інтэрв’ю І. Каратчэні ў Маскве” (Навіны. 18.03.1998). “Падрыхтаваць у Маскве глебу для сустрэчы” – канкрэтызацыя месца разбівае ўстойлівае словазлучэнне і надае яму прамы сэнс. Недасканалы і другі сказ. Пра што маглі сведчыць “упэўненыя інтэрв’ю” не з Каратчэнем, а Каратчэні, калі наўрад ці ён браў іх у каго.

Прыведзеныя маўленчыя факты ўзяты з аднаго матэрыялу у колькасці 157 самастойных слоў, 10 % з якіх складаюць цытаванні і 70 % клішэ. Што ж застаецца журналісту?

На фоне ўзмацнення сацыяльнай стратыфікацыі грамадства ў спажыўца інфармацыі фарміруеца адчуванне ўключанасці ў кансалідуючую масавым інфармацыйным прадуктам (публіцыстычным тэкстам) нацыянальную лінгвакультурную прастору. На Беларусі яна мае сваё спецыфічнае прайяўленне ў дзяржаўным білінгвізме. Вынікам яго дзейння часта з’яўляецца інтэрферэнтасць публіцыстычнага тэксту, што разглядаецца як адхіленне ад нормы і сістэмы адной мовы пад уплывам іншай.

Пераадоленне інтэрферэнтных уплываў патрабуе ведання і захоўвання імператыўных нормаў беларускай і рускай моў. Часта гэта закранае не толькі лексічныя ці граматычныя рэсурсы, а і словаўтваральныя, наકшталт вызначэння семантыкі марфем.

Словаўтваральнае значэнне марфемы – адзін са структурных кампанентаў сігніфікацыі слова. Яно абстрагавана і патрабуе для свайго вызначэння шматлікіх аналогій, дзе выступае ў якасці “канструктарскага матэрыялу”. Наяўнасць у адной з моў у рамках граматычнай формы некалькіх марфем прыводзіць да кантамінавання іх з марфемамі

другой мовы. Так, у сінтагматычным размяшчэнні канструкцыі *справаздачная-выбарная кампанія* ў сказе *У няпростай грамадска-палітычнай сітуацыі праходзіць цяперашня справаздачная-выбарная кампанія* (Звязда. 18.09.1990) відавочнай з'яўлецца кантамінацыя марфем *-м- і -ч-*. Паводле кадыфікацыі значэння словазлучэння *справаздачная-выбарная кампанія* яно сігніфікуецца як *кампанія* ў сэнсе ‘сукуннасць мерапрыемстваў для ажыццяўлення якой-небудзь задачы’, якая можа быць замешчана шляхам выбараў (паводле значэння слова *выбарны* – ‘які замышчаецца шляхам выбару’). У выніку кантамінацыі слоў *выбарная* і *выбарчая* ствараецца алагізм. У моўным арсенале яны фіксуюцца як аднакарэнныя слова-прыметнікі, што адрозніваюцца семантычна і фармальна марфемамі *-н- і -ч-*. Словаутваральнае значэнне суфіксаў адпаведна вызначаецца па схеме: *выбар* – дзеянне паводле значэння дзеяслова *выбраць* + *-н-*, які ўтварае дзеянне, накіраванае на суб’ект з боку аб’екта, + *-ы* (фармальны паказчык флекстыўнага тыпу) = *ШТО* выбіраеца (выбарная пасада, *выбарны орган*) і *выбар* – дзеянне паводле значэння дзеяслова *выбраць* + *-ч-*, які ўтварае дзеянне, накіраванае на суб’ект з боку аб’екта, са значэннем акалічнасці месца, + *-ы* (фармальны паказчык флекстыўнага тыпу) = *дзе НЕХТА/НЕШТА* выбіраеца (*выбарчы ўчастак, выборчы сход, выборчая кампанія*). Рэалізацыя моўных адзінак (маўленчы аспект) павінна падпарадкоўвацца кантэкстуальтай сітуацыі. Спалучэнне *выбарчая кампанія* рэпрэзентуе камунікатыўную зададзенасць: сукуннасць мерапрыемстваў... на якіх павінен быць абраны нехта.

Са з'яўленнем двухмоўных газет (“Народная газета”, “Рэспубліка”, “Народная воля”) мяняеца псіхалогія ўспрымання інфармацыі, што залежыць ад моўнай арыентацыі, лінгвастылістычнай кампетэнтнасці рэцыпіента. Таму важным уяўлецца захаванне не толькі імператыўных нормаў, а арыентацыя (скіраваная на вызначаныя тэндэнцыі, заканамернасці мовы) на прэвалюочы варыянт, які дапускае дыспазітыўная норма. Выбар варыянта ў норме – праблема надзвычай складаная. Вырашэнне яе патрабуе шырокага аналітычнага апісання ў дыяхраніі моўнай тэндэнцыі, якая можа стаць прадвеснікам пэўнай заканамернасці. На старонках газет і часопісаў сёння заўважаюцца варыянты, якія могуць сустракацца ў адной газетнай калонцы, што прыводзіць не да ўставлявання, “перамогі” аднаго з іх, як гэтага патрабуе натуральны ход развіцця мовы, а да далейшага іх сусідавання.

1.7.3.1. Ізамарфізм рускага элемента ў беларускамоўных тэкстах СМІ

Сінтагматычнасць некаторых лексічных сродкаў пэўнага маўленчага стылю эпохі можа ўступіць у прямую супрацьлегласць, “асістэмнасць” у дачыненні да моўных (структурных і сістэмных) правіл яе пабудовы. У такім разе наглядаем падыход да аналізу тэкстаў, у якім пачынае дзеянне кагнітыўная тэорыя апрацоўкі дыскурса. Уступаюць у сілу экстралінгвістычныя фактары, якія акрэсліваюць сацыяльны і культураспецыфічны фон камунікатурыйнай сітуацыі, вызначаюць мэтавыя ўстаноўкі, паказваюць на маштабнасць распаўсюджання такой супрацьлегласці, што часцей за ўсё не ўсведамляюцца носьбітамі мовы. Фактычна маєм сітуацыю, калі наглядаецца супярэчнасць паміж мысленнем і маўленнем.

Тэкстам XX ст., як і сучаснай маўленчай практицы СМІ, уласцівы і да сёння “трываюць моду” плеанастычныя і таўталагічныя спалучэнні слоў тыпу *інфармацыйнае паведамленне, траўматычнае пашкоджанне, экспанаты выставы, народная дэмакратыя, для праформы, патрыёт сваёй радзімы, свабодная вакансія, хранаметраж часу, прымісловая індустрывя, ваенная акупацыя, перыяд часу, лідзіраваць наперадзе, манументальны помнік, мемарыяльны комплекс, патэнцыяльныя магчымасці, спецыфічныя асаблівасці, перспектывы развіцця, актуальная проблемы і інш.* Яны служаць выразнай ілюстрацыяй узгаданай асістэмнасці і ў беларускамоўных тэкстах СМІ выходзяць за рамкі канцептуальнай парадыгмы маўленчага ўладкавання. Асабліва наглядна праяўленне беларуска-рускай разнароднасці прасочваеца ў выкарыстанні словазлучэння “на сённяшні дзень/на сегодняшній день”, якім напоўнены рускамоўныя газеты і якое ў такой жа форме пранікае ў беларускі тэкст.

Плеаназм (перысалогія, ізасемія) – слоўная празмернасць з пункту гледжання інтрапрагмічнай з'яўляеца асістэмным (ненармаваным) кампанентам рэалізацыі сістэмы моўных знакаў. Інтрапрагмічныя прычины такай з'явы грунтуюцца на нераспазнаванні семнай нагрузкі запазычаных слоў або этымалагічнага непазнавання складнікаў слова-злучэння. Напрыклад, высокачастотнае “на сённяшні дзень” генетычна ўзыходзіць да рускай мовы: *сего* (старарускі ўказальны займеннік, функцыя якога дэйктычна – указанне на нешта, што знаходзіцца перад табой, сучасны адпаведнік – *гэты*) + *дня* (указанне на час у момант гу-

таркі – сего́дня) + (иши́й) + день (указанне на час у момант гутаркі – сего́дня день). Удалае ўтварэнне лексіка-сінтаксічным немарфалагічным спосабам сего́дня з цягам часу пераастае ў неінфарматыўнае, некамунікатыўнае счапленне “на сего́дняшній день”, якое па прычыне дамінавання ў рускай мове кананічнай царкоўнаславянскай, а потым кніжна-пісьмовай традыцыі яшчэ можа нейкім чынам “тлумачыцца”. Параўнаем у рускай мове: *на сего́дняшній день і сего́дня*. Рэспандэнты, якасны склад якіх быў разнародны: слухачы курсаў (на базе вышэйшай адукцыі) Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (40 %), студэнты гэтай жа ўстановы нефілалагічнай спецыяльнасці (20 %) і студэнты факультета журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (40 %), у тэставым заданні “Адзначце пераважны ў вашым рускамоўным маўленині варыянт: а) на сего́дняшній день; б) сего́дня” былі амаль аднаўшымі. За варыянт а) выкасаліся адпаведна 98, 95 і 96 %. Мала таго, да нядыўняга часу (і нават зараз) ён (варыянт) гіпатэтычна магчымы ў любой рускамоўнай газете. Хаця руская даследчыца М. Сянкевіч у даваможніку “Культура радыё- і тэлевізійнага маўлення” ў свой час прапаноўвала літаратурную праўку: “Погода на сего́дняшній день (следует: Погода на сего́дня)... Соответствовали бы тому уровню знаний, который мы имеем на сего́дняшнний день (лучше: ...Имели бы знания, необходимые сего́дня)” (Сянкевіч, 1997, 78–79).

У рускім маўленині выпадкі прыведзеных словаўжыванняў – характеристэрнасць, узрослая на спадчыне кніжна-пісьмовай традыцыі. Паводле экстраплангвістычных прычын яны пранікаюць у беларускае маўленине. Для беларускай мовы, якая мае, як было паказана вышэй, супрацьлеглую традыцыю развіцця – літаратурна-размоўную, такія выпадкі ўжывання наносныя, чужародныя і парушаюць заканамернасці яе функцыяновання. Аднак і ў рускай мове іх трэба лічыць спараджэннем хутчэй за ўсе кананічнай кніжнай традыцыі.

Экстраплангвістычныя прычыны ўзнікнення прамерна інфарматыўных словазлучэнняў маюць пад сабой іншы грунт, які закранае спецыялісту рэпрэзентацыі карціны свету, адлюстраванне яго, міжасобаснае і сацыяльнае ўзаемадзеянне паміж удзельнікамі зносін; уключае ў поле даследчага зроку інтэртэкстуальнасць (цытацыю, якая анталагічна склалася ва ўмовах савецкага “лікбезу”) і культураспецыфічнасць моўнага знака, вынікуе разумова-маўленчую дзеянасць грамадства.

Поступательное движение вперед, перспективное развитие и иные виды такого типа словазлучений до угасания (и личности съення) “прес-

тыжнай” мовай, а калі сюды далучыць газетны стэрэатып: *в рамках трехдневного пребывания... провел ряд встреч... ознакомился с экономическим потенциалом восточного и западного регионов страны, в частности осмотрел инфраструктуру...* (Рэспубліка. 18.05.2002), то ствараецца ўражанне, што карані чыноўна-бюракратычнага тыпу маўлення надоўга і моцна ўкараніліся ў свядомасць грамадства, і высечы іх адтуль амаль немагчыма, пакуль не зменіцца тып мыслення. Дарэчы будзе прывесці словаў прафесара А. Міхальскай, якія часткова даюць адказ на ўзнятая пытанні: “Цалкам парадаксальнай стала сацыяльна-маўленчая сітуацыя адразу пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, калі адукаванае культурнае маўленне ўспрымалася як “падазроне” і прама “варожае”, таму што менавіта носьбіты гэтага маўлення – арыстакратыя і інтэлігенцыя – успрымаліся як першыя сацыяльныя ворагі. Гэта традыцыя варожасці да культурнага маўлення пратрымалася дзесяцігоддзямі” (Міхальская, 1996, 91).

1.8. АГУЛЬНЫЯ АНТАЛАГЧНЫЯ І ПРЫВАТНЫЯ ЭКСТРАЛІНГВІСТЫЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

Публіцыстычны тэкст мае сваё прыярытэтнае прызначэнне – адлюстраванне маўленчай рэчаіснасці ў сферы палітыка-ідэалагічных грамадскіх адносін. Асноўным семантыка-канструктыўным прынцыпам яго пабудовы традыцыйна ліцаць спалучэнне экспрэсіі і стандарту, што абумоўліваецца вартаснай арыентацыяй перададзенай інфармацыі. Аднак важным сродкам у фарміраванні публіцыстычнага тэксту з’яўляюцца і экстралингвістычныя фактары, якія вызначаюць спецыфіку публіцыстычнага маўлення ўвогуле. Наглядным узорам гэтага можам лічыць публіцыстычнае маўленне перыяду савецкага ўладарання, перабудовы і сучаснасці.

Палітычная сітуацыя, эканамічныя пераўтварэнні, якія адбываліся ў перыяд перабудовы і адбываюцца зараз, як адзначалася, радыкальным чынам змянілі мову сродкаў масавай інфармацыі. Калі ў перабудовачныя часы публіцыстычны тэкст вызначаўся рухомасцю, выкліканай экстралингвістычнымі фактарамі, то сёння можам гаварыць пра пэўную сферміраванасць “новага” публіцыстычнага стылю, у аснову якога пакладзены “фрагмент” рэчаіснасці ў суцэльнай звязцы з тымі падзеямі, што яго нараджаюць і культивуюцца ва ўсведамленне спажыўца інфармацыі.

Зыходзячы са спецыфікі прайяўлення пазамоўнага пачатку ў публіцыстычным тэксле, трэба адрозніваць кампаненты экстраплангвістычнай карціны функцыяновання тэксту ў наступным ракурсе. Тэкст можа стварацца журналістам сітуатыўна, у пэўнай сацыяльна абумоўленай сітуацыі, культураспецыфічнай у сваім праламленні на свядомасць грамадства і гістарычна адзначанай. У такім разе маем на ўвазе экстраплангвістычныя прычыны суб'ектыўнага парадку.

Больш агульнымі і глабальнымі ў прайяўленні канструявання тэксту выступаюць экстраплангвістычныя фактары, якія рэгламентуюць спараджэнне публіцыстычнага тэксту. Да іх адносяцца: прызначанасць для масавай аўдыторыі, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, дубліраванне і валентнасць зместу, калектыўнае аўтарства, інтэртэкстуальнасць.

1.8.1. Публіцыстычны тэкст: прызначанасць для масавай аўдыторыі і распаўсюджанасць

Масавасць публіцыстычнага тэксту выражае сабой яго функцыянальную прызначанасць як разнавіднасці літаратурнай мовы і шырока прымяняльнага ў розных сферах грамадскага жыцця прэзентанта карціны, фрагмента журнالісцкага бачання свету.

Масавая аўдыторыя вызначаецца стракатай сацыяльнай стратыфікацыяй і ўяўляе сабой разрозненую індывідуумы, групы розных професій, сацыяльнага становішча, культурнага ўзроўню, палітычных і ідэалагічных установак і інш., якія не могуць напрамую ўзаемадейнічаць паміж сабою, яны могуць быць няпэўна арганізаванымі або ўвогуле неарганізаванымі. Масавасць дасягаецца тыражаваннем тэкстаў, што набывае назуву масавага інфармацыйнага прадукту. Так, прафесар М. Шкондзін зазначае: “Камунікатыўная функцыя мовы СМІ, пра якую ў апошнія гады сталі гаварыць шматлікія даследчыкі, заключаецца ў tym, каб усе віды сацыяльнай дзеянасці мелі наладжаныя інфармацыйныя адносіны паміж іх узельнікамі, каб масавыя зносіны вялі да ўзгодненых дзеянняў розных сацыяльных груп, членаў грамадства ў цэлым. Гаворка ідзе пра палітычную, эканамічную, прававую, духоўную, навуковую і іншую дзеянасць, якая працякае ў маштабе грамадства, у рамках розных грамадскіх груп і арганізацый” (Шкондин, 2002, 12). І далей дадае: “Як камунікатар СМІ духоўныя прадукты не ствараюць, яны іх адбіраюць, апрацоўваюць і фарміруюць на іх аснове розныя масавыя інфармацыйныя прадукты – тыражы нумароў газет,

часопісаў, выпускі кніжнай, тэлевізійнай і іншай медыйнай прадукцы” (Шкондин, 2002, 14).

Калі спраектаваць тэкст найбольш масавай беларускамоўнай газеты “Звязда” + “Ч3” на аўдыторыю, падпісны тыраж якой у 2002 г. склаў у сярэднім 47 729 паасобнікаў, і ўлічыць частотнасць выхаду газеты ў год, якая ў 2002 г. выйшла 250 разоў, то выяўным становіщца “поле” дзеянасці інфармацыйнага прадукту ($47\ 729 \times 250 = 11\ 932\ 250$), які па прычыне сваёй распаўсюджанасці праектуе грамадскія зносіны. Такім чынам, інфармацыйныя адносіны, якія “дзейнічаюць” у маштабах усяго грамадства, праяўляюцца ў рэалізацыі функцый грамадскай свядомасці. Менавіта яны спрыяюць пазнанню аб’ектыўнай рэчаінасці, аб’ектыўных умоў, раскрываюць механізмы выкарыстання законаў развіцця і функцыянавання грамадства, адлюстроўваюць эканамічныя і іншыя грамадскія стасункі ў форме палітычных, прававых, маральных, эстэтычных, філософскіх уяўленняў, установак, нормаў, каштоўнасцей, фарміруюць палітычныя, духоўныя, эстэтычныя ідэалы, праектуюць змены матэрыяльнай і духоўнай рэальнасці (Шкондин, 2002, 14).

Колькасць газет, іх тыражы, сістэма распаўсюджання паказваюць, што доступ да інфармацыйнага прадукту мае практычна кожны жыхар краіны. Так, агульны падпісны тыраж 31 газеты, датуемай Міністэрствам інфармаціі Рэспублікі Беларусь, на 1 студзеня 2003 г. склаў 760 722 паасобнікаў (табл. 3).

Табліца 3

№	Назва газеты	Тыраж	№	Назва газеты	Тыраж
1	Белорусская нива	36281	17	Спортивная панорама	2931
2	Голос Радзімы	102	18	Сям'я	1185
3	Звязда + Ч3	43930	19	7 дней	37494
4	Знамя юности	3720	20	БДГ	8155
5	Зорыка	97 95	21	Белорусская газета	1961
6	Культура	2462	22	Беларускі час	10978
7	Літаратура і мастацтва	1121	23	Белорусский рынок	2703
8	Медицинский вестник	72123	24	Вечерний Минск	21696
9	Народная газета	40502	25	Згода	17
10	Наставница газета	38270	26	Минский курьер	6386
11	Наша доля	1031	27	Мы и время	797
12	На страже	34614	28	Народная воля	17954
13	Переходный возраст	8097	29	Наша ніва	1071
14	Раніца	5660	30	Рабочая солидарность	542
15	Республика	45237	31	Товарищ	2254
16	Советская Белоруссия	301653		УСЯГО	760722

Колькасны аналіз паказвае ступень ахопу публіцыстычным тэкстам спажыўца інфармацыі. Напрыклад, цэнтральныя рэспубліканскія газеты “Звязда” + “Ч3”, “Рэспубліка”, “Народная газета”, “Советская Белоруссия”, сярэдні падпісны тыраж якіх у 2002 г. склаў адпаведна 47 729, 49 798, 54 646, 304 845 паасобнікаў, у сумарным аб’ёме выяўляюць “аб’ём” публіцыстычнага тэксту, што прапануеца чытачу: $V = T \times K$, дзе V – аб’ём, T – сярэдні гадавы тыраж, K – колькасць выхаду газеты ў год. Лічбавае напаўненне формулы ілюструе распаўсядженасць масавага інфармацыйнага прадукту: $V = (47\,729 + 49\,798 + 54\,646 + 304\,845) \times 250 = 457\,018 \times 250 = 114\,254\,500$.

Нягледзячы на рацыяналізацыю сеткі беларускіх СМІ (аб’яднанне, скарачэнне, уніфікацыя), якую (рацыяналізацыю) сёння шукаюць чыноўнікі ад інфармацыі, трэба заўважыць, што сістэма СМІ стала магутным уплывовым фундатарам жыццеўладкавання ў грамадстве. Так, у кнізе В. Вараб’ёва “Сістэма СМІ Беларусі” справядліва адзначаецца: “Сёння сістэма СМІ, нароўні з сістэмамі адукацыі, культуры, стала адным з самых значных сацыяльных і палітычных інстытутаў. З прапагандысцка-агітацыйнага сродку ідэалагічнай монасістэмы журналістыка ператварылася ў моцную сілу, якая стымулюе грамадскія працэсы, рост самасвядомасці соцыуму з яго іерархічнай структурай” (Вараб’ёў, 2002, 3). Далей вучоны паказвае дынаміку функцыянавання СМІ на Беларусі: калі напрыканцы 80-х гг. ХХ ст. у рэспубліцы выдавалася 193 газеты і 103 часопісы разавым тыражом каля 7 мільёнаў, то ў сённяшнім “медыя-ландшафце” Беларусі зарэгістравана 1300 сродкаў масавай інфармацыі, з іх 800 газет, 400 часопісаў, 50 бюлетэняў, 8 інфармацыйных агенцтваў (Вараб’ёў, 2002, 4). Індэкс распаўсядженасці публіцыстычнага тэксту вырастае ў пяць разоў ($In. mas. = 1300:256$). У сучасніка можа скласціся падманлівае ўражанне падзення попыту ў грамадстве на пісьмовы публіцыстычны тэкст, што выклікана перш-наперш эканамічнымі клопатамі людзей. Аднак прыведзеныя лічбы разбураюць гэты тэзіс. Нарастанне попыту на інфармацыю і ў далейшым будзе відавочным, што тлумачыцца эвалюцыйным фарміраваннем новага тыпу сучаснага грамадства пачатку ХХІ ст. – інфармацыйнага, якое прыйшло на змену індустрыйльнаму і мае свой моўны стыль эпохі інфармацыйнага развіцця. Назіральнікі надмоўнымі працэсамі канстатуюць: яскрава гэта праяўляеца ў семасіялагічных і анамасіялагічных характеристыках, як:

- адкрытасць грамадства, вынікам чаго з’яўляеца пашырэнне агульнасацыяльнага выкарыстання спецыяльнай, прафесійнай і тэрміналагічнай лексікі;

- спецыялізаванасць ведаў, што выклікана шырокім пранікненнем інтэрнацыянальнай і запазычанай лексікі, звязанай з новай інтэлектуальнай, інфармацыйной, тэхналагічнай, фінансавай, маркетынгавай і арганізацыйна-прававой інфраструктурай;
- пашырэнне інфарматыўнасці слова, што прыводзіць да семнага яго папаўнення, семантычнай інтэрпрэтацыі, пашырэння межаў аманіміі, фарміравання новых тэматычна уніфікованых груп.

Для рускага маўлення характэрным з'яўляецца таксама дэмакратызацыя кніжнай і размоўнай мовы за кошт пашырэння сферы выкарыстання вуснага элемента – размоўна-прастамоўнай, прастамоўнай, рэгіянальна-дывялектнай, жаргоннай і аргатычнай лексікі, “што робіць рускае маўленне больш яркім, вобразным і сакавітым пры ўмелым і годным выкарыстанні нелітаратурных слоў” (Современны, 2001, 181–182). Апошняе кардынальным чынам не праяўляецца ў беларускім публістычным маўленні, што тлумачыцца выкладзенымі вышэй прычынамі асаблівасцей развіцця мовы беларускага народа. Пацвердзім гэта канкрэтным назіраннем над лексічным складам аднаго з выпускаў праграмы АТН БТ “Панарама” ад 21.02.2001 г. (табл. 4).

Таблица 4

Адкрытасць грамадства>	Спецыяліза-ванасць ведаў>	Інфарматыў-насць лексікі>	Кніжны/размоўны стыль>	Асістэннасць
Пашырэнне спецыяльнай і тэрміналагічнай лексікі (агульнасацыяльнае ўжыванне)	Пранікненне інтэрнацыянальнай лексікі (інтэлект., інфарм., тэхнал., маркетынг., арган.-прававая інфраструктура)	Семнае пашырэнне слова	Выкарыстанне вуснага лексічнага элемента (прастамоўе, рэгіянальна-дывялектная, жаргонная лексіка, арго)	Лексіка-стылістычная неадпаведнасць, неразуменне, пашырэнне і звужэнне значэння слова, таўтатогія
Зацікаўленасць у інвестыцыях у айчынную эканоміку... Пагадненне аб увядзенні адзінай грашовай адзінкі ратыфікаўала	Інвестыцыі Ратыфікація Інфармацыйнае мерапрыемства Пастаянна дзеючы семінар Віц-прем'ер Рэзерв кадраў Прыярытэт Прэм'ер-	Проект <i>супрацоўніцтва</i> Семінар (у знач. вучоба) Комплекс (у знач. сістэма, гаспадарка) <i>Паводзіны сельгасработнікаў на рынку</i>	– –	Прэзідэнт Беларусі заслухаў спрабаўдзачу кіраўніка ўрада аб рабоце айчыннай эканомікі ў гэтым годзе Асобы ціск

Адкрытасць грамадства}>	Спецыяліза-ванасць ведаў}>	Інфарматыў-насць лексікі}>	Кніжны/размоўны стыль}>	Асістэмнасць
Дзярждума Расіі	міністр Ваенная дактырина саюзной дзяржавы	Рэформа (у знач. змены) Катэгорыя работнікаў Патэнцыял працпрыемства	–	надаваўся Дактырина мае супадзенне поглядаў
Аграрны комплекс	саюзной дзяржавы	выкарыстоў-ваеца не ў поўным аб'ёме	–	Аўтарытэты якасці Адзіная грашовая адзінка
Аграрнаміністэрства	Унітарнае працпрыемства	Чалавечыя, вытворчыя і экалагічныя рэсурсы	–	
Кредыт	Галоўная тэртырыйна-праектная арганізацыя		–	
Рэферэндум	Інфраструктура вялікіх і малых гарадоў		–	
Безнайяўнае вылічэнне ўзыносаў				
Канцэрн				
Экспаненты				
Экспазіцый				
Mісія				
Сусветнага банка				
Бібліятэчны ансамбль				

ЗАЎВАГА. Асістэмнае словаўжыванне паказана ў адпаведнай калонцы табліцы, а таксама выдзелена падкрэслівнем у іншых калонках.

Прызначанасць для масавай аўдыторыі і шырокая распаўсюджанасць публіцыстычнага тэкstu дазваляюць гаварыць пра захаванне ў ім нарматыўнасці: правільнасці, чысціні, дакладнасці, выразнасці, багацця і інш. хараектарыстык культуры маўлення.

У пяцікампанентнай формуле масавай інфармацыі Г. Ласуэла “хто, што сказаў, праз які канал (сродак) камунікацыі, каму, з якім вынікам” (Артемов, 1974, 11) з трансляцыяй розных тыпаў інфармацыі і з вызнанчэннем аб’ёму і якасці яе звязаны кампанент “што сказаў”. З’яўляеца так званая “інфармацыйная норма”, якая абмяжоўвае і дыктуе механізм укаранення ў маўленчую практику патрэбных каштоўнасцей. Падпрадкаванне ўсіх сфер чалавечай дзейнасці ідэалогіі прыводзіць да ўзнікнення спецыфічнага інфармацыйнага поля прэсы і вузкай інтэрпрэтацыі таго, пра што дазвалялася пісаць. Гэта прыводзіла да парадаксальнай сітуацыі, калі інфармацыя ў ідэалагічна ангажаванай прэсе была празмернай, надакучлівой, маніпулятыўнай па прычыне высокай тыражаванасці і ў той жа час недастатковай, бо была рэдукаванай і адрознівалася аб’ектыўнай недакладнасцю. Празмернасць прайяўлялася “у

пастаянным тыражаванні інфармацыі, безвыніковай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, уключэнні ў тэкст стэрэатыпных ідэалагем і дастаткова рэгулярнай рытуалізацыі дыскурса. Недастатковасць, будучы вытворнай адтых абмежаванняў, якія накладваліся на інфармацыю, была ў той жа час адваротным бокам празмернасці” (*Виноградов*, 1996, 284).

Сёння становіцца агульнапрызнаным, што сродкі масавай інфармацыі ўсё болей ператвараюцца ў важны кампанент палітычнага працэсу. Асабліва наглядна гэта прайяўляецца ў расійскай рэчаіснасці. “Практычна кожны канал інфармацыі спрабуе павярнуць і ўладу, і народ у рэчышча сваіх палітычных цікаласцей, чым прыводзіць да супрацьстаяння з уладамі і іншымі СМИ. Уступаюць у сілу дэзінтэгруючыя фактары” (*Мельник, Амбросенкова*, 1997, 74). Разгортванне палітычнага тэатра, у якім дзеянічаюць “надзейныя змагары”, “бясстрашныя лідэры”, “пятая карона”, як водзіцца, яна “выпястоўвае свае чорныя планы”, і ўвесь народ “як адзін чалавек за...” або “як адзін супраць” (*Черемных*, 1991, 33), і культываванне яго дзеяў праз СМИ прыводзіць да празмернай палітызацыі прэсы, а гэта, у сваю чаргу, – да тэндэнцыйнага адлюстрравання падзей, паводле чаго вынік інфармацыйнага дзеяння ўспрымаецца не на аснове аналізу і сінтэзу фактаў, а на падставе сацыяльнага або карпаратыўнага заказу. Палітызаваны масавы публіцыстычны тэкст паширае поле сацыяльнай раз’яднанасці, калектыўнай агресіўнасці. Тыражуючы эмаяцинальныя стымулы, палітызаваныя СМИ правакуюць грамадства, эксплуатуюць канструкты “агульныя інтарэсы”, “агульныя праціўнікі”, “агульныя погляды”, чым дасягаюць паставленай мэты – падзяліць людзей на “сваіх” і “чужых” (наглядная дэманстрацыя была пададзена пры разглядзе інфармацыі з былой “Свабоды”).

Экстрапланетарная сутнасць тыражавання публіцыстычнага тэксту прайяўляецца ў магутнай уплывовай сіле на масавую аўдыторию, што часам можа пераастаць у маніпуляцыю грамадскай свядомасцю (інфармацыйная атака прымушае рэцыпіента думаць, жыць стэрэатыпамі). Яскравай ілюстрацыяй гэтага можам лічыць слова Г. Ібраевай: “Прэса – звязно, якое апасродкue ідэйна-псіхалагічную сувязь палітычнай улады з масамі, яна або дапамагае і дазваляе палітычным колам хаваць ад людзей уважліва прадуманую сістэму маніпулявання іх свядомасцю, ствараць ілюзію, бачнасць іх свабод, укараняць у масавую свядомасць апалагетычнае мысленне, або забяспечваць усеагульную палітычную інфармаванасць і “ангажаванасць” у адпаведнасці з законам, становіцца рэальнym інстытутам грамадскага самакіравання” (*Ібраева*, 1992, 12).

1.8.2. Экстралінгвістычны фактар дзеяння публіцыстычнага тэксту: аператыўнасць

Журналіст і спажывец інфармацыі знаходзяцца ў адной прастора-ва-часавай плоскасці, у адной семіятычнай прасторы. Яны звязаны, можна сказаць, агульной рэчаіснасцю як яе непасрэдныя ўдзельнікі і супрацьпастаўлены як рэальная існуючыя асобы, што маюць свае суб'ектыўна-маўленчыя планы. Аднак цэласнасць тэксту не разбураеца, таму што ў мадальных адносінах роля журналіста з'яўляецца дамінантнай, вырашальнай. Адна і тая ж рэальная сітуацыя можа быць пададзена з пункту гледжання знешняга (аўтара) і ўнутранага (персанажа) інтэрпрэтатараў. Калі ў мастацкім тэксле аўтар знаходзіцца па-за апісваемай сітуацыяй і можа канструяваць яе сам, то ў журналісцкім тэксле аўтар у большасці выпадкаў знаходзіцца ў цэнтры сітуацыі і з'яўляецца ўнутраным інтэрпрэтатарам, арыентатыйным цэнтрам ідэнтыфікацыі асоб, пунктаў прасторы, адрэзкаў часу ў тэксле і забяспечвае выбар неабходных маўленчых сродкаў. Да гэтага публіцыстычны тэкст павінен быць аператыўна сканструяваным.

Аператыўнасць у сістэме функцыяновання СМІ мае шматаспектны і розназлементны характар, які закранае і інтэрлінгвістычную пабудову тэксту. Да экстралінгвістычных фактараў існавання публіцыстычнага тэксту можам аднесці:

- аператыўнасць пры стварэнні тэксту, на напісанне якога адводзіцца абмежаваная колькасць часу;
- аператыўнасць распаўсяджання;
- аператыўнасць усپрымання.

Першы і апошні фактары дыягназуюць у такім разе праяўленне специфічных харахтерыстык публіцыстычнага тэксту, як спалучэнне стандарту і экспрэсіі, адаптаванасць яго да ўсіх умоваў: абмежаванасць у часе, лакальная неўладкаванасць і інш. Адсюль асаблівія патрабаванні да пабудовы: гранічная даўжыня слова-злучэнняў, непажаданасць канструкцый з левым распаўсяджаннем, актыўнае выкарыстанне контактаўстанаўляльных сродкаў, пазбяганне аддзеяслоўных назоўнікаў і г. д.

Традыцыйная праблема, якая актыўна абмяркоўваецца спецыялістамі ў галіне вывучэння мовы і стылю СМІ, – гэта суднясение стандарту і экспрэсіі ў публіцыстычным тэксле. Аб'ектыўнай прычынай дамінавання стандарту над экспрэсіўнымі сродкамі можам лічыць эк-

стралінгвістычныя ўмовы аператыўнасці пабудовы публіцыстычнага тэксту. У арсенале журналіста ёсць шмат гатовых маўленчых канструкций, прыдатных для выражэння асноўнай інфармацыі. Такія канструкцыі не набываюць устойлівага (фразеалагізованага) выгляду, а характарызуюцца высокай частотнасцю сінтагматычнага размяшчэння, дакладней кажучы, сінтагматычнай злітнасці. Журналіст спрабуе гаварыць гатовымі сінтагмамі (маўленчымі адрэзкамі), якія лёгка аднаўляюцца рэцыпіентам, ствараючы такім чынам эфект зразумеласці і сатворчасці. Аднак яны ж вуалююць аўтарства тэксту, і часам пад імі ўжо не патрэбна прозвішча журналіста, бо тэкст стандартны, мінімальна індывідуалізаваны. Разгледзім гэта на прыкладзе.

У рубрыцы “Розгалас. Апошняя інфармацыя сутак” газета “Звязда” (Звязда. 01.03.2003) змясціла інфармацыйную нататку “У панядзелак, 3 сакавіка, апошні дзень падачы дэкларацыі”, у якой суадносіны стандарту і экспрэсіі выразна люструюць сутнасць канструктыўнага прынцыпу пабудовы публіцыстычнага тэксту. Формула $T = S:E$, дзе T – тэкст, S – стандарт, E – экспрэсія, можа прасвятліць характар інфарматыўнага і эматыўнага канструкта, а таксама паказаць на ступень індывідуалізаціі аўтарскага тэксту (табл. 5).

Табліца 5

Тэкст	Экспрэсія		Стандарт
	Лексема	Актуальная інфарм.	
У панядзелак, 3 сакавіка, апошні дзень падачы дэкларацыі			
Як паведамілі карэспандэнту “Звязды” ў аддзеле метадалогіі вылічэння маёмасных падаткаў, дэкларавання даходаў і маёмасці ўпраўлення метадалогії падаткаабкладання фізічных асоб Міністэрства па падатках і зборах, у апошні час у інспекцыю было пададзена каля 70 тысяч дэкларацый – значна меней у параўнанні з мінулым годам. Спецыялісты падатковай службы тлумачаць гэта тым, што, магчыма, спрацавала новая норма, калі	Магчыма	Значна меней у параўнанні з мінулым годам	Як паведамілі карэспандэнту “Звязды” У аддзеле метадалогіі вылічэння маёмасных падаткаў, дэкларавання даходаў і маёмасці ўпраўлення метадалогії падаткаабкладання фізічных асоб Міністэрства па падатках і зборах У апошні час У інспекцыю было подадзена

Тэкст	Экспрэсія		Стандарт
	Лексема	Актуальная інфарм.	
<p>падаходны падатак за даходы, атрыманыя не па месцы асноўнай працы, аплачваўся па стаўцы 20 працэнтаў, і тады дэкларацыю падаваць не трэба. Праўда, эксперты не выключаюць вялікага патоку падаткаплацельшчыкаў літаральна ў апошнія дні. Магчыма, некаторыя з іх нават адправілі дэкларацыі заказным пісьмом да 3 сакавіка па паштоваму штэмпулю ўключочна.</p> <p>Нагадаем: да 15 красавіка можна падаць удакладненую дэкларацыю, тэрмін аплаты налічанага па выніках дэклараўвання сукупнага даходу – да 15 мая. Дэклараўца свае даходы павінны тыя работнікі, якія атрымлівалі даходы з некалькіх крыніц і агульная сума іх за мінулы год перавысіла 2 506 080 рублёў. Для тых, хто вырашыў забыцца аб дэклараўванні, у падаткавікоў існуе “нагадвальнік” праз накладанне штрафу ў памеры ад 5 да 50 базавых велічынь.</p> <p style="text-align: right;">Сяргей КУРКАЧ</p>	<p>Праўда Магчыма Нават Нагадаем Можна</p> <p>“Нагадвальнік”</p>	<p>Новая Падаходны падатак за даходы, атрыманыя не па месцы асноўнай працы, аплачваўся па стаўцы 20 працэнтаў, і тады дэкларацыю падаваць не трэба</p>	<p>Меней у параўнанні з Мінульым годам Спецыялісты падатковай службы Тлумачаць гэта тым, што Спрацавала норма Падаходны падатак Даходы, атрыманыя Па месцы асноўнай працы Аплачваў па стаўцы Дэкларацыю падаваць Эксперты не выключаюць Вялікага патоку падаткаплацельшчыкаў У апошнія дні Некаторыя з іх Адправілі дэкларацыі Заказным пісьмом Па паштоваму штэмпулю Падаць удакладненую інфармацыю Тэрмін аплаты Налічанага па выніках Сукупнага даходу Дэклараўца даходы Атрымлівалі даходы З некалькіх крыніц Агульная сума За мінулы год Накладанне штрафу Базавых велічынь Існуе “нагадвальнік” Апошні дзень Падача дэкларацыі Па стаўцы</p>

Факталагічная інфармацыя: панядзелак, 3 сакавіка, 70 тыс., 15 красавіка, 15 мая, 2 506 080 руб., ад 5 да 50.

Так, маўленчы аб'ём разгледжанай інфармацыі складае 175 слоў, з якіх 112 з'яўляюцца стандартнымі канструкцыямі, 7 экспрэсіўнымі і 15 факталаґічнымі пазначэннямі. Калі ўлічыць, што ў прыведзеным тэксле 38 службовых словаформаў, то можам канстатаваць мінімальную інды-відуалізаванасць тэксту. У тэксле яўна пераважае стандарт: $T = S(112 + 15) : E(7) = 18 : 1$. Такім чынам, арыфметычны падлік паказваюць: васемнаццаць стандартных лексем прыпадае на адну экспрэсіўную, стандарт пануе. У цэлым такія судносіны ўласцівыя для рэляцый стандарту і экспрэсіі ($127 : 175 = 175 : 127$), калі ўзяць на разум распаўсюджанае меркаванне пра презентацыю стандартам і экспрэсіяй асноўных функцый публістычнага стылю – інфармацыйнай і ўплывовай (функцыі ўздзеяння).

Аднак апошнім часам у даследаваннях па вывучэнні мовы СМІ генералізуецца іншая думка. Даследчыкі крытычна ставяцца да вылучанага і сістэмна апісанага ў кнізе прафесара Кастамараўа “Руская мова на газетной паласе. Некаторыя асаблівасці мовы сучаснай газетной публістыкі” (Костомаров, 1971) канструктыўнага прынцыпу арганізацыі сродкаў мовы ў газетна-публістычным стылі, які забяспечвае выкананне асноўных функцый СМІ, – прынцыпу чаргавання стандартных і экспрэсіўных сегментаў тэксту. Так, пецярбургскім даследчыкамі сцвярджаецца: “Тэорыя Кастамараўа састарэла ў дэталях, бо яна апісвае савецкі друк” (Бойкова, Беззубов, Коньков, 2002, 5) і “...принциповыя палажэнні прапанаванай У. Кастамараўым канцэпцыі захоўваюць навуковую сілу і сёння. Аднак у святле зменаў, якія адбыліся ў грамадстве і ў семісферы, патрабуюць некаторай змястоўнай карэकціроўкі” (Сметаніна, 2002, 46–47). Апазіцыйнасць стандарт-экспрэсіі нейтралізуецца, што абумоўлена зменамі ў маўленчай практицы, якая імгненна адрэагавала на грамадска-палітычную сітуацыю канца XX ст. У лінгвістычнай літаратуры з'явілася інтэрпрэтацыя судносін стандарту і экспрэсіі праз праблемы цэнтра і перыферыі (актыўнасць/пасіўнасць слова), пазітыўнага, нейтральнага і негатыўнага ў выражэнні адносін да канкрэтнай з'явы (ацэнкасць лексікі), прамога і пераноснага значэння слова (з пункту гледжання семантыкі лексемы, дакладней кажучы, анамасіялагічных якасцей полісемічнага слова), стылістычнай маркіраванасці слова (Русский язык, 1996).

Спецыялізацыя лексікі, якая адбылася ў канцы мінулага стагоддзя, абумоўленая шырокай дэмакратызацыяй мовы, пашырыла рамкі выка-

рыстання слова. Праблемы палітыкі, эканомікі, адукациі і культуры сталі штодзённымі паведамленнямі СМІ – слова, якія раней адносіліся да пасіўнага, перайшлі ў актыўны склад мовы. Сціранне межаў паміж афіцыйным публічным і неафіцыйным кантактаваннем, павелічэнне колькасці ўдзельнікаў камунікацыі, выяўленне індывідуалізацыі ролі журналіста праз эмацыянальна-ацэначныя сродкі мовы прыводзяць да так званай дэканструкцыі публіцыстычнага тэксту, калі ідэалагічна скарэктраваныя жорсткія нормы таталітарнай газетнай мовы, для якой былі характэрны адназначнасць ацэнак, фіксаваны сэнс паведамлення і сферміраваная часам спецыфічная культура спажывання прадукцыі прэсы, пачярпелі крах. Асаблівы драматызм сітуацыі назіраеца ў рускіх СМІ, дзе мова трывае экспансію інтэнсіўнага ўзаемадзеяння лексічных адзінак розных стылістычных рэгістраў: літаратурная мова – прастамоўе – размоўны элемент – жаргон, дзе парушаеца стагоддзямі складзеная іерархія кніжнага і вуснага маўлення.

Інтэлектуальная і эмацыянальная ўскладненасць публіцыстычнага тэксту, выкліканая актыўнасцю творчых намаганняў журналіста, часам становіцца непрымальнай. “Моўная адзінка аказваеца “прымацаванай” адначасова да розных лексічных разрадаў: яшчэ захоўваючы вернасць свайму (у памяці носьбітаў літаратурнай мовы) і ўжо “вырываючыся” з яго, яна ўдзельнічае ў арганізацыі іншага акта намінацыі, іншага аксіялагічнага зместу” (Сметаніна, 2002, 63).

Аператыўнасць распаўсюджання публіцыстычнага тэксту – праблема экстралінгвістычнага парадку, якая вырашаеца грамадствам даволі паспяхова і набывае новыя прыярытэты (напрыклад, вэб-журналістыка). Сістэма СМІ функцыянуе так, што агульназначны для грамадства тэкст можа быць даведзены да рэцыпента праз аўдыёвізуальныя сродкі ў любы час і ў пісьмовым выглядзе – на працягу некалькіх гадзін.

Аператыўнасць вызначае спецыфіку публіцыстычнага тэксту, адразнівае яго ад мастацкага і інш. умовамі арганізацыі і вытворчасці.

1.8.3. Перманентнасць публіцыстычнага тэксту: перыядычнасць і рэгулярнасць. Фарміраванне інфармацыйных паводзін

Спажывец інфармацыі прывучаны да публіцыстычнага тэксту па прычыне яго рэгулярнага выхаду ў свет. Перыядычнасць СМІ забяспечвае неперыядычнасць, дынамічнасць масавага інфармацыйнага пра-

цэсу, што фарміруе камунікатыўныя паводзіны індывідуума, прывучае да пастаяннага спасціжэння публіцыстычнага тэксту. Такім чынам, фарміруе камунікатыўныя (інфармацыйныя) паводзіны чалавека.

Вывучэнне камунікатыўных паводзін праводзіца ў трох аспектах: тэарэтычным (мадэляванне тыпаў, маніпулюючы арсенал маўлення, антalogія сілы ўздзеяння СМІ – паўтор), сінхронным (канкрэтнае апісанне камунікатыўных паводзін масавай аўдыторыі, сфарміраваных грамадскім адносінамі пэўнай фармацыі або выкліканых нейкімі грамадскімі катаклізмамі) і герменеўтычным (вытлумачэнне выяўленых заканамернасцей і асаблівасцей камунікатыўных паводзін). Паўтор як маўленчы прыём – заўсёды сродак сэнсавага прымусу, сродак акратычнай мовы (паводле Барта), уціску на чалавека, тады як перыядычнасць у сэнсе характеристыкі рэгулярнасці выхаду выдання за пэўны, строга фіксаваны прамежак часу, яго паўтаральнасць – асноўны прынцып існавання СМІ.

Як правіла, практикуеца 250-разовы выхад на год якаснай газеты (акрамя нядзелі і панядзелка). Гэта дазваляе эфектыўна ўздзейнічаць на аўдыторыю. У 90-я гг. мінулага стагоддзя назіралася рэзкае зніжэнне перыядычнасці выпуску выданняў, што адразу ж адбілася на стабільнасці ў грамадстве і было вынікам гэтай нестабільнасці. Перыядычнасць і рэгулярнасць публіцыстычнага тэксту – падмурак фарміравання камунікатыўных паводзін: пастаяннае частотнае кропачнае арыентаванае ўключэнне ў інфармацыйнае поле адресата генерыруе і ўзводзіць у ранг галоўнага ўплывовага кампанента паўтаральнасць, інтэлектуальная і сацыяльна неабходную для “паўнакроўнага грамадскага жыцця”.

Да фарміруемых СМІ інфармацыйных паводзін прымыкаюць сацыяльна і камунікатыўна значныя паводзіны, якія ўяўляюць сабой сукіпнасць прадметна-побытных дзеянняў людзей, атрымліваючых у лінгвакультурным асяроддзі сэнсавую інтэрпрэтацыю і гэтым самым уключаных у агульны камунікатыўны практэс, што, натуральна, упłyвае на маўленчыя зносіны ў цэлым. Назіраем своеасаблівы сацыяльны сімвалізм – адлюстраванне ў свядомасці семіятычнай функцыі, якую набываюць пэўнае дзеянне, факт, падзея, учынак, той ці іншы прадмет знешняга свету. Яны знаходзяць у свядомасці пэўны сімвалічны сэнс. Сацыяльны сімвалізм з'яўляецца кампанентам нацыянальнай культуры. Цікавыя назіранні ў гэтым рэчышчы прыводзіць прафесар У. Канькоў у артыкуле “Бульварная прэса як тып маўленчых паводзін”: “...Бульварная прэса як тып маўленчых паводзін ёсць цэласная па сваёй сут-

насці маўленчая структура, спецыфіка якой у змястоўным і моўным плане вызначаецца арыентацыяй на паўсядзённае жыццё, на побыт у яго звычайных і звычынных прадавах. Сам па сабе такі тып маўленчых паводзін не можа быць у сацыяльным, этичным або духоўным плане ацэнены ні станоўча, ні адмоўна. Яго канкрэтнае змястоўнае напаўненне, яго канкрэтны ўстаноўкі дазваляюць выкарыстоўваць гэтую маўленчую структуру з любой палітычнай мэтай” (Коньков, 1997, 43).

Публістычны тэкст па прычыне рэгулярнасці і перыядычнасці (серыйнасці) выхаду фарміруе інфармацыйную плыню.

Афармленнем камунікатыўных паводзін могуць служыць рэгулярнага распаўсюджання канцепты, што ўкараняюцца праз ідэалогію і культивуюцца ў свядомасці грамадства праз інфармацыйныя каналы. Яны маюць палярнае размяшчэнне па ацэначнай шкале – і +. “Прывучэнне” і “прывыканне” да іх спажыўцоў інфармацыі забяспечваецца высокай частотнасцю ўжывання. Часам яны канстытуалізуюцца і становяцца выразнікамі эпохі. Параўнаем (табл. 6).

Табліца 6

САВЕЦКІ ДРУК У 70-я гг. ХХ ст.

АЦЭНАЧНАЯ ШКАЛА	
“+”	“-”
<p><i>Сацыялістычны лагер, ударнікі працы, наватары вытворчасці, сацыялістычнае спаборніцтва, рашиэнні партыі, працоўны энтузіазм, крокі пяцігодак, ідэйная пераканаўчасць, дасягненні навукі і тэхнікі, пакарэнне космасу, прагрэсіўныя сілы, нацыянальна-вызваленчая вайна, народная дэмакратыя, інтэрнацыянальная дружба, маналітнае адзінства, усеагульнае адабрэнне, светлае будучае, ясныя перспектывы, развітыя сацыялізм, вялікі народ, старшы брат і інші.</i></p>	<p><i>Адказнікі, дысідэнты, касманаліты, ідэалагічны праціўнік, псіхіятратычныя справы, буржуазная пропаганда, акулы імперыялізму, рэакцыйныя сілы, антысаветчыкі, спекулянты, хапугі, гонка ўзбраенняў, агрэсіўны блок НАТА, свет капіталу, грамадства спажывання, рэвізіяністы ўсіх масцей, крытыканская пазіцыя, безыдэйныя абывацелі, экстэрэмісцкія сілы, загніваючы капіталізм, гнойныя языки капіталізму, прымірэнчая пазіцыя, буржуазная мараль і інші.</i></p>

ДРУК ПЕРЫЯДУ ПЕРАБУДОВЫ (другая палова 80-х гг. XX ст.)

АЦЭНАЧНАЯ ШКАЛА	
“+”	“-”
<p>Перабудова, галоснасць, публічнасць, адкрытасць, альтэрнатыўнасць, плюралізм, грамадскае абнаўленне, духоўнае адраджэнне, палітычныя рэферэндум, гасразлік, гаспадарчая самастойнасць, самадзеінныя фарміраванні, нефармальныя аўтаданні, атрады хуткага рэагавання, канструктыўны дыялог, сучасныя рэалії, бягучы момант і інші.</p>	<p>Функцыянер, апаратчыкі, бюракратыя, інэртнасць, механізмы тармажэння, праціўнікі перамен, застой, дагматызм, канфрантацыя, экстэмізм, радыкалізм, адміністратыўна-камандная эканоміка, мілітарызацыя, гарачыя пункты, нацыянальныя канфлікты, наменклатурныя саноўнікі, чурбанавы, рашидавы, чыноўнікі, асабістыя амбіцыі і інші.</p>

ДРУК ПАЧАТКУ ХХІ ст.

АЦЭНАЧНАЯ ШКАЛА	
“+”	“-”
<p>Ідэі незалежнасці, саюзная дзяржава, суверэнітэт, беларускі лідэр, кіраўнік дзяржавы, глава краіны, рынковая рэформы, дзяржсаўныя інтарэсы, прэзідэнцкая вертыкаль, селектарная нарада, справаздача ў прэзідэнта, раўнапраё, узаемавыгаднае супрацоўніцтва, жорсткія меры, персанальная адказнасць, інтэграцыя, выкананне бюджету, інфармацыйная бяспека, прагнозныя паказчыкі, аздараўленне рэальнага сектара, моцная ўлада і інші.</p>	<p>Апазіцыйныя сілы, экстэмісты, тэрор, дэпутаты, камуністы (+/-), карумпіраваная злачыннасць, ценявая эканоміка, хабарніцтва, пратэкцыянізм, маральнае разбэшчанасць, рэжет, прастытуцыя, мітынг, дэманстрацыя, мітынговая дэмакратыя, патулізм, забастоўшчыкі, правазаступнікі, дэпутацкая недакранальннасць, глабалізацыя, групавы эзгізм, беспрацоўе, пустыя перадвыбарныя абяцанні, сілавы дыктат, карупцыя, крыміналізацыя і інші.</p>

Пазамоўная структурыраванасць СМІ ў аспекте серыйнасці з'яўляецца і анталагічнай рысай публіцыстычнага тэксту, бо дыктуе пераемнасць, паслядоўнасць, сістэмнасць і аўтэнтную прапарцыональнасць рэалізацыі яго. У той жа час має парадаксальную ситуацыю, калі СМІ самі трапляюць у поле свайго ўплыву і стыхійна падпарадкоўваюцца імі ж наладжанымі камунікатыўнымі паводзінамі. Перыядычнасць і рэгулярнасць публіцыстычнага тэксту цесна звязана з вар'іраваннем і дубліраваннем яго сігніфікацыі.

1.8.4. Дубліраванне і вар’іраванне: варыянтна-інварыянтны падыход да сігніфікацыі публіцыстычнага тэксту

Гаворачы пра асаблівасці публіцыстычнага стылю, праblemу “газетнага” маўлення, даследчыкі катэгарычна выступілі супраць так званай тэорыі штампаванасці газетнай мовы. Палемічныя стрэлы былі на-
кіраваны перш за ўсё на пазіцыю Рыгора Восіпавіча Вінакура, якая за-
ключалася ў tym, што газетная мова цалкам пазбаўлена паэтычнай функ-
цыі і выконвае элементарныя камунікатыўныя задачы паведамлення
(інфармацыі). Публіцыстычны тэкст мае масавую прызначанасць, а ад-
сяоль рабілася выснова: газетнае маўленне павінна быць штампаваным
і клішэвым, а гэта, у сваю чаргу, механізуе і аўтаматызуе мову газе-
ты. Паслядоўнікі тэорыі штампаванасці газетнай мовы лічылі, што слоў-
нікавы склад газеты адназначна фіксаваны, складаецца з устойлівых
словазлучэнняў, зададзеных рамкамі навін, “тэлеграм”, “sui generis”;
задача журналіста – “умела вар’іраваць штампы і своечасова іх мяняць”
(Цікоўскі, 1971, 25). Спрошчанасць і аднабаковы падыход да газетнага
маўлення наглядна дэманструеца ў словах ранняга Вінакура: “Важна
адзначыць, што, калі заношанае клішэ здаецца ў архіў, яно замяняеца
хоць новым, але таксама клішэ. Сёння гэта “кераншчына”, заўтра – “гер-
манская кераншчына”, сёння – “змычка з сялянствам”, заўтра – “саюз з
сялянствам”. Але сутнасць справы не мяняеца. Іншымі словамі, слоўнік
газеты заўсёды мае характеристар фразеалогіі, г.зн. сумы фіксаваных штам-
паваных маўленняў, з загадзя вядомым ужо, дакладна ўстаноўленым
механізаваным значэннем, сэнсам” (Цікоўскі, 1971, 25) ці “Калі ёсьць га-
тавы граматычны каркас і загадзя назапашаная ўжо аўтаматызаваная
сетка, то журналісту, якому не хочацца думаць, нічога не вартा, пры
найўнасці некаторай тэхнікі, запоўніць сваю схему проста пустаслоўем,
брахнёй, “халтурай”. Гэтая небяспека бяспрэчная” (Цікоўскі, 1971, 26).
Прыведзеныя меркаванні таленавітага вучонага-лінгвіста, шмат пале-
мізуючага з літаратарамі і літаратуразнаўцамі, лінгвістамі і філософамі,
пацвярджаюць яго канцепцыю: паэтычнае функцыі супрацьстаіць агуль-
наму камунікатыўнаму прызначэнню мовы, таму што яна ўскладнена эс-
тэтычнымі канатацыямі, выкліканы, відаць, вузкаэмпірычным падыхо-
дам да моўнага матэрыялу, у якім не праглядалася неабходнасць якас-
ных характеристык апошняга (Вінокур, 1991), не давалася ацэнка
сігніфікацыі публіцыстычнага тэксту. Вывад, да якога прыйшоў Р. Віна-

кур, парадаксальны: “У газетнай мове няма амаль ніводнага слова, якое не было б штампам, клішэ, шаблонам” (*Винокур*, 1924, 125). Прафесар М. Цікоцкі ўслед за сваім маскоўскім калегам Р. Салганікам рашуча пярэчыў: “...Галоўны недахоп лінгвістычнай тэорыі газетнай мовы – вельмі агульны падыход да яе, вывучэнне мовы без уліку разнастайнасці жанраў і іх... асаблівасцяў – падыход, які дае толькі знешняе ўяўленне аб прадмеце і скажае перспектыву яго разгляду” (*Цікоцкі*, 1971, 25–26) і “...плённая распрацоўка эстэтыкі газетнай мовы магчыма толькі на падставе паглыбленых і разнастайных даследаванняў мовы газеты на ўсіх яе ўзроўнях, і “не наогул мовы газеты, а мовы газетных жанраў” (*Цікоцкі*, 1971, 28).

На сёння лінгвістычнай і журналісткай навукі маюць шэраг даследаванняў па паэтыцы публіцыстычнага тэксту, у якіх раскрываюцца экстра- і інтрапалінгвістычныя ўласцівасці яго. Да іх перш за ўсё трэба аднесці ўжо цытаваныя працы М. Цікоцкага, Р. Салганіка, С. Смятанінай, Б. Мінсонжнікава і інш.

Сігніфікацыя публіцыстычнага тэксту (з лацінскай мовы *significatum* – тое, што абазначаецца) з гнасеалагічнага пункту гледжання ўяўляе сабой адлюстраванне ў чалавечай свядомасці ўласцівасцей рэчыўнага свету (сукупнасці дэнататаў ці дэнататыўнага свету). Сігніфікат як паняційны змест моўнага знака (сюды ж уключаем і тэкст) заўсёды фіксуе пэўны комплекс прымет і характеристык дэнатата – пастаянных або часовых, абсолютных або рэлігійных. Так, у сказе-загалоўку *Беларуская школа будзе ўсё больш беларускай* (Звязда. 05.11. 2002) сігніфікацыя рэлігійная, умоўная, для носьбіта іншай разумова-маўленчай культуры імпліцытная. У матэрыяле гаворка ідзе пра апошнія змены ў школьнім жыцці: рэформаванне школы, пераход на 10-бальную шкалу ацэнкі навучальнай дзейнасці школьніка, “праблемы настаўнікаў”, дэмографічную сітуацыю, якая выклікае памяняншэнне колькасці дзяцей (адсюль скарачэнне настаўнікаў), пяцідзённы вучэбны і шасцідзённы школьны тыдзень і, мабысь, галоўнае для адрасантаў (у гэтым выпадку міністр адукацыі, журналіст) і адрасатаў – павелічэнне заробку настаўнікаў, скарачэнне сельскіх школ і, нарэшце, пра беларускамоўную адукацыю. Менавіта перадапошні факт павінен быў дамінаваць у паведамленні – гаворка адбывалася напярэдадні Дня настаўніка. Аднак заяўляеца выбраная з пэўнай колькасці тэма беларускамоўной адукацыі. Чыя гэта пазіцыя? Міністра, настаўніцтва, грамадства, журналіста, газеты? Хутчай за ўсё газеты, якая традыцыйна актуалізуе стан роднай мовы. Актуальная арганізацыя тэксту выглядае крыху інакш (табл. 7).

Табліца 7

І Н Ф А Р М А Ц Ы Я	КМ		АКТУАЛЬНАЯ СІГНІФІКАЦЫЯ		
			I ступені	II ступені	III ступені
	-	+	Базіс	Тэма-рэма	Рэма
БЕЛАРУСКАЯ ШКОЛА БУДЗЕ ЎСЁ БОЛЬШ БЕЛАРУСКАЙ “Чытаць, чытаць і яшчэ раз чытаць”, – заклікае настаў- нікаў міністр адукацыі. Напярэдадні Дня настаўніка міністр адукацыі Беларусі Пётр Брыгадзін расказаў журналистам пра апошнюю змену ў сістэме школьнага навучання. Паводле слоў міністра, праграма рэформы разлічана на пяць гадоў, і хача першыя заходы ўжо зроблены, пра вынікі казаць яшчэ рана. Адказваючы на пытанні аб тым, чаму і вучні, і настаўнікі аказаліся непадрыхтаванымі да пераходу на 10-бальную шкалу ацэнкі ведаў, спадар Брыгадзін нагадаў, што ў асобных школах гэты эксперымент паспяхова працягваўся ўжо тры гады. И хача наша сістэма адукацыі і павінна быць па-ранейшаму кансервартыйней, настаўнік – твор- чы чалавек. “Калі ён разлічвае толькі на ўчараашні багаж ведаў, то не можа працаўаць у сучаснай школе”. Міністр заявіў, што яго ведам- ства распрацавала і выдала “цэлы талмуд”, які датычыць 10-бальной сістэмы, і заклікаў настаўнікаў “чытаць, чытаць і яшчэ раз чы- таць”. Бо адпаведныя рэкамендацыі былі дасланыя янич ў красавіку. Зрэшты, да 1 мая 2003 года іх да- працуюць і ўдакладняць “Цяпер мяняецца сама сістэма адзнак. Мы пераходім ад рэпресіў- най педагогікі да педагогікі супра- цоўніцтва. Стаўце “дзеяяцкі” і “дзе- сяткі” – за пытанні, за дасціннасць, за дапаўненні!” – заклікаў міністр.	-	Стан беларускай мовы	Недавер		
	-	+ Прафесійнае свята	Інтэртэкст (вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыцца)		
	-		Рэформа школы		
	-		Непадрыхта- ванасць вучняў і настаўнікаў да змен		
	-	+ Кансерва- тыўнасць адукацыі	Калі не творчы, то не можа працаўаць у школе		Настаўнік – творчы чалавек
	-	+ Настаўнік павінен чытаць (інтэртэкст)	“Зноў талмуд на нашы галовы”. Рэкаменда- цыі не гатовы, бо будуць удакладняц- ца. Што ж чытаць?		

І Н Ф А Р М А Ц Ы Я	КМ		АКТУАЛЬНАЯ СІГНІФІКАЦЫЯ		
			I ступені	II ступені	III ступені
	-	+	Базіс	Тэма-рэма	Рэма
Аднак, паводле ягоных слоў, выніковая адзнака мусіць быць інтэграванай. “Могуць быць 10,10,10, а ў выніку – 8”. Кіраўнік Мінадукацыі пацвердзіў, што другагоднік цяпер не будзе. Пераводзіць у наступны клас зараз можна з любымі адзнакамі. А тым, хто прэтэндуе на медаль і вучыцца на 9 і 10, дазволена мець не ніжэй за 6 балаў па спевах і фізкультуры.	-		Праблема медалістаў, узнятая вучнямі і бацькамі		
Вяртаючыся да праблем настаўнікай, Пётр Брыгадзін паведаміў, што па-ранейшаму ідзе іх скарачэнне, якое працягнецца яшчэ 5 гадоў, бо з-за дэмографічнай сітуацыі колькасць дзяцей у школах памяншаецца. Нагадаем, што стаўка выкладчыка – 18 гадзін. Прыхым захаваны 6-дзённы працоўны тыдзень. Па звестках Мінадукацыі, сярэдні заробак настаўніка склаў за верасень каля 180 тысяч рублёў (ён увесе час “круціца каля 100 долараў”). І да канца года плануеща яшчэ адно павелічэнне заробку.	-		Значыць, не трэба старацца		
Тым часам скарачаецца колькасць сельскіх школ, іх ужо закрылі больш за 100. Адпаведна, змяншаецца колькасць беларускіх школ, большасць якіх знаходзяцца ў правінцыі. Зараз дзве трэці школ на Беларусі – цалкам беларускамоўныя, але яны галоўным чынам мала-камплектныя. Таму па-беларуску вучыцца толькі трэцяя частка дзяцей. Яшчэ 20 працэнтаў ахоплівае двухмоўнае навучанне. Але, паводле слоў Брыгадзіна, тэндэнцыі да скарачэння беларускамоўнай адукацыі няма – стратэгія міністэрства паляяе ў ёе пашырэнні. І ўсё больш будуть пераходзіць на выкладанне часткі прадметаў па-беларуску.	-	+ У сельскай школе навучанне ідзе па-беларуску	Скарачэнне настаўнікай Абязаныя 100 долараў Скарачэнне сельскіх школ	Павелічэнне заробку Закрылі больш за 100	
	-		Як на самай справе? Намінатыўна, на паперах		Малакамп-лекктныя якраз і знаходзяцца ў правінцыі
	-		Увядзенне ў зман, супя-речнасць толькі што сказанаму		
Валерый АЎСЯНІК					

Актуальная сігніфікацыя павінна адпавядыць “зместу тэксту” (паводле Г. Фрэге – “сэнсу”, паводле Р. Карнапа – “інтэнсіяналу”, паводле У. Куайна – “значэнню”, паводле А. Чорча – “канцэпту”), транспанаванана-му ў масавую аўдыторию ступенчата: I ступені – базісная актуалія, гістарычна зменлівая, сацыяльна абумоўленая, культураспецыфічная; II ступені – тэма-рэматычная, якая вынікае ўжо з вядомага, кантэкстная; III ступені – рэматычная, новая, сітуатыўная, варыянтная/інварыянтная. Паводле тэорыі камунікацыі менавіта апошняя ступень з’яўляецца арганізуючай для тэкставай дамінанты (загалоўка). Камунікатыўная мэта медыя-падзеі (прэс-канферэнцыя міністра адукацыі напярэдадні прафесійнага свята) – прывітанне калег з нагоды Дня настаўніка, на што павінна была арыентавацца і журналістка, і газета. У прыведзенай вышэй табліцы ў граffe КМ (камунікатыўная мэта) знакамі “–” і “+” паказана яе дасягненне. Такім чынам, актуальная сігніфікацыя тэксту пярэчыць усім дыскурсу як “фрагмента рэчаінасці” (беларуская школа ўсё больш будзе беларускай), камунікатыўная мэта медыя-падзеі і зяяўленай тэмы не дасягнута, сігніфікат тэксту структурна парушаны, не адпавядае зададзенасці і дэнататыўнай скіраванасці.

Параўнаем адлюстраванне аналагічнай сітуацыі ў газеце “Рэспубліка” (Рэспубліка. 05.11.2002). Падыход да асвя酌лення медыя-падзеі больш удали, вербальна і графічна перадае камунікатыўную зададзенасць (мал. 1).

М а л ю н а к 1

А п о д а р о к –

под

Новый

год...

Петр Бригадин,
министр образования



Фотаздымак

ния Республики Беларусь, поздравил коллег с профессиональным праздником – Днем учителя. На состоявшемся 4 октября в Национальном пресс-центре встрече с журналистами Петр Иванович отметил: “Этот год богат на нововведения – десятибалльная система, пятидневка потихоньку обживается в белорусских школах. Следующие три “принесут” реформу высшей школы, в частности двухступенчатое образование, профильную дифференциацию 11-х и 12-х классов двенадцатилетки”. Что касается учителей, то до Нового года, скорее всего, их ждет повышение заработной платы.

Анастасия Телешева, “Р”

Сігніфікацыя прыведзенага тэксту з “Рэспублікі” рэлятывуеца з разглядаемым у выйгрышным плане. Успрыманне актуальнай сігніфікацыі I ступені кадыфікавана і па прычыне сваёй сацыяльнай размытасці энтропаічна, закладзена ў канцэптуальнай інфармацыі. Паспрабуем трансфармаваць загаловак *Беларуская школа будзе ўсё больш беларускай* і *Руская школа будзе ўсё больш рускай*. Сам па сабе загаловак утрымлівае двухзначнасць: выкладанне школьніх прадметаў па-беларуску (ці будзе айчынная школа беларускамоўнай?) і адрозненне нацыянальнай школы ад іншых – рускай, украінскай і г. д. Прыведзеная трансфармацыя неактуальная для рускага чытача ў першым выпадку і малактуальная – у другім. Для расійскай газеты такі загаловак у кансітуатыўных умовах гіпатэтычна дапушчальны ў нейкіх спецыфічных мэтах і амаль немагчымы ў дэнататыўнай суднесенасці.

Інфармацыя, закладзеная ў сказе *Беларуская школа будзе ўсё больш беларускай*, мае складаную зместавую структуру і амаль не судносіцца з дэнататыўным напаўненнем (табл. 8).

Табліца 8

Беларуская школа →	Станадунне нацыянальнай школы ва ўмовах суверэнітэту } →	Залежнасць ад спадчыны савецкай школы і сучаснай Расіі (карыстанне падручнікамі, методыкамі)
↓	↑	↑
будзе →	Кампанент сказа-меркавання, які выражае мадальную ірэальнасць, уласцівасць/неўласцівасць прадмета } →	Заклікаласць, недавер да трафарэту “будзе”
↓	↑	↑
беларускай (беларускамоўнай ці нацыянальнай?) →	Асістэмная ступень паразнання, інтэнсіўнасць праяўлення ўжо заяўленай прыметы } →	Свядомасць грамадства, палітыка дзяржавы, гістарычная абумоўленасць
↓	↑	↑
усё больш →	Мера інтэнсіўнасці праяўлення прыметы } →	Празмернасць сігніфікацыі → увядзенне ў зман (скарачэнне сельскіх і малакамплектных школ як асноўных носібітаў беларускамоўнай адукацыі)

Праграмаванне камунікатыўнай сітуацыі (функцыянованне роднай мовы ў школах Беларусі) ва ўспрыманні чытачоў “Звязды” забяспечвае “распазнаванне” сітуацыі, якая суадносіцца з рэаліямі жыцця беларуса. Маем ілюстрацыю працэсу маўленчай дзейнасці, калі навідавоку ня-поўнае (што склалася ў выніку ўсталявання камунікатыўных паводзін) узаемапаразуменне суразмоўцаў (фрэйм “Зразумейце мяне правільна!”). “...У журналістыцы вельмі важна ўлічваць, чыё слова і каму яно адрасавана. Узаемапаразуменне з аўдыторыяй магчыма толькі тады, калі аднолькавыя слова асацыяваны ў розуме аўтара і чытача з аднолькавымі паняццямі, толькі тады магчыма аб’яднальная роля мовы” (Лысакова, 1993, 53). Слова становіцца мёртвым, калі яго сэнсы не ўвасабляюцца ў рэальнасці.

“Дзесяць запаветаў журналістыкі” Эрыка Фіхтэліуса ўтрымліваюць аксэалагічнае меркаванне: “Задача журналіста – аддзяляючы зерне ад жыцціаў, публікаць жыццікі”. І далей: “Паведамленні тэлеграфных агентстваў, прэс-рэлізы, запрашэнні на сустэрэчы і канферэнцыі – усё гэта крынічкі інфармацыйнай плыні, што паступае ў рэдакцыю” (Фіхтэліус, 1999, 17). Асноўным для шведскага рэпарцёра ў вар’іраванні і інварыянтнасці інфармацыйнай плыні з’яўляецца крытэрый значнасці, асэнсаванне і ўключэнне якога ў журналісцкую прафесію стала пратэстам супраць павярхойнай і папулісцкай журналістыкі, што, у сваю чаргу, вылілася ў станаўленне так званай грамадской журналістыкі.

Найбольш значныя і актуальныя тэксты ў сістэме СМІ могуць дубліравацца, вар’іравацца, што выклікана сацыяльнай стракатасцю грамадства, спецыфікай галіновай аўдыторыі, адміністратыўна-тэрытарыяльнай прыналежнасцю, сацыяльным становішчам, узростам чытачоў і таксама жанравымі харектарамі тэксту.

Варыянтнасць ёсьць гіпера-гіпанімічная таксаномія паняццяў “варыянт”, “інварыянт”, “вар’іраванне”, дзе варыянт – розныя праявы адной і той сутнасці, інварыянт – абстрактнае абазначэнне адной і той сутнасці ў адцягненні яе ад канкрэтных мадыфікацый (варыяントаў), вар’іраванне – тое, што відазмяняецца, разумеецца як пэўны эталон, норма, якія маюць уласцівасць мадыфікацца. Так канструюеецца антагонічная экстралінгвістычнае сутнасць публіцыстычнага тэксту, якая кардынальным чынам упłyвае на інтрапарасфера публіцыстычнага тэксту, вызначае харектар дзеяння дыскурса СМІ.

Варыянтнасць і інварыянтнасць у нейкай ступені супрацьпастаўлены, калі мець на ўвазе, што ў інварыянце адлюстраваны агульныя ўлас-

цівасці класа аб'ектаў, што ўтвараюцца варыянтамі. Сам інварыянт не існуе як асобны тэкст, гэта не прадстаўнік класа, не эталон, не аб'ект, а абстрагаванае абазначэнне сукупнасці ўласцівасцей прадметаў. Выкарыстоўваючы веды фанетыкі і фаналогіі, можна казаць, што як фанема мае канкрэтную рэалізацыю яе – алафон, так і тэкст-інварыянт рэалізуецца ў канкрэтным тэксле-варыянце.

Варыянтна-інварыянтны падыход да рэалізацыі публіцыстычнага тэксту, сегментацыі яго паспяхова раней ажыццяўляліся ідэалагічнымі сектарамі, аддзеламі і ўпраўленнямі, іншымі словамі, дыктаваўся ідэалогіяй пануючай улады – КПСС Савецкага Саюза. Квітнёў дубляж, задаваўся пэўны інварыянт мадэльяння публіцыстычнага тэксту, які дырэктаваўся ў канкрэтных варыянтах і варыяцыйах. Гэта, натуральным чынам, адбівалася на мове. Сучасніца слушна адзначае: “Як паказвае вопыт савецкай прэсы, казённая мова, што сцвердзілася на старонках перыядычнага друку, не столькі вынік непісьменнасці журналістаў, колькі вынік таталітарнай палітычнай сістэмы, якая сфарміравала асобы “наваяз” (Дж. Оруэл), аднапалушарнае мысленне. Механічнае паўтарэнне агульных ісцін у стэрэатыпных формулах праграмуе аднаварыянтнае ўспрыманне рэчаіннасці, тармозіць развіццё асобы і прыводзіць да заняпадных з'яў у інтэлектуальным жыцці грамадства” (Лысакова, 1993, 60).

Ідэалогія было прасякнута ўсё, яе карані ўчэпіста ўваходзілі ў этапах ідэалагічную парадыгму жыццёвага ўладкавання, канструявалі ментальны свет савецкага чалавека: “Ідэалагічная, культурная, інфармацыйная палітыка ўлады ў 60–70-я гг. і ў пачатку 80-х гг. становілася ўсё больш жорсткай. Партыйна-дзяржаўная манаполія ў гэтай сферы, цэнзура ўзмацнялася. На службу ёй былі паставлены ўсе сродкі масавай інфармацыі і прапаганды (іх магчымасці ў пасляваенныя гады шмат-кроатна ўзраслі ў сувязі з шырокім распаўсюджаннем тэлебачання, радыё), а таксама ўсіх формаў мастацкай культуры і яе трансляцыі ў масах” (Ирошинков, 1997, 30). Гэта выразілася нават у дамінуючай частотнасці ўжывання назоўніка *ідэалогія*: марксісцка-ленінская, буржуазная, марксісцкая, камуністычная, сацыялістычная, пралетарская, рэвалюцыйная, перадавая, прагрэсіўная, ліберальная, рэакцыйная, пануючая, навуковая, новая, чужая каму-, чаму-небудзь; *ідэалогія* каго-чаго: камуністаў, сацыялістаў, сацыяльной групы, класа, партыі, пралетарыяту, сялянства, буржуазіі; *ідэалогія* чаго: камунізму, сацыялізму, расізму і г. д.

На пастаянна дзеючым семінары кіруючых работнікаў рэспубліканскіх і мясцовых дзяржаўных органаў па пытаннях удасканалення ідэалагічнай работы (сакавік 2003 г.) Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка адзначыў: “Трэба прызнаць, што слова “ідэалогія” было моцна “зациганае” (а лепш сказаць, “забалбатанае”) у праславутыя часы “застою” і “перабудовы”. Усе мы памятаем наглядную агітацыю “Слава КПСС”, якая нікога не кранала, ідэалагічныя семінары па вывучэнні “Малой зямлі”, “Цаліны”: мерапрыемствы пустыя, фармальныя, якія выклікалі ў кагосыці смех, а ў кагосыці раздражненне” (Лукашэнка, 2003, 1).

Высокая частотнасць лексемы вяла да дубліравання актуальнай сігніфікацыі ўжо не як паніцця, а дыскурснай стратэгіі – камунікатыўнай з’явы, абазначанай гэтым вербальным знакам. Тыповыя канструкцыі, у якіх сэнсавым ядром выступае слова *ідэалогія*, пасля пэўнага прамежку часу, звязанага з афіцыйным адмаўленнем камуністычнай ідэалогіі і дэкларацыямі аб скасаванні ідэалогіі ўвогуле як анахранізму, не годнага для цывілізаванага грамадства, набывае папулярнасць. У расійскім друку ў ролі атрыбутыўнага кампанента такіх словазлучэнняў часцей за ўсё выступаюць назоўнікі, якія не абазначаюць якіх-небудзь палітычных вучэнняў, што накладвалася на масавую свядомасць носьбітаў мовы. На месцы гэтых дактринальна арыентаваных і арыентуючых спажыўца інфармацыі лексем становіцца абазначэнні менш маштабных і амаль штохвілінных распрацовак, праектаў: “Несмотря на проблемы, идеология реструктуризации угольной промышленности верна” (РТР. 9.12.97); “Идеология антикризисной программы правительства” (ОПТ. 16.07.98); “Мы работаем без должной *идеологии* по обеспечению такого важного вопроса” (ОПТ. 28.07.99) і інш. Навідавоку семантычная разняволенасць ужывання лексемы, якая павінна рэалізаваць адназначную асноўную і факультатыўную семі: ‘сістэма ідэй, уяўленняў, палітычных, філасофскіх, мастацкіх і інш. поглядаў, якія характарызуяць тое або іншае грамадства, клас’ і ‘светапогляд’ (Глумачальны слоўнік, 1978, 529) (звернем увагу, што лексема семна не папаўнялася ў савецкі час, у семантычным развіцці яна была табуіравана, парайт.: *ідэалогія камунізму, сацыялізму і ідэалогія реструктурызацыі, праграмы, па забеспячэнні* і г. д.). Дарэчы будзе ўзгадаць, што паводле “Зводнага слоўніка сучаснай рускай лексікі” слова “ідэалогія” адлюстравана ў 11 найбольш папулярных слоўніках са строга фіксаванай семнай нагрузкай. Гэта сведчыць пра высокую ўжывальнасць лексемы і адлюстраванне “розных бакоў моўнай рэчаіснасці сучаснага перыяду ад 30-х да сярэдзіны 80-х гг. нашага стагоддзя” (Сводны слоўтар, 1991, 3).

У беларускай прэсе на ўзроўні грамадскіх адносін у канцы XX ст. культывуеца паняцце *нацыянальная ідэя*, якому надаецца рэферэнцыя *ідэалогія*. Дыскурснае акружэнне тэкставага сегмента і “сегмента рэчаіснасці” – *ідэалогія / нацыянальная ідэя* – таксама забяспечваецца рэалізацыяй варыянтна-інварыянтнага падыходу да фарміравання тэксту як складанай камунікатыўнай з’явы. Прафесар А. Слуга, навуковыя памкненні якога прысвечаны актыўнаму пошуку нацыянальнай ідэі, заўважае: “Нашы сродкі інфармацыі скупыя на вобразы жыцця і жабрацкія на ідэі. Ні дзяржава, ні апазіцыя не з’яўляюцца, па ўсім відаць, аўтарытэтам для журналістаў, калі яны не спяшаюцца распрацаўваць ідэалогію нашага жыцця. У газетах і часопісах, на радыё і тэлебачанні, пэўна ў падполлі, знаходзяцца публіцысты-рухавікі стваральнай ідэі, якія і павінны выкрышталізаваць праграму ўладкавання палітычнай сістэмы і сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны. Уладная камунікацыя лічыць, што ў грамадстве ўсё гарманічна і правільна, а прыватная – наадворот! У выніку насельніцтва застаецца ў цёмнай яме, у маральний разгубленасці: куды ісці, да якога тулыцца берага?” (Слуга, 2002, 221–222). Праглядае моцнае жаданне аўтара цытаваных радкоў накіраваць цёмны народ у “правільнае” рэчышча. Ідэалогія, прэса, улада ставяцца ў адзін ланцужок жыццёвага ўладкавання. Крыху раней вучоны рэзюмаваў: “СМК неабходна выводзіць на шлях развіцця новай палітычнай культуры беларускага грамадства, пазбаўленага састарэлых пастулатаў недалёкага мінулага, а таксама небяспечных анархісцкіх лозунгаў “новых беларусаў”. І далей: “Сутнасць Нацыянальнай ідэі ў tym і заключаецца, што кожны чалавек на асабістым узроўні ўспрымання адчувае сябе бажаством у пэўнай геапалітычнай прасторы, у канкрэтную эпоху, у сям’і людзей, народа, якую падаравала яму прырода...” (Слуга, 2001, 235).

У прыведзенай дыхатамі *ідэалогія / нацыянальная ідэя* ў канцэпцыі прафесара А. Слугі выяўным становіцца ўзаемапранікальнасць і ўзаемазамяняльнасць яе складнікаў: “Калі сродкі камунікацыі – гэта крыніца грамадской свядомасці і адначасова інстытут фарміравання свободнай думкі, то павінна быць нейкая моцная платформа, на якой стаіць і развіваецца нацыя і дзяржава. Такой асновай, фундаментам развіцця беларускага народа з’яўляецца Нацыянальная ідэя, якая да гэтага часу ўсведамляеца толькі вузкай часткай навуковай інтэлігенцыі і ніяк не можа выйсці на шырокі прастор грамадской думкі”. Таксама канстатуеца: “...Журналісты і пісьменнікі не ўбачылі і не адчулу аналітычнай ідэалагіч-

най апоры, каб сфарміраваць структурную ідэалогію нашага развіцця. А такая апора знаходзіцца ў сутнасці беларускай Нацыянальнай ідэі, якая на падставе развіцця беларускай мовы і культуры, умацавання беларускай дзяржавнасці і эканомікі можа забяспечыць высокі матэрыяльны і духоўны ўзровень жыцця народа і кожнага чалавека” (Слуга, 2000, 235).

Варыятыўнасць публіцыстычнага тэксту часам становіцца завуаляванай зброяй, а можа стаць і паслужніцай ідэалогіі. У рэчышчы семіятычнага выражэння сукупнасці ідэйных “каштоўнасцей” сацыяльна-палітычнага дамінанта цікавай і значнай, на наш погляд, з’яўлецца *канцэпцыя твора* Р. Барта.

Калі гавораць аб працах французскага семіётыка і пра самога Р. Барта, то перш-наперш маюць на ўвазе ўладу і слова, аб’яднаныя ў адно паняцце “ідэалогія”. Пад уплывам працы Ф. дэ Сасюра “Курс агульнай лінгвістыкі” Барт прапанаваў прынцып канататыўнай семіётыкі вызначэння ідэалогіі. Паводле Барта ідэалогія, канатацыя, тэкст – асноўныя параметры любога літаратурнага твора. Сваёй даследчай задачай вучоны бачыць паказаць ідэалагічныя знакі, схаваныя і натурализаваныя пад маскай тэксту. У гэтым напрамку вывучэння вербальнага знака і стварэння канцэпцыі тэксту Барт цесна супрацоўнічае з Ж. Дэрыда, Ю. Крысцевай, Ж. Лаканам і М. Фуко.

Ідэалогія ўяўляе сабой такую “карціну свету” (способ яго “адлюстравання”), якая “патлумачвае” рэчаіснасць не з мэтай яе аб’ектыўнага пазнання, а з мэтай сублімуючага апраўдання тых або іншых групавых цікавасцей. Ідэалогія – гэта калектыўна выпрацаваная каштоўнасна-сэнсавая сетка, змешчаная паміж індывідам і светам і якая апасродкуе яго адносіны да гэтага свету.

Паводле Барта, ідэалогія “частковая” па сваім вызначэнні, не здольная прызнаць уласную “частковасць”, але накіраваная на глабальную трактоўку і ахоп рэчаіснасці, таму не церпіць супрацьстаяння. Адсюль яе агрэсіўнасць, прымусовы характар, “натуралізуючая функцыя, стэрэатыпнасць, імабілізм” (Барт, 1994). У трактоўцы Барта ідэалогія цесна звязана з канатацыяй. Апошнія паняцце вучоны тэрміналагічна пашырае на сферу імпліцитнага, схаванага, завуаляванага выражэння зместу тэксту, дзе пераймаюцца ад лінгвістыкі два планы – дэнататыўны і канататыўны. Аднак у першым не распазнаецца рэферэнтнае напаўненне дэнатата. Што датычыць другога, то семіётыкі стаяць на адпаведнай пазіцыі – любая дадатковая ў адносінах да дэнататыўнай сэнсавая інфармацыя можа лічыцца канататыўнай.

На прыкладзе камунікатыўнай сітуацыі з рэкламай фірмы “Пандзані” Р. Барт паказвае падманлівасць канататыўнага знака, які выступае ў ролі “устаўленага” ў азначаемае, што можна абазначыць як “італьянскасць”. Маюцца на ўвазе фанематычныя складнікі *дз і* слова “Пандзані”. “Рэкламадавец не гаворыць прама: “Гэта – макароны італьянской вытворчасці” (што было б прымым падманам, таму што фірма французская), а толькі падказвае, навейвае прыемныя асацыяцыі, звязаныя з Італіяй. Канататыўныя сэнсы сігустыўныя, няпэўныя, расплывістыя, а таму іх расшыфроўка заўсёды суб'ектыўная (Барт, 1994). Барт дае зразумець, што “чыстая”, пазбаўленая канататыўных абертонаў дэнатацыя ўяўляе сабой тэарэтычную абстракцыю, моўную утопію, “адамаў модус” лінгвістычнага выказвання, пра які можна толькі марыць (Барт, 1994, 308–309).

У нашым разуменні важнай экстралінгвістычнай асаблівасцю публіцыстычнага тэкstu з’яўлялася і з’яўляеца дубліраванне не самога графічнага тэкstu, а эндаксальных ведаў, стэрэатыпаў, “патрэбных” камунікатыўных установак.

Вучоныя сведчаць, дыскурс СМИ XX ст. харектарызуеца згубай у лінгвістычным разуменні агенса, экспансіяй наміналізаваных канструкцый, генітыўных ланцужкоў (Степанов, 1981). Гэта адбываеца паступова, на фоне эпох рэвалюцынага і афіцыёзнага пафасу, грамадска-палітычных катаклізмаў, у выніку чаго “савецкае веравызначэнне” адвучыла чалавека ад самастойных... рашэнняў, бо раз і назаўсёды было дэкрэтавана *что такое хорошо, что такое плохо*” (Korzeniewska-Berczycska, 2001, 77).

Калі раней існаваў дубляж афіцыйных перадавіць, то сёння дзяржаўныя якасныя газеты ўтрымліваюць шмат так званай афіцыйнай хранікальной інфармацыі. Публіцыстычны тэкст набывае дамінантную аб'ектную стратэгію ў выглядзе рубрык і аднайменных інфармацый тыпу “Рабочы тыдзень презідэнта”, “Паведамленне прэс-службы презідэнта” (Звязда); “Презідэнт”, “Рабочы тыдзень главы дзяржавы”, “Афіцыйна”, “Паведамленне прэс-службы презідэнта”, “Актуальная” (Советская Белоруссия); “Эпіцэнтр”, “Афіцыйна”, “Візіты”, “Накануне”, “Дыпкур’ер”, “У Савецце Міністраў”, “Клопат прэм’ер-міністра”, “На кантролі ў презідэнта”, “Паведамленне прэс-службы презідэнта”, “На кантролі ўрада”, “Палітычны партрэт” (Рэспубліка); “Нарада ў презідэнта”, “Віншаванне презідэнту”, “А. Р. Лукашэнка прыняў У. М. Дражына”, “Рабочы тыдзень главы дзяржавы”, “Паведамленне прэс-службы Прэзі-

дэнта”, “У Савеце Міністраў”, “У Савеце Рэспублікі”, “Актуальна”, “Парламенцкія будні”, “Афіцына”, “Прэзідэнт павіншаваў”, “У Прэзідыме Савета Рэспублікі” (Народная газета) і інш. Такія абставіны не могуць не ўпłyваць і на інтрапінгвістычную будову тэксту, што выражаеца ў вербальных і рытарычных стратэгіях у палітычнай дзейнасці і СМІ. На думку некаторых даследчыкаў, выдзяляюцца ў гэтым плане, па-першае, рытарычныя сродкі і стратэгіі дасягнення заснаванай на веры (фідэістычнай) згоды і, па-другое, аперацыі па сэнсах слоў, выразаў, выказванняў у палітычнай дзейнасці і сродках масавай інфармацыі пры падачы інфармацыі. Так, прафесар А. Міхальская да іх адпаведна адносіць: а) ідэнтыфікацыйныя формулы (асабовыя займеннікі *мы, наши*, сюды ж можам аднесці хараکтэрныя для беларускага маўлення спрагальнікі дзеясловы ў форме 1-й асобы множнага ліку тыпу *ведаем, маём, разважаем, наглядаем*), слова-эпістэмікі тыпу *як вядома, як мы ведаем, няма сумнення ў тым, але мы ўсе ведаем*; падача суб'ектыўнай думкі ў выглядзе аб'ектыўнага факта або ісціны, якія не патрабуюць доказаў, у форме катэгарычнага меркавання; упэўненасць аўтара ў згодзе адрасата; пахвала адрасата (*exhortatio*), рытарычнае пытанне ў спалучэнні з рытарычнай фігурай іроніі, накіраванай супраць апанента; рытарычная фігура *sermocinacio*, сутнасць чаго заключаецца ва ўключэнні ў свой тэкст тэксту, які мог бы належаць апаненту; “рэдукацыя комплекснасці” і контрастныя ацэначныя альтэрнатывы; стратэгіі “мабілізацыі” і “дэмабілізацыі” грамадскай думкі і б) прыёмы “скальжэння сэнсу”: эўфемізмы, пеяратыўная лексіка; прыёмы “размывання сэнсу”; пазбяганне прамога называння прадметаў або з’яў; аперацыі з сэнсамі і рэферэнцыяй, рэалізаваных на ўзору паведамлення (Міхальская, 1996, 147–158). Такім чынам, рэгуляруна ўзнаўленне публіцыстычнага тэксту ў дубліруемых і варыянтна-інварыянтных формах (мадыфікацыях) дыягнозуе важныя прынцыпы арганізацыі тэкставай дзейнасці журналіста. Разгледжаныя трактоўкі ўзаемаабумоўленасці і звязанасці дубліравання і вар’іравання масавага інфармацыйнага прадукту з ідэалагічным аспектам дэманструюць знешні бок праавы фенаменальнай дзейнасці журналиста СМІ, тады як яго ўнутраная арганізацыя патрабуе новых формаў рэалізацыі камунікатыўна зададзеных установак. Выразна адчуваеца трансфармацыя жанравага кодэксу адлюстравання рэчаіснасці “вачыма журналиста”, калі на змену аналітычным прыйшлі інфармацыйныя; мінімалізавана “жыццё” такіх жанраў, як рэпартаж, фельетон, перадавы артыкул, справаудача. Пад масавым тыражаваннем “схавалі свой твар” і ак-

тыўна ўздзейнічаюць на свядомасць чалавека агрэсія, жорсткасць, негатыв. У ідэалагічнай разгубленасці постсовецкага грамадства не знайшло свайго годнага месца самае важнае – духоўнасць, адчуванне сваёй ролі ў грамадстве, патрыятызм, вера ў сацыяльную справядлівасць. Адсюль выяўныя змены ў выкарыстанні маўленчых сродкаў: на змену ідэалагічна ацэначай (грамадска-палітычнай) лексіцы прыйшлі слова стылістычна зніжаныя, якія мяжуюць з герметычнай лексікай; сталі панаваць дысфемізмы, алюзія, эзопава маўленне, семантычна кантамінаванасць і лексічная неправамернасць. Як маўленчая агрэсія з вуснаў палітыкаў успрымаюцца слова нецэнзурныя, затушаваныя ў аўдыёвізуальным маўленні своеасаблівымі аднамантнымі сігналамі, а ў друкаваных – за кропкамі пасля пачатковай літары недапісанага слова. Аднак непачутае і недапісане лёгка аднаўляецца ў памяці рэцыпента, і гэта раўназначна таму, што агалошана і напісана: рэферэнты ўзорвень актыўна і аўтаматызавана аднаўляецца на ўзоруні сігніфікацыі ў сінтагматычных індэксах, якія тыражуюцца на мільённую аўдыторыю, рэдуплікуюцца ў сацыяльным усведамленні, культывуюцца як дапушчэнне, дыспазітыўнае ў маўленні. Такая сітуацыя сведчыць ужо не праста пра адсутнасць культуры маўлення, а пра скажонасць мыслення.

Зразумела, што ідэалогія як з'ява духоўнага жыцця ўключочае ў сябе не толькі тэарэтыка-канцэптуальныя веды, але і сістэму каштоўнасцей, ідэалагічныя адносіны; сукуннасць канкрэтных дзеянняў суб'ектаў сучасніцца з такімі жыццёвымі важнымі сферамі, як наука, мастацтва, літаратура, рэлігія, інфармацыйнымі працэсамі. “Сродкі масавай інфармацыі, як адзін з суб'ектаў ідэалогіі, уздзейнічаюць на ідэалагічныя працэсы. З аднаго боку, яны спрыяюць распаўсюджванню ідэалагічнай інфармацыі, сцвярджаюць свабоду слова; з другога – для іх харектэрна ведамаснасць, дэкларатыўнасць шматлікіх ідэалагічных мерапрыемстваў, негатывнасць на шкоду нацыянальнай згодзе, маніпуляванне грамадской думкай і свядомасцю грамадзян” (Ворошилов, 1999, 85).

Спараджальнікамі тэкставых варыянтаў звычайна з'яўляюцца інфармацыйныя агенцтвы; варыяцыі або інварыянты рэдуплікуюць СМІ, у якіх тэкст-варыянт можа быць апублікаваны ці агучаны. Адсюль катэгорычнае патрабаванне да структурнай цэласнасці яго частак і ў той жа час самастойнасці сегментаў, якія могуць быць выведзены з тэксту ў залежнасці ад мэтавых установак органа выдання. Напрыклад, за 6 сакавіка 2002 года ў “Рэспубліцы” і “Народнай газеце” апублікаваны пад адной назвай “Белорусы – желанные гости в Китае” матэрыялы БелТА,

варыянтнасць якіх вынікала з тэматычных рубрык. Так, пад рубрыкай “Супрацоўніцтва” “Народная газета” дае тэкст цалкам, акцэнтуючы ўвагу на дэталях супрацоўніцтва, канкрэтных прыкладах і прадпрыемствах, тады як газета “Рэспубліка” пад рубрыкай “Свет і мы” уніфікуе тэкст тэматычна, у адпаведнасці з назвай рубрыкі, уключаеца ў інфармацыйны тэкст: “о котором рассказывалось на страницах “Р”. За кошт малаактуалізаваных канструкцый тыпу *на думку кіраўніка кітайскай дыпламатычнай місіі, для развіцця сувязей у эканамічнай галіне*, трансфармацый-спрашчэння самастойных сказаў ва ўдакладняльныя канструкцыі (*рост – 37 працэнтаў*) і канкрэтызацыі абзацаў канструюеца тэкст, адпаведны не толькі тэматычнай арыентацыі, а і лакальнай (размешчэнне ў “Рэспубліцы” матэрыялу на першай паласе, у “Народнай газете” – на трэцій).

Дубліраванне і вар’іраванне зместу публіцыстычнага тэксту, такім чынам, могуць ўплываць на “кампазіцыю” выдання, падпарадкуючы сабе сістэму распаўсюджання актуальнай сігніфікацыі тэксту: базінай, тэматычнай, рэматычнай, сітуатыўнай, варыянтна / інварыянтнай. Варыяцыі публіцыстычнага тэксту паказваюць на якасныя змены ў палітычнай прэсе, якія звязаны з канцептуальнымі і структурнымі пераутварэннямі, што перажываюць СМІ ў шматлікіх краінах. “Цэніца толькі адчуванне штохвіліннасці. Палітычныя рэпартажы препаруюцца ў жанры instant-analysis – імгненны ацэнкі па гарачых слядах” (Жагер, 1996, 2). Даследчыкі сцвярджаюць: “Журналістыка “імгненны ацэнкі па гарачых слядах” дае большыя магчымасці для маніпулявання грамадскай думкай і “татальнага адурманьвання насельніцтва”, а таксама для росту “варожасці да дзяржавы” (Мельник, Амбрасенкова, 1997, 79). У гэтым выпадку гаворка ідзе пра тэксты, яўна не ідэалагізаваныя, але ж маючыя, паводле Р. Барта, канатацыю, якая фарміруе пэўныя камунікатыўныя задумы.

Публіцыстычны тэкст рэалізуеца сёння не ва ўмовах суіснавання двух антаганістычна супрацьпастаўленых грамадстваў, што назіралася пры нядыўнім сусветным падзеле краін. Гэта натуральна прыводзіць да зменаў у журналістыцы. Апошнія падзеі глабальнага характару (крушэнне магутнай, па словах былога амерыканскага презідэнта Р. Рэйгана, “імперіі зла” – СССР, постсавецкае ўладкаванне, вайны, тэрарызм) прымусілі шукаць сваё бачанне жыцця. Вызначальным падмуркам дзеяздольнасці любога народа заўсёды быў свой вобраз адлюстравання маўленчай рэчаіснасці, які грунтаваўся на духоўным пачатку, з якога і павінна сілкавацца тая ці іншая ідэалогія.

1.8.5. “Вытворчы цэх” публіцыстычнага тэксту: аўтарскае “я” і калектыўнае аўтарства

Знешнім, пазамоўным фактарам, які ўпłyвае на арганізацыю, праекаванне, успрыманне і планаванне публіцыстычнага тэксту, ёсць яго кагерэнтнасць: асобныя рознахарактарныя і рознавідавыя тэкстуальныя ўтварэнні пры рэалізацыі свайго семантычнага патэнцыялу ў пэўнай меры ўзгадняюцца, узаемавзвязваюцца, лагічна карэлююцца. “Імпульсы кагерэнтных матэрыялаў могуць супадаць на даволі высокім узроўні і як вынік узаемнага накладання абумоўліваюць эффект інтэрфэрэнцыі – значнага ўзмацнення агульнага эффекту ўздзеяння” (Мінсон-жников, 2001, 80).

Канструяванне публіцыстычнага тэксту адбываецца ў адпаведнасці з журналісцкай задумай, аўтарскай канцепцыяй, профілем мэтавай аўдыторыі, канцепцыяй і арыентацыяй выдання. Журналіст, ствараючы тэкст, улічвае яго шматвектарнасць і ў пэўнай ступені залежыць ад такіх фактараў, як маштаб проблемы, фактычны матэрыял, аператыўнасць, што адносяцца да генетычных перадумоў стварэння тэксту (звязаных з параджэннем яго і аб'ектыўнымі ўмовамі сачынення); канстатацыя, інтэрпрэтацыя, сцвярджэнне або адмаўленне (мэтавыя фактары); жанр, памер, ілюстраванне, размяшчэнне на газетнай паласе, кампазіцыя (фактары, звязаныя з формай і знешнімі параметрамі тэксту). Наяўнасць іх ужо наглядна паказвае на тую акалінасць, што публіцыстычны тэкст, як “ніякі іншы, падкантрольны агульнай, калектыўнай думцы. Яго аўтарства калектыўнае” (Бойкова, Беззубов, Коньков, 2002, 3). Зразумела, што вырашальная роля ў стварэнні публіцыстычнага тэксту належыць журналісту, чаго не скажаш пра далейшую яго арганізацыйную апрацоўку, кампазіцыю (дыспазіцыю). Калектыўнай апрацаванасцю, комплекснасцю публіцыстычнага тэксту можам тлумачыць яго пэўную стандартызаванасць (выключэнне складаюць некаторыя жанравыя тэксты).


Публіцыстычны тэкст як вынік журналісцкай дзейнасці падудадны фактарам тэкстаўтварэння, якія садзейнічаюць пераутварэнню разрозненых моўных сродкаў у звязнае цэлае, цементуюць яго. Яны абумоўліваюць адбор і камбінацыі моўных сродкаў і падзяляюцца на аб'ектыўныя, дзеючыя пры ўтварэнні любога тэксту, і суб'ектыўныя, рэгламентуючыя вытворчасць асобных тэкстаў. Да аб'ектыўных тэкстаўтваральных фактараў адносім: 1) моўную норму, 2) функцыянальныя стыль, 3) сітуацыю (фрагмент рэчаіннасці, які адлюстроўваецца ў тэксле) і звя-

заны з ёю сэнс, 4) функцыянальна-сэнсавы тып маўлення, 5) жанр; да суб'ектыўных: 1) характар сітуацыі (рэальная, ірэальная), 2) асобу аўтара, яго светапогляд, 3) характар персанажаў, 4) камунікатыўна-эстэтычную накіраванасць, 5) “размяшчэнне” аўтара ў тэксле. Пералічаныя фактары з’яўляюцца пазамоўнымі і маюць універсальны характар. Напрыклад, суб'ектыўныя фактары 2) і 3) малаактуалізаваны ў публіцыстычным тэксле (хаты могуць актыўізавацца ў групах пэўных жанраў).

Выдзяляюцца ўнутраныя тэкстаўваральныя фактары, і іх шмат. Назавём толькі тыя, якія рэдуплікуюцца экстрадінгвістычнымі: выбар сродку намінацыі і сінтаксічных канструкцый, карэктроўка стылістычнага рэгістра, вызначэнне жанравага макета і формы кантактавання з рэцыпіентам, кагерэнтнасць моўных адзінак, лексіка-семантычнае і тэматычна уніфікаванае аб’яднанне, катэгорыі актуалізацыі семантычнага суб'екта і інш. Важным звязком у ланцужку мікра- і макрастратэгій тэксту з’яўляюцца семантычнае (предыкатыўная прымета, семантычны суб'ект, семантычны аб’ект, семантычныя кваліфікаторы) і камунікатыўнае (выказванне агульнай інфарматыўнае, прыватнай інфарматыўнае, агульнаверыфікатыўнае і прыватнаверыфікатыўнае) арганізацыя яго, цесна звязаная з экстрадінгвістычнай панарамай адлюстравання рэчаіснасці.

Комплекснасць і калектыўнасць арганізацыі публіцыстычнага тэксту сталі прычынай актуалізацыі вучонымі такога паняцця, як “аўтарскае “я”: “Вобраз аўтара ў публіцыстыцы – гэта “аўтарскае “я” журналіста, характар яго адносін да рэчаіснасці (непасрэднае апісанне, ацэнка, паведамленне і г. д. Прымяняльна да кожнага жанру гэтае “аўтарскае “я”, вобраз аўтара, мае розную форму, характар)” (Солганик, 1997, 207). “Аўтарскае “я” выражаецца ў публіцыстычным тэксле градуальна. Калі мець на ўвазе інфармацыйную заметку, то гэтая катэгорыя ў ёй мінімалізавана, тады як у нарысе вобраз аўтара найбольш канкрэтізаваны, індыўідуалізаваны. У перадавым артыкуле журналіст выступае ў якасці калектыўнага вобраза, як прадстаўнік арганізацыі, партыі, дзяржавы. Такім чынам, фарміруе ўцца своеасаблівая градацыя прысутнасці “аўтарскага “я” ў тэксле. Калі ўявіць выражэнне гэтай катэгорыі ў жанравым дыяпазоне публіцыстыкі як дыяграму, то можам бачыць дзеянне названай градацыі. У вылучаных трох катэгорыях публіцыстычных жанраў – інфармацыйных (заметка, рэпартаж, справаўдача, інтэрв’ю, хроніка), аналітычных (артыкул, карэспандэнцыя, каментарый, рэцензія, агляд), мастацка-публіцыстычных (нарыс, эсэ, фельетон, памфлет) – наяўнічае пэўная дынаміка, што можам выразіць на прыкладзе дыяграмы 1.

Дыяграма 1



Традыцыя вылучэння аўтарскага “я” бярэ пачатак з прац В. Вінаградава, у апараце даследавання якога пачалі жыщё складнікі “үсеабдымнае мастацкае “я” аўтара, прыёмы “канструювання вобразаў апавядальнікаў або “пісъменнікаў” як “намеснікаў” аўтара або як персанажаў яго творчасці”, пэўных “мастацка-моўных свядомасцей” са спецыфічнымі формамі і тыпамі маўлення” (Віноградов, 1955, 17–18). Затым катэгорыя “вобраза аўтара” знайшла эвалюцыйнае развіццё ў навуковай творчасці вучонага і з плёнам інтэрпрэтавалася ў працах даследчыкаў мовы і стылю СМІ.

Структура вобраза аўтара (аўтарскага “я”) супадае з узаемазвязаннымі ўзоруёнамі структуры тэксту: камунікатыўна-эстэтычны (ідэйна-эстэтычны, ідэалагічны), жанрава-кампазіцыйны і ўласна маўленчы. Першы з іх уvasабляе ў тэксле ў адпаведнасці з аўтарскай задумай змест як вынік эстэтычнага бачання навакольнага свету; другі матывуе дыспазіцыю кампанентаў (фрагментаў, сегментаў) тэксту, кожны з якіх захоўвае спосаб адлюстравання (характарыстыка, дыялог, маналог і да іх пад.) або адзіны пункт гледжання (апавядальніка, персанажа, аўтара) на адлюстраванае тэкстам; трэці ўvasабляе сабой сістэму моўных сродкаў, пры дапамозе чаго выражаецца камунікатыўная зададзенасць твора. На моўным узоруёні знаходзяць рэалізацыю розныя ярусы: семасіялагічны, анамасіялагічны, семантыка-стылістычны, сінтагматычны, парадыгматычны, эпідыгматычны, лексіка-граматычны, марфолага-сінтаксічны і інш. Менавіта яны ўтрымліваюць у сабе семіятычныя паказыкі на прысутнасць усіх астатніх узоруёні і выяўляюць іх у працэсе перцэптыўнага ўздзейння на спажыўца інфармацыі. Структура аўтарскага “я” дае магчымасць сфакусаваць сутнасць публіцыстычнага тэксту, выявіць яго дэтэрмінанту і яе “мастацка-выяўленчыя дамінанты на кампазіцыйным і моўным узоруёніх рэалізацыях, з дапамogaю якіх мэтанакіравана сінтэзующа аздінкі і элементы розных узоруёні тэксту ў

яго рэалізацыі і разгортванні” (Новиков, 1988, 20). Нягледзячы на пэўную цяжкаважнасць прыведзенай цытаты, яна пацвярджае тэзіс аб цэласнасці і недыскрэтнасці структуры тэксту і структуры вобраза аўтара.

Прафесар М. Цікоцкі, гаворачы пра вобраз аўтара і вобраз апавядальnika ў структуры мастацкага і публіцыстычнага тэксту, дзеліцца сваімі назіраннямі: “Найбольш традыцыйнай формай апавядання ў мастацкай прозе XIX – пачатку XX ст. была аб'ектыўная форма – ад імя аўтара, які прама не гаворыць пра сябе і пра свае адносіны да таго, што апісвае. Апавяданне звычайна вядзеца ад 3-й асобы” (Цікоцкі, 2002, 83). І далей карэлюеца: “Зусім іншую карціну мы назіраем у мастацкай прозе другой паловы XX ст. У ёй актыўна і паслядоўна развіваюча дзве прама процілеглыя тэндэнцыі” (Цікоцкі, 2002, 83). На думку М. Цікоцкага, у журналістыцы назіралася імкненне да непасрэднага выражэння асобы пісьменніка, што прывяло да актуалізацыі пэўных жанраў (мемуары, нарысы, эсэ, дзённікі, падарожныя нататкі), сінтэзу розных жанраў, што стала намінавацца як лірычная, дакументальная проза (пра развіццё малых жанравых форм падрабязна гаворыцца ў манаграфіі Т. Дасаевай “Паэтыка лірызму ў беларускай прозе” (Дасаева, 2001). Падругое, выразна пазначылася тэндэнцыя набліжэння да пазіцыі персанажа, жаданне весці расповед ад яго імя. Гэта, у сваю чаргу, становіцца ўласцівасцю тэкстаў мастацка-публіцыстычных жанраў.

Такім чынам, кагерэнцыя публіцыстычнага тэксту спаряджае шмат-суб'ектнасць уплыву на вытворчасць яго. Гіпатэтычна гэта можна выразіць так (схема 1).

Схема 1




ЗАЎВАГА. Шматкроп'е паказвае на розныя мадыфікацыі прафесійнага і службовага ўладкавання (у залежнасці ад тыпу выдання, тэртытарыяльнага размяшчэння і інш.).

Кожны з удзельнікаў вытворчага працэсу мае свае кваліфікацыйныя задачы і функцыянальныя абавязкі, аднак кожны з іх “прапускае” праз сябе публіцыстычны тэкст, удзельнічае ў канчатковай яго сігніфікацыі ўжо не як асобна ўзятага, эклектычнага, а сістэмнага, знакавага кампанента пэўнай структуры (газеты, перадачы).

Тэкст як аб'ект журналісцкай творчасці таксама падпадае пад уплыў вытворчых працэсаў і ў пэўнай ступені кагерыруеца з імі, змушаны мець на сабе іх адбітак (схема 2).

Схема 2



Прынцып калектыўнага аўтарства спараджае асаблівия механізмы арганізацыі і вытворчасці тэксту. Для гэтага ствараюцца пастаянныя або часовыя калектывы прафесійна падрыхтаваных людзей, задача якіх фарміраваць патрэбны сацыяльна значны змест у адпаведную камунікатыўным установкам маўленчую форму і размеркаваць тэксты па асобных СМІ. Часцей за ўсё такі маўленчы матэрыял падпрарадкованы нейкай адной мэце. Гэта могуць быць рэкламная або перадвыбарчая кампанія, палітычныя “разборкі” з мэтай дыскрэдытацыі канкрэтнага чала-

века і г. д. У пэўнай палітычнай сітуацыі СМІ могуць быць выкарыстаны пры зручным моманце ў якасці зброі маніпулявання грамадской свядомасцю.

1.8.6. Экстравінгістичная матывацыя інтэртэкстуальнага эффекту журналісцкай дзеянасці

Як адзначалася, інтэртэкстуальнасць з'яўляецца неад'емнай часткай даследавання ў галіне тэорыі тэксту. Для разгляду экстравінгістичнага статуса публіцыстычнага тэксту неабходна паказаць, як у журналісцкай практицы выкарыстоўваюцца ўжо існуючыя, першасныя тэксты, сацыяльна значныя і як яны інтэрпрэтуюцца, мадэлююцца і ўключаюцца ў структуру паведамлення.

Тэорыя інтэртэкстуальнасці ґрунтуецца на неабвяргальнай ісціне – на арганічнай здольнасці тэксту ўключачыць у сябе іншыя тэксты. Дыяпазон дзеяння гэтай фенаменальнай з'явы даволі шырокі і мае розныя формы прайўлення. У літаратурных формах яна можа выражацца ў “вечных тэмах”: бацькоў і дзяцей, добра і зла, жыцця і смерці, кахання і г. д.; імёнах герояў, анамастычных абазначэннях, сцэнарыях, аднаўленнях сюжэтных сітуацый, канфліктаў і г. д. Інтэртэкстуальнасць у шырокім сэнсе гэтага паняцця неабходна для аптымальнага ўспрымання як мас-тацка адзначанай, так і нейтральнай інфармацыі, можа сведчыць пра кампетэнтнасць носьбіта мовы, энцыклапедычнасць пазнання навакольнага свету.

Этыялогія гэтай з'явы вынікае са складанай арганізацыі моўнага знака, яго аднаўляльнасці і незлічоных варыянтаў сінтагматычнага размешчэння ў маўленчай плыні, таму любы тэкст ніколі не можа быць замкнёным у прасторы нейкіх уласных семантычных камбінацый. Публіцыстычны тэкст шматаспектны, актыўна інтэргуе інтэракцыянальныя адносіны камунікантаў. “н разлічаны не на шматкратнае прачытаннне і “сур’ёзны аналіз” пры ўспрыманні, а на аднакратнае азнямленне. Камунікатыўная мэта дасягаецца эффектыўнасцю перцептыўнага моманту сігніфікацыі інфармацыі, значнасць і актуальнасць якой максімальна абмежаваны фактом, фрагментам рэчаіннасці, таму інтэртэкстуальнасць як складнік журналісцкай дзеянасці сігналізуе пра новае якаснае напаўненне пісьменніцкага працэсу. Маём на ўвазе пашырэнне, “разрастанне” інфармацыйнага поля адресата і адресанта, што выражаетца ў фарміраванні новага тыпу грамадства – інфармацыйнага.

Носьбіт мовы, узбагачаны сацыяльным вопытам і ведамі, знаходзіцца ў сферы іх уплыву, ён “жыве ў свеце тэкстаў” (Караулов, 1987, 216) і па прычыне спасціжэння іх агромністай колькасці не можа трываць у памяці неабходныя для сваёй прафесійнай дзейнасці звесткі. Некаторыя даследчыкі гавораць у такім разе пра бінарную апазіцыю *лінейнасці / нелінейнасці* тэкстаў. Так, В. Шчэрбін заўважае: “...Непазбежным вынікам неперарыўнага павелічэння колькасці тэкстаў (лінейных і нелінейных) у рамках нацыянальнай культуры становіцца рост удзельнай вагі нелінейных тэкстаў (даведнікаў, слоўнікаў, энцыклапедый і іншых гіпертэкстаў) у агульнай сукупнасці тэкстаў, рэпрэзентуючых гэтую культуру” (Шчэрбін, 2003, 180).

Інтэлектуальная эвалюцыя грамадства XX ст. прывяла да рэвалюцыйных зменаў, што вылілася ў лакальны ўплыў інтэграцыі адукатыўнай прасторы: масавая вышэйшая адукатыя стала фактам у шматлікіх краінах, у тым ліку і на Беларусі. Пройдзены шлях ад “лікбезу” да вышэйшай школы выразна засведчвае знойдзеная грамадствам каштоўнасці разумова-маўленчай дзейнасці. Разам з тым пашыраецца энцыклапедычнасць літаратурна-эстэтычная як адрасанта, так і адрасата. Журналіст валодае багажом літаратурных, культуралагічных, эстэтычных і інш. крыніц, адсюль – шырокай базай інтэртэкстуальнасці, элементнымі складнікамі якой могуць выступаць, па-першае, літаратурная крыніцы (імёны персанажаў, назвы твораў, афарызымы, кантыксты, сюжэтная канва, стылявое таніраванне, стылізацыя, прямое і непрамое цытаванне, жанравыя формы, біяграфічныя звесткі пра пісьменнікаў, казусныя і надзвычайнія сітуацыі ў іх жыцці, лад іх жыцця і інш.), па-другое, выяўленчае мастацтва (карціны, іх назвы, манера і стыль выканання, мастацкая плыні, біяграфічныя звесткі, асаблівасці харектару вядомых мастакоў, іх жыццёвяя перавагі і густы, месца нараджэння і інш.), па-трэцяе, ментальныя эпізоды: звычаі, законы, абрады, веравызнанні, фальклор, паданні, гістарычныя падзеі, асобы і інш.), па-четвёртае, формулы этикету, маўленчы густ, тыпалогія нацыянальных праяў і г. д.

Журналіцкая адукатыя грунтуецца на выпрацоўцы ўменняў і на выкаў спецыяліста з улікам пералічаных акалічнасцей. Сённяшні журналіст, як правіла, – чалавек з вышэйшай адукатыяй. З гэтага вынікаюць дзве важныя тэндэнцыі ў тэкставай дзейнасці транслятара вербалінгвай інфармацыі (журналіста) і цеснай узаемазвязанасці яго з перцэптыўнай свядомасцю рэцыпента. Маючы адпаведныя фонавыя, канвенцыянальныя веды і інтэрпрэтуючы іх, журналіст (і ў больш шырокім

плане – пэўны журналісцкі калектыв) не застрахаваны ад асістэмнага ўключэння прэцэдэнтных тэкстаў у структуру выдання, што можа выклікаць “негатыўную інтэрэкстуальнасць” і ўскладніць дыялог з чытачом (слушачом). Так губляецца сувязь паміж транслятарам інфармацыі і яе спажыўцом. Можа стварыцца парадаксальная сітуацыя, калі вынік журналісцкай дзейнасці – тэкст – не судносіцца з пэўнымі густамі, нават разумовымі здольнасцямі рэцыпента. Выкарыстоўваючы інтэрэкстуальны феномен, аўтар публіцыстычнага твора павінен быць упэўнены ў tym, што яго зразумеюць, таму што “інтэрэкст – гэта сцінуты парафраз тэксту-крыніцы, які ўзнікае не непасрэдна з самога тэксту-крыніцы, а апасродкована – праз уяўленне пра тэкст-крыніцу ў культурным тэзаўрусе чытача. “...Менавіта дзякуючы таму, што ў тэзаўрусе рэцыпента, гэта значыць суб’екта, успрымаючага тэкст, утрымліваўца ўяўленні пра іншыя тэксты, якія, як правіла, могуць быць здабыты з доўгачасовой памяці, і аказваецца магчымым наяўнасцю феномена інтэрэкстуальнасці” (Черемных, 1991, 307).

Масавы чытач таксама павінен быць падрыхтаваны да інтэрэкстуальных мадыфікацый, можна сказаць, быць у дастатковай ступені адукаваным, каб успрымаць прапанаванне журналістам, таму што “прынцып інтэрэкстуальнасці дазваляе бачыць у тэксце сплыценне слядоў іншых тэкстаў, яго адзінкі падлягаюць далейшаму развіццю, межы тэксту становяцца адноснымі, і ў ім спалучаўца “цэнтрабежныя і цэнтраімклівые сілы”. Апошнія ствараюць унутры тэкставай арганізацыі “стылістычны кантэкст, які ўзбагачае значэнне кожнай адзінкі, а цэнтраімклівые сілы – кантэкст экстратэкставы, што звязвае кожнае слова з усёй культурай чалавечтва” (Арнольд, 1992, 55). У цытаваных словах дэманструюцца элементы сатворчасці носьбіта тэксту і рэцыпента, паказваецца арганічнасць спалучаных у творы элементаў інтралінгвістычных і пазамоўных.

Тэкстам масавай камунікацыі канца ХХ – пачатку ХХІ ст. інтэрэкстуальнасць уласціва ў той меры, наколькі дазваляюць гэта рабіць рэцэптыўная памяць спажыўца інфармацыі і ўмовы функцыянавання СМИ. Аналіз функцыянавання інтэрэксту ў газетна-публіцыстычным сацыялекце ХХ ст. паказвае на мінімальнае праяўленне яго амаль на працягу адзначанага часу (выключэнне складаюць постперабудовачныя мэдыя-тексты канца 90-х гг.). Так, у “Выданні Віленскага Таварыства “Крестьянін”, якое мае на мэце спрыяць разумоваму і духоўнаму развіццю сялян і абараняць іх эканамічныя і прававыя інтарэсы” 1909 года (№ 1–40)

інтэртэксцюальнасць зводзілася да рэдкага ўжывання прэцэдэнтных загалоўкаў на фоне такіх, як: Что дълать хозяину при недостаткѣ навоза (Крестьянинъ. № 12–13); Колтунъ (Крестьянинъ. № 12–13); Кто мы?; Ради гешефта, Одна изъ нуждъ деревни (Крестьянинъ. № 14); Кто хозяинъ в Россіи, Рост Сибири, Брюхо Петербурга, О выращивані телять (Крестьянинъ. № 17); Върный способъ противъ червей, Борьба съ безнравственностью (Крестьянинъ. № 20–21); Несправедливое дѣло (Крестьянинъ. № 22); Побѣг арестантовъ, Семейная драма, Возмутительный случай (Крестьянинъ. № 23–24); Живите по-христіански, Что прежде всего (Крестьянинъ. № 37); Женщина – волостной писарь (Крестьянинъ. № 25); Пустячный человѣкъ (Крестьянинъ. № 29–30); Деревенская картинка (Крестьянинъ. № 34). Зафіксаваны выпадкі выкарыстання афарыстычных выразаў толькі ў некаторых нумерах выдання: Что имѣмъ – не хранимъ, потерявши плачемъ (Крестьянинъ. № 12–13); Терпніе и трудъ – счастье даютъ (Крестьянинъ. № 18); Лучше хоть поздно, чѣмъ никогда (Крестьянинъ. № 20–21). Памкненні выдаўцоў былі асветнымі, яны вялі гутарку з сялянамі, у большай сваёй частцы неадукаванымі, “чѣмнымі людзьмі”. Інтэртэксцюальнасць як сродак устанаўлення дыялогавага контакту з чытаем не магла знайсці ў тэкстах прасторы “Селяніна” сучаснага прымянення, што, канечне, тлумачыща дзеяннем экстралингвістычных фактараў. Не магло такога назірацца і ў часы панавання савецкай прэсы, але ўжо па другой прычыне.

Актыўнае ўключэнне сегментаў або трансфармаванне вербальных адзінак прызнаных савецкай ідэалогіяй мастацкіх літаратурных, выяўленчых, песенных твораў у публіцыстычных тэкстах расцэньвалася б як скажэнне прызнанай ідэалогіі. “Высокae” ў ідэалагічным гучанні было недакранальнym. Але ж яно і было ў першую чаргу найбольш вядомым, укаранённым у масавую свядомасць. Патрабавалася асаблівая асцярожнасць пры аперыраванні паняццямі пра мастацка-эстэтычныя каштоўнасці таго часу. Зразумела, што гэта было тым стрымліваочым фактарам функцыяnavання інтэртэксту ў газетах, які вынікаў з грамадска-палітычнай сітуацыі трох чвэрцяў мінулага стагоддзя.

Іншую сітуацыю назіраем сёння. Некаторыя расійскія і рускамоўныя беларускія выданні насычаны інтэртэксцюальными ўкрапінамі. Заўважаецца – звычайна інтэртэксцюальная адзінкі падвяргаюцца трансфармацыі, што стварае, як правіла, мадальны эффект з пеяратыўнай ацэначнасцю. Газета, рэалізуючы актыўна такім чынам контактагаўстанаўльную (фатычную) функцыю, нібы запрашае чытача да сатворчасці.

I... актыўна ўпłyвае на яго, уводзячы ў поле дзеяння інтэртэксту, змушаючы з такім самым сарказмам, ёрнічаннем выказвашца пра з'явы рэчаіснасці. Абсалютная большасць інтэртэкстуальных мадыфікацый маюць менавіта такі характар. Шляхам спантаннай выбаркі прэцэдэнтных тэкстаў з некаторых газет падмацуем сказанае.

СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ

Наказание и преступление; По ком звучит гонг; Всенародные слушания песни о главном; Приговор обжалованию не подлежит; Попутка специального назначения; О блюдечке с голубой каемочкой; Мэр хотел как лучше; Андропов такой молодой...; На прием к вамипури (Советская Белоруссия. 11.06. 2002);

Окорок изобилия; Французская трагедия; Война – “конвертам”, мир – налогам; Живите богато за собственный счет; Курортный парадокс; Бегущие за помощью; Коммунальная реальность; Обратная сторона льготных путевок; Охота на мафию; Книга – источник звания. Требуются добровольцы. Для кого закон не писан?; Губят людей война; Время и деньги; За “Козла” отметили!; Посчитывают каждого; Улыбка с секретом; Ухо – горло – “SOS”; Лобовой удар; Флаги над пашней (Советская Белоруссия. 12.06.2002);

Врач особого назначения; Принесенные ветром; Соль древней земли; Хочешь кататься – плати; Рвачи прилетели?; Не уверен – не угоняй!; Мама мыла нары...; Скоро грязнет “Буря” (Советская Белоруссия. 05.06.2002);

По образу и подобию; О мастере бедном замолвите слово; Соль земли; “Волга” не ворон в небе считает”; Язык до книги доведет; Особенности национального банкротства; Экран молодых; Лето – не мертвый сезон; Все маршруты хороши – выбирай на вкус!; Из жизни хирургов; Не все, что в рисе, съедобно; Разоблачение Франкенштейна; “Другое” кино; Медовый месяц; Тихая граница; Когда в спецслужбах согласья нет; Прямо как в кино; “Рога и копыта” по-французски; Безопасность – дело общее; “Живое кольцо”; “Лявиониху” сменила “Барыня”; Звездный мальчик (Советская Белоруссия. 06.06.2002);

Горе от ума?; Сражение с ветряными мельницами; Тайная слава “газонокосильщика”; Основной инстинкт НАТО; Телега впереди лошади?; Муха не пролетит?; Не виноватая я!; Красивая и смелая Ванесса Мэй; Чтобы сказку сделать былью; Вечная история; Укус цены; Дал. Взял. А сели вместе...; Риск и брызги шампанского; Любишь коптить – люби и штрафы; Батальон готов к бою; Все зарплаты хороши – выбирай на вкус; Милость к падшим; Мафия – под каблуком; Прощайте, доктор Ватсон; Ключ без права передачи; Между делом поспим...; Средство для похудения кошелька; Последние из Телешей; Время болеть; Анализ мочи – на стол мечи (Советская Белоруссия. 29.05. 2002);

В ритмах жизни; Преступление и наказание; Лица “нелегальной национальности”; Деньги симфонию не испортят; Губит бензин вода; “Мама” бывает кусачей; Дети – цветы жизни. Не давайте им распускаться; Купиши семя – посеешь ветер; Офицерами не рождаются, ими становятся; Казнить, нельзя помиловать; “Не убий!”; Когда краснеют “голубые каски”; Танцуй, пока молодой!; “Формула-1”: борьба за власть; Забыть, чтобы вспомнить; Сухой закон ни при чем; Андропов быстро дошел до ручки; Ледяной экстрим (Советская Белоруссия. 12.05. 2002);

Через тернии – в звезды; Кай и Герда – 2002 г.; Пойти и не вернуться; Пьянство в мире животных; Есть женщины в наших селеньях; Жестокий роман; Сам себе режиссер; Конец попсе, танцуют все; Третьяковка на животе; За что вы, девушки?; Жилье и военная тайна; Награда найдет героя; Кирпичики большого дела; Все нормально; Ешьте на здоровье; “Интерфакс” уточняет; Поиск улик; Слезы мака; Парадиз для двоих; Никто не обещал ей сладкой жизни; Жить, чтобы есть; Индекс здоровья; Билет удачи (Советская Белоруссия. 08. 06. 2002);

Брать или не брать?; Хороша Маша. Да не наша...; Вот он, мамонт истины; Своя история ближе к сердцу; Как это было; Иногда они возвращаются; Блюстители закона; Не все то лечит, что выписывают; Маленькие люди под кустом с розами; Французская трагедия; Летите, бабочки, летите; Картины не горят; Судья всегда прав; Горячие удобства (Советская Белоруссия. 28.05.2002);

Взвейтесь кострами!; Кот, который любит крутив педали; Варфоломеевский день; Мир хижинам и... дворцам; Горю и не сгорою; Обреченные на подвиг; Незапоздалые цветы; В театральных буднях – праздник буто; Баня легкого поведения; Предъявите трусики; Кодекс чаевых; Пусть всегда буду я!; Без фанатизма!; Голод – не панацея; Звездное тело; Всегда готовы! (Советская Белоруссия. 18.05.2002).

ИЗВЕСТИЯ

Людей по осени считают; Мафия и море; Дело рук самих утопающих; Синдром Плюшкина; Если быстро мучиться; Звезда и смерть персонального конструктора; Затерянный в Европе; Песня безумству храбрых; Свет клином не сошелся; Я русский, и я патриот; На юбилей Росселью подарили все, кроме шапки Мономаха (Известия. 09. 10. 2002);

Зовите меня просто; День учителя: праздник со слезами на глазах; С коммунистическим приветом (негаты́на); Два юбileя и труба; Восстание “октябристов”; Большая топка; По колено в кредитах; Пекинский городовой; Убойная сила знаний; А что такое “хорошо”?; Белые советские вороны; Девятый вал; Рукоторный памятник; Отцвели хризантемы; Кошки-нитки; Конвертная грусть; Истинные арийцы; Клетка (Известия. 05.10. 2002).

ЗВЯЗДА

Fax free (Звезды. 22.06.2002);

У сталіцы “аўтарытэтным” злачынцам пакой толькі сніцца; Саюзная “гавань”: штурм ці бура ў шклянцы вады?; Музичны экстрим на Нарачы; Дзяючая эстафета; Не па справе не свішчыце – трошай не будзе (Звезды. 20.06.2002);

Ад турмы не заракайся?; Ніхто не хацеў саступаць; “Белая амфара”: у чаканні чароўнага слова “PR” (Звезды. 04.06.2002); Зямля пад белым ветразем; Паветраны змей; Дзе праўда? У руках! (Звезды. 01.06.2002);

Стомленых сонцам жніўня; ...Жывіце багата!; Дзесьцы на белым свеце...; Хочаце – верце; Камунальныя тарыфы “сцішліся”. Ці надоўга? (Звезды. 11.09.2002);

Першы раз – у новую школу; Ідзе доля беларуса з доляй украінца (Звезды. 03.09.2002);

Учора – густа...; Юнацтва выратуе дэмографію; Вартайнік спіць – бензін цячэ; Вялікая Расія, а заложніка схаваць няма дзе? (Звезды. 02.10.2002).

ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

Калі доўга па сцяжынцы; З карабля – на баль; Не пі – выпускніком станеш (Чырвоная змена. 28.06.2002);

Усе сяброўкі па парах. Дзе ж ты, пара мая?; “Баючыся воўка – у лес не ісці”; Сапраўдныя хлопцы “не косяць”!; Восем хлопцаў, адна я (Чырвоная змена. 19.06.2002);

Аўтамабіль не раскоша. Раскоша – бензін для яго; Не ўсё тое п’еца, што спірт; БСМ плюс БПСМ: працэс пайшоў; А судзі хто?; Дзінасы ідуць!; У Віцебску няма вуліцы Шагала, але “Шагала” можна з’есці; Пра выкрунтасты першага кахання (Чырвоная змена. 15.06.2002);

Час прыбраць камяні; Міна не цацка; Дзінасы ідуць; Маствацтва ў палосачку; Палескія казкі; Хто бачыў “мора Герадота”?..(Чырвоная змена. 5.06.2002);

Ты здымі мяне, фатограф...; Каб не было пакутліва балюча; Што наш Іван рабіў у Нью-Йорку; Якое свята сёня ў вашай хаце?; Мы – не патрыёты? Патрыёты – не мы?; Сквапнасць на лбе напісаны. Дурасць – таксама; Усе жонкі падобныя; Сто метраў “вольным стылем”; Я ў гетэры пайшла б, ніхай мяне навучаць...; Асцярожна: бабуля на “Альфа-Радыё”...” (Чырвоная змена. 01.06.2002);

Будзь здаровая, нацыя, малая і вялікая...; Аферысты не спяць, а актыўна дзеянічаюць ва ўмовах шалёнага попыту на жыллэ; На восем Еваў – ніводнага Адама!; Брусьель: момант ісціны; Амстэрдам: не зрабі салодкі плод забароненым; Пад акампанемент гітары; Людзі на балоце; За мяжой адачу – надзея; Не будзіце дракона (Чырвоная змена. 25.09. 2002);

Беларускія Платоны і Ньютоны; Усе на барацьбу за нараджальнасць; Прашу слоў!; Здыміце Пячорына з п’едэсталы – ён даўно не герой нашага часу (Чырвоная змена. 06.09. 2002);

І бруд, і слёзы, і... Парыж; Жаночая прафесія; Што можна ў сем, таго нельга ў шэсць...; На грэбені хвалі (Чырвоная змена. 11.10. 2002).

З прыведзеных фактаў транспанаваных прэцэдэнтных тэкстаў заўважаецца максімальная насычанасць імі такіх газет, як “Советская Белоруссия” і “Известия”, у меншай ступені гэта датычыць “Звязды” і ў большай – “Чырвонай змене”. У такой нераўнамернасці суадносін тэ́кстставай прэцэдэнтнасці заўважаем экстраплінгвістычную акалічнасць, якая звязана, па-першае, абмежаваным функцыянуваннем беларускай мовы, па-другое, пазіцый газеты.

Некаторыя сучасныя выданні падвяргаюцца “ўціску” інтэртэксту настолькі, што рызыкуюць набыць статус “двуҳсэнсоўных”, размытых (энтрапічных) ва ўспрыманні. Частае выкарыстанне інтэртэксту пагражае маніпуляцый чытачом, парушае схему маўленчага “ідэальнага” контактування. Паводле А. Міхальскай, адносіны паміж удзельнікамі сітуацыі маўленчых зносін распадаюцца на чатыры бінарныя апазіцыі, вызначальными для якіх ёсць адказы на чатыры групы пытанняў (*Міхальская, 1996*). Улічваючы важнасць для ілюстрацыі прыведзеных мерка-

ванняў канцэпцыі прафесара А. Міхальскай, спраектуем структуру маўленчага ідэалу на інтэграваную аснову сучаснага публіцыстычнага маўлення, дзе актыўным складнікам з'яўляецца інтэртэкст.

ЯК ЖУРНАЛІСТ СТАВІЦЦА ДА РЭЦЫПІЕНТА?		
Першая група пытанняў	Адказ	Першая бінарная апазіцыя
<ul style="list-style-type: none"> • Успрымае як изўную вартасць? • Бачыць у ім сабе роўнага? • Рэцыпіент з'яўляецца толькі аб'ектам акаляючага свету? • Рэцыпіент з'яўляецца “чыстым лістом” (tabula rasa), які трэба запоўніць? • Лічыцца актыўным і дзеючым суб'ектам? • Можна маніпуляваць ім? 	<ul style="list-style-type: none"> • ТАК • ТАК • НЕ • НЕ • ТАК • НЕ 	<p>МАНАЛАГІЧНАСЦЬ / ДЫЯЛАГІЧНАСЦЬ МАЎЛЕНЧЫХ ЗНОСІН ПА ЗМЕСЦЕ (суб'ект-суб'ектны па змесце)</p>
ЦІ ІСНУЕ ПАМІЖ ЖУРНАЛІСТАМІ ТА РЭЦЫПІЕНТАМІ ІЕРАРХІЯ?		
Другая група пытанняў	Адказ	Другая бінарная апазіцыя
<ul style="list-style-type: none"> • Розныя па статусе суразмоўцы? • Адносіны сацыяльнай іерархіі іх не хвалуюць? • Лічачь сябе рознымі па статусе членамі сацыуму? 	<ul style="list-style-type: none"> • НЕ • НЕ • НЕ 	<p>МАНАЛАГІЧНАСЦЬ / ДЫЯЛАГІЧНАСЦЬ МАЎЛЕНЧЫХ ЗНОСІН ПА ФОРМЕ (суб'ект-суб'ектны па форме)</p>
ЯКІМ БАЧЫЦЬ ЖУРНАЛІСТ ПРАЦЭС І ВЫНІК КАНТАКТАВАННЯ?		
Трэцяя група пытанняў	Адказ	Трэцяя бінарная апазіцыя
<ul style="list-style-type: none"> • Што складае вядучую ролю ў контактаванні: перамога? самасцвярджэнне? гарманізацыя адносін? пошук згоды, кансенсусу? 	<ul style="list-style-type: none"> • НЕ • НЕ • ТАК • ТАК 	<p>АГАНАЛЬНАСЦЬ / ГАРМАНІЗАЦЫЯ (гарманізуючы)</p>
ЯК СТАВІЦЦА ЖУРНАЛІСТ ДА ПРАДМЕТА МАЎЛЕННЯ?		
Чацвёртая група пытанняў	Адказ	Чацвёртая бінарная апазіцыя
<ul style="list-style-type: none"> • Ці важна для яго ісціна? • Ці гаворыць ён пра сапраўднае становішча спраў аб'ектыўна? • Ці з'яўляецца ісціннасць маўлення каштоўнасцю? • Што з'яўляецца важным: дамагчыся веры ў тое, пра што гаворыць? знайсці ісціну? 	<ul style="list-style-type: none"> • ТАК • ТАК • ТАК • НЕ • ТАК 	<p>АНТАЛАГІЧНАСЦЬ / РЭЛЯТЫВІЗМ (анталагічны)</p>

Такім чынам выпрацоўваецца айчынны маўленчы ідэал: дыялагічны па змесце і форме, гарманізуючы, анталагічны. Як інтэртэкстуальная дзейнасць журналіста судносіцца з ім?

У практицы маўленчага кантактавання вядомы так званыя нядобрасумленныя рытарычныя прыёмы (псіхалагічныя хітрыкі), сутнасць якіх зводзіцца да незаўажнага падпарадковання адрасата адрасантам. Яны расцэнъваюцца спецыялістамі як парушэнні маральнага кодэксу рацыянальна арганізаваных маўленчых зносін. Аднак на практицы гэта не перашкаджае ім быць выкарыстанымі ў якасці галоўных аргументаў, калі для лагічных доказаў не застаецца месца.

Адзін з такіх прыёмаў называецца “стаўка на падманлівы сорам”, калі ў працэсе кантактавання называецца нейкая крыніца з мэтавай устаноўкай, якая вырашаецца ў прыблізным камунікатыўным акце: “Вы, канечне, чыталі (ведаецце, знаёмліся, чулі, глядзелі) кнігу (пісьменніка, карціну, сімфонію) і г. д.”. Рэалізуецца схема, калі адзін суразмоўца падпарадкоўвае сабе другога, бо можа мець месца сітуацыя: 1) адрасат не знаёмы з тым, што прапаноўваецца, і вымушаны пагаджацца, саступаць свае пазіцыі ў дыскусіі, 2) у меру ўмення весці размову не хоча выкарыстоўваць гэтыя псіхалагічныя хітрыкі і мусіць рэагаваць на зададзены алгарытм кантактавання, 3) вымушаны прызнацца, што не ведае названую крыніцу, чымм адразу ж “маўленча” падпарадкоўвае сябе. У падобную сітуацыю трапляе адрасат, калі не можа адэкватна адрэагаваць на прапанаваны інтэртэкст: тое, што прызначалася для пошуку дыялога, устанаўлення кантакту, ператвараецца ў маўленчы бар’ер ці раздражняльны фактар. Інтэртэкст павінен прэтэндаваць на агульнавядомасць, шырокое распаўсюджанне ў масавай аўдыторыі крыніцы.

Прэцэдэнтны тэкст (інтэртэкст) стаў модным аргументам прыцягнення ўвагі і маўленчага маніпулювання адрасатам па прычыне паратэкставага ўплыву і “дазволенасці” ў некаторых выпадках дэманстраваць свае інтэлектуальныя магчымасці. Гэта становішча модай, манерай дыялога з чытачом, што прыводзіць да нівеліроўкі эффекту актуалізацыі пададзеных звестак, асабліва калі выкарыстоўваюцца рознага тыпу абрэвіятуры: *ЕС мягко стелет, но жестко спать...* (Советская Беларуссия. 30.05.2002).

Злоўжыванне прэцэдэнтнымі канструкцыямі парушае адно з патрабаванняў публіцыстычнага тэксту – даступнасць і зразумеласць матэрыялаў для шырокага кола чытачоў, а менавіта гэтыя крытэрыі з’яўляюцца арыенцірам маўленчатворчай дзейнасці журналіста. “Жорсткая

прагматычна ўстаноўка газеты на агульнадаступнасць тэксту адрознівае масавую камунікацыю ад іншых функцыянальных стыляў. Выкарыстанне ў друку малавядомых запазычанняў, абревіятур, слоў, выразаў вузкапрафесійнага і жаргоннага харектару і да гэтага падобнага заўсёды выклікае незадавальненне чытачу” (Сычев, 1999, 96).

Назіраюцца адваротныя працэсы – тыражаванне інтэртэксту спрыяе ператварэнню яго ў клішэ.

Канцепцыя інтэртэкстуальнасці дазволіла паглядзецу на публіцыстычны тэкст з розных пазіцый. Напрыклад, погляд на тэкст як крыніцу сэнсаў становіща больш павернутым да сінкрэтызму аўтарскай пазіцыі і судносін яе з агульначалавечым: “Новае і традыцыйнае ўхадзяць у дынамічны сплаў, які ў значайнай ступені аказваецца адказным за вытворчасць сэнсу. Па сутнасці справы вытворчасць сэнсу заключана ў гэтай барацьбе памяці і яе пераадолення. Гісторыя ўводзіцца ў структуру тэксту як сэнсаўтваральны элемент” (Ямпольскій, 1993, 15).

Пытанне інтэртэкстуальнасці, як адзначалася вышэй, у навуцы вывучана даволі глыбока. Спынімся на некаторых момантах яе прайўлення, якія звязаны з экстралингвістычнай публіцыстычнага тэксту. У сувязі з гэтым варта разгледзець такое своеасаблівае прайўленне інтэртэкстуальнасці ў практычнай дзейнасці журналіста, як прэтэкст – наўмыснае ўключэнне ў тканіну твора вядомага тэксту, звязанага са структурай і сігніфікацыяй твора.

Прэтэкст залежыць ад кантэксту створанага матэрыялу, толькі да пэўнай ступені суб'ектыўна інтэрпрэтаванага, афарбованага ў экспрэсіўныя майлонкі ўсяго твора. Б. Мінсонжнікаў заўважае: “Журналісцкая вербальныя тэксты могуць фарміравацца цалкам або амаль цалкам таксама на аснове выкарыстання ўжо даўно вядомых або парадынальна новых прэтэкстаў – напрыклад, скампіляваныя матэрыялы. Праўда, узімае пытанне этычнай апраўданасці такога прафесійнага ходу”. І тамсама працягвае: “Іншая справа, калі прэтэксты ўключаюцца ў творчы працэс з мэтай узмацніць арыгінальны аўтарскі матэрыял, зрабіць яго больш яскравым, павысіць інтэнсіўнасць і глыбіню яго ўзდзеяння на свядомасць чытача. Такія прыёмы магчымы пры тэкстаўтварэнні ў межах любых журналісцкіх жанраў” (Мінсонжников, 2001, 309). Узгаданая з’ява большае дачыненне мае да сюжэтнай канвы, звычайна інтэргруеца ў тэкст з мэтай стварэння камічнага эффекту, “фельетоннага развіцця падзеі”, або вядомы персанаж выступае ў якасці перадаточнага звяна ў ланцужку сігніфікатуўнай і прагматычнай арганізацыі тэксту.

Дзейснасьць удалага выкарыстання прэтэкстовых элементаў можа быць даволі высокай, таму што яны заключаюць у сабе дадатковую разгорнутую інфармацыю пра апісваемыя падзеі і маюць канататыўнае напаўненне, даюць магчымасць стваральніку не проста больш рацыянальна выкарыстоўваць творчыя рэсурсы, але стылістычна ўзбагаціць апавед дадатковымі нюансамі. Напрыклад, у інтэрвью пад назвай “*Здыміце Пячорына з п'едэсталы – ён даўно не герой нашага часу*” (Чырвоная змена. 06.09.2002) Уладзімір Хількевіч вядзе размову пра “лёгкі першавераснёўскі псіхоз”, калі ў цэнтры ўвагі апынулася адукцыйная проблема. Таму журналіст выбірае ў суразмоўцы “звычайнага дзеда, у якога чатыры ўнукі ходзяць у школу – у другі, чацвёрты, сёмы і дзесяты клас і ў якога за плячыма “сур’ёзная выкладчыцкая практыка”. Суразмоўца журналіста выказвае даволі нечаканыя і “вельмі цікавыя” думкі і прапановы: “*Давайце будзем ішчырымі. Каму, скажыце, з сённяшніх школьнікаў цікавыя Чацкія, Фамусавы, Абломавы, Пячорыны з іх далёкімі проблемамі і абставінамі? Сёння на дварэ – іншы час! Гэтыя чацкі і самім выкладчыкам ужо не цікавыя. Але вы, паважаныя настаўнікі, працягваеце жыць іх жыццём, ставіце за іх “двойкі”, таму што яны вас... кормяць. Да таго ж прадугледжсаны праграмай. Звыкла, знаёма, не трэба самому расці, павышаць уласную кваліфікацыю...*”. У даволі аб’ёмным інтэрв’ю прэтэкстовым канструкцыям адведзена мала месца, але пастановка сацыяльна значнай проблемы робіцца пры дапамозе іх: што павінен вывучаць вучань, на што павінна быць накіравана адукцыйная мадэль рэфармуемай школы. Уздымаецца кола пытанняў, на якія не можа адказаць адзін чалавек: міністр, настаўнік, дзед вучня. На іх павінна даць адказ грамадства, нездарма журналіст ад імя рэдакцыі запрашае адкрыць чытальніцкі “педсавет”. Прамой думкі, заяўленай у назве матэрыялу, не выказваецца, у паслядоўным разгортванні размовы падаюцца меркаванні пра практыкаарыентаванасць на сучаснае жыццё навучанне: “*Можса, варта ўспомніць, што задача школы – не толькі даць пэўныя аб’ём ведаў, але і падрыхтаваць да самастойнага жыцця. А ў ім пытанняў будзе шмат і куды больш складаных, чым харектарыстыкі Фамусава ці Чычыкава...*”. Прэтэкст, такім чынам, становіцца дамінуючым фатычным сродкам сувязі паміж журналістам і чытачом.

Сутнасьць гіпера-гіпанімічнай таксаноміі *інтэртэкст / прэтэкст* у разгледжаным выпадку заключаецца ў тым, што “тэкст у тэксце” служыць не толькі дадатковым сэнсаўтваральным элементам матэрыялу, “інфарматыўным кампанентам”, а кампазіцыйным канструктам, які вызначае ка-

мунікатыўныя ўстаноўкі і мэты журналіста, прэвалюе ў ідэйна-зместавым плане. Такім чынам, прэтэкст – гэта не паслоўная цытата, а адлюстраванне пэўнай камунікатыўнай сітуацыі ў новых сацыякультурных умовах.

Прэтэкставыя ўключэнні могуць набываць стандартызаваны харектар і служыць толькі далёкім напамінам пра сувязь з tym ці іншым творам мастацкай літаратуры; у самім тэксле яны не рэалізуецца першасныя высновы крыніцы, а неактуальна матывуюць камунікатыўную сітуацыю, закладзеную ў так званым генакодзе сацыяльнага вопыту: у рубрыцы “Среда” (чытчу няўцям, што маецца на ўвазе пад назвай рубрыкі – се-рада як дзень тыдня або асяроддзе) “Народная газета” змяшчае матэрыял “Собачье сердце” (Народная газета. 02.03.2001), у якім уздымаецца шмат тэм. Па прычыне шматаспектнасці іх не адразу разумееш выказаную журналістамі думку, настолькі яна расплывістая і рознаформленая вербальна і невербальна. Матэрыял прысвечаны, здавалася б, стаўленню людзей да сабак: “...усё прагрэсіўнае чалавечства падзяляеца на дзве паловы: тых, хто сабак любіць, і тых, хто сабак баіцца”; ён ілюструеца шасцю матываванымі фотаздымкамі. З другога боку, уздымаецца кола пытанняў, прысвечаных мноству тэм:

а) *“разлад с мировой гармонией происходит позже. С первым укусом – совсем необязательно собачьим”* > звязваеца з камунікатыўнымі падзеямі: 1-я – “Пока, например, я раздумывала, на какой ноте завершить сию лирическую собачиаду, сына-студента покусала на автостоянке претендующая на звание сторожевого Мухтара дворняга” (асобасна-арыентаваная мадэль удзелу ў тэксле: Я, сын-студэнт, ацэнка (раздражнение) – прэтэндуючая на званне дварняга) і 2-я – “Попробовал он походить из своей поликлиники в специализированную – в надежде узнать, нужны ли по такому случаю уколы. Все только отмахивались, не желая даже взглянуть на следы от клыков, лишь пожилая регистраторша сжалилась, сказав: “А ты, милок, сам проследи за этой псиной. Если за десять дней не сдохнет, значит, и ты жив будешь” (сінкрэтызм асобасна-арыентаванай і сацыяльна-арыентаванай мадэлей удзелу ў тэксле: *“Н, усе адмахваліся, сляды ад клыкоў* (эмоцыя: канцэнтрацыя асабістага ўспрымання, заснаваная на прагматычным перабольшванні), *рэгістраторша* (пэўная з’едлівасць, адценне пагардлівасці, у рускай мове размоўнае з энтрапічнай семантыкай: парайон. сістэмнае прымяненне – жонка рэгістратора), *пашкадавала / сжалилась* (эмоцыя: непатрэбнае шкадаванне), *“милок”* (іранічна-пагарджаўльны зварот) і алагульненне – калі сабака не здохне, то і ты застанешся (не здохнеш); вынік – якія яны ўсе дрэнныя, што так паставіліся да майго сына!;

б) “что толковать о наших эмоциях, поговорим лучше о собачьих?” звязваецца з камунікатыўнымі падзеямі: 1-я – “...чем дворовее пес – тем тоныше могут оказаться его нюх и натура. Про сей феномен мне как-то поведали имеющие дело с дрессировкой служебных собак криминалисты: востребованность заложенных природой для выживания качеств – лучше всякого породного аттестата” (апасродкаваная сацыяльна-арыентаваная мадэль удзелу ў тэксле: выказанне меркавання, схаванага за “мне так паведамілі”); 2-я – “...Недаром живущие в городах охотники, в чьих квартирах томятся ловчие таксы и скоростные борзые, тренируют своих помощников на ...кошках” (асобасна-арыентаваная мадэль удзелу ў тэксле: абагульненне Х-дзеянняў канкрэтных асоб за агульнапрыніяе; чаканая рэакцыя на сваё сцвярджэнне і наступальная абарона: “...всех недовольных моей откровенностью дам из разных животнозащитных обществ прошу адресовать свои сердебольные вопли не мне, а охотникам”); 3-я – “...одна такая родительница за животные права мне чуть глотку не перегрызла. Из-за того, что я не умелись присланым ею собачьим фото. Это при том, что ни одна настоящая собака – тьфу-тьфу – меня в жизни не тронула” (асобасна-арыентаваная мадэль удзелу ў тэксле з наратаўкам і ацэнкай: адна такая (адна бабка казала..., жыў адзін дзед..., адзін чалавек казаў...), глотку перагрызла (за што? – за такую няявіннасць (не умелись фото), падмацаванне ў папярэднім тэксле: “*a то знаю их неземную любвеобильность к бедным муму и каштанкам*”;

в) “Недавно, выглянув дома из окна, я увидела бесшумную... картину” > звязваецца з камунікатыўнымі падзеямі: 1-я – “...выпрыгнули двое ладных мужиков с веревочными сетками”, у якіх “невероятно скоростным и совершиенно беззвучным способом оказались бродячие псины” (асобасна-арыентаваная мадэль удзелу ў тэксле: Я, выкліканая культиваваннем камунікатыўных установак у грамадстве: “Что я могу сказать на это?”, ацэначная лексіка (мужычкоў, рус.: ладных); 2-я – “Собачий бог просто-напросто не допустит такой биологической несправедливости. Уже, я бы сказала, не допускает, судя по обилию прошедших недавно на просторах столицы и прочих городов и всей нашей республики визгливых собачьих свадеб. Когда лающий караван докатился до нашего двора, мой хвостатый Филя с интересом смотрел на развернувшиеся за окном оргии и наверняка с удовольствием бы присоединился...” (асобасна-арыентаваная мадэль удзелу ў тэксле: Я, мой сабака).

Тэматычна экспанацыя прыведзенага тэксту паказвае на складаную элементную структуру яго арганізацыі. І ў большай меры неапраўданую, цяжкую для ўспрымання асноўнай думкі, размытую ў сігніфікацыі і арыентаваную на негатыўную мадальнасць. Журналістка максімальная інды-відуалізавана ў тэксце, на што паказвае дамінантная мадэль уздзелу ў тэксле, маўлenchыя паводзіны яе рашучыя, у іх наглядаецца схаваная агрэсія, празмерна суб'ектыўна мадальныя, мадыфікованыя ў эматыўную сферу незадаволенасці фактам, падзеяй, жыццём, вынікам чаго з'яўляеца эмпатычнае несупадзенне – не дасягаецца ідэнтыфікацыя ўдзельнікаў камунікатыўнай сітуацыі. Такія тэксты нясуць у сабе разбуразальную “вербальную энергетыку”, служаць яскравым адбіткам жыццёладжавання жанчыны-журналісткі.

Інтэртэкстуальная сродкі, якіх яўна зашмат на адзін матэрыял, як быццам стыхійна ўключаюцца ў агульны шматтэмны і рознааспектны змест. Разгледзім тэматычнае і зместавае ўключэнне іх у структуру тэксту.

Прэтэкставай канструкцыяй можам лічыць назуву матэрыялу (*Собачье сердце*); кагерэнтнасць яе (канструкцыі) мінімалізаваная і судансіцца толькі з “філасофіяй” журналісткі: *“И вот думаю я иногда: а что получилось бы у незабвенного профессора Преображенского с великим биосоциальным экспериментом, вздумай он превратить в человека не безродно-блохастого собачьего бомжса по кличке Шарик, а вполне достойного, с разночинной хотя бы биографией пса? Пришло бы тогда мудрому провидцу Булгакову придумывать совсем другой конец для своей поучительной революционно-эволюционной истории? И где бы в ней была зарыта собака – в беспородно-классовом происхождении или просто в подлом нраве пригретой человеком скотины?”* Далей назіраем пераход, эклектычны ад толькі што ўзнятай праблематыкі: *“Собачье сердце ведь само по себе очень преданное и любящее сердце”*. Мала таго што тэматычны кампанент тэксту празмерна шырокі, інтэртэкстуальная канструкцыя рэдуплікауюць зместавы дыяпазон і гэтым садзейнічаюць перцэнтыўнай ускладненасці. Ствараецца ўражанне, што аўтар рабіў усё, каб парушыць законы кагерэнтнасці тэксту. Услед за дамінантным прэтэкстам (*Собачье сердце*) камбінуюцца ў такай самай паслядоўнасці і іншыя інтэртэкстуальныя ўключэнні: *“нет у них души, а имеются лишь павловские рефлексы”*, *“милые мои материалисты”*, *“Прошу прощения за жесткую, как сам дарвинизм, деталь...”*, *“Но у нас ведь что в дилетантской политике, что в столь же доморощенной кинологии, принцип один: кто не с нами, тот против нас”*, *“...как немое кино, картину...”*,

“присоединился – не будь он ученым ...котом”(да оргії), “Злая собака здравствует и нынче”. Алагічнасць, вырванасць і тэматычная разнароднасць кампазіцыйных частак відавочныя. Такім спосабам можа канструктуявацца тэкст калі не наўмысна, з нейкай недасягальнай камунікатыўнай мэтай, то ў спецыфічнай манеры дэманстравання сваіх “вартасцей” і “творчага патэнцыялу”. Дарэчы будзе дадаць, што маўленчае афармленне тэксту цалкам супадае з хаатычнасцю тэматычнай.

Выпадкі выкарыстання прэтэкставых канструкций як перадатачных элементаў, праз якія семантычная і псіхаэстэтычная хараクтарыстыка прэтэксту трапляе ў аўтарскі матэрыял, назіраем у сітуацыях, калі назвы твораў вядомых пісьменнікаў ніяк не суадносяцца напрамую з кантэстам журналісцкага твора, а служаць нейтральным указальнікам на ўжо побытавую сітуацыю. Але пры гэтым утрымліваюцца ў сацыяльной памяці рэцыпента: “Хаджэнне па пакутах” (Звязда. 10.12.2002), “Повесть о настоящем человеке” (Знамя юности 28.03.03). Інтэртекстуальную дзейнасць набываюць прэтэксты пры нават мінімальнай мадыфікацыі: “Размышления у парадных подъездах” (БДГ. 25.06.2002) або толькі пры ўключэнні ў камунікатыўную сітуацыю аднаго з кампанентаў назвы твора: “Вечная тень Ромео” (БДГ. 10.04.2002).

Дыяпазон прымянення ў працэсе тэкставай арганізацыі і творчай інтэрпрэтацыі прэтэкстаў можа быць выключна шырокім і шматтайным. Прыведзеныя прыклады паказалі, як можа ён уключацца ў загалоўчныя комплексы без фармальнага вяртання да іх у ходзе апавядання. Аднак несумненным патрабаваннем да амаль любога прэтэкстуальнага канструктування – зместавая і фармальная сумяшчальнасць асноўнага тэксту і прэтэксту, іх структурная ізаморфнасць. Часам гэта дасягаецца эффектам цеснага “супрацоўніцтва” прэтэксту і асноўнага тэксту.

Яскравым сведчаннем такой арганічнасці можна лічыць матэрыял у рубрыцы “Класікі і сучаснікі”; назва матэрыялу – “Белые ночи” (“Советская Белоруссия”. 14. 11. 2000). Тэкст прысвечаны жыццю праўнучкі Ф. Дастваеўскага – Таццяны Высакагорац-Дастваеўской.

Кагерэнтнасць тэксту ўспрымаецца з абсалютных складнікаў і адносных. Да першых можам аднесці намінацыю рубрыкі і цеснью звязанасць яе з паведамляльнымі падзеямі ў публіцыстычным тэксле. Тэкстуальная парадыгма яго падпарадкована адной арганізуячай – стварэнню вобраза нашчадка Дастваеўскага, які апелярна суадносіцца з вобразамі, выведзенымі на літаратурную прастору пісьменнікам: “Несмотря на то, что в последний раз Татьяна читала Достоевского в под-

ростковом возрасте, она понимает, что между ее положением и жизнью бедных людей в Петербурге XIX века, описанной в “Преступлении и наказании”, разница невелика”. Адносныя складнікі камунікатыўнай сітуацыі грунтуюцца на непасрэдна тэкстовых кампанентах. Прасочым бінарнасць прэтэксту і асноўнага тэксту ў публіцыстычным матэрыяле (табл. 9).

Табліца 9

Тэкст	Прэтэкст
Тэкстуальная суднесенасць	Прэтэкстуальная кампазіцыйнасць
Белые ночи	Загаловак Хвароба Беднасць Верагоднасць шакіраваць → лічыць, што жыве яшчэ горш, чым герой Жабрацкае існаванне Абаронца забытых і бедных
Переселили, когда не могла платить арендную плату за свой дом.	Сацыяльная неабароненасць
На полках рядом с двумя коричнево-белыми открытками с портретом писателя и чахлой геранью аккуратными рядами выстроены коробки с таблетками и бутылочки с лекарствами. В углу – бумажные православные иконы.	Прысутнасць Дастаеўскага Інтэграцыя з мастацкімі вобразамі пісьменніка Вера, глыбокія рэлігійныя перакананні пісьменніка
Захолустный пейзаж, далеко за последней станцией метро.	Самае горшае месца
Проживание в Петербурге.	Лакальная інтэграцыя
Из-за стены доносится безрадостный туберкулезный кашель соседа.	Сацыяльная неабароненасць і іншых
Она перестала покупать мясо и овощи, порой ей не хватает даже на хлеб и молоко.	Горкая безвыходнасць Пагаршэнне становішча
“Это не только у нас. По всему городу люди живут в таких же трудных условиях, как и во времена Достоевского. Описанное им вернулось в новой, страшной форме. Он все это предвидел”.	Агульнае становішча шматлікіх людзей Інтэграванне сябе з іншымі Сацыяльная інтэграванасць Апісаное паўтараеца → Прадбачанне продка-пісьменніка
Татьяна очень похожа на героиню романа Достоевского: беззащитная, отчаявшаяся простая женщина, обескураженная тем, как обращается с ней общество.	Мадыфікаванае падабенства з вобразам пісьменніка Кадыфікацыя свайго становішча Свяяцтва з пісьменнікам → Чаканне дапамогі

Тэкст	Прэтэкст
Тэкстуальная саудненасць	Прэтэкстуальная кампазійнасць
В настоящее время в живых осталось шесть прямых потомков Достоевского. Все они живут и борются за жизнь в Санкт-Петербурге.	Непасрэдная сувязь з пісьменнікам Іх толькі шэсць Лакальна і агенсная інтэграцыя → Барацьба за жыщё ў Санкт-Пецярбургу
Большую часть своей молодости Татьяна не осознавала статуса своего великого прадеда.	Генетычна інтэграцыя → Не на ўзроўні духоўнай блізкасці
Его антиреволюционные и глубоко религиозные убеждения были признаны неконструктивными. “Его считали непонятным писателем. Еще до того, как я вышла замуж и взяла фамилию мужа, люди редко что-либо говорили о моей фамилии”, – рассказывает Татьяна.	Сацыяльнае распадабненне Незразумеласць Неадчуванне далучанасці да вялікага продка
“Когда мы были детьми, наш отец читал нам вслух эти книги, но когда я начала читать сама, это оказалось гораздо трудней. У него очень трудный стиль”.	Выхаванне стаўлення да продка Ідэнтыфікацыя з ім Агульная непримальнасць твораў
...она помогла передать те семейные ценности, которые не пропали вместе с семейным имуществом и сбережениями во время революции...	Далучанасць да захоўвання памяці пра свайго вялікага продка
“Мой отец говорил: “Никогда не забывай, что ты – правнучка великого писателя”. А я забыла. Я вышла замуж за моряка и стала рабочей. Я верила в социалистическую цель. Я верила, что мы строим прекрасное будущее...”	Сацыяльнае адчужэнне Выхаванне сістэмай мэтанакіраванага светапогляду → Ідэнтыфікацыя сябе з усім грамадствам

Інтэртэкстуальная сродкі дазваляюць журналісту змадэляваць два асноўныя планы: рэальны і ірэальны. Апошні заснаваны на прэтэксце, які не толькі ўносіць дадатковыя сігніфікатыўныя сегменты, а з'яўляецца канцептуальным. Нарастанне тэм паведамлення ідзе ад прэтэкстуага кампазіта і ставіць перад сучаснікам грамадска значныя проблемы, скандэнсаваныя ў счапленні тэкст / інтэртэкст:

- | | |
|---|---|
| Цяжкае жыщё праўнучкі Дастаеўскага | → як мы павінны ставіцца да нашчадкаў вялікіх людзей? |
| цяжкае жыщё шматлікіх людзей | → что мы павінны рабіць, каб выправіць становішча? |
| неразуменне нашчадкамі свайго вялікага продка | → хто для нас Дастаеўскі? |
| вера Таццяны ў сацыялістычную мету захіліла родавую і духоўную памяць | → чаму так здарылася? |

Вытворчасць тэксту залежыць ад сацыяльнага кантэксту, які апісваеца па катэгорыях: а) асабістасе; б) грамадскае; в) інстытуцыянальнае / фармальнае; г) нефармальнае, што можа ў далейшым атрымаць развіццё ў катэгорыях: а) пазіцыі, б) уласцівасці, в) адносін, г) функцыі. У схеме аналізу прагматычнага кантэксту ван Дэйка пералічанае дапаўненне яшчэ і ўнутранай структурай адрасанта: а) веды; б) патрэбы, жаданні, перавагі; в) адносіны, устаноўкі; г) пачуцці, эмоцыі (*Дейк ван, 1989*). Такі аналіз можна правесці як на ўзоруны асомнага індывіда, так і на агульным, з улікам тых нормаў, каштоўнасцей і думак, якія з'яўляюцца важнымі пры канструяванні мадэльнай стратэгіі тэксту. У гэтым сэнсе звычайна аперыруюць паняццем фрэйма (канвенцыянальна-сацыяльнага, эпістэмічнага), пры дапамозе якога можна даць тлумачэнне нашай здольнасці здзяйсняць і разумець маўленчыя акты, а таксама ўпłyваць на гэтае разуменне. Кагнітыўная прырода прагматычных умоў у класічнай тэорыі маўленчых актаў зводзіцца да наступных катэгорый:

- адрасант ведае, што...
- адрасант думае, што...
- адрасант хоча...
- адрасант лічыць, што X – добра...
- адрасант перакананы, што...
- адрасант захоплены X... і г. д.

Прыведзеныя меркаванні служаць прагнакагнітыўнай базай для арганізацыі публіцыстычнага тэксту. Спасціжэнне яе складнікаў знаходзіцца ў цесным звязку з разуменнем інтралінгвістычнай прыроды маўленчых актаў. Аднак пры аналізе арганічнасці ўключэння інтэртэкстуальных кампанентаў у структуру тэксту важным з'яўлецца тое, што ў перцептыўнай памяці рэцыпента ўтрымліваюцца веды, адпаведныя кагнітыўным фрэймам (як ведам пра стэрэатыпныя ситуацыі). Разам з тым інтэртэкст спадарожнічае эксплікацыі новых проблем, уласцівых ужо паралельнаму (рэальнай карціне свету) уяўнаму свету і службыць часам адпраўным пунктам для рэдуплікацыі “вечных проблем” (у гэтым прыкладзе – бедных і багатых).

Праявай інтэртэкстуальнасці можам лічыць уключэнне ў газетныя тэксты пастышу – культуралагічна абумоўленай стылізацыі, у якой фрагмент рэчаіннасці паўстае “як шматузроўневы тэкст, які ствараеца адначасова рознымі аўтарамі на розных мовах па розных правілах ды яшчэ паўзверх прасветленых знакаў палімпсеста” (*Гірин, 1994, 45*).

Пастыш (з італ. *pasticcio* – опера, складзеная з фрагментаў іншых опер; папуры) у постмадэрнізме прыйшоў на змену пародыі класічнага мадэрнізму. Сучасныя даследчыкі сцвярджаюць: “Пастыш адрозніваеца ад пародыі тым, што зараз парадзіраваць няма чаго, няма таго сур’ёзнага аб’екта, які мог бы быць падвергнуты асмяянню... парадзіравацца можа толькі тое, што “заўсёды жывое і святое”. У эпоху постмадэрнізму нішто не “живо и тем более не свято” (Руднев, 2003, 224). Паводле Р. Барта, твор “ёсць рэчыўны элемент... а тэкст – поле метадалагічных аперацый, ён жа ёсць паміж-тэкст па адносінах да нейкага іншага тэксту, але гэтую інтэртэкстуальнасць не трэба разумець, што ў тэксле ёсць нейкае паходжанне; усякія пошукуі “крыніц” і “ўплываў” адпавядаюць міфу аб афіліяцыі твораў, тэкст жа ўтвараеца з ананімных, няўлоўных і разам з тым ужо чытаных цытат – цытат без двукоссяў” (Барт, 1994). Складаныя ўзаемасувязі “свайго” і “чужога” ў мастацкім тэкслце спараджаюць шматлікія перцэпцыі, рэалізацыя якіх дае рэцыпенту права выбару той ці іншай інфармацыі: “З нязменнай, хаця і ў крайній ступені зменлівой, ідэалагічна вызначанай, праваты навукі вынікае непазбежнае наступства – перыядычнае генерыраванне крыніц інфармацыі пра мінулае, якія адпавядаюць бягучым навуковым патрабаванням. Такога роду тэксты, як правіла, генерыруюцца самімі гісторыкамі ў выглядзе пастышу (прафесійнай імітацыі тэксту, праведзенай па пэўных прынцыпах)” (Ніколаенка, 2003). Як бачым, інтэграванае ў форме пастышу бачанне навакольнага свету становіцца сёння рэлевантным да рэчаінасці, ён быццам замыкае ў сваіх межах творцу, скіроўвае на ўжо пройдзены мастацкімі і літаратурнымі школамі шлях.

Цікавым з гэтага пункту гледжання могуць быць назіранні над уключэннем у працэс тэкставытворчасці найбольш актуалізаваных пісьменнікаў, асоб, літаратурная манера якіх ідзе ўразрэз з традыцыйным выкладу свайго бачання рэчаінасці. Постмадэрнісцкая літаратура мае спецыфічныя рысы, якія часам праяўляюцца ў злоўжыванні цытатамі, яўным і пабочным цытаванні, калі абыгрыванне фрагментаў чужога маўлення становіцца адным з ключавых кампанентаў уласнага. Аднак нельга лічыць, што такога ніколі не было. “Апора на цытаты, на фіксаваны рад сюжэтаў і тэм, на ўзорныя творы мінулага, дзе сутнасць не ў навізне сюжета, а ў навізне выканання, сучлянення, апрацоўкі – гэта стан любой развітой устойлівой культуры. Прыклад таму – эліністычная культура, культура барока. Сутнасць такой культуры – абсмоктванне і смакаванне, удасканаленне формы. Наадварот, сітуацыя XIX і XX ст., новае

дзеля новага, калі кожны твор сам нараджае не толькі свой жанр і стыль, але нават і новы змест...” (Корнев, 2003). Ідэал постмадэрнізму, на думку С. Корнева, – “шызоідная свядомасць, свядомасць, цалкам расчэпленая ў ідэалагічным плане, абломкі якой мірна сусіснуюць паміж сабой. Па ўзаемнай згодзе ўступаюць адно з адным у волъны “пастьш”, не звязаны сацыяльнымі нормамі і страхам непрыемных медыка-дэмографічных паследкаў” (Корнев, 2003). Можна пагадзіцца з такім меркаваннем, калі ўзяць пад увагу творчасць “модных” сёння пісьменнікаў Пялевіна, Сарокіна або інтэрнэт-версію Цяцерына “Дзённік у стылі Франкенштэйн”, які, па харахтарыстыцы самога аўтара-стваральніка, “падобна агульнавядомаму монстру “сшыты” з разнародных цытат, запазычаных з самых розных крыніц... Мне падабаецца называць “Дзённік...” копі-энд-пастьшам, гэта адлюстроўвае тэхналогію, хаця і не тлумачыць сэнсу. А сэнс у tym, што ёсць майстэрства вырошчваць кветкі, а ёсць – складаць букеты” (Тетерин, 2003). Апошняя слова набываюць сімвалічнае гучанне... У такой стракатасці “творчых волевывяяўленняў” публіцыстычны тэкст таксама мяняе свой воблік, набывае выяўнае напластаванне гульні па формуле: *Тэкст = (інтэртэкстуальнасць: пастьши ~ цытатнае пісьмо ~ стылізацыя... + тэкстовая дзейнасць журналіста: складнікі экстрайнгістычнай пабудовы ~ асоба аўтара)*.

Трэба дадаць, што часам пастьшная пабудова тэксту разлічана на ўспрыманне толькі “сваёй” аўдыторыяй, для іншых яна будзе малазразумелай. Пастьш у сучаснага журналіста набывае “інтэлектуальныя” рысы і разлічаны на максімальнае ўсведамленне адрасатам заяўленай у публіцыстычным тэксле тэмы.

Прыклады інтэртэкстуальнага канструявання можам лёгка знайсці не толькі ў друкаваных, а і ў аўдыёвізуальных тэкстах. Элементы пастьшу надаюць ім своеасаблівыя харахтар, што выражаеца ў так званай “аўтарскай разняволенасці”, праз якую выяўнае праглядае ацэнчанская акрэсленасць. Так, зафіксаваны ў інтэрнэт-версіі выпуск праграмы аўтара і вядучага Барыса Парамонава (Радыё “Свабода”, “Культура: Рускія пытанні”) пад назвай “Траянскай вайны не будзе” можа паслужыць удзячнай базай для ілюстрацыі выказаных меркаванняў. Матэрыял прысвечаны, здаецца на першы погляд, даволі банальнай тэме – тэлестудыя универсітэта CUNY паказала фільм Аляксея Балабанава “Брат”, па прычыне чаго выказаліся два значныя для журналіста кінакрытыкі. Аднак шырокі “мысленчы” размах аўтара дазваляе ад пастьшу-“Брата” перайсці да абмеркавання больш глабальных проблем, аўтарскі погляд на

якія цалкам грунтуеца ў інтэрэкстуальних уключэннях: імі перасыпаны ўвесь матэрыял. Аб'ёмныя цытаванні выступаюць у ролі ілюстрацый аўтарскіх думак, і дэманстрацыі слабых месцаў апанентаў, і выразнай ацэнкі, і схаванага парадзіравання, і, што важна для тэматычнага разгортвання матэрыялу, імпліцытнага высмейвання аднаго з цытуемых. Знайсці ў тэксце інтэгральную аснову (*tertium comparationis*) даволі нялёгка па прычыне сігніфікатыўнай аддаленасці яе кампанентаў. У аўтара атрымаўся добры ўзорчык гаворкі пра пастыш і самога пастышу. У мэтах спасціжэння і ўлоўнасці эклектычнай, вырванай пабудовы тэксту, перасыпанай імпліцытнымі (нявобразнымі) канструкцыямі, прыводзім яго цалкам (дадатак 1).

Інтэгральная асновай матэрыялу выступае для аўтара канцептуальны фрагмент (меркаванне К. Анкудзінава): хаця і выказваеца думка пра тое, што цытаваны артыкул К. Анкудзінава не выклікае ў аўтара іранічнага стаўлення, аднак, можа, нават і неўпрыкметку для сябе, ён ладкуе аповед у поўным падпарадкованні гэтай камунікатыўнай мэце, чаму спадарожнічаюць інтэрэкстуальныя сродкі (у тэксце яны падкрэслены).

Пастыш набывае выяўленчыя рысы ў інтэрсеміятычным мадэляванні, калі змыкаюцца дзве або болей мастацкія сістэмы. Возьмем, да прыкладу, паэтычныя намаганні аднаго з нашых сучаснікаў, апісаныя ў артыкуле Гражыны Бабілевіч “Поль Гаген у рускай культуры мяжы XIX–XX ст.” (Бобілевіч, 2003).

Поль Гаген, адзначае даследчыца, знайшоў інтэрпрэтацыю сваёй творчасці ў коле шырокіх цікавасцей да французскай культуры М. Кузміна. Міхаіл Кузмін, вядомы як майстар стылю і стылізацыі, прадэманстраваў творчую сувязь з жывапісцам у шматганным узаемадзеянні праз пастыш. Стратэгія сінтэзу мастацтваў або акмеісцкая ўстаноўка на жывапіснасць, выяўленчасць слова праз пасрэдніка знаходзяць адлюстраванне ў двух вершах паэта: “Пейзаж Гагена” і “Пейзаж Гагена. Другі” (Бобілевіч, 2003). Інтэрсеміятычны пераклад паказвае, што тэкст, пабудаваны ў межах адной сістэмы (карціна) і рэканструяваны ў матэрыяле другой сістэмы (верш) губляе паэтычныя ўласцівасці і знаходзіць своеасаблівую паэтычныя якасці, г. зн. набывае свой паэтычны эквівалент. У “перакладзе” жывапісу рэалізуеца рэдукцыя іканічных тэкстаў праз абстрагаванне лішняга з мэтай выяўлення, падкрэслівання асаблівасцей жывапісу або на ўзроўні асобных знакаў, або на ўзроўні значных структур. Інтэрпрэтацыя Кузміным Гагена звязана з прыёмамі яго

мастацкага метаду – падкрэсліваннем, рэдуплікацыяй розных элемен-таў, якія ў далейшым паэт развівае. Кузмін падае гагенаўскі пейзаж ча-роўным бачаннем, на якім, згодна з паэтычным узорам, ляжыць пячатка ўмоўнасці. Тэкст атрымлівае самастойнае гучанне і адначасова можа быць сінтэзаваны вобразам пейзажнай лірыкі мастака. Кузмін не ўводзіць у структуру тэкstu назвы карцін, ён будзе яго па прынцыпе мантажных камбінацый, мадэлей, матываў, вобразаў і дэталяў, ствараючы такім чынам пастыш, дзе апошні выступае ў іншай арганізуючай ролі, пацвярджае сваё права на існаванне з пазіцыі узаемадзеяння відаў мастацтва. Такую манеру пісьма можам лічыць дэманстрацыяй пранікнення інтэртэкстуальнасці ў розныя семітычныя сфery мастацтва, дзе іканічны тэкст спалучаецца з вербалным, чым спароджаецца новае бачанне і творчай манеры мастака, і паэтычнай практикі пісьменніка. Гэта дазваляе гаварыць пра ўнутрыскіраваную цэнтрабежную сілу мяжуемых ва ўяўленні стваральніка канкрэтных вербалных тэкстаў сінкрэтычных з'яў слова і карціны як знакаў.

Сёння можна канстатаваць, што жаданне пашырыць сферу інтэртэксту ў слоўным мастацтве стала амаль неабязкавай рысай прыналежнасці, у прыватнасці, публістычнага тэксту. Розныя падыходы да вывучэння гэтай з'явы адціняюць яе шматаспектуальнасць і разнастайнасць прымяняння, тлумачацца экстрапланетарнымі прычынамі. Так, А. Жалкоўскі выдзяляе тры модулі функцыяновання інтэртэксту: 1) калі модулі агульназнаёмых літаратурных твораў прымяняюцца для вырашэння новых камунікатыўных задач; 2) калі адбываецца прыстасаванне “аўтарскага дыскурса да афіцыйнага”, адкуль узнікаюць арыгінальныя мастацкія гібрыды”; 3) калі ламаюцца традыцыйныя нормы, у выніку чаго з'яўляецца “наватарскае” дрэннае пісьмо. Рэалізацыя названных модулей адбываецца, на думку даследчыка, у супастаўленні тыпаплагічна падобных з'яў як варыяцый на агульныя тэмы і структуры; выяўленні глыбіннай (міфалагічнай, псіхалагічнай, сацыяльна-прагматычнай) матываціі аналізуемых тэкстаў; вывучэнні зрухаў мастацкіх сістэм, у прыватнасці, апісанне творчай эвалюцыі аўтара як дыялога з самім сабой і культурным кантэкстам (Жолковский, 1994, 8).

Вывучэнне інтэртэксту, паводле П. Торапа, грунтуецца на супастаўленні трох аспектаў: *генетычнага*, у кола праблем якога ўключаюцца: іманентнае значэнне чужога тэксту як часткі зыходнага, кагнітыўнае значэнне чужога тэксту як знака пэўнай літаратуры, аўтара, плыні, генетычнае значэнне чужога тэксту як мадэлі вядомага тэксту, адчужданае

ад аўтарства значэнне чужога тэксту без зыходнага, фіктыўнае значэнне чужога тэксту, які не існуе, полігенетычнае значэнне чужога тэксту; *семантыка-прагматычнага*, які датычыць катэгорый: літаральнага, сэміятычнага, дыялагічнага, “аўтарытарнага”, “еквівалентнага”, “значна адсутнага” значэнняў чужога тэксту; *сінтаксічнага*, у якім разглядаюцца моўнае, парамоўнае, графічнае, персанажнае і аўтаномнае ўключэнні інтэртэксту (*Topor*, 1981, 44).

Даволі цікавай інтэрпрэтацыяй чужых тэкстаў як “нацыянальнай кагнітыўнай базы” выглядзе наступная класіфікацыя іх: “звышасабовыя” тэксты, агульнавядомыя ў нацыянальна-лінгвакультурным грамадстве; кагнітыўна актуальныя тэксты; апелітыўныя высокачастотныя ў прадстаўнікоў пэўнага нацыянальна-лінгвакультурнага грамадства (*Телия*, 1981, 51).

Разглядаючы публіцыстычны тэкст у кантэксце культуры, у сітуацыі постмадэрнізму, С. Смятаніна вылучае ў тэорыі інтэртэкстуальнасці цытатнае пісьмо і інтэрстылявое таніраванне. Пра першае даследчыца гаворыць, маючы на ўвазе тэкставыя, а ў другім выпадку – моўныя праявы інтэртэкстуальнасці (*Сметаніна*, 2002). Трэба адзначыць, што праца рускай даследчыцы, прысвечаная разгляду актуальных культурна-маўленчых аспектаў прафесійнай дзейнасці журналістаў і апісанню актыўных працэсаў у газетна-публіцыстычным стылі, які пераадольвае стандарт прэсы савецкага перыяду, – грунтоўнае і перспектыўнае абяцальнае даследаванне ў вывучэнні прыёмаў паэтыкі публіцыстычнага тэксту, які засвойвае свае харектарыстычныя рысы новай дэмакратычнай сітуацыі. С. Смятаніна падстаўнае апелюе да тэкстаў СМІ, асэнсоўваючы розныя моўныя вырашэнні сігналаў прэцэдэнтнасці ў трактоўках іншых вучоных: у іерархіі прэцэдэнтных феноменаў – прэцэдэнтнае выказванне, сітуацыя, тэкст, імя; выдзяляе спосабы ўкаранення іх у творчую практику журналіста.

Такім чынам, у сістэме публіцыстычнага тэксту феномен інтэртэкстуальнасці (прэцэдэнтнасці) з'яўляецца дынамічна нарастаючай формай рэпрэзентацыі асабістага і сацыяльнага вопыту, здольны перадаць ўяўленні пра прадметы і людзей, пра ўласцівасці і адносіны, падзеі, дзеянні і іх складаныя перапляценні, г. зн. падае панараму навакольнага свету. Паўстае заканамернае пытанне: чым выкліканы высокая прымяняльнасць / частотнасць інтэртэксту?

Адказ заходзім у сучаснай грамадска-палітычнай сітуацыі, калі з дапамагой СМІ ствараючы масавыя інфармацыйныя ўзаемадзеянні ў сферы палітыкі, якія дазваляюць забяспечваць дыялог паміж грамад-

ствам і ўладай, рэгіёнамі і цэнтрам, грамадзянамі, рэалізуюць публічную палітыку, даюць права ўдзелу шырокага кола людзей у кіраванні: у выпрацоўцы палітычных рашэнняў, у стварэнні механізмаў іх рэалізацыі, у ажыццяўленні кантролю грамадзян за дзеянасцю ўладных структур. Усведамленне адкрытасці і крушэння таталітарных догмаў, якія абмяжоўвалі творчы працэс, адкрыла доступ да іншых манер выкладу думак і пошуку сучаснага стылю. Пры дапамозе прэцэдэнтнага тэксту журналіст выказвае толькі “чыстую” думку, пакідае чытачу ўспрымаць яе меру сур’ёзнасці, ён прымушае яго самога рабіць выбар, уключыць уласны разум і сістэму жаданняў. Інтэртэкст не дае адказаў. “н выклікае пытанні і запрашае “працаўцаў” свядомасць.

Названы Барысам Парамонавым феномен “другой літаратуры” (цытатнае пісьмо ў матэрыяле “Траянскай вайны не будзе”, дадатак 1) аналагізуецца ў пэўнай меры з сітуацыяй, калі аратар першай величыні Марк Тулій Цыцэрон пасля вяртання з высылкі ў Рым апынуўся ў двухсэнсоўным становішчы: палітычная кар’ера яго ўжо адбылася і заставалася толькі адно спадзяванне – на славу першага аратара свайго часу. Аднак ён выразна адчувае пагрозу. З маладых гадоў Цыцэрон выпрацаваў свой ідэал красамоўства, хацеў дасягнуць яго і быў блізкі да гэтага. Вярнуўшыся ў Рым, аратар бачыць, што на змену яго пакаленню прыходзіць другое, якое не падзяляе аратарскіх ідэалаў Цыцэrona і шукае іншага ўдасканалення ў прамоўніцкім майстэрстве. Прыйшлі новыя людзі, якія называлі сябе атыкамі.

Істотна, што традыцыяналізм заўсёды быў самай харктэрнай рысай антычнага мастацтва: эстэтычны ідэал бачыўся не ў будучым, а ў мінуўшчыне. Пошук замяняўся перайманнем, імёны класікаў кожнага жанру ўзводзіліся ў канон. Паэты аднаўлялі мову і стыль Гамера, Сафокла і Піндара з такой дакладнасцю, за якой можна было бачыць звычайную стылізацыю. Пошукі і эксперыменты дазваляліся, але толькі ў тых жанрах, дзе не было класікаў. Проза больш, чым пазія, супрацьстаяла ўціску традыцыі, таму што была цесна звязана з запытамі рэчаіснасці. Але з падзеннем рабаўладальніцкай дэмакратыі сувязь красамоўства з жыццём паслабілася, і... прамоўніцкае слова ператварылася ў майстэрства дзеля майстэрства. Тыранія вобразаў значна ўплывае на прозу. Тоэ, што стваралася, здавалася толькі скажэннем твораў класікаў. Такім чынам арганічнае развіццё класікі падмянялася яе дагматызацыяй. Грэчаскі атыцызм становіцца вучонай модай, даступнай толькі абмежаванаму колу людзей.

У Рыме атыцызм набыў спецыфічныя праявы: у поўнай меры ён не мог быць адноўлены ў лацінскім маўлennі – моўны пурый атыцыстаў, якія авбясцілі адмаўленне ад сучаснай грэчаскай мовы і вяртанне да атычнага дыялекту, не мог быць перанесены на лацінскую глебу. Прынцып вяртання да старажытных узорau праз галаву існуючых майстроў слова таксама быў бы недарэчны ў лацінскім красамоўстве, дзе старажытных вобразаў, па сутнасці, не было. Але лацінскія аратары ўпадалі дух вучонасці, цяжкадаступнасць мастацства, разумовы арыстакратызм. Ад палітычнай рэчаіснасці яны ішлі ў навуку, літаратуру, сям'ю: чым менш агульнага ў іх дзейнасці было звязана з народным форумам, тым больш прывабным здаваўся іх занятак. Атыцызм стаў сведчаннем пратэсту супраць сучаснасці. Цыцэрон, імкнучыся вярнуць у кола традыцыяналізму свайго паплечніка Марка Юнія Брута, прысвячае яму славутыя трактаты “Брут” і “Аратар”. Эстэтыка-ідэалагічная калізія стратэгіі і канцэпцыі прагрэсу Цыцэrona, якая супрацьстаяла канцэпцыі заняпаду і штучнага адраджэння атыцыстаў, дае адказы на пытанні нашай сучаснасці...

Свеасаблівым працягам меркаванняў могуць стаць слова пра газетны тэкст 90-х гг. мінулага стагоддзя нашага сучасніка Глеба Морава, выказаныя ў “Новым літаратурным аглядзе”: “Газетны тэкст, які набыў статус літаратурнага факта і будаваўся па законах мастацкага, абапіраючыся на вытанчаныя падтэксты і элітарныя аллюзіі... і, такім чынам, расколваў аўдыторыю на дзве групы: крайне малаколькасную, якой тэкст быў зразумелы і інтymна знаёмы, і асноўную масу чытачоў, якія ... расшыфраваць яго не маглі. Няцяжка здагадацца, што да гэтай асноўнай масы належалі і ўладальнікі выданняў” (Morev, 2003, 3).

Пасля панавання выпрацаванага і, як здавалася, непераможнага трафарэту прафесійнага кантактавання журналіста з адресатам шпарка сталі працягаць новыя формы (на жаль, без новага зместавага напаўнення) постмадэрнісцкіх матываў, мяжуючых са сцёбам, несхаванай з’едлівасцю, “інтэлектуальнаі ускладненасцю” і трансфармацыяй раней вядомага ў рэчышчы часцей за ўсё негатыўнай інтэрпрэтацыі. Відаць, не здарма сваю кнігу “Медыя-тэкст у сістэме культуры” С. Смятаніна заканчвае постскрыптурнай “парадаксальнай сітуацыяй”: у якасці эстэтычнай катэгорыі постмадэрнізм імкненца выкрыць сам працэс містыфікацыі, што адбываецца ў выніку ўздзеяння медыя на грамадскую свядомасць, тым самым даказаць проблематычнасць той карціны рэчаіснасці, якую ўнушае публіцы масавая культура. І ў той жа час: “Журналі-

стыка творча засвойвае тэхніку постмадэрнісцкага пісьма, каб перадолець стэрэатыпы свайго стылю, абнавіць асартымент выяўленчых прыёмаў і якасць функцый медыя-тэксту ў працэсе камунікацыі” (Сметаніна, 2002, 371).

1.8.7. Камунікатыўныя зададзенасць і прызначанасць публіцыстычнага тэксту

Фактары тэкстаўтварэння і экстралянгвістыка журналісцкай дзейнасці выразным чынам ліструюць камунікатыўнае лідэрства стваральніка публіцыстычнага твора і разам з тым вызначаюць генезіс і анталогію яго арганізацыі. Працэс пазнання тэксту, яго вытворчасці, планавання, праектавання і разумення грунтуеца на асноўным паступалеце медыя-тэкставай рэалізацыі – цесная звязанасць і замацаванасць за вербальным актам сацыяльных дзеянняў. Журналісцкі тэкст можа адпавядаць ці не адпавядаць пэўным правілам пабудовы, сістэмнасці паводзін моўнага факта ў складаным цэлым, але ён заўсёды павінен мець арсенал ключавых камунікатыўных кампазітаў, скіроўваючых яго на існасць, прызначанасць свайго існавання. Такімі камунікатыўнымі кампазітамі з’яўляюцца знешнелінгвістычныя фактары функцыянальнай накіраванасці СМІ. Будуеца даволі складаная іерархія пераўтварэння індывідуальнага духоўнага прадукту, прапанаванага праз СМІ канкрэтнымі людзьмі, у прадукт грамадскі, калектыўны. І ў той жа час гэты “грамадскі духоўны прадукт, становячыся масавым інфармацыйным прадуктам, забяспечвае далучэнне да духоўнага патэнцыялу грамадства асобы як носьбіта грамадскіх адносін... У выніку камунікатыўныя функцыі СМІ закліканы карэকтраваць сваю функцыянальную спецыфіку з улікам інфармацыйных запытаў членаў грамадства, розных грамадскіх груп, з улікам выконваемых імі сацыяльных роляў” (Шкондин, 202, 116).

Публіцыстычныя тэксты вылучаюцца незвычайнай шырынёй тэматыкі, яны могуць датычыць любой тэмы, якая патрапіла ў цэнтр грамадской увагі. Гэта натуральным чынам упłyвае на журналісцкае маўленне: узікае неабходнасць уключаць спецыяльную лексіку, якая патрабуе тлумачэння, а калі і разгорнутых каментарыяў. З другога боку, шэраг тэм пастаянна знаходзіцца ў полі зроку грамадской увагі, і лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, набывае публіцыстычную афарбоўку. Такім чынам, наглядаем фарміраванне пласта маўленчых адзінак, характэрных для публіцыстычнага тэксту, камунікатыўная прызначанасць

якога спрыяе канструяванню своеасаблівага тэзаўруса. Апошні вызначаецца не жанрава і не функцыянальна, а сацыяльной абумоўленасцю камунікацыі, якая становіцца важным механізмам станаўлення індывіда як сацыяльной асобы, правадніком установак пэўнага соцыуму, фарміруючых, у сваю чаргу, індывідуальныя і групавыя ўстаноўкі. Індывідуальныя матывацыі і формы паводзін могуць быць прыняты соцыумам, калі яны ўяўляюць сабой варыяцыі ў азначаных межах. Выразным прыкладам апошняга можа стаць праекцыя на грамадскае ўладкаванне манеры паводзін і ладу жыцця палітыкаў. Напрыклад, створаны сродкамі масавай інфармацыі вобраз лідэра ЛДПР У. Жырыноўскага ў плаНЕ духоўных, маральна-этычных установак негатыўна арыентаваны, характеристызуючымі складнікамі чаго могуць стаць фрагменты публічнага жыцця палітыка: а) маўленчая і кінетычная агрэсіўнасць (вербалъныя і паравербалъныя складнікі – тэлевізійныя дэбаты з Б. Нямцовым); б) зненаважанне маральных прынцыпаў (з'яўленне на тэлеэкранах у сумніўным атачэнні); в) лёгкае ўжыванне герметычнай лексікі; г) дэмантраванне сябе ў розных скандальных сітуацыях (бойка ў парламенце) і г. д. Здаецца, навідавоку адчужальная мадэль паводзін, рэакцыя на з'яўленне перад масавай аўдыторыяй “героя” як быццам павінна быць кадыфікаваная: “так паводзіць сябе нельга”. Аднак чамусыці не спрацоўвае сацыяльная абарона ад такога тыпу “ментальных” прадстаўнікоў пэўнага этнасу.

У сінтэзаваным “дыскурс-партрэце” аўтары трэцяга выпуску “Метадалогіі даследаванняў палітычнага дыскурса...” у Жырыноўскім ба-чаць калектывіста, дзеяча, папуліста, лідэра агульнанацыянальнага, рэгіянальнага, партыйнага, тактыка, ідэаліста, народніка, тэхнолага. У апошніх характеристыцы ўтрымліваецца: “асобасна замкнёны, інстытуцыйнальна адкрыты (акцёр)”. Таксама знаходзім абагульненую характеристыку: “У. Жырыноўскі актыўна захоплівае ініцыятыву. Ўножа абвергнуць меркаванне журналіста і прапанаваць сваё бачанне пытання... “уножа вельмі ўважлівы ў адносінах да слоў, якімі журналіст фармулюе ідэю, і ў шматлікіх выпадках, калі ён згаджаецца, паўтарае гэтых словы ў пачатку свайго адказу і далей дае сваю інтэрпрэтацыю. У тэксціх ён інтэрпрэтует слова, а не факты. Апошнія ён канструюе. Ствараемая ім віртуальная реальнасць выглядае як сапраўдная...”. І рэзюмецца: “Такім чынам, у дыскурсе У. Жырыноўскі пряяўляе сябе як канструктар і архітэктар рэчаіснасці, носьбіт нацыянальнай ідзі, місія якога бараніць сярэдні клас і паказаць расіянам, што іх крайнай можна і па-

трэбна ганарыцца. “н ведае, што павінна быць зроблена, але гэта будзе зроблена толькі тады, калі ЛДПР прыйдзе да ўлады. Гэта ўмова, па сутнасці, і з’яўляецца яго праграмай. Яго праграма самаўпэўненая, але сціплая, разважаючая, не рэкламуючая. У Жырыноўскі – прадстаўнік аўдыторыі, ён з ёю, ён “адзін з нас”. Яго картэж – грамадзяне Pacii, ЛДПР. “н чалавек дасведчаны, станоўчы. Механізм сувязі паміж лідэрам і аўдыторыяй – апеляцыя да нацыянальнага гонару і абарона патрыярхальных каштоўнасцей. Яго дыскурс можна ахарактарызаваць як яскравы, насычаны фактамі, ідэямі, суб'ектамі” (Методология, 2002, 308–310). Зыходзячы з дыскурс-партрэта, можна ў негатыўным вобразе змяніць шкалу ацэнкі на “плюс” і атрымаць супрацьпастаўленне сканструяванага... “ментальнаму” вобразу. Вербалныя і паравербалныя (тэрмін Міхальская (*Михальская*, 2000, 17)) характарыстыкі лідэра ЛДПР як быццам “падладкаваны” пад сацыяльную ідэнтыфікацыю (феномен віцэ-спікерства) і не презентуюць камунікатыўных мэтаўкладанняў рэліятывісцкай аганальнай суб'ект-аб'ектнай рыторыкі Уладзіміра Жырыноўскага. Камунікатыўная зададзенасць і прызначанасць разгледжаных аўтарамі “Метадалогій...” эмпірычных тэкстаў уступае ў процілегласць са структурай маўленчага іміджа – патэрна (спецыфічнага фрагмента, малюнка) маўленчых паводзін, разыходзіцца з канвенцыянальнымі ведамі пра цэласны вобраз. Сама ідэя, закладзеная ў методыцы дыскурс-партрэта, пакідае падманлівае ўражанне: яна, на думку даследчыкаў, “улічвае поліфанию зместавай тэкставай просторы і счытвае толькі адзін тэкст з многіх, а менавіта ту ю інфармацыю, якая характарызуе адрасанта. Аднак, з’яўляючыся дынамічным па сутнасці і функцыянальным па падыходзе, гэты тэкст аб адрасанце “схоплівае” практычна ўсе іншыя “тэксты” дыскурса, прымушаючы іх працаўца на сябе. Перадусім тут актуалізуюцца такія тэксты, як “я / мы-тэксты” (самапрэзентацыя), “вы / ты-тэксты” (успрыманне аўдыторыі), “ён / яна / яно / яны-тэксты” (інстытуалізацыя суб'екта камунікацыі)” (Методология, 2002, 356). Углядаючыся ў пабудаваныя дыскурс-партрэты, не знаходзіш падмацавання маўленчага этасу палітыка – этычнай вызначанасці або, наадварот, рэліятывізму і безадказнасці, этычных ацэнак палітыкі як дзейнасці, палітыка як дзеяча, формул ідэнтыфікацыі.

Больш канструктыўнай, на наш погляд, магла стаць метадалогія вывучэння маўленчага іміджа палітыка (дыскурс-партрэта), прапанаваная прафесарам А. Міхальской. Метадалогія ўключае сістэму трох узаема-звязаных аспектаў: парыўнальны аналіз профіляў маўленчых паводзін

палітыкаў на матэрыяле тэкстаў палітычных інтэрв'ю ў прэсе, тэлевізійных інтэрв'ю і парадунне асаблівасцей палітычнай рыторыкі, што знаходзіць выражэнне ў аналізе вербальнага тэксту (*Михальская, 2000*).

Камунікатыўнасць публіцыстычнага тэксту з'яўляецца інструментам карэкцыі асацыяльных паводзін чалавека або групы людзей. Можна сказаць, што ў ролі сацыяльнага працэсара журналісцкі тэкст служыць фарміраванню грамадства ў цэлым, адыхрываючы звязуючу ролю ў жыцці камунікантаў. Публіцыстычны тэкст выражае карэляыцы ўласна паводзін аб'екта інфармацыі і артэфактаў, г. зн. апрацаванага рэдактарам або аператарам і рэдактарам друкаванага тэксту або відэатэксту. Артэфакт даступны адресату – грамадству. Тоё, што стаіць за такой апрацоўкай, застаецца для яго невядомым. Маўленчы імідж палітыка складаецца менавіта з артэфактаў, тады як зыходная маўленчая падзея і іх першапачатковая фіксацыя часта не бяруцца пад увагу.

Камунікатыўная прызначанасць грунтуецца на вербальных актах, што спараджаюцца камунікантамі (журналістамі) і інтэрпрэтуюцца рэципіентам на ўзору глыбінных структур, універсальна-прадметнага кода мыслення, у якіх нацыянальная лагасфера нейтралізавана лагасферай агульначалавечай, г.зн. універсальнымі схемамі сэнсаўтварэння. Камунікатыўнасць публіцыстычнага тэксту ў любым выпадку абумоўлена экстралінгвістычнымі фактарамі (сітуацыйная канкрэтнасць, прэсупазіцыя, нацыянальна-культурная традыцыя) і самім тыпам камунікацыі. Даследчыкі журналістыкі характар творчага працэсу (выбар тэмы, яе распрацоўка, літаратурнае афармленне) вызначаюць метадалагічнай культурай журналіста, складнікамі якой з'яўляюцца агульная метадалогія пазнання сацыяльных з'яў, агульная журналісцкая метадалогія, метады атрымання эмпірычнай інфармацыі і методы інтэрпрэтацыі. Пад увагу трапляюць такія важныя для вызначэння камунікатыўной прызначанасці публіцыстычнага тэксту пастулаты, выражаныя ў прафесійных патрабаваннях: валодаючы ведамі аб грамадстве, журналіст умее прымяняць іх пры аналізе канкрэтнай сітуацыі; мае ўяўленне пра журналістыку як сацыяльную з'яву, ведае яе функцыі, прынцыпы, законы масава-інфармацыйнай дзейнасці; мае трох крыніцы эмпірычнай інфармацыі – чалавек-калектыў-документ: адбор фактаў, выяўленне іх узаемасувязі; дае максімальна аб'ектыўную харктарыстыку эмпірычнага матэрыялу і аргументаваныя адказы на пытанні (*Ворошилов, 1999, 65*). Класічная патрабаванні да публіцыстычных твораў наглядна люструюць спецыфічнасць камунікатыўной зададзенасці тэксту, раскрываюць яго прызначанасць.

Разгледжаныя экстралінгвістычныя характарыстыкі публіцыстычнага тэксту выразна засведчваюць фактуру яго пабудовы, вызначаюць генезіс і анталогію сукупнасці даследчых намаганняў у рэчышчы на-вукі пра журналісцкі тэкст.

Сучаснымі вучонымі неаднаразова адзначалася, што з развіццём функцыянальнай стылістыкі экстралінгвістычныя фактары ў іх сукупнасці сталі асновай, якая вызначае лінгвістычную спецыфіку функцыянальных стыляў, у тым ліку і публіцыстычнага тэксту. Так, фармулюючы канструктыўны прынцып газетнага маўлення, В. Кастамараў пастулюе: асноўныя прыметы мовы газеты зададзены экстралінгвістычна – пастаяннай арыентацыяй газетнага тэксту на інфарматыўнасць і ўздеянне (*Костомаров, 1971*). У працах, прысвежаных вывучэнню спецыфікі публіцыстычнага тэксту, як правіла, указваецца на канцэптуальны ха-рактар яго экстралінгвістычнасці, называюцца розныя прынцыпы ад-бору пазамоўных крытэрыйў даследавання тэкстаў СМІ. Сама прабле-ма і на сёння застаецца адкрытай для абмеркавання і палемікі. Напры-клад, А. Сычоў называе пералік экстралінгвістычных фактараў, уплы-вовых на вытворчасць медыя-прадукту з пункту гледжання стылістыч-най парадыгмы: асаблівасці адлюстраванай рэчаіннасці; адрасант (аўтар тэксту); адрасат (масавая аўдыторыя чытачоў); маўленчая інтэнцыя (ка-мунікатыўнае заданне, мета); аператыўнасць вытворчасці газетнага тэк-сту і яго ўспрымання; аб’ём тэксту; тып выдання; ступень афіцыйнасці / неафіцыйнасці тэксту; часавая абмежаванасць жыцця тэксту масавай інфармацыі. Вучоны выдзяляе асноўныя з названых: “...вызначальная роля ў сукупнай газетнай экстралінгвістыцы належыць судносінам фактараў “адрасант (стваральнік тэксту, пішучы) – камунікатыўнае за-данне (маўленчая інтэнцыя, мэтанакіраванасць) – адрасат (чытальніц-кая аўдыторыя)”. Усе іншыя фактары толькі дапаўняюць або карэлю-юць дзеянне асноўных” (*Сычев, 1999, 94*) і пацвярджае: “...асноўнымі стылеўтварающимі рысамі газетна-публіцыстычнага маўлення, непарыў-на звязанымі з базавымі экстралінгвістычнымі фактарамі, з’яўляюцца, на наш погляд, яскравая ацэначнасць, мяккая стандартызаванасць і агуль-надаступнасць выкарыстаных у газете маўленчых сродкаў” (*Сычев, 1999, 96*). Прапанаваная канцэпцыя змыкаеца хутчэй за ўсё не з экст-ралінгвістыкай публіцыстычнага тэксту, а з пазамоўнымі прычынамі, якія спараджаюць тэкст. Экстралінгвістычная тактыка вытворчасці тэк-стаў СМІ грунтуецца на неабходнай сувязі вербальнага выражэння думкі журналиста з сацыяльным дзеяннем яго як носьбіта мовы і перадатчыка

камунікацыі рознага тыпу (знакавай: вербальний, паравербальный, акумулятыўный, фатычны, кагнітыўный і інш.). Стратэгія вытворчасці публіцыстычнага тэксту абавязкова ўлічвае непарыўнасць і звязанасць вербальнай і паравербальной інфармацыі.

ВЫВАДЫ

Разгледжаны ў гэтай главе складнікі антalogіі і генезісу лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту як самастойнага навуковага адгалінавання пастулююць і акрэсліваюць экстралінгвістычную сутнасць публіцыстычнага тэксту (дыскурса), дазваляюць разглядаць яго ў рамках каўзальнага генетычнай тэорыі ў якасці інфармацыйнага пакета (І. Ухванава-Шмыгава), які мае сваю структурную, сістэмную, лінейную і іерархічную арганізацыю, валодае самастойным рэферэнтным, знакава-рэферэнтным, картэжным і знакава-картэжным зместам, які з'яўляецца адначасова знакам сацыяльнага, інтэлектуальнага, кагнітыўнага, моўнага і маўленчага працэсаў, знакам моўнага вопыту і функцыяновання мовы, знакам практичнай дзейнасці і камунікацыі.

Лінгвістика публіцыстычнага тэксту па першааснове і прадмеце свайго вывучэння – сацыяльная навука. Шматтайнасць функцый мовы ў грамадстве, цесная сувязь яе з мысленнем і дзейнасцю чалавека робіць гнуткім узаемадзеянне мовазнаўства і журналістыкі з літаратуразнаўствам, антрапалогіяй, філасофіяй і інш. навукамі. Высновы пазамоўнай прыроды публіцыстычнага тэксту ніяк не сведчаць пра тое, што маўленчую палітру журналісцкага твора можна даследаваць эклектычна, у адрыве ад лінгвістычнай пабудовы, заканамернасцей і тэндэнций унутранага (інтрапалінгвістычнага) развіцця мовы. Характарыстыка анталаґічных прымет паказвае на непарыўную сувязь, арганічную звязанасць вербальнага знака з першапрычынай свайго ўзнікнення – сацыяльным дзеяннем носьбіта мовы, якое не ўспрымаецца фрагментарна, а ёсць структурны кампанент цэласнай сістэмы, глабальная макрастратэгія жыццёвага ўладкавання. Значыць, можам гаварыць пра дыхатамію экстралінгвістычнага і інтрапалінгвістычнага ў публіцыстычным тэксле, першаму складніку якой надаецца значна большая ўвага, чым у любым іншым тэксле, напрыклад мастацкім.

Традыцыйна пры вывучэнні мастацкага тэксту вялікая ўвага надаецца форме і зместу. Адрозніваюцца два падыходы ў даследаванні арганізацыі мастацкага тэксту: ад формы да зместу і ад зместу да формы.

За кожным з іх замацаваны філалагічны накірунак, які грунтуеца на аналагічных методыках лінгвістычнай і літаратуразнаўчай канцэпцый. Менавіта ў сінтэзе іх закладзена аптымальнае вырашэнне дыялектычнага адзінства формы і зместу. У свой час акадэмік В. Вінаградаў адзначыў: “Тэндэнцыя да аб’яднання лінгвістычных і літаратуразнаўчых канцэпций формы і зместу слоўна-мастацкага твора на аснове паглыбленага сінтэзу іх, на аснове вывучэння сэнсу, ідэі, задумкі як слоўна-структурнага элемента мастацкага цэлага плённая і перспектывная” (Віноградов, 1971, 104). З гэтага моманту навуцы аб мове мастацкай літаратуры, стылістыцы мастацкай літаратуры, лінгвістычнаму аналізу тэксту (ЛАТу) у філалогіі XX ст. надавалася шмат даследчай увагі.

У мовазнаўстве ўзніклі навуковыя школы па вывучэнні мастацкага тэксту. Вывучэнне стылю пісьменніка набыло прыярытэтны накірунак. Плённа працуюць у гэтым рэчышчы, у прыватнасці пасля дыскусіі 1954 года аб вобразнасці, рускія стылісты. Творча інтэрпрэтуючы дасягненні ў галіне стылістыкі вучоных XIX ст., абапіраючыся на вопыт даследаванняў 20–30-х гг. XX ст., на лінгвістычныя працы А. Пяшкоўскага, П. Шчэрбы, Б. Ларына і асабліва В. Вінаградава, сучасныя вучоныя глыбока пранікаюць у проблемы стылістыкі і дабіваюцца важных вынікаў. У беларусазнаўстве актыўна вывучаецца стылістыка твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа, Уладзіміра Каараткевіча, Янкі Брыля, Івана Мележа, Ядвігіна Ш. і інш. Даследчыкі мовы твораў беларускіх пісьменнікаў паспяхова аднаўляюць карціну свету, будуюць канцэптасферу вобразнай сістэмы роднай мовы. Падобнага роду даследаванні настойліва паказваюць своечасовасць і заканамернасць прайўлення даследчай цікавасці да мовы мастацкай літаратуры як сістэмы выражэння маўленчымі сродкамі ўяўнага пісьменнікам свету, кагнітыўнай сутнасцю якога з’яўляецца магчымасць аднаўлення аўтарам эстетычных, камунікатыўных і інш. установак. Даследаванню лінгвістычнай арганізацыі тэксту і лінгвастылістыцы прысвечаны манографіі “Лінгвістычная арганізацыя тэксту. У творчай лабараторыі Уладзіміра Каараткевіча” і “Лінгвастылістыка троپаў Юрыйя Казакова” аўтара гэтих радкоў, у якіх падаецца панарама структурна-функцыянальнай, сістэмна-элементнай пабудовы мастацкага тэксту. Выпрацаваная методыка лінгвістычнага даследавання, вывады і абагульненні, зробленыя ў іх, сталі трывалым грунтам эвалюцыі і дынамікі цікавасці да тэксту не проста як да цэласнага кампактнага ў фармальным і зместавым выражэнні твора, а як да складанай камунікатыўнай з’явы, напоўненай “жыццёвой энергіяй”, пра-

сторавай рэчаіснасцю, у якой знаходзіцца і жыве чалавек, а менавіта – як да дыскурса.

Экстралінгвістычна інфармацыя маствацкага тэксту звычайна падавалася ў канцэпцыях фонавых ведаў, гарызантальных кантэкстаў, рабіўся экстралінгвістычны каментар, заснаваны на выяўленні гістарычнай шматпланавасці маствацкага тэксту, прынцыпах каардынацыі агульнага і прыватнага, узаемаабумоўленасці і ўзаемазвязанасці формы і зместу. Іншымі словамі, тэкст пад даследчым вокам вучонага праходзіў дэкадзіроўку, дэшыфроўку закладзенай у ім гістарычна абумоўленай сацыяльнай інфармацыі. Менавіта такія падыходы дазволілі вывучыць паэтычны тэкст як культуралагічны феномен (*Басава, Іучанкаў, Сінькоўва, 2002*), дзе тэкст паўстае як носьбіт кадзіраванай інфармацыі пра этнапсіхалагічны склад народа, якая можа даць адказы на пытанні аб законах яго вытворчасці, спецыфіцы праектавання асноўных нацыянальных канцэптаў на рэцыпіента, планаванні нейтральных тэкстаў, г. зн. ідэалагічна неактуальных, і рэканструкцыі ідэалагічна адзначаных тэкстаў.

Гаворачы пра граматычную катэгорыю інфарматыўнасці, якая наяўнічае ў любым тэксле, І. Гальперын выводзіць дзве формы яе праяўлення – нулявую і канцэптуальную. Першая ўяўляе сабой тэматычную ў сэнсе актуальнага члінення паведамлення, а другая – рэматычную. Адносіны паміж гэтымі полюсамі складаюць інфармацыі рознай насычанасці (меры навізны). Граматычная інфарматыўнасць, сцвярджвае даследчык, залежыць ад пэўных тыпаў тэкстаў (*Гальперин, 1981, 29*).

Увогуле, адмаўляючы наяўнасць канцэптуальнасці ў інфармацыйных тыпах тэкстаў і спрашчаючы падыходы да стылю мовы газеты, аўтар вяртае да ўжо ўзгаданай раней дыскусіі 1920-х аб правамернасці выдзялення паэтыкі публіцыстычнага тэксту, грунтоўным адказам на што могуць быць даследаванні М. Цікоцкага, Р. Салганіка, У. Канькова, С. Смятанінай.

Экстралінгвістычнае прырода публіцыстычнага тэксту можа прывесці неспакушанага даследчыка да думак, выказанных І. Гальперыным і інш. Ствараецца ўражанне, што знешняя абalonка масавага інфарматынага прадукту “кіруе” даследчыкам, які не заўважае ўнутранай маўленчай дынамікі журналісцкага твора. Інтрапартычнае структура, сістэмнасць кампанентаў, сінталігматыка і парадыгматыка моўнага зна-ка, кагнітыўная апрацоўка, прагматычнае насычанасць і інш. публіцыстычнага тэксту знаходзяцца ў дыялектычным звязку з суб’ектыўнымі і аб’ектыўнымі фактарамі тэкстаўтарэння, пазамоўнай арганізацыяй.

Такім чынам, генезіс і анталағічны статус лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту вызначаюцца дакладна акрэсленымі предметам (публіцыстычны тэкст) і аб'ектам (тэкставая дзейнасць журналіста) вывучэння, специфіка якіх заключаецца ў цесным перапляценні вербалнага знака і са-цияльнага дзеяння, што спараджае кагнітыўную апрацоўку дыскурса.

Сасюраўская канцепцыя размежавання мовы і маўлення дала штуршок для развіцця сістэмнага, паслядоўнага і пераемнага вывучэння камунікатыўнага ланцужка слова-сказ-тэкст-дыскурс / мова-маўленне-тэкст-дыскурс, вызначыла прыярытэты ўвядзення мовы ў кантэкст вы-карыстання, даказала тэзіс аб непаўторнасці і канкрэтнасці маўлення ў процілегласць абстрактнасці і аднаўляльнасці мовы, замацавала статус маўлення як актуальнай, бясконцай, субстанцыянальнай, актыўнай, дынамічнай, рухомай, лінейнай, суб'ектыўнай, адвольнай, інтэгральнай, кантэкстна і сітуатыўна абумоўленай, варыятыўнай з'явы ў процівагу патэнцыяльнай, канечнай, фармальнай, пасіўнай і статычнай, адносна стабільнай, узроўнева арганізаванай, іерархічнай, аб'ектыўнай у адно-сінах да адрасанта, імператыўнай, калектыўнай, інварыянтнай мове. Маўленчая дзейнасць спарадзіла тэкст, г. зн. аб'яднала структурна і іерархічна кадыфікаваныя знакі (сімвалы) у адно лінейнае размяшчэнне, абумоўленае пэўным фрагментам рэчаіснасці, ментальным (культу-распецыфічным) эпізодам.

Лінгвістика публіцыстычнага тэксту мае выразнае праяўленне ў на-циянальных СМІ, што звязана з гісторыяй і станам функцыянування роднай мовы і інтэрферэнтнымі ўплывамі, ізамарфізмам чужога элемента ў мове-крыніцы, у агульных і прыватных экстралінгвістычных характеристыстых, як: прызначанасць для масавай аўдыторыі і распаў-сюджанасць, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, дубліра-ванне і вар'іраванне, калектыўнае аўтарства, інтэртекстуальнасць і ка-мунікатыўная прызначанасць.

ГЛАВА 2

ЛІНГВІСТЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ПУБЛІСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

У лінгвістычным разуменні тэксту важна ўлічваць спецыфіку ўзаема-
абумоўленых структурна-семантычных, структурна-граматычных
сродкаў яго арганізацыі. Вывучаючы тэкст, нельга не ўбачыць сістэм-
насць і строгую структурыраванасць моўных элементаў, якія ствара-
юць цэласнасць аб'екта, а таксама комплекс адносін унутры такой ар-
ганізацыі.

Лінгвістычнае даследаванне вызначае спосабы і прыёмы пабудовы
тэксту, прымяркоўвае выяўленне і апісанне кожнай мікраструктуры –
сукупнасці маўленачных адзінак у адпаведнасці з іх моўнай (верагоднай)
рэалізацыяй. Выдзяленне ў моўным матэрыйяле твора такой сукупнасці
вызначае функцыянальны стыль, творчую манеру журналіста і ўтрым-
лівае ў сабе патэнцыял прыроднай харектарыстыкі цесным чынам звяз-
заных паміж сабой тэкстовых элементаў, якія ў сваёй цэласнасці і пла-
намерным уключэнні презентуюць камунікатыўныя намеры аўтара, каг-
нітыўную сутнасць тэксту як сацыялінгвістычнай з'яве.

2.1. ВЫРАЖЭННЕ МОЎНАЙ АСОБЫ Ў ТЭКСЦЕ

У лінгвістычнай літаратуры ўсё часцей у кола навуковых інтарэсаў
уключаецца паняцце моўнай асобы, пры дапамозе якога вучоныя мэ-
танакіраваны на дэталёвы разгляд схемы ўспрымання рэчаіснасці, зафік-
саванай у мове і спецыфічнай для пэўнага моўнага калектыву і экст-
рапалючай вывучэнне моўнай карціны свету. Зыходным пунктам для
вылучэння апошняга паняцця сталі глабальныя ідэі эвалюцыі і тыпа-
логіі, перш за ўсё неагумбальдыянства ў Германіі і канцэпцыі Э. Сепіра
і Б. Уорфа ў ЗША. Вывучэнне моўнай асобы было клопатам шматлікіх
вучоных, што можам прасачыць па працах Ю. Лотмана, Ю. Каравулава,
А. Залеўскай, В. Паставалавай.

Прадуктыўнымі сродкамі выражэння моўнай асобы з'яўляюцца структурна-семантычныя падсістэмы лексікі і фразеалогіі, семантычныя парадыгмы, структура і тыпы значэнняў слоў і фразеалагізмаў.

Актуалізуецца апісанне асаблівасцей моўнай асобы на падставе створанага ёю тэксту. Важным у гэтым аспекте, на думку вучоных, з'яўляюцца выяўленне жыццёвых або сітуатыўных дамінант, установак, матываў, якія адлюстроўваюцца ў працэсах спараджэння тэкстаў і іх змесце. Так, абапіраючыся на разуменне М. Зошчанкам такіх лексем-дамінант, як жыццё, смерть, розум, Т. Бычкова апісвае фрагменты моўнай карціны пісьменніка. Пры гэтым даследчыца прыходзіць да высновы, што сэнсавая трансфармацыя лексіка-семантычных варыянтаў прыводзіць да прама супрацьлеглай іх трактоўкі. Напрыклад, калі напачатку розум – прычына няшчасцяў, то ў канцы – жыватворная сіла, дзякуючы якой жыццё набывае сэнс. Такая варыятыўнасць, сітуатыўнасць і эвалюцыйны рух – складнікі цэласнай карціны мастацкага свету майстра. Варыятыўнасць можа ўзімаць ад таго, што “адна частка карціны свету чалавека хаваецца ў глыбінях падсвядомасці, а другая карэніца ў свядомасці” (Бычкова, 2003). Пісьменнік выяўляе сябе ў ключавых словам, якія могуць стаць падстаўнымі складнікамі канцептасфэры яго творчасці.

2.1.2. Трапеічная сістэма мастацкага тэксту ў дачыненні да сацыяльной дзейнасці носьбіта мовы

Дзейным “прадстаўніком” творчасці можа стаць трапеічная сістэма або адзін з яе складнікаў. У поўнай меры гэта адносіца і да журналіста, з тым толькі адрозненнем, што моўная асoba пісьменніка максімальная індыўідуалізаваная, аўтарызаваная. Моўная асoba журналіста парастаўнічына з пісьменніцкай сацыяльна-арыентаванай, пасіўна аўтарызаваная (на ўмоўна максімальную індыўідуальнасць прэтэндующу сучасныя публіцыстычныя тэксты, напрыклад, газеты “Советская Белоруссия”, што ў пэўны перыяд нават выражалася фатографічна, калі матэрыйлы журналіста суправаджаліся яго фотаздымкам).

Маўленчая акалічнасць прысутнасці аўтара прадуктыўна можа рэалізоўвацца ў сістэме трапеічных абазначэнняў тэксту. У парастаўніні з прымым трапеічнае абазначэнне семантычна своеасаблівае. Ужо пры першым набліжэнні зразумела, што на моўным узроўні змест тропа энтропічны, больш размыты і прыблізны, чым прымыя абазначэнні слоў.

Трапеічнае значэнне рухомае, у ім моцны індыўідуальна-аўтарскі момант, семантычныя межы расплывістая, шмат чаго “не выведзена на паверхню”, а размешчана імпліцытна. Гэта дае творчую прастору для стваральніка мастацкага тэксту і толькі ў пэўнай меры канструктыўна ажыўляе публіцыстычны твор, бо стыльявая прызначанасць першага і другога рознаскіраваныя, рознафункциянальныя, і тэксты маюць свае камунікатыўныя задачы.

У слоўным аспектце пераносныя абазначэнні валодаюць патэнцыяльнай семантыкай, г.зн. не фіксуюць пэўны змест, а толькі акрэсліваюць семантычную сферу з верагоднай структурай. У маўленні журналіста здзяйсняеца адбор з гэтай сферы, і пераноснае значэнне семантызуеца па пэўных правілах узаемадзеяння прамога значэння з канструктуальна-сітуатыўнымі ўмовамі маўлення. У слоўніку мовы, па сутнасці, не павінна было быць пераносных, трапеічных пераўтварэнняў, а павінны быць прамыя абазначэнні і правілы зместавых зменаў іх, у аснову якіх кладзеца ўяўленне аўтара – гэта “дзейсная” аксіёма журналісцкай тэкставытворчасці. У той жа час трапеічная сістэма паўстает як стабільны фундатар кагезіі (унутрытэкставай звязнасці) публіцыстычнага твора, выразнікам асобы журналіста як канструктара індыўідуальна-аўтарскага адлюстрравання маўленчай рэчаіннасці, партрэтным накідам яго публіцыстычнай творчасці.

Семасіялагічнае сістэма мовы мае двухузроўневую будову: узровень прамых (намінатыўных) значэнняў, г. зн. узровень дэнатата, і ўзровень пераносных, вытворных ад прамых абазначэнняў, якія выступаюць як другасная функцыя дэнатата і кампенсуюць ужо аnamасіялагічную недастатковасць сістэмы прамых найменняў, г. зн. узровень імпліцыты.

Другасныя пераносныя значэнні матываваны разнастайнымі асацыятыўнымі сувязямі першасных семаў. Арганізацыя элементаў двух узроўняў і ўяўляе сабой троп. Вядома, што паміж двумя ўзроўнямі няма рэзкай мяжы, яе і не павінна быць, таму што памяць замацоўвае другасныя значэнні непасрэдна за дэнататам і, канкрэтныячы яго змест, па-паўняе імпліцытнымі сувязямі і залежнасцямі.

З'яднанне двух узроўняў – гэта спосаб аднавіць цяжка выражальнае і абазначыць тое, для чаго ў норме няма прамога абазначэння, прычым аднаўленне і абазначэнне адбываюцца без павелічэння слоўніка адзінак выражэння і іх сінтаксічнай складанасці. Такая здольнасць мовы з'яўляеца рацыянальным маўленчым прыёмам, што ніяк не сведчыць аб правамернасці выпадковай у лінгвістыцы думкі пра “колькасную

беднасць” мовы, а, наадварот, пашыраючай валентныя сувязі, дынамічна презентуючай іх мноства, што гаворыць пра найтанчэйшыя рухомасці і экспрэсійнасць мовы. Для асэнсавання імпліцытнасці тропа недастаткова намаганняў памяці і моўнай кампетэнцыі. Тут неабходны мабілізацыя ведаў, гульні ўспрымання і ўпарадкаванае камбінаванне сэнсаў, іх адбор і ўвязка ў цэласную карціну свету. Стварэнне новых тропаў, уменне трансфармаваць іх, развіваць якасную выразнасць – гэта праяўленне індыўідуальнасці і мастацкай сілы пісьменніка, журналіста.

Стрыжнем стварэння тропа як аднаго са сродкаў слоўнай вобразнасці з'яўляецца перанос, адносіны паміж прымым і пераносным значэннем. Р. Вінакур у працах па стылістыцы пісаў: “Але несумненна ў задачу лінгвістычнага даследавання ўваходзіць устанаўленне адносін паміж абодвумя тыпамі значэнняў слова – прымым і пераносным” (*Вінакур*, 1959, 248). Адносіны паміж прымым значэннем і пераносным, праз якія ствараецца імпліцытнае значэнне, г.зн. значэнне да канца не раскрытае, не разгорнутае, таму што кожны можа па-свойму ў дэталях асацыяваць атрыманую мастацка-эстэтычную інфармацыю, разглядаеца як прынцыпова важны механізм.

Сістэма тропаў публіцыстычнага тэксту вызначаецца тэндэнцыяй развіцця імпліцытнага значэння індыўідуумам у выкарыстанні схематычных і метадалагічных асноў іх рэалізацыі. Калі носьбіт мовы будзе новы троп, то ён заўсёды абапіраецца на заканамернасці і традыцыі выбару патэнцыяльных сем слова, таму што па-за залежнасці ад дадзенага выкарыстання слова прысутнічае ў свядомасці з усімі сваімі значэннямі. “Значэнні ўстойлівия і агульныя для ўсіх, хто валодае сістэмай мовы. Выкарыстанні – гэта толькі магчымае прымяненне аднаго са значэнняў слова, калі вельмі індыўідуальнае, калі больш ці менш распаўсюджанае, выкарыстанні не раўнацэннае са значэннем, і ў ім схавана шмат сэнсавых магчымасцей мовы” (*Віноградов*, 1972, 23). Сістэма выкарыстання і арганізацыі тропаў часам не ўсведамляеца непасрэдным яе стваральнікам і выносіцца за рамкі ўдумлівага ўсведамлення.

Гэта аб’ектыўна – пісьменнік / журналіст прымянае знакавыя адзінкі ўжо ў закадыфікованым стане. Галоўнае – не выйсці за рамкі узуальнай правамернасці. Такім чынам, тропы пры даследаванні тэксту неабходна разглядаць не эклектычна, а ва ўзаемасувязі – як арганічны структурны кампанент тэксту.

Мастацкі і публіцыстычны тэксты заўсёды кагнітыўныя. Нярэдка самае звычайнае, паўсядзённае ўзводзіцца публіцыстам на такую вы-

шыню мастацкай інтэрпрэтацыі рэчаіннасці, што становіцца вобразным арыенцірам, па якім накіроўваеца пазнаваўчая дзейнасць індывіда і вызначаеца яе змест.

Слова ў тэксле “двуухланавас” па сваёй сэнсавай накіраванасці і... у гэтым сэнсе вобразнае” (Виноградов, 1963, 125). Яно знаходзіцца ў складаных сувязях і судносінах са словамі агульнаітаратурнай мовы і з элементамі слоўнай культуры эстэтычнага аб’екта. Менавіта таму “вострыя экспрэсіўныя функцыі могуць выпадаць на долю семантычна нейтральных, зусім бязвобразных, займеннікаўых слоў” (Виноградов, 1963, 125).

Слова, спалучэнні слоў у трапеічнай канструкцыі выступаюць у ролі прадметна-лагічнага трампліна, які прадвызначае мадыфікацыі экспрэсіўнай скіраванасці лексем як базавых звёнаў аўтарскага расповеду, маючых непасрэдныя адносіны да паказу розных сюжэтаў, сцэнарыяў-мадэлей, фрэймаў, арыентаваных на выяўленне жыщёвых анамалій і самой сутнасці жыцця, “фрагмента рэчаіннасці” як прадмета аўтарскага бачання свету.

Лінгвістычную ўвагу ў тэксле прыцягваюць моўныя сродкі, “асаблівасці рэалізацыі патэнцый гэтых сродкаў у працэсе функцыянавання ў пэўных умовах і з пэўнымі мэтамі (у тым ліку пытанні адэкватнасці моўных сродкаў выражанаму зместу), а таксама агульныя тэндэнцыі выкарыстання гэтых сродкаў і іх крыніцы ў адрозненне ад індывідуальных з’яў стылю” (Кожина, 1983, 15).

Утварэнне тропа абумоўлена здольнасцю мыслення да абстрагаванага супастаўлення аднаго прадмета з іншым. Такім чынам, штуршком да параштрання з’яўляеца патрэба ў пазнанні нейкай сутнасці шляхам яе супастаўлення з першай. Асновай такога суднясення з’яўляеца інтэгральная прымета. Яна можа ўключыць монасемічны і полісемічны элементы, г. зн. арганізоўвацца па адным семантычным параметры або па некалькіх (напрыклад, памер, форма, спосаб перамяшчэння і г. д.). Інтэгральная прыметы складаюць вобразную аснову параштрання (*tertium comparationis*). Дэнатат пры апрацоўцы абстрагаваным мысленнем набывае рэферэнтную якасць, якую арганізуе непарыўна звязанае счапленне дэнатат-рэферэнт. На ўзоруні дэнатата-рэферэнта адбываеца адбор інтэгральных прымет двух кампаратываў (пры індуктыўным аналізе на гэтым этапе мае месца ідэнтыфікацыя маўленчага факта). Паводле правіла семантычнай і марфолага-сінтаксічнай пабудовы набывае канкрэтную форму выражэння, адлюстроўваеца ў свядомасці ў сілу моўнай кампе-

тэнцыі, “прамамляеца” і, як вынік, развіваеца імпліцытнае значэнне верагоднаснай структуры, г. зн. такой арганізацыі, якая з’яўляеца сітуатыўнай, сінтагматычна размешчанай.

На ўзроўні імпліцыта заўсёды ўтрымліваеца прагматычны знак, паказчык пеяратыўнай / меліяратыўнай ацэнкі; яго існаванне вызначана канататыўнай спецыфікай моўнага факта.

Прыватныя выпадкі праявы тропа маюць адпаведна сваёй спецыфіцы дадатковыя інтэрпрэтацыі. Так, напрыклад, парапнанне як адзін з тропаў адрозніваеца ад метафоры ў структуры залежнасцей сінтаксічнай экспазіцыі, эпітэт – таксама ў структуры залежнасцей, але ў марфалагічным варыянце і г. д. Такім чынам, дыферэнцыяцыя тропаў закладзена ў вар’іраванні фармальнага выражэння, заснаванага на выяўленні *tertium comparationis*.

Сутнасць трапеічнага словаўжывання рэпрэзентуеца разуменнем такой катэгорыі, як вобразнасць. Дыскусійнасць гэтага тэрміна ў філагічнай літаратуры адлюстроўвае стан стылістыкі як навукі на стыку лінгвістыкі і літаратуразнаўства. В. Вінаградаў у дачыненні да творчай дыскусіі 1959–1960 гг. “Слова і вобраз” пісаў: “Пытанне пра вобраз пераносіца у сферу агульнай эстэтыкі, а гэтым самым вылучаеца пакуль яшчэ нявырашаная і складаная праблема пра неабходнасць размежавання двух стылістычных аспектаў вывучэння структур слоўна-мастацкіх твораў у сферы паэтыкі і стылістыкі мастацкай літаратуры, а менавіта аспектаў – стылістыкі лінгвістычнай і стылістыкі літаратуразнаўчай, звязанай з тэорыяй іншых мастацтваў” (Віноградов, 1963, 115–116). Крытычна ацэньваючы канцэпцыю А. Яфімава аб слове і вобразе, артыкулы П. Пуставойта, П. Паліеўскага, Ю. Рурыкава, А. Чычэрына, Л. Паляк, Д. Шмялёва і інш., акадэмік Вінаградаў паказаў, што пытанне пра вобразнасць мастацкай або паэтычнай мовы складанае і функцыянальна шматтайнае: “Яно ва ўсякім выпадку не зводзіцца да праблемы пераноснага словаўжывання слоў і выразаў, да праблемы тропаў, метафор і парапнанняў. Яно адносіца да цэнтральных пытанняў эстэтыкі мастацкага слова” (Віноградов, 1963, 123).

Палемізуючы з А. Пяшкоўскім па тэорыі “агульной вобразнасці” слоў, А. Яфімаў выдзяляе ў творы “сплаў літаратурных вобразаў і вобразных (а таксама няробразных) маўленчых сродкаў”, называе вобразныя маўленчыя сродкі канструктыўнымі элементамі ў мастацкім творы, праводзіць рэзкую спецыялізацыю вобразнасці як катэгорыі літаратуразнаўчай і моўнай (Ефимов, 1961, 23).

Вобразнасць разумеецца ў шырокім сэнсе гэтага паняцця і ў больш вузкім. Слова ў публіцыстычным тэксле – знакавы элемент сістэмы мовы – выконвае ў тэксле мастацка-эстэтычную функцыю, з'яўляеца галоўным складнікам вобразнай кампазіцыі журналісцкай творчасці (выяўленчасць тэксту). Вобразнасць маўлення – прайава ў шырокім сэнсе – як жывасць, нагляднасць, маляўнічасць – неад'емная прымета ўсякага віду мастацтва, форма ўсведамлення рэчаіснасці з пазіцый нейкага эстэтычнага ідэалу (Голуб, 1986, 221). У вузкім разуменні вобразнасці маўлення даследуеца выкарыстанне пераносных слоў са змененай семантыкай.

Для больш поўнай характарыстыкі трапеічнай сутнасці неабходна ўказаць на катэгарыяльныя характеристары імпліцытнасці тропа. Індывидуальна-аўтарскі троп заўсёды імпліцытны па прычыне нявыражанасці выніку пераносу. Импліцытнасць максімальная прысутнічае ў тропе датуль, пакуль ён не стане моўным фактам, пакуль за ім не замацуеца больш або менш экспліцытнае значэнне.

У пераносным выкарыстанні слова заўсёды прысутнічае трапеічная якасць, характеристары для канкрэтнай маўленчай сітуацыі, якая мае выражаны сэнс у плане суб'ектыўнага аўтарскага бачання, аднак у адносінах да рэцыпента з'яўляеца схаванай, неразгорнутай да канца паводле моўной кампетэнтнасці, псіхалагічнага складу, сацыяльнага вопыту таго ці іншага індывидуума. У такім выпадку выключаюцца з поля зроку стылістычна неапраўданыя, няправільныя тропы. Моўныя тропы могуць актывізаваць імпліцытнасць пры трансфармациі кампанентнага складу.

Суднясенне паняцця ѹ імпліцытнасці і вобразнасці прапарцыянальна. На ўзоруні імпліцыта ѹ тропе канструуюеца рэцэптыўнае, г. зн. прыўнесенае ѹ канкрэтныя маўленчы фрагмент, вобразнае напаўненне, якое настолькі вобразнае, наколькі гэта дазваляе імпліцытная форма вобраза, створанага аўтарам. У некаторых выпадках раскрыццю імпліцытнага вобраза садзейнічае граматычная форма. Трапеічная якасць, што ўтрымлівае ѹ сабе вобраз, указвае на прысутнасць імпліцыта, таму што ўспрыманне яго індывидуальнае; рэцыпент толькі імкнецца максімальна спасцігнуць гэтую якасць.

Апісанне катэгарыяльнага характеристару імпліцытнасці ѹ тропе было пададзена ѹ працы аўтара, прысвечанай лінгвістычнай арганізацыі тэксту (Івченков, 2002). У ёй на аб'ёмным эмпрычным матэрыяле паказана спецыфічнасць прайавлення і прысутнасць псіхаразумовай здольнасці чалавека канструюваць “лінгвістычную карціну рэчаіснасці”, пабудава-

ную пісьменнікам. Імпліцытнасць цесна звязвалася з лінгвістычнымі заканамернасцямі арганізацыі мастацкага тэксту, у прыватнасці з лексіка-семантычнымі, семантыка-стылістычнымі, марфолага-сінтаксічнымі, стылістычна маркіраванымі элементамі адзінага цэлага – тэксту, куды па-за маўленчага ўключалася моўнае ў цесным звязку з аўтарскім бачаннем свету. Такім чынам на падставе імпліцытнасці стваралася канцепцыя моўнай асобы Уладзіміра Караткевіча. На ўзоруні дэнатата, калі чалавечай свядомасцю выяўлена выражэнне ўласна зместу, асноўнага значэння лексемы ў адрозненне ад яе канататыўных уласцівасцей і той прадмет, з якім суднесены гэты моўны выраз, існуе бясконца мноства патэнцыяльных сем, інтэргаральная база якіх можа быць вельмі шырокай па прычыне парадыгматычнай шматтайнасці семантычных аналогій моўнай адзінкі ў сістэме знакаў.

Пры даследаванні публіцыстычнага тэксту катэгорыя імпліцытнасці моўнага знака (слова, тэксту) набывае прынцыпова важнае значэнне і выступае ў якасці інструментальнай дамінанты звязанасці складанага сінтаксічнага цэлага, сатворчасці журналіста і спажыўца інфармацыі. Канечне, найперш гэта датычыць трапеічна адзначаных маўленчых сродкаў, бо менавіта яны могуць выступіць у якасці візітоўкі асобы журналіста, калі ён толькі не хаваецца за стандартызаванымі канструкцыямі і сцёртымі тропамі.

Трапеічнасць журналісцкай творчасці сёння як быццам удыхнула ў тэкст новае жыццё, надала яму асаблівую экспрэсіўнасць. Расійская даследчыца С. Лапаткіна слушна заўважае: “Сучасная тэндэнцыя ў расійскай прэсе – максімальная экспрэсіўнасць – рэалізуецца шляхам звароту журналістаў да элакутыўных сродкаў, у прыватнасці тропаў” (Лопаткіна, 2003, 191).

У беларусістыцы спецыяльному вывучэнню трапеічнасці публіцыстычнага тэксту не надавалася шмат увагі. Існуе толькі адно спецыяльнае даследаванне В. Горбач, прысвечанае вывучэнню метаніміі ў публіцыстычным маўленні. У ім адзначаецца: “Метанімія ў публіцыстыцы – яскравае адлюстраванне інтра- і экстрапаралінгвістычных працэсаў, выразна кваліфікуецца паводле тэматычнай уніфікацыі, парадыгматыкі і сінtagматыкі, структуры і зместу моўных адзінак, рэалізацыя якіх забяспечваецца семантычнай сумежнасцю” (Горбач, 2000, 1). У працы даказваецца, што метанімія ў публіцыстычным тэксле рэалізуецца ў арсенале маўленчых сродкаў, заснованых на тэматычнай уніфікацыі ў камунікатыўна зададзеным паведамленні, забяспечваецца парадыгматычнымі

здольнасцямі мовы, якія на маўленчым узроўні канкрэтызуюцца, уда-
кладняюцца і развіваюцца; тэматычная уніфікацыя метанімі грунтуеца-
ца на выяўленні жыццёвых актуалій сацыяльнага, эканамічнага і палі-
тычнага парадку. Аўтарка прыходзіць да правільнай высновы пра тое,
што частотнасць выкарыстання метанімі прыма прапарцыянальная зру-
хам у жыццёвым уладкаванні грамадства. Метанімія не з'яўляецца апты-
мальным перадатчыкам семантычнай перспектывы тропа, таму што
абмежаваная механізмам пераносу – сумежнымі сувязямі. Аднак аса-
цыятыўная шырыня парадыгматыкі і рэальнага ўласабліення яе стала
базай для выяўлення шматлікіх адносін у тэксле: каўзальных, лакаль-
ных, тэмпаральных, атрыбутыўных, субстантыўных.

2.2. ВОНКАВАЯ І ЎНУТРАНАЯ СТРУКТУРЫРАВАНАСЦЬ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

Лінгвістычнай арганізацыя тэксту грунтуеца перш-наперш на вы-
яўленні вонкавай і ўнутранай структуры, логіка-семантычнай пабудовы
адзінак, якія яго складаюць, асноўных тэкстаўтаральных катэгорый,
неабходных для спасціжэння сэнсавай і структурнай завершанасці тэк-
сту. З такіх пазіцый да тэксту падыходзіць А. Папіна, вылучаючы каму-
нікатыўную арганізацыю адзінак тэксту – выказвання, “тэксту”, скла-
данага сінтаксічнага цэлага, дыскурса. Даследчыца ўключае адзінкі тэк-
сту ў так званую эўрыстычную актыўнасць, у тып сітуацыі: пазіцыю
гаворачага / камуніканта / адресанта / прадуцэнта і пазіцыю слухача /
адрасата /камуніканта / чытача / рэцыпіента; сярод сітуацый вылучае
моўную, маўленчую, камунікатыўную, камунікатыўна-прагматычную,
тэкставую, сацыяльную і зводзіць іх да пастаянных катэгарыяльных эле-
ментуў: а) удзельнікі камунікатыўнага акта і сітуацыі (падзеі); б) па-
дзея, дзеянне, працэс, факт; в) час; г) прастора і месца; д) ацэнка (*Папі-
на, 2002*). Адчуваецца яўнае набліжэнне да трактоўкі сацыяльнай функ-
цыі, вылучанай ван Дэйкам, які выдзяляе суперструктурны: кароткі змест,
абстаноўка, накіраванасць, ускладненне, развязка, фон, вербалъныя рэ-
акцыі, акалічнасці, удзельнікі, падзея, дзеянне (*Дейк ван, 1989*). І ў той
жа час праяўляюцца супяречлівасці канцэпцыі А. Папінай, выкладзенай
у якасці абагульняльнай асноўных набыткаў лінгвістыкі тэксту. Пры
першым набліжэнні да апісання аўтаркай структурных адзінак тэксту
выклікае даволі неадназначную рэакцыю кантамінаваная трактоўка іх:

напрацаванае савецкай (рускай) лінгвістыкай (традыцыйны падыход) хаатычна спалучаеца з неаеўрапейскай (наватарскі падыход) і вымушае ўзаемавыключочаць паняцці “выказанне” (камунікатыўная адзінка), “складанае сінтаксічнае цэлае”, “звышфразавая адзінка” як структурных кампанентаў тэксту (сам “тэкст”, на думку аўтаркі, з’яўляеца меншай адзінкай, чым выказанне (*Патіна, 2002, 15*)) і “дыскурса / дыялагічнага адзінства” як фрагмента рэчаіснасці. Аналізующа актуальнае чляненне тэксту паводле прамога / зваротнага парадку слоў і фарміравання канектарных ланцужкоў тэксту, глабальныя катэгорыі тэксту, тыпы інфармацый тэксту. Апошняе – сублімацыя відаў інфармацый ў тэксце, пададзеных І. Гальперыным, які выдзеліў па прагматычным прызначэнні тры віды асноўнай катэгорыі тэксту: змястоўна-фактуальную, змястоўна-канцептуальную і змястоўна-падтэкставую інфармацыю (*Гальперин, 1981, 27*).

Больш арыентаваным на лінгвістыку тэксту як науку ўяўляеца падыход І. Гальперына, які даследуе тэкст з пазіцыі яго інфармацыйнасці, члянімасці, унутрытэкставай звязнасці (кагезія), паслядоўнасці разгортвання зместу (кантынуум), аўтасемантычнасці адрэзкаў, рэтраспекцыі і праспекцыі, мадальнасці, інтэгратыўнасці і завершанасці тэксту (*Гальперин, 1981*).

Звярот да найбольш папулярных і аўтарытэтных крыніц, якія непасрэдна набліжаюцца да вывучэння праблем лінгвістыкі тэксту прыводзяцца ў гэтым даследаванні спецыяльна, каб паказаць праблематычнасць і... “незавершанасць” станаўлення пастулюемай наўковай галіны.

Лінгвістычная арганізацыя тэксту складаеца з узаемавязанных і сістэмна ўладкаваных структурных адзінак, якія выступаюць прадстаўнікамі, презентантамі сэнсавай, логіка-паняццйнай, прагматычнай і інш. складанаэлементнай кагерэнтнасці тэксту, як сацыяльна абумоўленай, гістарычна зменлівой, культураспецыфічнай, камунікатыўна кадыфікаванай і кагнітыўна прыроднай з’явы. Размяшчэнне іх адбываеца на двух узороўнях – парадыгматыкі і сінтагматыкі, што паказвае і на лінейнае размяшчэнне ў працэсе маўленчай дзеянасці чалавека, і на кадыфікацыю суперлінейную (кадыфікованую).

Паводле Ф. дэ Сасюра мова будзеца на двух тыпах адносін, адпаведных розным формам разумовай дзеянасці чалавека – дэдуктыўнай і індуктыўнай, г. зн. чляненне цэлага на часткі і знаходжанне агульнага ў частках на падставе іх асацыятыўнага падабенства – тое, што можна наглядаць, і тое, што непасрэдна не наглядаеца. Адсюль перакананне

вучонага ў тым, што ўсё заключаецца ў адносінах сінтагматычных або асацыятыўных (парадыгматычных – у сучасным разуменні), і апісаць мову можна толькі тады, калі зможаш устанавіць гэтыя адносіны (*Сосюра*, 1990). Асаблівую важнасць сасюраўскі пастулат набывае пры выучэнні прыроды тэксту, працэсаў яго вытворчасці, вербальной арганізацыі.

2.3. ПАРАДЫГМАТИКА І СІНТАГМАТИКА ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

Парадыгматычныя адносіны рэалізуюцца ў тэксле ў “схаваным” выглядзе. У такім разе для выяўлення і апісання парадыгматыкі тэксту неабходнымі з’яўляюцца спецыяльныя працэдуры лінгвістычнага аналізу, накіраванага на ўстанаўленне значнасці лексем і асаблівасцей іх існавання як членаў пэўных лексіка-семантычных парадыгмаў, што праяўляюцца ў лінейным харектары маўлення, у яго працягласці, аднанакіраванасці, паслядоўнасці. Моўныя элементы, ідучы адно за адным, утвараюць своеасаблівы ланцужок – сінтагму, якая складаецца з кампанентаў, што ўступаюць у лінейныя адносіны. Апошняя вызначаюць сувязі паміж імі і заснаваны на кантрасце, дзякуючы чаму можам гаварыць пра супрацьпастаўленасць моўных і маўленчых адзінак. Для выяўлення такіх адносін існуе сегментацыя, або чляненне тэксту.

Сінтагматычны аналіз тэксту ажыццяўляеца па двух розных наکірунках, заснаваных на валентнасцым і дыстырыбутыўным падыходах. Парадыгматычнасць і сінтагматычнасць тэксту супрацьпастаўлены па лагічным прынцыпе іх арганізацыі: рэляцыі і карэляцыі. Першы з іх грунтаваўся на лагічнай кан’юнкцыі, дзе фарміраваліся адносіны паслядоўнасці “і – і”, другі – на лагічнай дыз’юнкцыі з адносінамі “або – або”. У такой дэманстрацыі выразна праглядаеца харектарыстыка маўлення як працэсу і мовы як сістэмы. “Адна і тая ж сутнасць, уваходзячы ў сістэму мовы, ажыццяўляе як яе член функцыю дыз’юнкцыі, але, уваходзячы ў тэкст, праяўляе іншую функцыю – кан’юнкцыі. У тэксле моўныя адзінкі сусіднуюць, у сістэме – утвараюць парадыгмы” (Кубрякова, 1990, 448). Можам сцвярджаць, што парадыгматычныя адносіны існуюць як патэнцыяльныя і выяўляюцца толькі шляхам супрацьпастаўлення моўных адзінак, адшуквання іх падабенства і адрозненняў; харектарызуюць нелінейную арганізацыю аднародных па сэнсе адзінак. Так, лексіка-семантычная парадыгматыка грунтуюцца на інтэгральна-дыферэн-

цыяльных семных узаемадзеяннях, якія з'яўляюцца падставай для сістэмных сувязей слоў.

Парадыгматычны здольнасці моўнай адзінкі “кіруюць” узнікненнем таго ці іншага значэння слова. Нездарма ў мовазнаўчай навуцы з'явіліся такія паняцці, як сітуатыўнае / кансітуатыўнае, падзейнае, кантэкстнае, кантэкстуальна абумоўлене значэнні лексемы. У маўленчай творчасці носьбіта мовы (лабаратарыі журналіста) могуць узімаць семныя варыянты, якія падпарадкуюцца узуальнаму размяшчэнню або з'яўляюцца лексічна неправамернымі. Першыя з іх знаходзяцца на шляху кадыфікацыі і наступнай фіксацыі лексікаграфічнымі працамі, другія “выпадаюць” як вынік фільтрацыі маўленчага матэрыялу на ўзоруні парадыгматыкі. У сувязі са сказанным выдзяляюцца патэнцыяльныя і верагоднасныя семы, якія ўзімаюць у канкрэтным тэксле і / або ў аказіянальных (індывідуальна-аўтарскіх) спалучэннях слоў. Вядома, што ўзбагачэнне мовы адбываецца не толькі за кошт утварэння новых і відавядзення старых слоў, але і за кошт выкарыстання ўжо існуючых у аптымальных для канкрэтнай сітуацыі верагоднасных семных структур. У сувязі з гэтым дыхатамія парадыгматыка / сінтагматыка папаўняецца “трэцім вымірэннем” слова – эпідыгматыкай (Шмелев, 1973), якая характарызуе іерархічную семантычную вытворнасць сучаснай полісеміі. У такім выпадку разглядаюцца сукупнасці іерархічна вытворных значэнняў, што складаюцца з гісторычна, а менавіта – наборы інтэрнальных і дыферэнцыяльных прымет, якія дазваляюць устанавіць дэрайвацыйныя ўнутрыслоўныя залежнасці значэнняў, адразніваючых адно значэнне ад другога. Эпідыгматычнасць харектэрна перш за ўсё полісемічнаму слову з разгалінаванай структурай; яна, трэба лічыць, з'яўляецца вынікам высокай частотнасці.

Семная парадыгма слова абумоўліваецца не толькі інталінгвістычнымі фактарамі, а і экстралінгвістычнымі, як лакальнасць, рэферэнтная суднесенасць з рэчаіснасцю, інструментальнасць, тэмпаральнасць і інш. Аднак на першы план вылучаецца ўнутраная арганізацыя слова – актыўна-кампанентная або статычна кампанентная. У тым ці ў іншым выпадку шмат залежыць ад творчага працэсу носьбіта мовы, калі за кошт лінейнага размяшчэння сітуатыўнае значэнне лексемы можа дамінаваць над асноўным, першасным. Асабліва выразна гэта прасочваецца ў тэкстах мастацкіх, пабудаваных па прынцыпе трапеічнага канструявання, у якіх стрыжнёвым кампанентам выступае імпліцытнае значэнне. Напрыклад, у творы У. Караткевіча “Чазенія” субстантыўныя харектар ува-

сабленняў, на якіх, галоўным чынам, і грунтуецца аповесць, садзейнічае больш яўнаму ўспрыманню дэнататыўна-рэферэнтнага акружэння, канкрэтныя семнае напаўненне дамінанты тэксту – чазенія. Канкрэтна вyzначаеца агульнае значэнне слова, аднак выкарыстоўваеца яго вेрагодная сема, якая арганічна спалучаеца з кантэкстуальным малюнкам. Сам твор будуеца на канцэптуальным трапеічным супастаўленні *жанчына* – чазенія. Таму тэкст па арганізацыі і элементна-сістэмнаму складу максімальна насычаны тропамі. Эмацыянальная прыўзнятасць аповеду, вобразны лад аповесці збліжаюць яе з вершамі ў прозе. Вобразны і рytмічны настрой твора падпарадкованы адной мэце – стварэнню вобраза вялікай абагульняльнай сілы, які мае ў нечым і сімвалічны сэнс. Нечаканасць, вытанчаная вобразнасць трапеічнага словаўжывання, яго абнаўленне і трансфармацыя здзіўляюць чытача шырнёй аўтарскіх асацыяцый. Мастацка-выяўленчая інфармацыя, якая закладзена ў назыву твора, экспліцыруеца на працягу ўсяго расповеду. Аўтар праводзіц аналаг *чазенія* – *жанчына*. Маўленчая матываванасць прадмета парайнання дазваляе вyzначыць інтэгруючыя прыметы. Паступова пашыраеца канцэптуальная для тэксту сігніфікацыя лексемы *чазенія*: “Чазенія... І мала жыве. Год восемдзесят. Укарэніца на гальковых косах, на градах. Там, дзе нішто не можа расці. Першай з’яўляеца на новых наносах, нават на скамянелай лаве ля ручаёў. Дрэва-піянер. І вось расце, разбурае лаву, невядома адкуль смокча сокі, угнойвае лісцямі мёртвую глебу. А пасля, калі ўгноіць яе і сабой, на тое месца прыходзяць дрэвы іншых парод. Добрае дрэва! “Чазенія...” – з пяшчотай і чамусьці трывогай падумаў ён” (*Караткевіч*, 1980, 296). Далей рэалізуеца ўспрыманне семантычнага аналага шляхам парайнання: чазенія – жанчына, як чазенія – жанчына – гэта чазенія. Наступны фрагмент стварэння ўласблення афармляеца сінтаксічна: “Жанчына ў зарасцях чазеній на беразе. Сама тоненькая, сама стройная, як чазенія” (*Караткевіч*, 1980, 297). Выніковы момант субстантыўнага ўласблення рэпрезентуеца двумя ўзорынямі (меркавання і сцвярджэння): “Чазенія... Жанчына. Як толькі адступілі льды – стала на россыпах камянёў, дзе ніхто яшчэ не мог жыць. І з тых часоў стаіць, будзе стаяць на фарпосце жыцця. Мала пражыве. Цаной гэтага жыцця дзеля іншых” і “Ты – чазенія, ты жыццё”. Канцэптуалізацыя трапеічнага аналага чазенія – жанчына садзейнічае лексічнае акружэнне, якое адлюстроўвае стылевую атмасферу “ачалавечвання” рэчаінасці, свету, у якім знаходзяцца героі. Па меры набліжэння да трапеічнай канстанты назіраеца высокачастотнае выка-

рыстанне варыянтаў празапапеізацыі. Яны выражаны субстантыўнымі і вербальнымі канцэптамі пры дамінантнай ролі другіх.

І выцягнутыя туманныя языкі, валокны дыму імчалі насустреч, у апошні, здаецца, момант абгінаючы твар (241); Дажджы мінулі, і зноў прыйшла на гэтую зямлю, на сопкі, на калматыя спіны астравоў, на мора залатая і гарачая прыморская восень (254); Побач з гэтай зменлівасцю ва ўсей яе істоце жыла і трывумфавала ў кожным руху, слове і позірку трывалая, жывая, маладая сіла жыцця (262); У гэтае змрочнае мора сядала трывожнае сонца (267); Звінела, калацилася ў сеці, спявала рыба (271); Сонца толькі-толькі збіралася нарадзіцца (274); Сцежка начала аддаляцца ад яго, успаўзла на скалы, і сандалі началі співаць іначай (275); Співаючы сандалі (275); Вячэрняя песня кедра (276); Вайя дрэмле пад мармытанне вады ў вечным цяні старажытных таполяў (275); Часам ціха ўздыхалі над галавой кедры (277); Змрочная начальная кедры співалі за сцяной (280); Крыштальны холад крадзеца ў грудзі і жывот (281); Тайга пераклікалася сумнаватым і рэдкімі птушыннымі галасамі (285); Ішоў цераз крыніцы, і кожная крыніца співала па-рознаму і была на свой твар (287); Чароўна разнастайная былі песні вады (287); Раскашавалі (горы) (296); Сонна цмокает вуснамі рака. Падушка з водарасцяў у яе пад шчакой (299); Добрая музыка ночы (299); Хрып цяпер блукаў вакол вогнішча (300); Нешта пагрозна варочалася ў самай, здавалася, глотцы цемры, нешта перакатвалася, як далёкі піярун, узносілася да высокага, здрадлівапяшчотнага, сладастраснага муркання і адразу падала ледзь не на дзве актавы, да буркагання, да клёкату. Нібы бурчала сама старажытная нач (300); Начная балада трывогі, праспіваная блакітнай ордэнскай стужкай (303); Замерла ўсё вакол (306); Нясперты сум сціснуў ягонае сэрца (307); Ноч няспешна кацілася над акіянам вады, над астравамі... (320); Сонца ўставала за горамі (311); Укрытае попелам згасанне; цымяна памірала вогнішча (310); – І ўсё ж тайга амаль маўчиць, – сказала яна. – Паслушаў бы ты яе ў маі. Пусцее ўсе. Нават даурская ластаўкі цягнуць на поўдзень (312); Цятненца, цятненца да самага сонца актынідія з мядова-салодкімі плладамі (313); Схіляліся да іх зялённыя, непralазныя сцены дрэў, і ліяны спускаліся з іх і варушылі пабегамі над галавамі людзей, нібы хацелі сплімачыць (314); – Не дыхай. – н (жэншэнь. – В. I.) такі далікатны, што можа памерці і ад гэтага (315); Стракатай сенню беглі па іх сонца і цену. Віліся, звіваліся вакол іх джунглі. Дыханне іх было, як подых жанчыны ля яго вуснаў (315); Віліся, спляталіся, сціскалі дрэвы гіганцкія змеі ліянаў. Звівалі шацёр над маленъкімі лапкамі жэншэня, невыносна душылі кедры (316); Дэманскі лямант раздзёр нач... (318); Приціхла нач (319); Пасля цятнік ішоў па грані, па мяжы восені і зімы (327); Зіма выпускала цятнік са сваіх кіпцюроў (327).

ЗАЎВАГА. Лічба ў дужках паказвае на нумар старонкі крыніцы (*Караткевіч, 1980*).

Такім чынам, на ўзроўні парадыгматыкі лексема ‘чазенія – назва дрэва’ набывае ўвасабленне ў патэнцыяльной семе ‘чазенія – жанчына’. Класічная схема структурна-семантычнага аспекту значэння слова ў канкрэтным выпадку набывае выгляд: ядро (*чазенія*) → ядзернае акружэнне (*канатация, выражансая формуляй увасаблення чазенія – жанчына*) ® перыферыя (*патэнцыі і верагоднасці значэння – жанчына*). Наглядаецца даволі спецыфічная сітуацыя: для носьбіта беларускай мовы слова *чазенія* невядомае (не фіксуецца ніводнай лексікаграфічнай працай), аднак створаны вобраз майстрам слова праектуе семную мадэль на маўленчую рэчаіснасць беларуса. Прапанаваная стратэгія эвалюцыі патэнцыяльной семы ў межах тэксту паказвае прыроду ўзнікнення слова, у нашым выпадку не даведзеную да канчатковага афармлення, а толькі акрэсленую межамі дзеяння імпліцытнасці ўвасаблення.

Прыведзеныя назіранні маюць месца ў трактоўцы элементнага складу жанравага тэксту, разлічанага на масавую аўдыторию, з пункту гледжання парадыгматычнай здольнасці і сінтагматычнай неабходнасці вербальнага знака як выніку сацыяльнай дзейнасці. Патэнцыяльныя і верагодныя семы журналісткага слова маюць спецыфічныя ўмовы ўзнікнення, выкліканыя апісанымі вышэй экстралінгвістычнымі фактарамі, і таму патрабуюць асаблівага разгляду.

2.3.1. Парадыгматычная здольнасць вербальнага знака ў публіцыстычным тэксле

Своеасаблівую, калі не сказаць арыгінальную, інтэрпрэтацыю парадыгматычных здольнасцей дзвюх лексем “значэнне” і “сэнс” на шырокім, пераважна газетным, матэрыяле падае І. Кабозева ў працы “Дзве іпастасі зместу маўлення: значэнне і сэнс”. Арыгінальнасць выкладу не перашкодзіла даследчыцы прыйсці да даволі традыцыйнай высновы: “Лёгка бачыць, што з вядомых спосабаў тэрміналагічнага выкарыстання гэтай пары слоў побытным уяўленнем, рэалізаваным у лексіка-семантычнай сістэме рускай мовы, у найбольшай ступені адпавядае супрацьпастаўленне *сэнсу значэння* як канкрэтна-сітуатыўнага (маўленчага, актуальнага, прагматычнага) зместу паведамлення яго абстрактнаму моўнаму зместу” (Кабозева, 2000, 358). Для нашага даследавання цікавым і шматабяцальным выглядае падыход да вызначэння парадыгматычных здольнасцей слова, абранны І. Кабозевай: нават не ўзгад-

ваючы пра парадыгму, аўтарка працы маштабна прымяніла комплексны падыход да выяўлення сукупнасці значэнняў *сэнс і значэнне* на ўзроўні мовы: канцептуальны аналіз, змыкаючыся з ідэнтыфікацыяй се-міятычных значэнняў двух паняццяў, даў магчымасць гаварыць пра стандартныя, ядзерныя, а не перыферыйныя, адназначна семіятычныя, а не амбівалентныя выкарыстанні даследуемых слоў. На 162 прыкладах паказваецца ступень квантытатыўнасці семантычных імпульсаў для арганізацыі адзінага цэлага – зафіксаванага слоўнікам семнага комплексу разглядаемых слоў. Зыходзячы з парадыгматычнага ўзроўню даследуюцца спалучальныя адрозненні паміж двумя паняццямі, што прайўляюцца як у колькасці адкрытых пазіцый, так і ў характары іх запаўнення. Сума парадыгматычных кампанентаў вынікае з так званых “сінтагматычных партнёраў”: носьбіт “зместу”; эксплікацыя “зместу”; предыкат, актантам якога з’яўляецца “змест”; азначэнне да “зместу”; галіна бытавання “зместу”. Самі лексемы разглядаюцца на матэрываляе эксплікацый зместу складаных моўных выразаў – фраз, выказванняў, тэкстаў. Робіцца слушная выснова: “...Інфармацыя, якая перадаецца выказваннем у нармальным выпадку (а не ў штучных сітуацыях тыпу практикаванняў па перакладзе ізалаиваных сказаў), пагружана ў кантэкст, у якім яна і падваргаецца тлумачэнню, эксплікацыі. У залежнасці ад кантэксту гэта інфармацыя ўдакладняецца, мадыфікуецца ў парапінанні з тым зместам, які мог бы быць прыпісаны ізалаиванаму ад кантэксту сказу на падставе ведаў пра значэнні складаючых яго слоў і сінтаксічных адносін паміж імі” (Кобозева, 2000, 323).

Вывучэнне парадыгматыкі слоў праводзіцца не толькі ў рэчышчы іх лінейнага размяшчэння, а і з боку сінтагматычных сувязей, пагружэння ў кампанентную структуру. Прааналізаваны спектр азначэнняў (тэмпаральных, “нацыянальной прыналежнасці”, “зразумеласці”, “тэматычных”, кванторных, з ацэначным значэннем, міжасобасным значэннем і інш.), предыкатам, актантамі якіх выступаюць аб'екты разгляду (прыналежнасці, разумення, пошуку, каўзацыі і ліквідацыі, каўзацыі і разумення), сірканстантаў, лакалізуючых сувязь “зместу” з яго носьбітам” у просторы і часе, дае добры грунт для вывядзення панарамы семнага “зруху”, эвалюцыі слова, якое не можа быць прадстаўлена ва ўсім сваім багацці і разнастайнасці ў слоўніку. Апошні як выразнік парадыгматычнага ўзроўню узурпую “поле дзейнасці” словаўжывання і прымянення, стрымлівае і аммяжоўвае яго выкарыстанне. З аднаго боку, гэта адпавядае жорсткаму патрабаванню кадыфікацыі слоўнага значэн-

ня (забеспячэнне і рэалізацыя камунікатыўнай функцыі), з другога – збівае магчымасць легалізавацца сітуатыўнаму семнаму прайўленню (патэнцыяльная / верагодная сема закладзена на ўзору парадыгмы і “чакае” сваёй рэалізацыі ў зручны для яе час).

Парадыгматычная здольнасць моўнага знака вельмі часта не ўсвядамляеца яе носьбітам. Сінтагматычнае акружэнне слова, у мільніх варыяцыях і камбінацыях можа падаць набліжанае да аптымальна-га, ісціннага значэння ва ўсіх іпаставсях яго прайўлення. Калі пісьменнік, ствараючы мастацкі тэкст, выразна адчувае пабудаваны ім індывідуальна мікра- і макратэкст, то журналісту падуладны ў большай ступені мікрапра-tekst, які, у сваю чаргу, абмежаваны экстрапланетарнай (асаблівасці пабудовы публіцыстычнага тэксту, выкліканыя вынікам дзеяніасці – масавым інфармацыйным прадуктам). Любое выкарыстанне слова (лінейнае, сінтагматычнае размяшчэнне) павінна быць падкладкавана пад парадыгматычныя параметры яго анталаґічных якасцей, гісторычнай дынамікі, семантычнай перспектывы.

Любы разнажанравы тэкст СМІ ўтрымлівае ўжо вызначаную на парадыгматычным узору вербальную партытуру. У моўным плане ён выражаетца як вынік маўленчай дзеяніасці, аднак яго камбінацыі маюць верагодныя характеристики, могуць тлумачыцца “падзейным працяжкіннем” у часе, сітуатыўным размяшчэннем у просторы і сацыяльным вымярэнні.

У фундаментальным даследаванні Н. Арутюновай “Мова і свет чалавека” (Арутюнова, 1999) у дэталях і рознааспектных інтэрпрэтацыях прасочваеца шлях ад тэксту да сэнсу, ад нарматыўных з’яў да аномалій, ад лагічнай структуры тэксту (паводле Арутюновай – дыскурса) да яго стылевых асаблівасцей, ад агульных уласцівасцей мовы да лінгвістычных з’яў. Разгляд асноўных тыпаў значэнняў слова, чаму традыцыйна ў лінгвістыцы адводзілася шмат увагі, грунтуетца на логіка-камунікатыўнай абумоўленасці функцыі мовы, на паказе ўзаемадзеяння моўных элементаў у тэксле. Даследчыца разглядае тропы – метафору, парапнанне, метанімію – як параджэнне функцыянальных зрухаў. У кнізе аналізујуцца механізмы наміналізацыі сказаў, яе вынік: аддзяленне падзей і працэсаў ад лагічнай просторы фактаў і прапазіцый, арганізаваных сутнасцім значэннем, якое, у сваю чаргу, презентуе спосабы выражэння сутнасці ацэнкі ў розных прагматычных сітуацыях. Пададзенія ў даследаванні меркаванні зыходзяць для заяўленай у гэтай працы тэмы – “асноўныя віды лексічных значэнняў зададзены тэкстам, яго класічны (найпростаі) мадэллю, адпраўным пунктам якой з’яўляецца побытнае

сцвярджэнне” (*Арутюнова, 1999, XII*). Такім чынам замацоўваецца шлях фарміравання лексічных значэнняў ад тэксту да сэнсу, а не наадварот. У семантычнай пераарыентацыі слоў аўтарка спрэядліва ўглядзе канцэптуалізацыю жыццёвой прасторы і “ўнутранага чалавека”. Ад тэксту – да сэнсу, ад тыповых значэнняў – да індывідных, ад агульных уласцівасцей мовы – да спецыфічных рыс мовы, якія адлюстроўваюць асаблівасці нацыянальнай свядомасці; ад лагічнай структуры дыскурса – да стылявых асаблівасцей аўтарскага тэксту (*Арутюнова, 1999, XI*).

Асноўныя канструкты канцэпцыі прафесара Арутюновай, звязаныя з іх у цэльны кампазіт – мова і свет – чалавека яскрава сведчаць аб працаёмкасці і шматаспектнасці падыходу да выяўлення парадыгматыкі слова і яго сінтагматыкі. Выпады, зроблены ў кнізе, кладуцца на асноўныя экстрапланетныя і тэкстаўваральныя прынцыпы арганізацыі публіцыстычнага тэксту, хаця ў працы прымых адсылак на журналісцкае маўленне амаль няма, калі не лічыць цытаванне У. Набокава, у словам якога згадваецца ўжо не раз аспрэчаная проблема. “Запомніце, – гаварыў прызнаны майстар слова, – “прастата” – гэта лухта, пустаслоўе. Буйны мастак не просты. ...Простая мова журналістыкі. Простыя папулярныя пераказы” (*Арутюнова, 1999, XI*). Н. Арутюнова ўступае ў палеміку з пісьменнікам, сцвярджаючы, што простае з’яўляецца пачаткам усяго складанага. Гэтаксама можна апеляваць і да “складанасці” публіцыстычнага тэксту, мовы журналістыкі, бо, як правільна сцвярджае Р. Салганік: “Публіцыстыка арыентавана на думку, факт, документ. ... Публіцыст непасрэдна аналізуе, даследуе тыпы, агульныя проблемы” (*Солганік, 1997, 203*).

У гэтай главе ўжо рабіліся некаторыя супастаўленні публіцыстычнага тэксту з мастацкім. Можна інтэрпрэтаваць набокаўскія слова ў тэкстаўваральнай экстрапалацыі журналісцкага маўлення: мастацкі тэкст не абмяжоўваецца рамкамі імпліцытнасці як трапеічнай і ўвогуле маўленчай катэгорыі, бо мае шырокую прастору для выражэння індывідуальна-аўтарскага вобраза, аказіянальнасці, кантэкставай дэтэрмінацыі, кампазіцыйна і тэматычна колькаснага аб’ёму, у якім патэнцыяльныя семы з сінтагматычнага ўзроўню могуць экспліцыравацца на працягу усяго твора (напрыклад, разгледжаны кампазіт ‘чазенія’). Гэтага не скажаш пра тэкст публіцыстычны, у якім маўленчыя намаганні журналіста павінны падпарадкоўвацца на першы погляд незадзівітым для носьбіта мовы семантычным нюансам, лексіка-семантычнай варыяцыі, якія не супярэчаць, а, больш таго, развіваюць такія якасці публіцыстыч-

нага маўлення, як даступнасць і зразумеласць, выразнасць і выяўленчасць, правільнасць і дакладнасць, стылістычнае багацце і густоўная вытанчанасць. Гэтыя ўласцівасці ў верагоднай камплекцыі “прысутнічаюць” у парадыгматычных здольнасцях мовы, але не заўсёды могуць рэалізоўвацца ў канкрэтным тэксле.

Лексічная парадыгма складаецца з сукупнасці сем (знакаў), якія аб'яднаны і тэматычна (кантынуум), і дэнататыўна (субстант), і рэферэнтна (узворень анатоміялогіі), і сігніфікатыўна (змест). Яна генерыруе эксплікацыю слова. Аднак існуе шэраг уласцівасцей лексемы, якія максімальна абстрагуюцца ад яго анталогіі і вымушаюцца ўжо не ўнутранай формай, а знешній – прымяненнем і выкарыстаннем у канкрэтных маўленчых умовах. Наглядным прыкладам такой сітуацыі могуць стаць знакавыя для грамадства словаў-сімвалы, словаў-канцэпты тыпу *рэвалюцыя, дыктатура пралетарыяту, Кастрычнік, партыя, вайна, перабудова* і шмат іншых. Канцэптуалізацыя рэчаіснасці адбываецца праз публістычны тэкст. Ін можа выступіць у якасці пэўнага сімвала эпохі, выразніка грамадскіх катаклізмаў.

2.3.2. Індыкатары ілакутыўнага акта *перабудова*

На сёння ў прэсе амаль цалкам нейтралізавана частотнасць слова *перабудова*. Для перыяду другой паловы 80-х – пачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя яно займала дамінуючае выкарыстанне ў тэкстах СМІ. Мала таго, набыло новае семнае напаўненне, закладзенае ў верагоднай структуры парадыгмы, якое выкарысталася шанец рэалізацца ў канкрэтнай гістарычнай сітуацыі.

Аддзеяслоўны назоўнік, утвораны ад дзеяслова *перабудаваць*, у сучаснай беларускай мове, як і ў рускай і іншых славянскіх, не фіксуеца лексікографічнымі працамі ў тым значэнні, якое ён набыў ва ўказаны перыяд. Парадыгма слова *перабудова* зафіксавана ТСБМ у складніках: 1. Унесці змены ў будову чаго-небудзь, пабудаваць іначай; 2. Унесці змену ў сістэму, арганізацыю, парадак чаго-небудзь. Апошняя сема мае поліварыянт: Змяніць карэнным чынам (Тлумачальны слоўнік, 1980, 162). Патэнцыяльная сема, выкліканая да жыцця грамадскімі пераўладкаваннямі, набыла рэальнае ўвасабленне ў маўленчай практицы як абазначэнне сацыяльна-палітычных зрухаў, грамадскай з'явы, уласцівай для савецкага народа і насельнікаў сацыялістычнага лагера. Канечне, тое, што ёю пазначалася, мела значны ўплыў на цяперашнje ўладкаванне ўсяго свету. Аднак яна лічылася ўласцівой толькі для сацыялістычных

краін і адчужалася ў астатнім свеце. Такая акалічнасць выражалася і лексічна, і графічна: нягледзячы на існаванне дэнататыўна-рэферэнтнага комплексу лексемы ва ўсіх еўрапейскіх мовах (напрыклад, англ. *reconstruction* мае аналагічны значэнні: перабудова, пераўладкаванне, рэканструкцыя, аднаўленне, узнаўленне і г. д. “Новы Вялікі англа-рускі слоўнік” (1997)), рускае *перестройка* не перакладалася, а набывала выгляд лексічнага варварызму – *PERESTROJKA* ў еўрапейскіх мовах, які шырока функцыянуваў і графічна фіксаваўся не толькі ў вербальных, а і ў іканічных тэкстах (надпісы на футбольках, кашулях, карцінах, тэлестужках і інш.). Трэба заўважыць, што на ўзоруні парадыгмы лексемы *перабудова* закладзены шырокія магчымасці лексікалізацыі семы ‘грамадская з’ява’ (параўнаем: рэарганізацыя Пойдня (пасля грамадзянскай вайны), перыяд рэканструкцыі (1867–1877 гг.) (Новый Большой, 1997, 40). Слоўнікам не апісваецца семнае напаўненне канкрэтнай лексемы ў поўным аб’ёме, гэта непадуладна ніводнаму грамадству, як і немагчыма спасціжэнне верагодных (патэнцыяльных) сем слова адным чалавекам. Мова як сацыяльная з’ява люструе ў прамой прапарцыянальнасці тое, што адбываецца ў грамадстве. Люстэркам такой прапарцыянальнасці, несумненна, выступае публіцыстычны тэкст.

Шляхам кампанентнага аналізу мы правялі вывучэнне тых фактаў сацыяльна-палітычнай значнасці, якія былі адлюстраваны ў прэсе 1981–1991 гг., 1999 г. (па прычыне вялікай колькасці матэрыялаў (звыш за 3000) з рускіх і беларускіх газет, часопісаў, якія былі створаны ў 90-я гг., існавалі раней і існуюць па сёння (“Правда”, “Труд”, “Известия”, “Аргументы и факты”, “Литературная газета”, “Огонёк”, “Комсомольская правда”, “Звязда”, “Советская Белоруссия”, “Народная газета”, “Рэспубліка”, ЛiМ і інш.), выкарыстаныя тэксты не пералічваюцца) і якія транспанавалі падзеі рэчаіснасці на парадыгматычны ўзоровень лексемы *перабудова*, што спарадзіла ў сінтагматыцы сему ‘грамадская з’ява’.

Умоўна канцэптуальна-фактычную анталогію лексемы *перабудова* можна падаць як *перабудова савецкага грамадства*, бо менавіта з такой тэматычнай уніфікацыяй (канцэнтрацыя мікра- і макрастратэгічных семантычных перспектыв) звязана семная эвалюцыя гэтага слова, якая, у сваю чаргу, непасрэдна падпарадкуецца канцэптуальна-фактычнай інфармацыі – экстраплінгвістичнай парадыгмe як сукупнасці сацыяльных падзей, сацыяльных дзеянняў, што прыводзяць да фарміравання асобнай семы. Паказальнікамі (індывідуаламі) ілакутыўнага акта з’яўляецца сума складнікаў канцэптуальна-фактычнай інфармацыі.

Канцэптуальна-фактычная інфармацыя класіфікуецца на тры групы індывідуалізацый ілакутыўнага акта: фонавыя, прэсупазіцыйныя і рэт-

распектыўныя. Першая група індыкатараў ілакутыўнага акта презентуеца ў інфармацыі, якая служыць канвенцыянальнай базай для ўзнікнення тэкставай сукунасці фактаў, ствараючых толькі пэўны фон для ўзнікнення пэўнай семы; другая тлумачыць умовы ўзнікнення семы ў лексічнай парадыгме (канцептуальна-фактычная інфармацыя – непасрэдна ўводзіць сему ў функцыянальнае дзеянне); трэцяя аб'ядноўвае формы моўнага выражэння, якія вяртаюць чытача да папярэдняй зместава-фактуальнай інфармацыі і кадыфікуюць сему на маўленчым узроўні (не на моўным). Можна суаднесці названыя тры групы з перыядамі актуалізацыі семы: статьчны стан (неактуалізаваны), дынамічны (актуалізаваны) і дыяхронны (у звязку з папярэднім статыкай, наступнай дынамікай і сінхронным станам).

Фонавыя індыкатары семнага папаўнення маюць часцей за ўсё нявыражаны, неўсвядомлены (імпліцитны) харктар і не паказваюць прама на сінтагматыку слова, а толькі служаць зместава-фактуальнай базай для яго семантычнай пераарыентацыі. Прэсупазіцыйныя – наадварот, яўна выражаны, рэтраспектыўныя, як быццам вяртаюць актуалізаваную сему на ўзровень парадыгмы. Усе яны маюць сваю меру медыя-падзейнага напаўнення. Так, найбольш сістэмна-аператыўнай, актыўванай выглядае II група, якая, па сутнасці, фарміруе, вылучае на першы план патэнцыяльнную сему і служыць адпраўным пунктам яе развіцця, у той час як I і III – падрыхтоўчым і завяршальным этапам яе функцыяновання адпаведна. Функцыянальнае дзеянне ў максімальным праяўленні сема '*грамадская з'ява*' набывае з моманту афіцыйнага абавязчэння перабудовы партыйнага апарату – Пленума ЦК КПСС 27–28 студзеня 1987 г., на якім было разгледжана пытанне “Аб перабудове і кадравай палітыцы партыі”. У тым жа годзе 25 чэрвеня яна кадыфікуюцца другім устаноўчым дакументам – “Аб задачах партыі па карэннай перабудове кіравання эканомікай” (Пленум ЦК КПСС). З гэтага часу высокачастотна прымяняецца культивуемы публіцыстычным тэкстам (медыя-падзеямі) мінімальны кампанент лексічнага значэння слова *перабудова*, які дапаўняе семную структуру лексіка-семантычнага варыянта шматзначнага слова. У полісемічнага слова, як вядома, адна форма суадносіцца з некалькімі лексічнымі значэннямі (паводле А. Смірніцкага, лексіка-семантычнымі варыянтамі). У семнай структуры заўсёды выяўляюцца асноўныя і дадатковыя семы, якія вызначаюць іх унутраныя залежнасці ў значэнні слова. Семнае чляненне слова выконвае і другую функцыю – знешніх семных узаемадзеянняў паміж рознымі лексіка-семантычнымі

варыянтамі дэрывацыйных комплексаў. Калі дапусціць, што на ўзроўні мовы існуе мноства патэнцыяльных сем, якія складаюць перыферу асноўных лексіка-семантычных варыянтаў, то рэалізацыя адной з іх абмежавана падзейнымі і тэмпаратырнымі параметрамі. Іншымі словамі, сема абу-моўлена сацыяльна і праяўляецца культураспецыфічна – як носьбіт пэўнай інфармацыі пра этнапсіхалагічны склад (ментальнасць) грамадства. У сувязі са сказанным паўстае заканамернае пытанне: ці можа патэнцыяльная сема быць зафіксаванай слоўнікам? Адказам на гэтае пытанне з'яўляецца так званы полісемічны распад слова, які прыводзіць да ўтворэння аманімічных карэлаций. У разгледаемым выпадку па прычыне часовасці з'явы і абмежаванасці сігніфікатыўнага напаўнення актуалізаваная ў канцы XX ст. сема не кадыфікуюцца, а застаецца на маўленчым узроўні ў сінгаматычным выкананні (частковай презентацыі парадыгмы).

Набор медыя-падзеяў можа наглядна адлюстроўваць “гісторыю” фарміравання прэсай канкрэтнай сямі – *перабудовы* як грамадскай з'явы, заснаванай на пераўладкаванні (трансфармацыі) сацыяльных, эканамічных, палітычных адносін “насельнікаў” савецкай сацыялістычнай прасторы:

I ГРУПА

Наглядаем падрыхтоўчы этап да нараджэння ў асяроддзі публіцыстычнага тэксту сем, якія на ўзроўні парадыгмы шукаюць адекватнага

Канцептуальная-фактычная інфармацыя лексемы <i>перабудова</i> ‘грамадская з’ява’	
Індыкатары ілакутыўнага акта	
ФОНДЫ	
Дата	МЕДЫЯ-ПАДЗЕЯ
23.02.81	Адбыўся ХХІ з'езд КПСС. Эксплікацыі перабудовачных працэсаў не назіраецца.
03.03.81	
13.12.81	Войцэх Ярузельскі ўводзіць у Польшчу ваеннае становішча.
25.01.82	Смерць “галоўнага ідэолага” партыі М. Суслава.
24.05.82	Выбарне членам палітбюро Ю. Андропава.
10.11.82	Смерць Л. Брэжнева.
10.11.82	Выбарне Генеральным сакратаром ЦК КПСС Ю. Андропава.
17.11.82	Зняты з пасады міністра ўнутраных спраў М. Шчолакаў. Старшынёй КДБ прызначаны У. Чэбрыкаў.
09.02.84	Смерць Генеральнага сакратара ЦК КПСС Ю. Андропава.
13.02.84	Выбарне Генеральным сакратаром ЦК КПСС К. Чарненкі.
11.03.85	Выбарне Генеральным сакратаром ЦК КПСС М. Гарбачава.

адлюстравання падзей і з'яў, прадвызначаюць лінгвістычную карціну семантычной пераарыентацыі здольнага да семнага пераключэння слова. Рэалізуецца семантычны дыктум: субстант (дэнатат) вымушае адлюстроўваць з'явы рэчаінасці: падрыхтоўка вядзеца толькі на падзейным узору: скалананне частымі (а таму непрывычнымі для ўстойлівага стабільнага грамадства) смерцямі камуністычных лідэраў, пэўныя перамены ў часы кіравання Ю. Андропава, схаваныя ад грамадства прычыны змяшчэння з пасад сілавікоў і інш.

Вырашальным у семантычной кваліфікацыі слова *перабудова* становіцца факт абрannя на пасаду Генеральнага сакратара ЦК КПСС М. Гарбачова.

II ГРУПА

Перадаточнымі фактарамі “семантычнага ўзбуджэння” семемы “перабудова” з’явілася лексічнае акружэнне тыпу *пераадоленне, узмацненне барацьбы, мараторый на ўсядзенне, аб’яднанне міністэрстваў*.

Канцэптуальна-фактычная інфармацыя лексемы <i>перабудова</i> ‘грамадская з’ява’	
Індыкатары ілакутыўнага акта	
ПРЭСУПАЗІЦЫЙНЫЯ	
Дата	МЕДЫЯ-ПАДЗЕЯ
23.04.85	Пленум ЦК КПСС прымае канцэпцыю сацыяльна-еканамічнага развіція.
07.05.85	СМ СССР прымае пастанову “Аб мерах па пераадоленню п’янства і алкагалізму, выкараненні самагонаварэння”.
16.05.85	Указ Прэзідыта ВС СССР аб узмацненні барацьбы з п’янствам.
02.07.85	Выбранне Старшынёй Прэзідыта ВС СССР А. Грамыкі.
30.07.85	Заява М. Гарбачова аб аднабаковым мараторыі на яздзernыя выбухі.
27.09.85	Выбранне Старшынёй ВС СССР М. Рыжкова.
19.11.85	Сустрэча ў Жэневе М. Гарбачова і Р. Рэйгана.
22.11.85	Зіліцё 5 міністэрстваў у Дзяржаграпрам. Указ Прэзідыта ВС СССР “Аб зменах у сістэме органаў кіравання аграпрамысловым комплексам”.
24.12.85	Выбранне Першым сакратаром МГК Б. Ельцина.
15.01.86	Заява М. Гарбачова аб праграме поўнай ліквідацыі яздзernай зброі ў свеце.
25.02.86	ХХVII з’езд КПСС, які зацвердзіў новую рэдакцыю Праграмы КПСС і “Асноўныя напрамкі эканамічнага і сацыяльнага развіція СССР на 1986–90 гг. і на перыяд да 2000 года”.
06.03.86	
26.04.86	Аварыя на Чарнобыльскай АЭС.
15.05.86	Пастанова СМ СССР “Аб мерах па ўзмацненні барацьбы з непрацоўнымі даходамі”.

06.86	Публікацыя ў часопісе “Новы свет” рамана Ч. Айтматава “Плаха”.
14.08.86	Пастанова ЦК КПСС і СМ ССР “Аб спыненні работ па перакідцы часткі сцёку паўночных і сібірскіх рэчак”.
10.86	Выход на экраны фільма “Пакаянне”. Публікацыя ў часопісе “Знамя” рамана А. Бека “Новае прызначэнне”.
11.10.86	Сустрэча М. Гарбачова і Р. Рэйгана.
31.10.86	Вывад шасці савецкіх палкоў з Афганістана.
19.11.86	ВС ССР прымае Закон ССР “Аб індывідуальнай працоўнай дзейнасці”.
17–18.12.86	Першыя хваляванні (масавыя беспарарадкі) у Алма-Аце, выкліканыя заменай Першага сакратара ЦК КП Казахстана.
23.12.86	Вяртанне А. Сахарава з высылкі.
01.87	Публікацыя ў часопісе “Нева” рамана В. Дудзінца “Белыя адзежы”, у часопісе “Новы свет” – рамана Д. Гранина “Зубр”.
13.01.87	Пастанова СМ ССР “Аб парадку стварэння на тэрыторыі ССР і дзейнасці сумесных прадпрыемстваў з удзелам савецкіх арганізацый і фірмаў капіталістычных і развіццёвых краін”.
27–28.01.87	Пленум ЦК КПСС разгледзеў пытанне “Аб перабудове і кадравай палітыцы партыі”.
05.87	Першая несанкцыянованая дэманстрацыя таварыства “Памяць”. Сустрэча яе лідэраў з Першым сакратаром ЦК МГК КПСС Б. Ельциным.
05.87	Публікацыя ў часопісе “Знамя” аповесці М. Булгакава “Сабачае сэрца”, у часопісе “Новы свет” – рамана А. Платонава “Катлаван”; А. Ахматавай “REQUIEM”.
19.06. 87	Перайменаванне горада Усцінава ў Іжэўск (вяртанне старой назвы).
21.06.87	Узнікненне эксперыментальных шматмандатных акругоў падчас выбараў у мясцовых саветы народных дэпутатаў.
25.06.87	Пленум ЦК КПСС разгледзеў пытанне “Аб задачах партыі па карэннай перабудове кіравання эканомікай”.
30.06.87	ВС ССР прыняў Закон ССР “Аб дзяржаўным прадпрыемстве (аб’яднанні)”.
17.06.87	ВС ССР і СМ ССР прымаюць дзесяць сумесных пастанову па перабудове кіравання эканомікай.
08.87	Безлімітная падпіска на газеты і часопісы.
21.10.87	Выступленне Б. Ельцина на Пленуме ЦК КПСС, у якім крытыкуецца перабудова.
02–03.11.87	Даклад М. Гарбачова “Кастрычнік і перабудова: рэвалюцыя працягваеца”, прамоўлены на ўрачыстай нарадзе, прысвечанай 70-годдзю Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.
11.11.87	Пленум МГК КПСС вызывае з пасады Першага сакратара МКГ Б. Ельцина.
07.12.87	Сустрэча М. Гарбачова з Р. Рэйганам у Вашынгтоне. Упершыню дасягнуты дамоўленасці – падпісана дамова аб ліквідацыі ракет сярэдній і меншай дальнасці.

01.88	Публікацыя ў часопісе “Новы свет” рамана Б. Пастэрнака “Доктар Жывага”, у часопісе “Знамя” – п’есы М. Шатрова “Далей... Далей...”.
06.01.88	Перайменаванне горада Брэжнёва ў Набярэжныя Чаўны, раёна г. Масквы ў Чаромушкінскі, плошчаў у Маскве і Ленінградзе.
04.02.88	Вярхоўны суд СССР адмяніе прыгавор 1938 года ў дачыненні да прадстаўнікоў “антысавецкага праватацціскага блока” (М. Бухарын і інш.).
04.02.88	Пастановы ЦК КПСС, СМ СССР аб парадку выбрання саветаў працоўных калектываў і правядзення выбараў кіраўнікоў прадпрыемстваў.
13.02.88	Мітынг супраць улад Азербайджана армянскага насельніцтва ў г. Сцепанакерце (НКАА).
13.02.88	Пленум ЦК КПСС выводзіць са складу Палітбюро Б. Ельцина.
20.02.88	Рашэнне аб просьбе перадачы Нагорнага Карабаха са складу Азербайджанскай ССР у склад Армянскай ССР. Рашэнне прымое абласны савет НКАА.
26.02.88	Зварот М. Гарбачова да народаў Азербайджана і Армении.
27–28.02.88	Армянскія пагромы ў Сумгаіце. Забіта 23 чалавекі.
13.03.88	Артыкул Н. Андрэевай “Не могу паступіца прынцыпам”.
17.03.88	Стварэнне нацыянальна-вызваленчага руху “Народны фронт у падтрымку перабудовы” ў Эстоніі.
05.04.88	Артыкул рэдакцыйнага калектыву “Праўды” “Прынцыпы перабудовы: рэвалюцыйнасць мыслення і дзеяння”.
07–09.05.88	Адкрыццё ўстаноўчага з’езда “Дэмакратычнага саюза”.
15.05.88	Пачатак вываду савецкіх войскаў з Афганістана.
26.05.88	ВС СССР прыняў Закон “Аб кааперацыі ў СССР”.
29.05.88	Сустрчча М. Гарбачова і Р. Рэйгана ў Маскве.
13.06.88	Вярхоўны суд СССР адмяніе прыгаворы асульжаных па палітычных працэсах 1936–37 гг. (працэсы Зіноўева–Каменева і Пятака–Радэка).
15.06.88	ВС Армянскай ССР даў згоду на ўваходжанне НКАА ў склад рэспублікі.
17.06.88	ВС Азербайджанскай ССР прымое рашэнне аб непрымальнасці перадачы НКАА ў склад Армянскай ССР.
28.06– 01.07.88	XIX Усесаюзная канферэнцыя КПСС прымое рэзалюцыі “Аб некаторых неадкладных мерах па практычнаму ажыццяўленню рэформы палітычнай сістэмы краіны”, “Аб ходзе рэалізацыі рашэнняў XXII з’езда КПСС і задачах па паглыбленню перабудовы”, “Аб дэмакратызацыі савецкага грамадства і рэформе палітычнай сістэмы”, “Аб барацьбе з бюрократызмам”, “Аб галоснасці” і інш.
18.07.88	Пастанова Прэзідiuma ВС СССР аб немагчымасці зменаў граніц Армянскай і Азербайджанскай рэспублік.
28.07.88	Указы Прэзідiuma ВС СССР “Аб парадку арганізацыі і правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацый у СССР” і “Аб абавязках і правах унутраных войскаў МУС СССР пры ахове грамадскага парадку”.

08.88	Стварэнне ўсесаюзнага гісторыка-асветнага таварыства “Мемарыял”.
05.09.88	Пачатак судовага працэсу над Ю. Чурбанавым.
21.09.88	Увядзенне асобага становішча ў НКАА і Агдамскім раёне Азербайджанскай ССР.
30.09.88	Пленум ЦК КПСС прымае постанову “Аб утварэнні камісій ЦК КПСС і рэарганізацыі апарату ЦК КПСС у святле рашэнняў 19-й Усесаюзнай партыйнай канферэнцыі”.
01.10.88	ВС СССР выбраў М. Гарбачова Старшынёй Прэзідтуры ВС СССР.
10.88	Устаноўчыя з’езды Народнага фронта Эстоніі, Народнага фронта Латвіі, літоўскага руху за перабудову “Саюдзіс”.
30.10.88	Дэмансстрацыя ў Курапатах пад Мінском.
16.10.88	Прыняцце ВС Эстоніі Дэкларацыі аб суверэнітэце і зменах і дапаўненнях у Канстытуцыю Эстонскай ССР, якой устанаўліваўся прыярытэт рэспубліканскіх законаў. Наступная адмена яе ВС СССР як неадпаведны Канстытуцыі СССР.

змены ў сістэме органаў кіравання, спыненне работ, масавыя хвяляванні, замена кіраўнікоў, несанкцыянаваная дэмансстрацыя, перайменаванне, адмена прыгавораў, выбары кіраўнікоў прадпрыемстваў, не магу паступіцца прынцыпамі, нацыянальна-вызваленчы рух, вывад войскаў, ажыццяўленне палітычнай рэформы, судовы працэс, рэарганізацыя апарату ЦК КПСС, прыярытэт рэспубліканскіх законаў, узброенныя сутыкненні, адстаўка ўрада, увод войскаў, эканамічная блакада Літвы, аднаўленне незалежнасці, штурм тэлецэнтра, байкатаўванне рэфэрэндуму, рэформа цэн. Лексічнае акружэнне слова “перабудова” стала семантычным спадарожнікам кадыфікацыі яго на маўленчым узору. Заўважаецца даволі цікавая дэталь: слова не мела існага адпаведніка, оптымуму рэчаіснасці – у грамадстве адбываўся не зусім перабудовачныя працэсы, а лакальна канцэнтраванае перайначванне жыщцеўладкавання, пра што ў тых часы гаварыць не прыходзілася з-за табуіравання партыйнымі вярхамі тэмы кардынальных змен. Індыкатары ілакутыўнага акта яскрава гэта засведчваюць медыя-падзеямі 19 жніўня 1991 года.

III ГРУПА

У непасрэдным фарміраванні сemy ‘грамадская з’ява’ прымае ўдзел II група індыкатараў ілакутыўнага акта. Менавіта яе складнікамі пера-


Канцэптуальная-фактычная інфармацыя лексемы <i>перабудова</i> ‘грамадская з’ява’	
Індыкатары ілакутыўнага акта	
РЭТРАСПЕКТЫЎНЫЯ	
Дата	МЕДЫЯ-ПАДЗЕЯ
31.12.99	Адстаўка Б. Ельцина. Перабудова апарату кіравання СССР закончана.

даецца механізм сінгіфікатыўнага транспанавання семнага напаўнення з узроўню парадыгмы на лінейнае размяшчэнне. Умовы (прэсупазіцыя) узнікнення патэнцыяльнай сemy адлюстраваны медыя-падзеямі.

Паводле даных Зводнага слоўніка сучаснай рускай лексікі (1991), лексема *перабудова* як вытворная ад *перабудаваць*, *перабудавацца* фіксуеца шасцю слоўнікамі, дамінуючай сemy яе ўтварэння з'яўляеца першая ў іерархii: 1) *перестроить* (*произвести переделку*); 2) *перестрочиться* (*изменить порядок работы*).

Такім чынам, семная структура лексемы *перабудова*, рэалізаваная ў публіцыстычным тэкслце, канструюеца наступнай схемай:

Схема 3
СИНТАГМАТЫЧНЫ ЎЗРОВЕНЬ



На парадыгматычным узроўні ў сінхронным зразе фіксуюцца тры семнія кампаненты – 1, 2, 3 (прыведзены вышэй з ТСБМ); патэнцыяльныя сemy (•) гіпатэтычна бясконцыя, могуць рэалізоўвацца ў канкрэтнай маўленчай сітуацыі на сінтагматычным узроўні.

2.3.3. Парадыгматычная структурыраванасць публіцыстычнага тэксту і камунікатыўная дамінанта аднаго з яго элементаў

Сукупнасць лексічных кампанентаў (семная структура), на думку М. Талстога (Толстой, 1968, 30), аб'яднана ў дэфініцыі *семема* (змест лексемы) – адзінцы плана зместу больш высокага, абстрагаванага ўзроўню: будучы сацыяльна абумоўленай, яна выступае як змест моўнай адзінкі на камунікатыўным узроўні. Структура семемы канструюеца з неаднолькавых па сваім іерархічным статусе і харектары складнікаў,

якія маюць розную значнасць для сістэматызацыі і адрознення пазамоўных аб'ектаў пры адлюстраванні аб'ектыўных уласцівасцей прадметаў і з'яў. Выкарыстанне (сінтагматычнае размешчэнне) у маўленні аднаго са значэнняў слова ўтварае семемныя палі, якія “абазначаюць” простору тэкставага дзеяння канкрэтнай семы полісемічнага слова і могуць утвараць кантэкстуальныя семы, што адлюстроўваюць розныя асацыяцыі, звязаныя з абазначэннем прадмета або з'явы, і ўзнікаюць на сінтагматычным узроўні. За кошт кантэкстуальных сем могуць рэалізоўвацца семы патэнцыяльныя з парадыгматычнага ўзроўню і стварацца ў тэксле канататыўныя сэнсавыя адценні значэння моўнай адзінкі, на аснове якіх развіваюцца вытворныя значэнні. У журналісцкім тэксле гэтыя працэсы маюць прынцыповую асаблівасць сваёй арганізацыі – тематычную уніфікацыю, камунікатыўную цэласнасць: падпарадкованне асноўнай камунікатыўнай мэце не толькі структуры, але і кампазіцыйнай звязнасці, сістэмнасці структурных кампанентаў. Публістычны тэкст, такім чынам, мае монатэматычнае прызначэнне. Гэта можна прасачыць на адным тэксле ці групе тэкстаў, тематычна уніфікованых, напрыклад, асвябленнем адукацыйных проблем.

Рэалізацыя дамінантнай семемы ў публістычным тэксле вызначана экстрайнгвістычнымі яго ўласцівасцямі, пералічанымі ў першай главе гэтай працы, і інтрайнгвістычнымі заканамернасцямі тэкстаўтварэння.

Інтэграцыйныя працэсы Беларусі і Расіі – актуальная тэма для беларускіх і рускіх СМІ на працягу апошняга дзесяцігоддзя. У сувязі з гэтым узнікае шмат семемных інтэрпрэтацый, заснаваных на кантэкстуальных уключэннях лексемы *інтэграцыя*. На сёння яна (лексема) фіксуецца як монасемічнае слова: “Аб’яднанне ў адно цэлае якіх-небудзь частак. Эканамічная інтэграцыя сацыялістычных краін” (Тлумачальны слоўнік, 1980, Т. 2, 551). Аднак сучаснае прымяненне яго ў публістычным тэксле суправаджаецца рознымі нюансамі, якія “выключаюць” яго з семемнага поля (у плане поўнай адпаведнасці значэння) ці папаўняюць яго. Так, у матэрыяле “Модная і вострая тэма – інтэграцыя” (Звязда. 02.11.2002) семема *інтэграцыя* не праяўляецца ў сваёй асноўнай якасці, закадыфікованай на парадыгматычным узроўні. Ствараецца эффект ірэальнасці (*аб’яднанне ў адно цэлае якіх-небудзь частак*): семантычнае пазіцыя слова (умовы выкарыстання) супярэчыць моцнай сінтагматычнай пазіцыі, бо не выяўлена выніковая дыферэнцыяцыя значэння слова, не рэалізаваны яго змест, ёсць дастатковы аўтаматичны спалу-

чальнасці, каб вывесці патэнцыяльныя, верагодныя семы, якія падпрадкуюцца семе кантэкстуальнай. Важна адзначыць, што *інтэграцыя* як лексічная адзінка набывае статус семемы імпліцытна на парадыгматычным узроўні і экспліцытна – на сінтагматычным. Зыходзячы з таго, што ў сінхронным зрэзе ў парадыгматыцы яна фіксуецца ў беларускай мове як адназначная, семантычна інтэрпрэтаваная з лацінскага *integrate* (узнаўляць), семемай назваць яе можна ўмоўна, бо на сёння кампанентны яе склад мінімальны. Гэта тлумачыцца ў першую чаргу яе запазычанаасцю. Пры скарыстанні вышэйпададзенай схемы маўленчую і моўную сітуацыі функцыянавання лексемы *інтэграцыя* і пераутварэння яе ў семему на сінтагматычным узроўні можна падаць наступным чынам (схема 4):

Схема 4

Лексема фіксуецца слоўнікам у адным значэнні (1), а патэнцыяльных сем (•), якія арганізуюць семему *інтэграцыя*, множства.



Журналіст падае справаzdачу з міжнароднай канферэнцыі “Беларусь – Расія: новая інтэграцыя?”. Матэрыял выбраны для дэманстрацыі парадыгматичнай структурыраванасці і камунікатыўнай дамінанты семемы *інтэграцыя* мэтанакіравана: па прычыне жанравай спецыфікі ў ім падаецца рознаспектнае дэфінітыўнае ўяўленне лексемы, прычым у трактоўцы розных суб'ектаў. Семемнае поле (*інтэграцыя*) пашыраецца да шматкампанентнай кантэкстуальнай абумоўленай структуры (табл. 10).

Табліца 10

Як відаць з прыведзенай табліцы, лексема *інтэграцыя* ў разгледжава-

най маўленчай сітуацыі не рэалізуе свае магчымасці (*аб'яднанне ў адно*

КАНТЭКСТ	СЕМАНТЫЧНЫЙ АНАЛАГ	СЕМА
1. У Мінску адбылася міжнародная канферэнцыя “Беларусь – Расія: новая інтэграцыя?”. Яе арганізатарам выступіў беларускі аналітычны цэнтр “Стратэгія”. Як заявіў напрярэдадні яго прэзідэнт Леанід Заіка, гэта сустречा, па сутнасці, павінна стаць прайагам пачатага 10 гадоў у Маскве і ў Мінску дыялога, адказаць на злабадзённыя пытанні: што адбываецца з інтэграцыяй, якая цана збліжэння дзвюх дзяржаў і дзе дапушчальная мяжа гэтага збліжэння?	1.1. (Новая) інтэграцыя	1.1. Генетычная з мовы-крыніцы ‘аднаўленне’
2. Ход і змест канферэнцыі паказаў, што адносіны Беларусі і Расіі – цяпер вельмі модная тэма.	1.2. Распачаты 10 гадоў таму дыялог 1.3. Цана збліжэння дзвюх дзяржаў	1.2. Кадыфіаваная ‘размова’ 1.3. Стаць падобнымі, ‘выявіць падабенства ў межах’
3. Сёняня ў Мінску ўсе, хто лічыць сябе палітыкамі, палітолагамі і аналітыкамі, тэрмінова перакваліфікаўваліся ў знаўцаў беларуска-расійскай інтэграцыі.	2. Адносіны Беларусі і Расіі 3. (Беларуска-расійская) інтэграцыя	2. Сувязь паміж краінамі ў ‘гістарычным сіясаванні’ 3. Ірэальная інтэграцыя – ‘працэс аб’яднання’
4. Улічваючы цікаўасць да гэтай тэматыкі, яны спрабуюць пры зручным выпадку данесці сваю думку наконт перспектывы адносінаў Беларусі і Расіі.	4. (Перспектывы) адносінаў Беларусі і Расіі	4. Ірэальная інтэграцыя – ‘від на будучае’ інтэграцыйнага працэсу
5. Цікавая дэталь: усе гэтыя палітыкі разглядаюць інтэграцыю з Расіяй як важны этап на шляху Беларусі ў ёўрапейскую структуры.	5. (Шлях Беларусі ў ёўрапейскія структуры)	5. Ірэальная інтэграцыя – ‘аб’яднанне з Еўропой’
6. Іншыя прамоўцы таксама лічылі, што супрацоўніцтва з Расіяй павінна падпарадкоўвацца стратэгічнай мэце Беларусі – уступленню ў ЕС.	6.1. Супрацоўніцтва з Расіяй 6.2. Уступленне ў ЕС	6.1. ‘Сумесныя дзеянні, дзеянні, дзеянні’ 6.2. ‘Стаць членам якой-небудзь арганізацыі’
7. Інтэграцыя з Расіяй уяўляеца своеасаблівым трамплінам, паліўна-сыравіннай базай для ўваходжання ў склад заможных краін ЕС.	7. Уваходжанне ў склад заможных краін ЕС	7. ‘Уключыцца ў склад’
8. Ён сцвярджае, што калі рэальная ацэньваецца беларуска-расійскае супрацоўніцтва, то гэта не больш чым істотная актыўнасць палітычнага канструявання.	8. Істотная актыўнасць палітычнага канструявання	8. Ірэальная інтэграцыя – энtrapічнасць семы (словы-прыкryці)
9. Калі эканамічнае збліжэнне і адбылося, то адбылося вельмі выбіральна.	9. Эканамічнае збліжэнне	9. Стаць падобнымі, ‘выявіць падабенства ў сферы’

КАНТЭКСТ

Семантычны аналаг	СЕМА
10. Гаварыць аб тым, што Беларусь больш каштоўная для Расіі, чым Украіна, з'яўляеца абсурдам. Таму няправільна думатъ, што беларуская праблематыка з'яўляеца № 1 сярод расійскіх інтарэсаў.	10. “Выбіральная” каштоўнасць Беларусі
11. ...Называе і страты, якія магчымы ў выніку “нерэалізацыі Саюза”. Для Расіі вынікі будуць катастрафічнымі.	11. “Нерэалізацыя Саюза”
12. А як рэагуюць так званыя нашы звычайныя грамадзяне на збліжэнне Беларусі і Расіі?	12. Збліжэнне Беларусі і Расіі
13. На погляд беларускіх сацыёлагаў, за апошняі три гады інтэграцыйныя настроі ўзмацніліся ў грамадстве рэспублікі.	13. Інтэграцыйныя настроі
14. Паляпшэнне эканамічнай сітуацыі ў Расіі прыцявае ўсё новых прыхільнікаў збліжэння дзвюх краін. Менавіта гэта, а не ідэя славянскага адзінства, з'яўляеца асноўным рухающим фактам узмацнення інтэграцыйных працэсаў.	14.1. Збліжэнне дзвюх краін 14.2. Узмацненне інтэграцыйных працэсаў
15. Паводле апошніх каstryчніцкіх даследаванняў, дамінуючу пазіцыю ў настроях жыхароў рэспублікі займае мадэль Еўрасаюза. На другім месцы – дзеючая мадэль Саюзнай дзяржавы. І на апошнім – уваходжанне Беларусі ў Расію на правах суб'екта федэрациі.	15. Мадэлі інтэграцыі
16. Еўрасаюз уяўляеца аптываемым “як нешта цікаве, прыгожае, белае і пушыстае, такое ўтварэнне, якое можа існаваць не ў двух, а прынамсі ў трох экземплярах”.	16. Нешта, што можа існаваць у трох экземплярах
17. Пікетчыкі размахвалі плакатамі з антырасійскім лозунгамі: “Расея – гэта вайна!”, “Рукі преч ад Беларусі!”, “Не – імперскай палітыцы Крамля!”, “Беларусь – гэта съятое!”.	17. Антырасійская лозунгі – карэляція па прыметах <i>аб'яднанне/самастойнасць</i>
18. Вось і здавалася, што тэма інтэграцыі далёка не новая, колькі тут зламана коп'яў, выраблена піяру, напісана артыкулаў і сказана гарачых прамоў. Але якія страсці працягвае яна выклікаць.	18. Тэма інтэграцыі не новая, але выклікае страсці
	10. Прыйярытэты ў ‘ важнасці, значнасці для каго-небудзь’ 11. ‘ Неправядзенне ў жыццё – адваротны працэс інтэграцыі 12. ‘ Стань падобнымі’ 13. Прымета паводле ‘ жадання інтэгравацца’ 14. ‘ Выявіць падабенства ў сферы эканамічнага жыцця’ 15. ‘ Узор, форма ’ падабенства. <i>Заўага.</i> ТСБМ не фіксуе адпаведнай з канцэктам сemy мадэль 16. ‘ Стань падобным да невядомага’ 17. Нежаданне быць падобнымі → ‘ незалежнасць ’ 18. Мощнае захапленне ідэй, ‘ гарачнасць у адносінах да чаго-небудзь, уздым, запал ’

цэлае якіх-небудзь частак) з парадыгматычнага ўзору, а выступае ў ірэальным плане, мае размыты, далёка “незавершаны” сэнс. Гэтаму садзеінічаюць і падабраныя журналістам семантычныя аналагі. Журналіст нелагічны і непаслядоўны, двухсэнсоўны ў выкладзе асноўнай інфармацыі. Калі ён з “поспехам спраўляеца” з перадачай агульнай лінгвістычнай карціны функцыянавання лексемы ва ўмовах фрагмента рэчаінсаці, якое адлюстроўвае культураспецыфічнасць спасціжэння сігніфікацыі слова сучаснымі носьбітамі мовы, то ўласна тэкставая дзейнасць яго (журналіста) далёкая ад ідэалу. Усё гэта спаряджае энтропію тэксту, спасцігнуць які спажывуцу інфармацыі нялёгка. Так фарміруеца перцэптыўная асаблівасць усپрымання вербальнага знака, газетнага тэксту – пэўная адчужанасць ад зместу (па прычыне энтратічнасці) карыстальніка (чытача, слухача, гледача). Калі прыніяць да ведама даволі вядомую ісціну, што выказванне стала разумецца як маўленчае дзеянне, упісанае ў агульную структуру чалавечай дзейнасці і арганізаванае па яе законах, то “...мадэль параджэння выказвання абавязкова павінна ўключаць у свой склад прагматычны кампанент, прычым у якасці асноўнага, або базавага. Таму што ў канчатковым выглядзе і форма, і той актуальны сэнс, які ўласцівы выказванню ў зададзеным кантэксце, фарміруеца на базе мэты гаворачага, да дасягнення якой ён імкненца ва ўмовах канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі” (Кобозева, 2003, 7–8).

Аналізуемы матэрыял асістэмны ў правядзенні асноўнай думкі, а таксама ва ўнутранай, інтрапінгвістычнай арганізацыі. Асістэмнасць грунтуеца вакол асноўных алгічных ці двухсэнсоўных праяў: па-першае, выкарыстанне асабовага займенніка **яго** (*Яе арганізатарам выступіў беларускі аналітычны цэнтр “Стратэгія”*). Як заявіў напярэдадні **яго** презідэнт Леанід Заіка, гэта сустрэча, па сутнасці, павінна стаць працягам пачатага 10 гадоў у Москве і ў Мінску дыялога, адказаць на злабадзённыя пытанні: што адбываеца з інтэграцыяй, якая цана збліжэння дзвюх дзяржаваў і дзе датышчальная мяжа гэтага збліжэння?); па-другое, лагічная супяречлівасць, якая адмаўляе толькі што сканае: *Палітолаг заўважае, што ў Расіі дастаткова сваіх прыярытэтных проблем. І тут Беларусь, як ні крыйдна гучыць, знаходзіцца прыкладна на адной планцы рэальных інтарэсаў з Украінай, Сярэдняй Азіяй, усёй постсовецкай прасторай. Гаварыць аб tym, што Беларусь больш каіштouная для Расіі, чым Украіна, з'яўляеца абсурдам.* Таму няправільна думаць, што беларуская праблематыка з'яўляеца № 1 сярод расійскіх інтарэсаў. Так, Беларусь прыярытэтная ў гэтым спісе,

але ён даволі вялікі; па-трэцяе, парушэнне суб'ектнай ланцужковай сувязі: *А як рэагуюць так званыя нашы звычайнія грамадзяне на бліжэнне Беларусі і Расіі? На погляд беларускіх сацыёлагагу... і інш.* Гэта пэўным чынам упłyвае на сінтагматыку слова *інтэграцыя* і яго функцыянальнае напаўненне, нездарма з'яўляюцца алюзіўныя словы-прыкryцці, якія паказваюць, чым на самай справе з'яўляеца для сучасніка лексема *істотная актыўнасць палітычнага канструявання*.

Такім чынам, парадыгматычная здольнасць лексемы *інтэграцыя* праяўляеца ў ірэальнym плане, што адлюстроўваецца ў медыя-падзеях, апісаных у публіцыстычным тэксле. На моўным узроўні яе кадыфікаваная сігніфікацыя не поўная, часткова фіксуецца слоўнікам (*аб'яднанне ў адно цэлае якіх-небудзь частак*), часткова супярэчыць сваёй этымалогіі *integrire/узнаўляць*, у выніку не ахоплівае ўсіх рэалізацый на сінтагматычным узроўні, што прыводзіць да скажэння рэальных абставін у жыццёвым уладкаванні. Сінтагматыка пераважае над парадыгматыкай у такой ступені, якая ўласціва толькі рэальнай сэнсавай апазіцыі: *інтэграцыя – узнаўленне, аб'яднанне раз'яднанага на матывах гістарычнай абумоўленасці*. Параджаеца энтропія лексемы, тэксту, маўлення і так званай аб'ектыўнай рэчаіснасці, што можна лічыць сутнасным напаўненнем сучаснага дзеяння-функцыі лексемы *інтэграцыя* ў дачыненні да аб'яднальных працэсаў дзвюх краін. Дарэчы будзе сказаць, што стылістычная маркіроўка такіх слоў павінна замыкацца не на памеце *кнiжнае*, а публіцыстычнае / газетнае / медыятыўнае.

Публіцыстычны тэкст па сваёй спецыфіцы (перш-наперш рэгулярнасць, перыядычнасць, масавасць, распаўсюджанасць) выразна адціняе прааналізаваныя ілакутыўныя абставіны і можа служыць удзячнай глебай для тэкстацэнтрычнага аналізу, пры якім выяўляюцца асаблівасці значэння слова ў тэксле – прырашчэнні сэнсу (змястоўныя, стылістычныя, экспрэсіўныя, ацэначныя і інш.); змены / відазмяненні стылявой прыналежнасці слова; месца і функцыя тэкставага значэння ў лексацэнтрычнай эпідыгматыцы і парадыгматыцы; тэкставая значнасць слова як сродку мастацка-выяўленчай харектарызацыі. Слова ў публіцыстычным тэксле можа пераважаць над фіксаванай парадыгмай на сінтагматычным узроўні. Падмацаваннем сказанаму выступаюць блізкія па духу і прызначэнні слова: “Тэкст можа відазмяняць тым або іншым спосабам значэнне, ствараючы маўленчы або нават асобасны сэнс слова, г. зн. знаходзіць псіхафілалагічныя значэнні слоў у тэкстах” (Современны, 2001, 270).

Для аналізу парадыгматычных магчымасцей слова ў публіцыстычных тэкстах, тэматычна ўніфікаваных, вылучаны 19 матэрыялаў (1994–

2002 гг.), падрыхтаваных аўтарам гэтых радкоў, змешчаных у рэспубліканскай прэсе (дадатак 2). Паводле экстрапланетычных прычын яны з'яўляюцца магістральнымі ў перадачы тэматычнай парадыгмы. У канцептуальным плане падпарадкуюцца адной камунікатыўнай задачы – паказаць сістэму адукцыі ў стане рэфармавання. Прэвалюючай парадыгматычнай групай у адпаведнасці з гэтым сталі дзеясловы пераўтварэння, відазменення, пераходу стану з аднаго ў другі, а таксама іх вытворныя: *рэфармаваць – рэфармаванне, пераўладкаваць – пераўладкованне, змяніць – змяненне / змены, пераўтварыць – пераўтварэнне, перабудаваць – перабудова, удасканаліць – удасканаленне* і інш. Семантычна яны аб'ядноўваюцца ў транспанантную (перавод працэсу, стану, дзеяння ў якасна новыя) групу слоў, актуалізаваную ў сінхронным зрэзе з 90-х гг. мінулага стагоддзя па бягучы момант.

Перавага аддадзена аўтарскім матэрыялам па той прычыне, што аналіз іх мае быць зыходным, базавым, бо экспліцытнымі ў такім разе становяцца складнікі яго вытворчасці – экстрапланетычныя: 1) карпаратыўныя інтэрэсы (ведамасная зацікаўленасць, тэксты ствараліся ў мэтах іміджавай арыентацыі); 2) галіновай тэматычнай уніфікацыі (усе матэрыялы прысвечаны адукцыі); 3) камунікатыўных установак аўтара, газеты, прадстаўніка ведамства (у гэтым выпадку кіраўніка) і інш.; інтрапланетычныя – стылістычныя, лексіка-семантычныя (аказіянальныя), сінтаксічныя і г. д. Механізм іх падачы адпавядае прааналізаваным у першай главе гэтай працы экстрапланетычным асаблівасцям публіцыстычнага тэксту (прызначанасць для масавай аўдыторыі і распаўсюджанасць, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, дубліраванне і вар’іраванне сігніфікацыі, калектывунае аўтарства). Падача матэрыялаў у органы СМІ ажыццяўлялася праз прэс-цэнтр ведамства і таму, можна скказаць, вызначала прыярытэты ў рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў галіне адукцыі і выхавання. Матэрыялы маюць выражаны іміджавыя характеристары і адпавядаюць камунікатыўнаму прайзначэнню – ствараюцца з мэтай “падтрымкі пазытыўнай грамадскай думкі пра сябе, для забеспечэння жаданага выніку паводзін грамадскасці ў дачыненні да арганізацыі” (Алешина, 1997, 57). Вылучаны для аналізу пералік складаецца ў большасці выпадкаў з іміджавых проблемных інтэр’ю (ці іміджавых артыкуулаў), якія, па вызначэнні А. Крываносава, з'яўляюцца “жанрам PR-тэксту, што ўяўляюць сабой тэкст размовы з першай (або службовай) асобай арганізацыі, фірмы, які садзейнічае фарміраванню (прырашчэнню) пабліцытнага капіталу базінага PR-суб’екта” (Кривоносов, 2001, 129).

Канцэптуальнымі семемамі тэматычнай парадыгмы, якая “аб’ядноўвае слова, маючыя ў сваім значэнні інтэгральную экспліцытную або імпліцытную гіперсему, што называе паняцці аднаго ўзроўню абагульнення” (Современный, 2001, 249), з’яўляюцца транспанантныя дзеясловы. На іх кладзецца дамінантная камунікатыўная нагрузкa. Яны аб’ядноўваюцца ў тэматычныя рады, з якіх складаецца парадыгма і якія інтэгруюць тэя або іншыя “фрагменты рэчаінасці”, а таксама ўключаюць у публіцыстычны тэкст слова як “члены парадыгмы, іх лексічныя значэнні і склад парадыгматычных семных адносін: інтэгральныя і дыферэнцыяльныя семы”. Інтэгральная сэма выводзіцца з лексічных значэнняў членаў парадыгмы. Гіперсема (інтэгральная) абазначае клас аб’ектаў, дыферэнцыяльныя семныя паказчыкі з’яўляюцца гіпасемамі (відавымі), якія абазначаюць адрознівальныя ўласцівасці кожнага з аб’ектаў. Тэматычная парадыгма, такім чынам, цесна звязана з гіперагіпанімічнай, якая адрозніваецца ад першай наяўнасцю гіпероніма (родаўага паняцця), у адносінах да якога гіпонімы – члены тэматычнай парадыгмы (Современный, 2001, 249–256). Выкладзеная канцэпцыя пра-дуктыўная ў прымяненні да вызначэння парадыгматычнай структуры-праванасці публіцыстычнага тэксту і камунікатыўнай дамінантнасці аднаго з яе элементаў – транспанантнага дзеяслова, тэматычныя вы-творныя якога аб’ядноўваюцца ў адпаведны тэматычны рад. Гэта спа-раджае, у свою чаргу, медыя-падзейную парадыгму, якая рэалізуеца тэмпаратыўна і лакальна абумоўлена ў канкрэтнай гісторычнай сітуацыі.

Група транспанантных слоў (дзеясловаў, назоўнікаў, прыметнікаў) у публіцыстычных тэкстах адукацыйнай тэматыкі стала актуалізавацца з часу, калі беларускі міністр адукацыі і науки выступіў на 44-й сесіі Міжнароднай канферэнцыі “Адукацыя для XXI стагоддзя”, якая праходзіла ў Жэневе 7 кастрычніка 1994 года: “...XXI стагоддзе прынясе змены ў арганізацыю і змест навучальнага процэсу... любая нацыянальная сістэма адукацыі адлюстроўвае менталітэт нацыі, і вельмі важна выдзеліць тых фундаментальныя складаючыя, якія маюць пераважнае значэнне для рэформы нацыянальнай адукацыйнай сістэмы; Абмеркаваны пытанні адукацыйных і навуковых кантактаў з установамі ЮНЭСКА і іх рэалізацыі ў сумесных праектах, правядзення канферэнцыі па рэформах сярэдняй адукацыі для краін у пераходны перыяд” (Настаўніцкая газета. 05.11.1994). У развіцці заяўленай медыя-падзей тэме праз год ва унісон гучаць сло-вы з інтэрв’ю, прысвеченага ўдзелу беларускага боку ў сусветным кан-грэсе “Трансфармацыя як працэс пазнання. Эканамічнае развіццё і чала-

вечыя рэсурсы”: “...*Трансфармаванне ў адукацыі павінна ісці на падста-ве здабыткаў савецкай эпохі, былогі сістэмы адукацыі; ...шырокім коле-птыянняў трансфармавання нашай сістэмы адукацыі...;* Калі сутыкаю-ся ў значнай частцы з пратановамі калег з Заходній Еўропы, як транс-фармаваць нашу сістэму адукацыі, то мне гэта нагадвае сітуацыю шах-мат” (Настаўніцкая газета. 25.11.1995). Заўважым, наколькі асцярожна ўводзящца ў асвяленне адукацыйнай тэматыкі транспанантныя слова: у першым выпадку – *рэформа* ў дачыненні да любой нацыянальнай сістэ-мы адукацыі, у другім – семантычна аблегчанае карэлятыўнае – *транс-фармаванне*. На гэта былі свае прычыны...

З прыніццем распарадчага акта аб падрыхтоўцы і правядзенні ў Рэспубліцы Беларусь рэформы агульнаадукацыйнай школы (4 студзеня 1996 г.) транспанантная семема “легалізуецца”, становіцца шырока прымальнай для СМІ. У адным нумары “Настаўніцкай газеты” разам з апублікованым дакументам з’яўляецца і іміджавае інтэр’ю “Панаўленні ў школьнай адукацыі эвалюцыйным шляхам”, дзе за лексемай *панаўленні* яшчэ скавана перадаецца жаданая камунікатыўная мэта, што выразна дэманструеца ў лідзе: “*Адукацыя на Беларусі мае свае набыткі, вони і добрую практику методыкі навучання. Аднак апошнія гады прадыктавалі новыя сацыяльныя, палітычныя і грамад-скія ўмовы, у якіх павінна атрымліваць адукацыю маладое пакаленне нашай краіны*”, што сведчыла пра “надзённасць і своечасовасць” правядзення школьнай рэформы (Настаўніцкая газета. 13.09.1996). Імпліцытна прысутнічае канвенцыянальны фон, максімальна выражаны ў словах “у перадвыбарчай праграме было рэфармаванне эканамі-чна-гаспадарчых адносін у грамадстве, у тым ліку і сістэмы адука-цыі”. Заўважаецца няўпэўненая пазіцыя, як быццам патрабуючая сваіх аргументаў і доказаў, апраўдання ў сваіх дзеянняў. Высокачастотнае ў сваім ужыванні транспанантнае слова *рэформа* ўжо ў той час назалея слых. Праз пэўны час узімае маўленчая сітуацыя: “...*Нельга расцэнь-ваць мяркуючу рэформу як справу кан'юнктурную ці палітычную. На самай справе яна, рэформа, высцела і падрыхтаваная самім жыц-цём. Калі каму слова рэформа здаецца надакучлівым, як трапна заў-важыў у свой час Прэзідэнт нашай краіны, то можна ім не карыс-татца, а гаварыць пра пераўладкаванне, удасканаленне, пераўтва-рэнні*” (Настаўніцкая газета. 01.02.1997). У публістычным маўленні развіваюцца шырокая сінанімія, парафрастычныя эффекты: *адукацый-ная пераўтварэнні, пераход да пашыранага абавязковага тэрміну*

навучання; рэвалюцыйная перабудова эвалюцыйным шляхам (Настаўніцкая газета. 13.09.1996); далейша ўдасканаленне арганізацыі і змену навучання і выхавання; пачатак школьных пераўтварэнняў; Рэфармаванне – гэта зусім не значыць, што заўтра ў школе пачнуцца актыўныя рэвалюцыйныя змены; Рэформа ж наогул не імправізацыя, гэта вялікая праца; у рэшце рэшт сферміруем канкрэтную канцепцыю рэфармавання прафесійной школы; Падмуркам жыццяздзейнасці і жыццяздольнасці школы з'яўляецца яе развіціцё, а гэта і ёсць рэформа” (Настаўніцкая газета. 01.02.1997); Зараз мы ўжо рэальна падышлі да пачатку новага этапу рэфармавання адукатыўнай школы; школа функцыяніруе, развіваецца (Рэспубліка. 03.11.2003); Рэформа – гэта ўжо не эксперымент. За ўсімі асноўнымі крыніцамі рэформы – вопыт развіція савецкай школы за апошнія 50 год, вопыт пакутны, набыты часам шляхам спрабаванняў і памылак, вопыт, які дазволіць беларускай школе ўвайсці ў ХХІ стагоддзе з сучаснай адукатыўнай сістэмай, якая забяспечыць краіне надзейную падставу для вырашэння эканамічных і сацыяльных задач (Настаўніцкая газета. 27.09.1997); Великое начинается с малого, или Какое место занимает начальное образование в реформируемой школе; Пользуясь словом “реформа”, можно сказать, что мы незаметно для неспециалистов провели реформу содержания образования начальной школы (Вечерний Минск. 05.08.1998); У нашым грамадстве ідзе эвалюцыянае паступовае развіціцё сярэдній агульной адукатыі (Настаўніцкая газета. 31.12.1998); отечественная школа творчески совершенствует то, что было достоянием советской педагогики, развивает методику и практику обучения; восстановление на новом качественном уровне (Настаўніцкая газета. 18.06.1998); Реформа в системе образования принципиально отличается от реформы в любой другой отрасли человеческой деятельности, поскольку не должна приводить к ухудшению положения ни на одном из этапов ее проведения. Фактически новые структуры и содержание обучения у нас будут вырастать из нынешних. Как на дереве появляются новые побеги, так естественно должно проходить и обновление школьного образования, которое основывается на одном корне, на одном фундаменте – на традиционной отечественной школе (Настаўніцкая газета. 09.06.1998); змены ў сістэме адзнак як рэформа (Рэспубліка. 17.03. 1999); удасканаленне сістэмы адзнак (Настаўніцкая газета. 09.02.1999); Першага верасня шмат хто чакаў нейкай школьнай рэвалюцыі; першага верасня рэформа пачалася, а друг

гога... скончылася; каб усе змены адбываліся паступова, эвалюцыйна; пераўладкаванні грамадства (Рэспубліка. 29.01.1999); зрухі ў развіції нацыянальнай сістэмы адукацыі (Рэспубліка. 06.04.1999).

Як відаць з ілюстрацыі, семема *рэформа* супраджаеца двумя сігніфікатыўнымі спадарожнікамі, адзін з іх выражаны экспліцытна – *вопыт савецкай школы*, другі – імпліцытна (частковая энантыйясемія ў лексеме *рэформа*). Зразумела, што час вылагаў больш рашучых зменаў у розных сферах жыцця, у тым ліку і ў галіне адукацыі, якія “не маглі” быць абазначанымі праста зменамі, патрабаваліся *рэформы* (семантычна больш узмоцнены варыянт гіпероніма *змены*). Па сутнасці, адбылася падмена паняццяў – на парадыгматычным узроўні актуалізавалася сема *змены*, тады як на сінтагматычным у якасці яе заменніка выступала лексема *рэформа*. З гэтай прычыны становіща зразумелым непрыманне апошняга ў пэўны перыяд грамадствам і вымушаная адсюль тэматычная сінанімія: *рэформа – рэфармаванне* ← *рэфармаваць* ⇒ *змены: панаўленні, пераўладкаванні, перабудова, пераўтварэнні, аднаўленні, эвалюцыя, рэвалюцыя, зрухі, развіціё, удасканаленне і інш.*, перыфрастычныя канструкцыі, якія сінкрэтыздаваліся з правяўленнямі алізійнага эффекту (намёку, заснаваным на пастаяннай перасцяроже ўжывання слова ў прямым яго значэнні).

Спецыфіку функцыяновання лексемы *рэформа* і развіццё яе аддаленай у парадыгме і набліжанай у сінтагматыцы семнай структуры можам паказаць схематычна (схема 5):

Схема 5

Тэматычная парадыгма рэалізуеца ў адпаведнасці з дамінантным значэннем *рэформа*. Яе складнікі і лексіка-семантычны аналіз тэматыч-



най парадыгмы падающа ў табл. 11.

Табліца 11

Як відаць з табліцы, у склад тэматычной парадыгмы *рэформа* ва уніфікованай адукатычной тэматыкай групе публістычных тэкстаў

Тэматычная парадыгма	Лексічнае значэнне слова	Семная структура тэматычной парадыгмы	
		Інтэгральныя семы	Дыферэнцыяльныя семы
РЭФОРМА (рэфармаванне)	‘змена, пераўтварэнне, перабудова’	‘змена’	‘пераўтварэнне, перабудова’
ЗМЕНА (змяняць)	‘паварот да новага, перамена’	‘змена’	‘паварот да новага’
ПАНАЎЛЕННЕ (панаўляць)	‘уносяць змены ў новае, абнаўленне’	‘змена’	‘абнаўленне’
ПЕРАЎЛАД-КАВАННЕ	‘прывесці ў парадак нанова’	‘змена’	‘новае ўпарадкаванне’
ПЕРАБУДОВА (перабудаваць)	‘унесці змены, змяніць карэнным чынам’	‘змена’	‘карэнным чынам’
ПЕРАЎТВАРЭННЕ (пераўтвараць)	‘перамена, перабудаваць’	‘змена’	‘перамена’
ЭВАЛЮЦЫЯ	‘развіццё, працэс павольных, паступовых зменаў’	‘змена’	‘працэс зменаў’
РЭВАЛЮЦЫЯ	‘карэнныя змены, якія прыводзяць да абнаўлення, удасканалення’	‘змена’	‘аператыўная змена’
РАЗВІЦЦЁ (развіваць)	‘працэс пераходу з аднаго стану ў другі’	‘змена’	‘працэс пераходу’
УДАСКАНАЛЕННЕ (удаска-нальваць)	‘зрабіць больш дасканальным’	‘змена’	‘дасканалы’

уваходзяць сінтоматычна вымушаныя лексічныя адзінкі, якія кампенсуюць сітуатыўнае выкарыстанне дамінантнага слова і, такім чынам, “папаўняюць” яго парадыгму. Так рэалізујуша камунікатыўныя мэты, якія хацелі дасягнуць стваральнікі тэксту.

Гіпера-гіпанімічная парадыгма падае крыху іншую карціну і пралівае свято на прыярытэты ў вызначэнні дамінантнасці гіпероніма *змена*.

ны, якому саступае сваё месца і становіцца гіпонімам лексема *рэформа*. Такая сітуацыя як быццам выпраўляе сітуацыю: размяркоўвае семемы з тэматычнага рада адпаведна не з маўленчай рэчаіснасцю (публіцыстычным тэкстам), а з аб'ектыўным, рэальным упарадкаваннем. Даная лексіка-семантычнага аналізу гіпера-гіпанімічнай парадыгмы наглядна дэманструюць “передачу” дамінантнасці (табл. 12).

Таблица 12

Гіпера-гіпанімічныя карэляцыі ахопліваюць тэматычную парадыгму даследаваных публіцыстычных тэкстаў і структурыруюць значную

Гіперонім (дамінанта)	Гіпонім	Лексічнае значэнне	Семія структура гіпера-гіпанімічнай парадыгмы	
			Інтэграль- ная семы	Дыферэнцыяль- ная семы
ЗМЕНА		‘паварот да новага, перамена’	‘працэс’, ‘пераход’, ‘змена’	
	РЭФОРМА	‘змена, пераўтварэнне, перабудова’	‘змена’	‘змяніць пры дапамозе рэформаў’
	ЭВАЛЮЦЫЯ	‘развіццё, працэс павольных, паступовых зменаў’	‘працэс’	‘змяніць паступова, павольна’
	РЭВАЛЮЦЫЯ	‘карэнныя змены, якія прыводзяць да абнаўлення, удасканалення’	‘змена’	‘аператыўнае ўстанаўленне новага’
	ПЕРАБУДОВА	‘унесці змены, змяніць карэнным чынам’	‘змена’	‘пабудаваць іначай’
	ПЕРАЎТВАРЭННЕ	‘перамена, перабудаваць’	‘змена’	‘стварыць нанова’
	ПЕРАЎЛАДКА- ВАННЕ	‘прывесці ў парадак нанова’	‘змена’	‘упарадкаваць нанова’
	РАЗВІЦЦЁ	‘працэс пераходу з аднаго стану ў другі’	‘працэс пераходу’	‘дасканала’
	УДАСКАНА- ЛЕННЕ	‘зрабіць больш дасканальнym’	‘змена’, ‘працэс’, ‘пераход’	‘палепшыць, павысіць эфектыўнасць’

частку іх лексікі, таму што яны з'яўляюцца найбольш распаўсюджанымі парадыгматычнымі сувязямі слоў.

Новы віток семантычнай інтэрпрэтацыі транспанантных слоў пачынаецца з 2002 года (“*Наша школа мае шмат станоўчага. Але мае рацулю і той, хто яе крыйтукуе...*” (Раніца. 14.02.2002)).

Публіцыстычны тэкст, такім чынам, выступае ў ролі кандэнсатора прырошчанага сэнсу канкрэтнага слова, менавіта ў ім слова атрымлівае развіццё сігніфікацыі ў поўнай адпаведнасці з медыя-падзеямі. Структурыраванне парадыгматыкі лексемы пераастае ў структурыраванне “фрагмента рэчаіснасці” і... самой рэчаіснасці, паводле чаго адбываецца семантычная пераарыентацыя ці эвалюцыя слова. Гэта наглядна адлюстроўваецца ў тэматычнай парадыгме канцептуальнага, дамінантнага яе кампанента і гіпер-, гіпасемным яго афармленнем.

2.3.4. Сінтагматыка публіцыстычнага тэксту

Дыхатамічнае адзінства парадыгматыкі і сінтагматыкі публіцыстычнага тэксту яўна выражаяецца ў цесным ўзаємадзеянні лексем, прымянянненне якіх базуецца на законах тэкставай арганізацыі, вызначаеца парадыгматычнымі здольнасцямі (магчымасцямі) яго і сінтагматычнай неабходнасцю ў канкрэтнай маўленчай сітуацыі. Раней, калі генералізовалася паняцце дыхатаміі мовы і маўлення, у асяродку іншых важных кампанентаў яе існавання не ўлічвалася адно – “падзейнасць” вербальнага знака. У рэчышчы дыскурснага аналізу любое слова разглядаецца як заменнік, сімвалічна пабудаваны ў мысленні чалавека канструкт “жыццёвай прасторы”, адлюстрравання рэчыўнага свету.

Ужо адзначалася, што публіцыстычны тэкст у разнажанравым праўяўленні вызначаеца спецыфічнай структурыраванасцю парадыгмы, якая больш адвольная, чым у мастацкага тэксту, што залежыць у першую чаргу ад яго малой формы. Гэтай акалічнасці падпарадкуюецца і кагерэнцыя тэксту, яго чляненне і выяўленне цэласнасці. І. Гальперын заўважае: “Чляненне ў газетных тэкстах падпарадкуюецца ў асноўным прагматычнай устаноўцы і абмежаванаасці месца, але сціслая форма, у якой заключана паведамленне, можа часам нават парушыць лагічны і прагматычны аспекты члянення” (Гальперин, 1981, 551). Спалучальнасць моўных адзінак у такім разе вызначаеца значнай апеляванасцю да парадыгматычнага ўзроўню, таму што большасць публіцыстычных жанраў (асабліва інфармацыйных) не церпяць аказіянальнасці, кідкай

індывідуальнай вобразнасці. Як заўважае Р. Салганік, “канкрэтнае і інды-
відуальнае маюць для яго (публіцыста. – *B. I.*) другараднае значэнне”
(Солганик, 1997, 203). На першы план вылучаецца ўжо вядомая, апра-
баваная сінтагматыка. Вельмі часта яна дасягае ўстойлівасці і лёгка ад-
наўляеца (таму з’явіліся так званыя газетызмы, газетныя метафары).
Публіцыстычна спалучальнасць (медыя-сінтагма) набывае універсаль-
ны, афарыстычны характар, яна паказвае на агульныя, тыповыя ўласці-
васці: адміністрату́йна-камандная (*сістэма*), правячая (*эліта*), фінан-
савая (*алігархія*), ахвяры (*сталінізму, тэрарызму*), ведамасныя (*інта-
рэсы*), эканоміка (*павінна быць эканомнай*), добразычлівая (*атмасфе-
ра*), цёплая (*сустрэча*), **сённяшнія (рэаліі)**, бягучы (*момант*), на па-
розе (*будучага*), напярэдадні (*свята*), у мэтах (*удасканалення, павышэн-
ня*), змагацца за (*ураджай*), **дасягнуць (намечанага)**, дасягнуць (*выні-
каў*), ацэнена (*на заслугах*), радавыя (*працаўнікі, служачыя*), не спы-
няцца (*на дасягнутым*), транспартнае (*здарэнне*), прыняць (*з дакладам*),
прайнфармаваць (*аб работе*), планы (*развіція*), закулісная (*гульня*), на-
вядзенне (*парадку*), у ходзе (*сустрэчи*), ход (*выканання*), вынікі (*рабо-
ты*), рэальны (*сектар эканомікі*), прагнозныя (*паказыкі*), павысіць
(*эфектыўнасць*), хроніка (*апошніх падзеі*), абноўлены (*склад*), шырокі
(*спектр*), грандыёзныя (*змены*), прыняць (*меры*), высокія (*паказыкі*),
высокапастаўлены (*дыпламат, чыноўнік, работнік*), з дакладных
(*крыніц*), нябесная (*канцылярыя*), шэраг (*мерапрыемстваў*), пажаране-
бяспечная (*сітуацыя*), пранесці (*праз жыщцё, стагоддзі*), вывераны (*час*),
правераны (*жыццём, часам*), знамянальная (*дата, падзея*), дзень (*зас-
навання*), **старонкі (гераізму)**, духоўнае (*развіціцё*), ганарыцца (*сынамі,
дочкамі*), вытворчыя (*дасягненні*), **наяўны (патэнцыял)**, павялічыць
(*аб’ём*), прыцягненне (*інвестыцыі*), заваяваць (*аўтарытэт*), рэжым
(*пастаяннай гатоўнасці*), прыцягваць (*да адказнасці*), усенароднае (*свя-
та*), цырымонія (*узнагароджання*), пераможцы (*спаборніцтваў*), сумес-
ныя (*намаганні*), аказаць (*дапамогу*), асаблівая (*удзячнасць*), увесы (*цы-
вілізаваны свет*), канчатковая (*перамога*), складнікі (*поспеху*) і тысячи
іншых. Большасць з набору прыведзеных сінтагмаў можа служыць доб-
рым “кар’ерным” арсеналам любога чыноўніка. Службова-афіцыйнае
асяроддзе запоўнена сінтагматычна ўстойлівымі выразамі, нездарма, як
адзначалася вышэй, фарміруеца своеасаблівы чыноўна-бюракратыч-
ны стыль.

Сінтагматыка некаторых з такіх спалучэнняў слоў неправамерная
(у прыведзеных прыкладах такія выпадкі выдзелены). Напрыклад, сло-

вазлучэнне *наяўны патэнцыял* (“Выказваю ўпэўненасць, што, выкарыстоўваючы *наяўны патэнцыял*, вы і ў далейшым будзеце забяспечваць зладжсаную і стабільную работу працоўных калектываў на карысць роднай Беларусі” (Звязда. 06.09.2002) напоўнена семантычнай неадпаведнасцю па семным (монасемічным) і семемным (полісемічным) параметрах. Ключ да такога памылковага ўжывання даюць слоўнікі (у тым ліку і ТСБМ).

Лексема *наяўны* мае семнае напаўненне: ‘які ёсьць у *наяўнасці*’, дзе *наяўнасць* – 1) ‘присутнасць, знаходжанне, існаванне’; 2) ‘фактычная колькасць чаго-небудзь у даны момант’ (ТСБМ). Асістэмная з пункту гледжання логікі трактоўка лексемы *патэнцыял* даеца ў Тлумачальнym слоўніку беларускай мовы ў пяці тамах на старонцы 112: ‘сукупнасць *наяўных магчымасцей*, сродкаў у якой-небудзь галіне, сферы’, дзе, у сваю чаргу, *магчымасць* – 1) ‘тое, што можа пры пэўных умовах адбыцца, ажыццяўіцца, здзейсніцца’; 2) ‘сродкі, умовы, неабходныя для здзяснення чаго-небудзь’; 3) толькі множны лік ‘унутраныя сілы, рэсурсы, здольнасці’. Найбольш прыдатнай, нягледзячы на ірэальнасць свайго пражыцця (маюцца на ўвазе *ўяўнныя ўнутраныя сілы, магчымасць*) для маўленчай сітуацыі *наяўны патэнцыял* з’яўляецца трэцяя сэма семемнага поля ‘*ўнутраныя сілы, рэсурсы, здольнасці*’, аднак яна абмежавана граматычна. Здаецца, паводле лінгвістычнай арганізацыі словазлучэнні тыпу *наяўны патэнцыял, дасягнуць намечанага немагчымага*, аднак яны трывала ўваходзяць у газетна-публіцыстычную лексіку, функцыянуючы асістэмна, што заўважае далёка не кожны носьбіт мовы.

Аналізаванае словазлучэнне падае панарамную карціну той маўленчай рэчаіннасці, якая ўладарыла на працягу XX ст.: экспліцытная нявыражанасць, энтрапічнасць, завуаляванасць, двухсэнсоўнасць вербалльнага знака спрыялі ўвядзенню ў маўленчую практику неправамерных сінтагмаў.

Тэзаурус журналіста сінтагматычна абумоўлены, выбіцца з поля яго дзеяння – не простая задача для творчага чалавека. Аднак калі гэта і ўдаецца, то і тут павінны захоўвацца супамернасць і паслядоўная суднесеннасць сінтагматычна абумоўленага публіцыстычным стылем кампанента і адвольнага словаўжывання. Журналіст як стваральнік тэксту вельмі залежыць ад кадыфікаваных у сінтагматыцы выразаў, якія “праклалі” сабе семантычны шлях і “зафіксавалі” яго частотным прымяненнем.

Сінтагматыка публіцыстычных тэкстаў, такім чынам, зададзена функцыянальным стылем, больш строгая і іерархічна арганізаваная.

Кожнае фіксаванае ўжыванне паўстае “адрэзкам уяўнага свету”, узаема-праектаванага на грамадства. Медыя-сінтагма, вобразна кажучы, па фрагментах канструюе рэчаіснасць, у якой жыве і творыць журналіст.

2.4. МАРФАЛАГІЧНАЯ СТРАТЫФІКАЦЫЯ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

Прынцыповы і паслядоўны праціўнік схематызму ў падыходзе да моўных фактаў і з’яў, акадэмік В. Вінаградаў стварыў навуковую метадалагічную школу вывучэння сістэмнага характару мовы, даследавання яе структуры ў непарыўнай сувязі з функцыямі. Навуковы метад вучонага патрабуе ад яго паслядоўнікаў уключэння ў кола даследчых цікаўасцей шырокіх ведаў не толькі ў галіне мовы, а і ў галіне культуры, літаратуры, сацыяльнага вопыту, агульной гісторыі народа як носьбіта мовы. Слова для В. Вінаградава “як сістэма формаў і значэнняў з’яўляецца фокусам злучэння і ўзаемадзеяння граматычных катэгорый мовы”. “Ні адна мова,— піша Віктар Уладзіміравіч, — не ў стане выражання кожную канкрэтную ідэю самастойным словам або каранёвым элементам. ...Мова аказваецца вымушанай разносіць бясконцае мноства значэнняў па тых ці іншых рубрыках асноўных паняццяў, выкарыстоўваючы іншыя канкрэтныя або паўканкрэтныя ідэі ў якасці апасродкованых функцыянальных сувязей”. Такім чынам, слова паўстае як унутранае, канструктыўнае адзінства лексічных і граматычных значэнняў, і “вызначэнне лексічных значэнняў слова ўжо ўключае ў сябе ўказанні на граматычную характарыстыку слова. Граматычныя формы і значэнні слова то сутыкаюцца, то зліваюцца з яго лексічным значэннем” (Віноградов, 1972, 18).

Марфалагічныя характарыстыкі значна ўплываюць на фарміраванне лексемы. Механізм такога ўплыву на стварэнне трапеічнай якасці ў мастацкім тэксле разгледжаны намі ў працы “Лінгвістычная арганізацыя тэксту. У творчай лабараторыі Уладзіміра Караткевіча”. Дазволім сабе нагадаць некаторыя важныя і зыходныя для далейшага выкладу меркаванні пра марфалагічную стратыфікацыю слова ў публіцыстычным тэксле.

У слове як асноўнай адзінцы мовы, якая парадыгматычна здольная выступаць у функцыі тропа, “скандэнсаваны і лексічнае і граматычнае значэнні, прычым у мове строга фіксавана спалучэнне пэўных элементаў граматычнага значэння з пэўнымі тыпамі лексічнага значэння, што

знаходзіць выражэнне ў прыналежнасці марфалагічных катэгорый да дакладна выдзяляльных класаў слоў з абагульненым лексічным значэннем прадмета, прыметы, дзеяння і г. д.” (Озерова, 1987, 87).

Лексічнае значэнне мае першасны харктар, трапеічнае, якое базуецца на ім, “убірае” ў сябе асаблівасці класа слоў, што належаць канкрэтнай лексеме, і развівае іх ужо на ўзоруні імпліцыта. Так, вербальныя (дзеяслоўныя) і субстантыўныя метафары не раўнацэнныя па праяўленні трапеічнай якасці. У агульным плане яны дыферэнцыруюцца апазіцыяй прадмет-працэс, у прыватным – асаблівасцямі марфолагасінтаксічнай пабудовы. Вербальныя метафары, якія ахопліваюць трапеічнай накіраванасцю не прадмет, а прымету прадмета, больш спецыялізаваныя, выступаюць у функцыі псіхалагічнага предыката. Яны ў асноўным значэнні трасфармуюцца пры трапеізацыі ў другаснае, захоўваючы пры гэтым свой пастулат предыката-выказніка, і прыўносяць новы семантычны зрух – сігніфікатыўную якасць X, дзе X – пераменная ў парадыгме семічнай структуры дзеяслова. Субстантыўныя метафары, напрыклад, могуць набываць предыкатаўнасць і мяніць свой семны воблік пры парцэляцыі і г. д.

Узаемадзеянне лексічных і граматычных катэгорый у межах канкрэтнага слова – задача сістэмнага комплекснага разгляду “функциянальных паводзін” яго ў канкрэтным тэксле. Больш складана гаварыць пра рэалізацыю марфалагічнага класа слоў у функциянальна зададзеным тэксле. Творчасць канкрэтнага носьбіта мовы можа выражаніца ў гіпатэтычным дапушчэнні прэваліяння канкрэтнай часціны мовы ў яго творах. Так, спецыялісты па лінгвістычным аналізе тэксту пры раскладцы заканамернасцей і тэндэнцый развіцця індывідуальнага стылю пісьменніка аперыруюць высокачастотным прымяненнем тыповага класа аднаго з кампанентаў марфалогіі: у тэкстах Уладзіміра Маякоўскага такую функцыю выконвае назоўнік, Сяргея Ясеніна – прыметнік і г. д. Натуральная, што марфалагічная звязнасць тэксту ў такім выпадку будзе падпарадкована правілам функцияновання і дзеяння граматычных катэгорый структурна-семантычных тыпаў слоў. Назоўнік, выражаніча прадметнасць, з’яўляючыся сродкам апрадмечвання паняццяў і ўяўленняў, можа рэалізацацца ў канцэптуальным плане – як выразнік асобы творцы, спосабу мыслення, харктару ўспрымання рэчаіснасці. У Маякоўскага такім канцэптам справядліва можам лічыць *факт*, у якім утрымліваецца харктарыстыка часу, умоў, месца і камунікатыўныя задачы паэта-TRYBUNA (адсюль асноўная функциянальная мэта – інфарма-

тыўна-ўплывовая).

Акадэмік Вінаградаў у сваёй фундаментальнай працы “Русская мова. Граматычнае вучэнне пра слова” прыводзіць дарэчныя слова А. Герцэна з твора “Былое і думы”: “Назвы – страшэнная рэч. Жан Поль Рыхтэр гаворыць надзвычай дакладна: калі дзіця падманвае, напужайце яго дрэнным дзеяннем, скажыце, што падмануў, але не гаварыце, што ён – падманшчык... “Гэта забойца”, – гавораць нам, і нам у той жа час мроіцца схаваны кінжал, звярыны выраз, чорныя задумы, быццам забіваць – пастаянны занятаць, рамяство чалавека, якому надарылася раз у жыцці некага забіць” (Виноградов, 1972, 47). Назоўнік бліжэй стаіць да працэсу асэнсавання рэчаіснасці, бо не вымушае канкрэтных “дзеянняў”. “Называнне словам, – гаварыў А. Патабня, – ёсьць стварэнне думкі ў сэнсе пераўтварэння, у сэнсе новай групоўкі папярэдняга запасу думкі пад ціскам новага ўражання або новага пытання. Слова не можа, згодна з гэтым, быць зразумелым як выражэнне і сродак паведамлення новай думкі; яно вымушаецца ў чалавеку працай думкі; яно неабходна перш за ўсё для самога думаючага, таму што ў ім яно робіць гэтае пераўтварэнне” (Потебня, 1990, 115).

Семантычны аб’ём назоўніка, як заўважалася і раней даследчыкамі, эвалюцыянуе. Калі раней большай семантычнай ёмкасцю вылучаліся дзеясловы, то на сёння вяршынства ў гэтым плане бярэ назоўнік. Гэта прадбачаў і Вінаградаў: “...Літаратурная мова ўсё шырэй захоплівае і ўсё мацней прыцягвае да сябе сферы розных прафесійна-тэхнічных дыялектаў, ўсё больш цесна змыкаеца з мовай навукі і тэхнікі, а таксама з рознымі прафесійнымі гаворкамі і бытавымі жаргонамі... значэнні шматлікіх імён узбагачаюцца, ускладняюцца” (Виноградов, 1972, 55). Аналіз марфалагічнай стратыфікацыі публістычных матэрыялаў выразна пацвярджае гэта. Наглядаецца тэндэнцыя да высокачастотнага выкарыстання аддзеяслоўных назоўнікаў: *увод, праходжсанне, падрыхтоўка, падпісанне, павелічэнне, паступленне, раздзяржсаўленне, прыватызацыя, актывізаванне, выкарыстанне, наведванне, набліжэнне, пераўтварэнне, пераўладкаванне* і шмат іншых. Такія назоўнікі ва ўнутранай форме ўтрымліваюць значэнне дзеяння, якое часта можа быць звязана з паняццямі выніку, прадукту дзеяння: *вынаходніцтва, аднаўленне, уяўленне* і г. д.; дзеяння ў адцягненні ад яго ўтваральнікаў: *чытанне, маляванне* і г. д.

Аддзеяслоўныя назоўнікі ў мове прэсы – гэта не паказчык яе пра-грэсу, хутчэй за ўсё яны даніна маўленчай традыцыі XX ст. Агульна-

прызнана, што менавіта ім належыць роля значнай перашкоды ва ўспрыманні тэксту: “Істотна ўскладняюць успрыманне тэксту аддзеяслоўныя назоўнікі. Аддзеяслоўныя назоўнікі – гэта згорнуты сказ, згустак сэнсу, канцэнтрацыя сэнсу. Калі ў якім-небудзь адрэзку тэксту з’яўляецца некалькі аддзеяслоўных назоўнікаў, то частку з іх трэба разгарнуць у самастойны сказ” (Бойкова, Беззубов, Коньков, 2002, 14).

Заўважаем тэндэнцыю, якая, здаецца, супярэчыць сучаснай манеры журналісцкага пісьма, дзе на першы план вылучаюцца дзеяслоўныя канструкцыі (параўн. узмацненне дзеяслоўнага кампанента ў загалоўках сучасных газет). Як быццам шырокое прымяне ўнутрытэкставага субстантыўнага кампанента “кампенсуе” былую, савецкіх часоў, цяжкаважнасць і кідкасць дамінант-назоўнікаў у якасці загалоўкаў.

Для журналісцкага тэксту сістэмай каардынат з’яўляецца ў прынцыпе час і loci (месца, прастора), хараектэрна прасторава-часовая вызначанасць, канкрэтнасць. Мастацкі тэкст дапускае судатыкненне апісання рэальных і ўяўных сітуаций, гэта дае магчымасць рэалізаваць у адзінстве актуальнае і віртуальнае. Па прычыне поліфаніі мастацкага тэксту кантактна размешчаныя ў ім і звязаныя зместам структурныя кампаненты презентуюць рэчаінасць, адлюстрраваную ў рэпрадуктыўнай, інфарматыўнай-лагічнай і вобразна-асацыятыўнай сферах чалавечага мыслення, тады як паслядоўнасць падзей, выражаная тэмпаральнымі дзеясловамі ў лінейным часе, павінна адпавядаць рэальнай паслядоўнасці падзей аб'ектыўнай рэчаінасці. “Мастацкае маўленне ўмоўнае. Свет, ствараемы мастаком, выдуманы, уяўны. Аўтар не выносіць прамых непасрэдных ацэнак ні героям, ні іх учынкам, фразам. “н спаквала, не прама падводзіць чытача да такіх ацэнак. ...Публіцыст жа прама і адкрыта агітуе, пераконвае, прапагандуе. Тут функцыя пераканання першасная, яна выражана ў слове (у предметным значэнні, у яго эмаяніальных і ацэначных адценнях) і не апасродкована іншымі фактарамі і катэгорыямі (вобразам, напрыклад” (Солганик, 1997, 203). Важную ролю адыгрывае “апрадмечаны факт”.

Як ужо адзначалася, асноўная функцыя публіцыстычнага тэксту грунтуетца на фактычнай інфармацыі (апрадмечанай), з чаго вынікае і перакананне. Згаданымі акалічнасцямі можна тлумачыць актывізацыю аддзеяслоўных лексем у публіцыстычным тэксле і абсолютна дамінуючую ролю назоўнікаў у інфармацыйных жанрах. Пакажам гэта на прыкладзе.

Шляхам спонтаннай выбаркі з аналізуемых матэрыялаў для вывучэння марфалагічнай стратыфікацыі былі вылучаны 12 тэкстаў з пер-

шай паласы аднага нумара газеты “Звязда” ад 19 верасня 2002 года. Статыстычныя падлікі паказалі, што колькасць ужытых у тэкстах назоў-нікаў пераўзыходзіць колькасць дзеясловаў у 4,5 раза, прыметнікаў – у 4,1 раза, дзеепрыметнікаў – у 25 разоў, лічэбнікаў – у 20,1 раза, прыслоўяў – у 11,8 раза... З агульнай колькасці 1408 слоў назоўнікі складаюць 725 адзінак. Даныя падлікаў паказаны ў табл. 13 і 14 .

Табліца 13

Табліца 14

Назоў-нік	Дзея-слоў	Пры-метнік	Зай-меннік	Дзеэ-прыметнік	Дзеэ-прыслоўе	Лічэб-нік	Катэг. стану	Мад. словаў
725	186	175	126	29	1	36	4	15

Тэкстаўваральнай рысай аналізаваных публіцыстычных тэкстаў

Прыназоўнік	Злучнік	Часціца
228	119	35

з’яўляецца логіка-граматычная прадметнасць (субстанцыянальнасць), якая рэалізуе камунікатыўную зададзенасць у спецыфічных умовах жыццёвага ўладкавання сучаснага грамадства. Назіраецца таксама тэндэнцыя да высокачастотнага выкарыстання ўласных назоўнікаў (160 з 725 вылуччаных), што стварае эффект непасрэднага ўключэння канкрэтных асоб у медыя-працэс, надае яму своеасаблівыя харктары, актуалізуе палітычныя працэсы.

Выразнай адметнасцю з’яўляецца і тое, што ў аналізаваных тэкстах актывізуюцца аглютынатыўны сродак – прыназоўнік, які быццам “кампенсуе” недастатковасць марфалагічнай парадыгмы паказчыкаў флекстыўнага тыпу. Для сучаснай беларускай мовы гэта асістэмная з’ява. Функцыянуванне прыназоўнікаў поліфанічнае і выражаеца ў забеспечэнні розных адносін паміж залежнымі і галоўнымі членамі словазлучэння і ажыццяўленні падпарарадкавальнай сінтаксічнай сувязі. Приназоўнік па сваёй значнасці саступае ў такіх мовах, як беларуская, месца флекстыўнаму сродку, і выбар яго дыктуеца правіламі семантычнага дапасавання, харктарам пазамоўных адносін аб’ектаў рэчаіснасці і патрабаваннямі маўленчага узусу.

Назоўнікі ў лінейным размяшчэнні часцей за іншыя часціны мовы

могуць спалучацца з прыназоўнікамі, на гэта ўказвае і этымалогія тэрмина (пры назоўніку). Высокачастотнае ўжыванне іх у фіксаваных тэкстах з пункту гледжання натуральнага ўладкавання мовы штучнае і вымагаеца атыпічнасцю сучаснага публіцыстычнага маўлення, выкліканага дамінаваннем субстанцыянальнай лексікі. Іх прызначэнне ў такім становішчы – ліквідаваць недахоп флектыўнасці, якая павінна была б рэалізавацца ў прыметніках і дзеясловах. Іншымі словамі, адбываеца стыхійнае замяшчэнне вербальна-ад'ектыўных слоў службовымі.

Дзеясловы кіруюць склонавымі формамі пры дапамозе прыназоўніка і, як паказвае практика, перадаюць гэтую якасць аддзеяслоўным назоўнікам, якія генетычна падпараткуюцца такой акалічнасці, але з пэўнымі пазіцыйнымі асаблівасцямі – постпозіцый да назоўніка. Параўнаем: 1) *прыняў са, праінфармаваў аб, указаў на, абвінавачваюца ў, прыцягнуты да, размешчаныя на, прывяло да, працуе ў, сеў за, выскачыў на, знік з, пагадзіліся з, аказалася на, пражывае на, атрымаць з, атрымала ад, умураваны ў, хавалі ад, прайўлялася ў, сведчыць аб і інш.;* 2) *сустрэча з, прыезд у, пажаданні ад, удзел у, запіс аб, аплата за, здача з;* 3) *работа па, даход ад, конкурс па, цэнтр па, падраздзяленні па, барацьба з, камісія па, пратановы аб, гатоўнасць да, размова пра, стасункі з, інтарэсы з, цікавасць да і інш.* (Звязда. 19.09.2002).

Выкарыстанне прыназоўніка ў прaporцыі **1:6** да агульнай колькасці лексем і **1:3** да субстанцыянальнай лексікі спараджае даволі “небяспечную” для беларускага маўлення сітуацыю – наглядаем тэндэнцыю да так званай аглютynатыўнасці ў публіцыстычным тэксле, што пярэчыць прыродзе роднай мовы. Выкарыстанне прыметніка знаходзіцца ў прaporцыі да агульнай колькасці як **1:8**, да назоўнікаў – **1:4**, дзеяслова – **1:7** і **1:4** адпаведна. Калі да колькасці субстанцыянальных слоў дадаць пранамінатыўныя, то паказчыкі ўзрастуць на парадак вышэй. Наглядна колькасныя суадносіны асноўных складнікаў марфалогіі публіцыстычнага тэксту можна паказаць мал. 2.

М а л ю н а к 2

Адштурхоўваючыся ад тыповага, парадыгматычна зададзенага фун-

НАЗОЎНІК
725

ДЗЕЯСЛОЎ
186

ПРЫМЕТНИК
175

кцыянаўння прыназоўніка, можна сказаць, што ён пануе ў тэкстах “Звязды”: *усе без выключэння, у прыватнасці, паводле слоў, у годзе, паміж Беларуссю і Расіяй, (абміркоўвалася) сітуацыя з пастамі, на граніцы, з краін, аб урэгуляванні, з бокам, на год, за кошт, з бюджету, з патэнцыялам, аб гэтым (субстантыў), у час, на кантыненце, у прэс-цэнтры, у памерах, па справе, супраць кірауніка, да часу, пад арыштам, у дачыненні да, з верасня, у пункт, вакол пальца, за сродкі, за межамі, у выніку, са спіртным, на суму, у вёсцы, паводле інфармацыі, у стане, на пачатку, у салоне, у плане, паміж краінамі, у сталіцы, без кляйма, з пробай, пры вобыску, у кватэры, у аўтамабілі, на пасяджэнні і інш.* (Звязда. 19.09. 2002).

Падобную сітуацыю назіраем не толькі ў названай газеце, аналагічны аналіз паказвае на такую акалічнасць у іншых рэспубліканскіх СМІ (“Народная газета”, “Рэспубліка”, “Настаўніцкая газета” і інш.). Яны адэкватна сцвярджаюць фенаменальнасць маўленчай сітуацыі, якая лад-куеца ў грамадстве.

Рост склонава-приназоўніковых канструкцый – характэрная пазнанка не толькі сучаснага публіцыстычнага маўлення, яна перадалася па спадчыннасці ад савецкага перыяду і звязана, канечне, з пашыраным ужываннем назоўніка. Часам гэта спараджае памылкі, частотна распаўсядожаны ў прэсе ХХ ст.: напрыклад, былое *заслухаць абстданоўку* і сучаснае *абміркоўвалася сітуацыя з пастамі* (Звязда. 19.09. 2002). У сваю чаргу, пераважная колькасць і функцыянальная дамінанта назоўнікаў у публіцыстычным тэксле – з’ява, якая ўзнікае там, дзе спрацоўваюць стрымліваючыя фактары творчага працэсу журналісцкай дзеянасці. Калі ўлічваць заканамерную асаблівасць існавання публіцыстычнага тэксту, то супамерная наяўнасць субстанцыянальных слоў падпрадкоўваеца асноўнай функцыі – інфармавання (паведамлення), аднак празмернае ўключэнне яе ў маўленчую практику журналіста сведчыць ужо пра іншас: не рэалізуеца або рэалізуеца ў значна паслабленым варыянце другі складнік дыхатамічнага адзінства – функцыя ўплыву, пераканання. Неактуалізаванай застаецца і фатычная (кантактгуста-наўляльная) функцыя. Такім чынам, намаляваная карціна сведчыць пра няўдоўныя на першы погляд негатыўныя тэндэнцыі існавання тэксту (асабліва інфармацыйных жанраў), дзе амаль адсутнічае жывасць, дынаміка, семантычная аб’ёмнасць і поліфанічнасць журналісцкага слова. Такая сітуацыя праяўляеца, як правіла, у часы заняпаду творчага пошуку, незапатрабаванасці прапагандысцкай тактыкі публіцыстычна-

га слова дзеля культивавання асноўных духоўных і маральных якасцей (увогуле нацыянальнай ідэі) у грамадстве.

Марфалагічная стратыфікацыя публіцыстычнага тэксту, квантытатыўныя паказчыкі яго арганізацыі і вытворчасці дыягназуюць спецыфіку працякання журналісцкага працэсу айчынных мас-медыя, утрымліваюць у сабе своеасаблівую кадыфікацыю маўленчай і аб'ектыўнай рэчаіснасці, выразна характарызуюць публіцыстычны “фрагмент” у сінхраніі. Вывучэнне структурыраванаасці ў сістэме канкрэтных тэкстаў дае падставы сцвярджаць, што ў беларускай (як і расійскай) прэсе наглядаецца паступовае ўзмацненне функцыяновання маўленчых з'яў, за- снаваных на так званай мадэлі расчаплення выказніка, дзе асноўнае семантыка-лагічнае напаўненне атрымлівае назоўнік: *дапусцілі “распаў- занне” канфлікту, прыняць для азнямлення, перадаў запрашэнне, зай- маўся падводным паляваннем, удзел у барацьбе, зрабіла акцэнт і інш.* (Звязда. 27.09.2002); *произвели поставку, совершил поездку, будут про- ведены награждения, находиться под контролем, оказывать влияние, привели к упразднению, окажать помощь, весі расследование, ишла га- ворка, выказаць непакой і інш.* (Народная газета. 03.12.2002).

Дамінаванне назоўніка ў публіцыстычным маўленні прыводзіць да ланцужковага нанізвання іх: “*Па даручэнню зборнай каманды краіны па воднаўзіжнаму спорту...*” (Звязда. 10.09.2002); “*..Дети и молодежь се- годня находятся в фокусе всех действий, предпринимаемых со стороны государства*” (Народная газета. 04.12.2002); “*...Наступны этап развіція чалавечтва, які прыйдзе на змену сусветнаму крызісу, стане пераходам да якасна новых тэхналогій і будзе абумоўлены новым тыпам мыслення чалавека*” (Звязда. 13.09.2002). Такая прыхільнасць спараджае няўклоднасць і невыразнасць мовы, дае магчымасць іншым палітыкам, афіцыйным асобам выказваць свае думкі прыблізна так: “*В общем же получа- ется, что почти половина (46 процентов) школьников области обделя- ется теми или иными аспектами воспитательного процесса...*” (Народ- ная газета. 03.12.2002). Публіцыстычны тэкст у значайнай ступені фарміруе маўленне чалавека, значна ўплывае на яго культуру, мысленне, пры- вучае да манеры выкладу думкі. Напрыклад, гаворачы пра авіякатастро- фу (MI-26), якая адбылася ў Чыцінскай вобласці 3 мая 2003 г., расійскі міністр МНС Шойгу “дазволіў” сабе сказаць: “*Произошел зацеп хвос- та самолёта...*” (Весці. 04.05.2003). Сінтагматыка такіх словаспалучэн- няў – адметная рыса сучаснага “афіцыйнага” ўпарадковання маўлення.

Тры самастойныя часціны мовы – назоўнік, прыметнік, дзеяслоў –

у публіцыстычным тэксе выступаюць у пэўным процістаянні, і менавіта назоўнік выступае ў ролі кандэнсатора асноўнай думкі, выказанай у тэксе, хаты не раз адзначалася, што “граматычны і семантычны аб’ём імені (асабліва назоўніка) больш вузкі, больш сціслы, чым у дзеяслова” (Віноградов, 1972, 50).

Такім чынам, дэмантруеца новае пісьмо, задача якога мяньяецца ў залежнасці ад пануючых у грамадстве мэтавых установак на журнالісцкую дзейнасць. “У медыя-тэксе канца 90-х гг. метатэкставыя ўкра-піны сканцэнтраваны на дэмантрацыю методу пісьма і нясуць улас-на тэкставую інфармацыю – інфармацыю пра мову. Ад назіранняў за рэчаіснасцю і вызначэння сваёй пазіцыі, свайго пункту гледжання ў адносінах да гэтай рэчаіснасці журналісты пераходзяць да назірання за мовай, за тым, што яна можа даць, каб інакш зірнуць на гэты свет” (Сметаніна, 2002, 279). Гэта спаквала, незаўважна для спажыўца інфармацыі (і для самога журналіста) выражаяецца ў марфалагічнай стратыфікацыі публіцыстычнага маўлення, дыяграмны адбітак якой можна паказаць наступным чынам (дыяграма 2):

Дыяграма 2



ВЫВАДЫ

Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага тэксту, такім чынам, ладкуеца па сваіх пэўных правілах і прынцыпах, праглядаеца ва ўза-емазвязаных і сістэмна размешчаных структурных адзінках, якія прэ-зентуюць сэнсавую, логіка-паняццйную кагерэнтнасць тэксту як сацы-яльна абумоўленай, гістарычна зменлівой, культураспецыфічнай, каму-нікатыўна кадыфікованай і кагнітыўна прыроднай з'явы. Складнікі тэк-сту размяшчаюцца на ўзроўнях парадыгмы і сінтагмы. Сінтагматычны аналіз праяўляеца ў двух падыходах – валентнасным і дыstryбутыў-ным. Парадыгматычнасць і сінтагматычнасць публіцыстычнага тэксту супрацьпастаўлены на ўзроўнях рэляцыі і карэляцыі. Першая існуе ў

верагоднасным, патэнцыяльным прымяненні, другая – у канкрэтным, сітуатыўна абумоўленым.

Публіцыстычны тэкст у лексічнай пабудове значна адрозніваецца ад мастацкага: лексічная парадыгма складаецца са своеасаблівай супунасці сем, якія цесным чынам, у звязку з абазначэннем рэалій, аб'яднаны ў масава-інфармацыйны кантынуум, аб'яднаны дэнататыўна, рэферэнтна і сігніфікатыўна. Канцэптуалізацыя рэчаіснасці, такім чынам, адбываецца ў свядомасці рэцыпента праз публіцыстычны тэкст; індыкатары ілакутыўнага акта канкрэтнай лексічнай дамінанты цалкам падпарадкованы камунікатыўнай задачы, якая ставіцца не на сінтагматычным узроўні, а на парадыгматычным, і толькі пасля рэалізуеца ў маўленні журналіста; канцэптуальна-фактычна інфармація класіфікуеца на групы індыкатараў ілакутыўнага акта – фонавыя, прэсупазіцыйныя і рэтраспектыўныя, якія базуюць сабой узнікненне пэўнай семемы, паказваюць шляхі яе развіцця і вызначаюцца, галоўным чынам, медыя-падзеямі; парадыгматычна структурыраванасць публіцыстычнага тэксту на лексічным узроўні мае камунікатыўную дамінанту, якая тэматычна уніфікавана (монаэтатычна) і цалкам залежыць ад экстралингвістичных фактараў; лексічная парадыгма публіцыстычнага маўлення грунтуеца на тэматычнай у арганічным звязку з гіпера-гіпанімічнай, якая можа праліць светло на прыярытэты ў вызначэнні дамінатнасці гіпероніма. Такая сітуацыя можа “падправіць карпаратыўную рэчаіснасць”. Публіцыстычны тэкст выступае ў ролі кандэнсатора прырошчанага сэнсу канкрэтнага слова; тэзаўрус журналіста сінтагматычна абумоўлены, падпарадкованы кадыфіаванай лінейнай размешчанасці, якая набывае характар устойлівасці і зададзенасці функцыянальным стылем.

Лінгвістычная арганізацыя тэксту наглядна выражана ў марфалагічнай стратыфікацыі яго складнікаў, якія рэпрэзентуюць спецыфіку працякання журналісцкага працэсу ў сінхронным зрэзе.

ГЛАВА 3

КАГНІТЫЎНАЯ АПРАЦОЎКА ДЫСКУРСА СМИ

Чалавечая свядомасць у працэсе кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса абавіраеца на кадыфікаваныя пазнавальныя мадэлі, якія садзейнічаюць уніфікацыі разнастайных рэальных сітуацый. Існаванне такіх мадэлей двухпланавае па сваёй сутнасці – яны могуць грунтавацца на вывучэнні асобнага выпадку з мэтай выяўлення яго істотных характеристыстyk і наступнай эскстрапаляцыі на аналагічныя з’явы (кейс-стады), а па-другое, толькі з дапамогай пэўных пазнавальных мадэлей чалавек здольны звязаць асобныя фрагменты ў сістэму, абумовіўшы такім чынам іх узаемасувязь і звязнасць. Можна сказаць, што журналіст, ствараючы тэкст, як і адрасат, што яго ўспрымае, павінен аперыраваць не фактамі, а ўяўленнямі, гатовымі наратывамі формуламі, з якіх вынікае сістэма сацыяльнай арганізацыі маўленчай дзеянасці. Пабудаваць тэксты ў адпаведнасці з гэтымі мадэлямі – лічыцца асноўным абавязкам іх вытворцаў.

Такім чынам, познанне свету распадаеца на дзве дыхатамічныя часткі: рэчыўны (прадметны, дэнататыўны, пачуццёвы) свет і ўяўленчы (рэферэнтны, сігніфікатыўны, інтэлектуальны). Першае абумоўлівае другое, з другога вынікае першае. У тэорыі кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса прэвалюе ўяўленчы аспект, бо “чалавек не толькі ведае агульныя характеристыстыкі сацыяльных кантэкстаў, фрэймы і іх кампаненты, але і аналізуе дзеянні, якія адбываюцца ў іх рамках” (Дейк ван, 1989, 30).

Рэпрэзентатыўная мадэль свету можа дамінаваць над рэчыўнай, ствараеца ўяўленчая карціна, у якую амаль не ўключаеца факт. Прафесар Б. Стральцоў у факце бачыць “не толькі адзінковую праяву, але і падзею, здарэнне, нават сітуацыю, калі яна фіксуецца метадам канстатацыі” (Стральцоў, 2002, 7), і прыводзіць канкрэтны аналіз стандартных

заметак, пададзеных БелТА. Падсумоўваючы свае назіранні, вучоны слушна заўважае: “...падмена канкрэтных звестак агульнымі гладкімі фразамі, якія не дэталізуюць факт, не высвечаюць сутнасць справы, у інфармацыі “зверху” стала ледзь не нормай” (*Стральцуў*, 2002, 8). Гэта пацвярджаецца аналізам рэпрэзентатываў, праведзеным у першай главе манографіі.

3.1. “ПАДЗЕЙНАСЦЬ” ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ: РЭАЛЬНАСЦЬ / ІРЭАЛЬНАСЦЬ

Публіцыстычны тэкст, узяты ў падзейным аспекте, як “маўленне – мэтанакіраванае сацыяльнае дзеянне” ў дыскурснай канцэпцыі ўяўляе сабой галіну спецыфічнай сацыякультурнай дзеянасці. Таму інтэрпрэтацыя яго адбываецца на падставе спецыфічных структур-сцэнарыяў, выпрацаваных практикай кантактавання на базе досведу сацыяльнага ўзаемадзеяння грамадства са СМІ. Дыскурс у такім разе паўстае як пэўным чынам зададзеная паслядоўнасць, а не суцэльны кантынуум.

Наша ўяўленне пра семантычную звязанасць свету залежыць ад уяўленняў і ведаў пра свет, ад прэсупазіцыйных установак. Сродкі масавай інфармацыі па сваім прызначэнні арыентуюцца на ўстаноўкі масавай аўдыторыі. Па сутнасці, публіцыстычны тэкст, рэалізаваны ў тэлевізійных рэпартажах, друкаваных СМІ, радыёных эфірах, – гэта ўзвядзенныя ў рэальнасць уяўленні рэцыпентаў пра разнастайныя падзеі і з’явы жыцця: вайну, палітыку, эканоміку, культуру, адукацыю і інш. Успрыманне той ці іншай падзеі ў прэсе абапіраецца на наяўнасць у свядомасці (або падсвядомасці) пэўных фрэймавых структур, пад якія адрасат падладкоўвае сваё разуменне ўбачанага, пачутага, прачытанага.

Працэс спасціжэння масавага тэксту своеасаблівы і надзелены шматлікімі асаблівасцямі. Напрыклад, вытворчасць інфармацыйных матэрыялаў праектуецца на ланцужок перцэптыўнай свядомасці. Бо сюды ўключаюцца, паводле ван Дэйка, складаныя механізмы ўзаемадзеяння розных макраструктур: тэксты-навіны ↔ структура навін ↔ кагнітыўная апрацоўка і рэпрэзентацыя (аднаўляльнасць або інтэрпрэтацыя) структур навін сацыяльнымі суб'ектамі ↔ рэпрэзентацыі грамадскіх аб'ектаў як членаў сацыяльных груп (ідэалагічная накіраванасць, партыйная прыналежнасць, сцэнарыі-ўстаноўкі) ↔ вытворчасць навін як сацыяльнае ўзаемадзеянне (збор навін, вытворчасць газеты або ра-

дыё- і тэлепрадукту) \leftrightarrow прафесійныя і сацыяльныя сувязі паміж журналистамі і рознымі грамадскімі інстытутамі, уладнымі структурамі \leftrightarrow унутрынствытуцыйная дзейнасць, законы, стратэгіі і камунікатыўныя мэты ў арганізацыі навін \leftrightarrow карпаратыўныя мэты і інтарэсы дзяржаўных і прыватных выдавецтваў, тэлекампаній \leftrightarrow устанаўленне сувязей паміж СМИ і сацыяльнымі інстытутамі і інш. Тэматычная структура публіцыстычнага тэксту ўяўляе сабой набор фармальна або суб'ектыўна вызначаных топікаў (найбольш важнай інфармацыі тэксту, пададзенай пра пазіцыямі семантычнай макраструктуры), вакол якіх арганізуецца значэнне тэксту. Газетнае паведамленне маркіруе рэлевантнасць кожнага з топікаў у вызначанай іерархіі – загалоўкам, лідам, лінейнай кампазіцыяй частак, у залежнасці ад унутрыжанравага віду.

З кагнітыўнага пункту гледжання спасціжэнне публіцыстычнага тэксту адбываецца праз пабудову спецыфічнай мадэлі сітуацыі або падзеі, апісаных у тэксце, а праз прызму канкрэтнай сітуацыі – аднаўленне і канкрэтызацыя больш агульных мадэлей. Тэматычная уніфікацыя мае рознабаковыя характеристики і набывае аспектуальнасць, выражаную агульнай накіраванасцю сацыяльнага дзеяння. Найбольш тыповымі аспектамі ў “рэканструяванні сучаснай рэчаіснасці” для беларускай прэсы з’яўляюцца канцептуальныя парадыгмы, складнікамі якіх з’яўляюцца кампаненты: *прэзідэнт, урад, апазіцыя, кантроль, дысцыпліна, персанальная адказнасць, рэфармаванне, змены, саюз і г. д.*, што высокачастотна паказваецца на прыкладзе газетных рубрык, загалоўкаў. Можна меркаваць, што на змену сферміраванай у былых часах старатэгіі газетных перадавіц прыйшла стратэгія інфармацыйных заметак, якія выконваюць прыблізна аднолькавую камунікатыўную функцыю: праагандаваць сацыяльныя дзеянні, паведамляць пра “поле дзейнасці” ўладных структур. Зыходзячы з таго, што ўспрыманне маўлення вынікам мае створаны вобраз “зместу тэксту”, то наглядаем карціну, калі працэсы ўспрымання маўлення працякаюць толькі часткова на ўзору свядомага кантролю і могуць быць адreffлекаванымі. Такую адreffлекаванасць бачым у падачы афіцыйнай хронікі сучаснымі газетамі, якія часта вымушана скарыстоўваюць матэрыялы інфармацыйных агенцтваў (БелТА, БелПАН, “Інтэрфакс”), прэс-службаў і прэс-цэнтраў, прычым перавага аддаецца паведамленням прэс-службаў Прэзідэнта, Камітэта дзяржкантролю, урада, Нацыянальнага сходу. Такім чынам ладкуецца сістэма давядзення да спажыўца інфармацыі (насельніцтва) асноўных канцептуальных пазіцый. Утвораная ў перабудовач-

ныя часы ніша (адсутнасць аналітычных матэрыялаў) і заморфна за-поўнілася іміджавымі паведамленнямі. Крызіс аналітыкі і яго адэкватнае адлюстраванне ў мове мас-медиа назіраем на прыкладзе з'яўлення (а пасля знікнення некаторых з іх) адкрыта прапагандысцкіх адыёзных рубрык і тэлепраграм “Пастскрыптум +”, “Рэзананс”, “Тайныя спружыны палітыкі”, “Правы чалавека”, якія выклікалі і выклікаюць раздражненне тэлегледача, бо мелі ці маюць адкрыта маніпулятыўныя харктор і красамоўна сведчаць пра дрэнна наладжаную сістэму “вдалбливания” пропагандысцкай машынай патрэбных каштоўнасцей. Гэта праглядаецца не толькі ў тэкставай вытворчасці, а і ў падборы асоб, малюнку паралінгвістычных сродкаў (танальнасць голасу, кінесіка). Такая сістэма падачы арганізавана ў комплекс тэматычна уніфікованых канцептаў.

Тэматычна уніфікованыя канцепты важныя не толькі для пабудовы базавага значэння тэксту, але і для працэсу актывацыі, вылучэння і трансфармацыі сітуатыўных мадэлей, якія ўтрымлівае памяць.

Як сцвярджае ван Дэйк, “звязнасць дыскурса павінна тлумачыцца як на лакальным, так і на глобальным узроўнях” (*Deijk van*, 1989, 41). Лакальную кагерэнтнасць вучоны вызначае ў адносінах паміж сукупнасцю паняццяў (канцептаў), якую можна ахарактарызаваць як ісцінную або падманлівую, суаднесці з рэальнай рэчаіннасцю або ірэальным (віртуальным) светам, іншымі словамі, паміж прапазіцыямі, выражанымі ўнутрытэкстава. Глобальная звязнасць вызначаецца ўсеагульным харкторам і абумоўлівае тлумачэнне дыскурса, яго прыроды ў цэлым. Таму ў працах даследчыка ўзнікае натуральная патрэба ў прыцягненні да аперыравання тэрмінаў семантычнай структуры – макраструктуры, схематычнай і суперструктуре, якія разглядаюцца ў лінгвістычнай і кагнітыўнай рэчаіннасці як арганізуючыя сродак. У такім ракурсе дыскурс – “этая істотны складнік сацыякультурнага ўзаемадзеяння, харкторныя рысы якога – інтэрэсы, мэты і стылі”. У навуковы зварот паняцце макраструктуре ўводзіцца Т. А. ван Дэйкам і В. Кінчам (*Dijk van Teun, Kintsch W*, 1983) для абстрактнага семантычнага апісання глобальнага зместу паведамлення і адсюль – глобальный звязнасці дыскурса. Маўленчы фрагмент можа аналізавацца пры дапамозе розных схем: апавяданне – пры дапамозе наратыўнай, доказ – аргументуючай, напрыклад сіланізмаў арыстоцелеўскай логікі і г. д. Схематычныя структуры называюцца суперструктурамі, яны “задаюць агульную форму дыскурсу і могуць быць эксплікованы ў тэрмінах канкрэтных катэго-

рый, якія вызначаюць тып дыскурса” (*Дейк ван*, 1989, 41). У сувязі з гэтым выдзяляюцца такія макраправілы рэкурсіўнага харктару, як *апуш-чэнне, абагульненне, пабудова*. Яны, у сваю чаргу, дапаўняюцца аператыўнымі правіламі: вызначэннем рэальных працэсаў, пры дапамозе якіх выводзяцца макраструктуры; дэталізацыяй стратэгій, што прымяняюцца для эфектыўнай апрацоўкі аб’ёмных інфармацый; эксплікацыяй розных тыпаў інфармацый, выкарыстаных у макрастратэгіях; дэталізацыяй абмежаванняў памяці на макрастратэгіі; харктарыстыкай спосабаў рэпрэзентацыі семантычных макраструктур у памяці і іх адносін да іншых дыскурсных або эпізадычных рэпрэзентацый; вылучэннем тыпаў ведаў і стратэгій, неабходных для прымянення макраправіл і стратэгій; вытлумачэннем ролі макраструктур і макрастратэгій у кагнітыўнай мадэлі лакальнай звязнасці; высвяленнем значнасці макраструктур у працэсе падсвядомых аперацый і запамінання, вытворчасці і аднаўляльнасці тэксту. Пералічаныя аперацыі кладуцца ў аснову тэорыі кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса.

Макрастратэгіі выводзяцца з дыскурса гіпатэтычна і ўзыходзяць да яго кагнітыўнай мадэлі, яны выражаютца ў самім дыскурсе (напрыклад, у загалоўках, дамінантных сказах, лідах, словах, абагульненнях) і сігналізуюцца назоўнікамі, прыметнікамі, дзеясловамі, займеннікамі, звязкамі, прыслоўямі, камунікатыўнымі арганізатарамі (тэма-рэматычныя актуалізатары). Такім чынам, “разуменне дыскурса – гэта працэс пабудовы вываду на ўсіх узроўнях – як на ўзроўні значэння слова, фразы, сказа, так і на больш глабальным узроўні макраструктур” (*Дейк ван*, 1989, 48).

3.1.1. Кагнітыўны аспект ірэальнай “падзейнасці” медыя-дзеяння

Успрыманне пэўнай камунікатыўнай сітуацыі носьбітам мовы адбываецца нават пры адсутнасці канкрэтнай інфармацыі, з “рэпертуару тэм”, якія вынікаюць з сацыяльнай памяці чалавека і абліжаныя ўзаемадзеянні. Успрыманне сітуацый, якія не зайдзялілі ў памяць, здольнасць якіх апрацоўкі ўзроставы, а таксама асобасныя харктарыстыкі – мэтамі, цікавасцямі, устаноўкамі, інтэлектуальнай здольнасцю, псіхалагічным складам – самой асобай скарыстальніка медыя-падзеі. З гэтых чыннікаў выводзіцца паняцце кантэкстуальнай макрастратэгіі, якая “кіруе” медыйным працэсам у тым ці іншым грамадскім дыскурсе.

стве. Паводле яе могуць накладацца табу на некаторыя тэмы і культывавацца, распаўсюджвацца іншыя. Так, напрыклад, табуіраванымі тэмамі ў савецкім грамадстве з'яўляліся “секс”, “расізм” і інш. Параён.: канвенцыянальнае “секса у нас нет” і афіцыйна-дэкларатыўнае “Цалкам і канчаткова расізм і расавая дыскрымінацыя ліквідаваны ў краінах сацыялізму” (Дипломатический, 1986, 450). Хаця “перабудовачны” час наглядна паказаў адваротнае – акказаецца яшчэ як ёсьць і першае, і другое – у розных праяўленнях, што прыводзіць напрыканцы XX ст. у адным выпадку да сексуальнай рэвалюцыі, а ў другім – да ваеных канфліктаў, міжэтнічных сутыкненняў. Забарона на слова зацягваеца флёрам падману.

Паказальнымі ў гэтым плане становяцца меркаванні, выказаныя ў артыкуле А. Варажбітавай “Афіцыйная савецкая мова” перыяду Вялікай Айчыннай вайны: лінгварытарычна інтэрпрэтацыя”. Даследчыца на матэрыяле публіцыстыкі перыяду Вялікай Айчыннай вайны разглядае характэрныя рысы савецкай моўнай асобы, падае лінгварытарычную карціну свету, паказвае, што сродкам “хавання праўды ў ментальнай прасторы афіцыялекту выступае, у прыватнасці, мінус-прыём – штучны вынятак з актыўнага звароту нежаданага слова і, адпаведна, паніцця” (Ворожбітова, 2000, 22). Забарона лексемы, на думку аўтара артыкула, абумоўлена наяўнасцю нежаданага сапраўднага рэферэнта і альтэрнатыўнага ідэалагічнага псеўдарэферэнта. У гэтым бачым рэалізацыю макраправіла *апушчэння* пэўных лексічных фактаў пры адначасовым актыўным “дзеянні” рэферэнтнай падзеі.

Так, устараненне лексем *голад* і *дыстрафія* ствараюць пустэчу ў афіцыйнай карціне свету ваеннага часу – блакаднага Ленінграда. З актыўнай асацыятыўна-вербальнай сеткі на пэўны перыяд выключаюцца слоўы, адпаведныя фрэмы і карціны, штучна звужаеца калектыўны тэзаўрус. Вольга Бергольц у сваіх дзённіковых запісах 1942 года сведчыць: “Пра Ленінград усё хавалася, пра яго не ведалі праўды таксама, як пра яжоўскую турму”. І далей: “*Теперь запрещено слово ‘дистрофия’, – смерть происходит от других причин, но не от голода! О подлецы, подлецы! ... Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть, как труп. ... Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвцам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.*

В то же время Жданов присыпает сюда телеграмму с требовани-

ем – прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, ‘вызывает нехорошие политические последствия’. На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не могли достать для радиокомитета” (Берггольц, 1990, 180). А. Варажбітава адзначае: “Праўда жыцця топчацца праўдай тэорыі, над чалавекам уладарыць ідэакратыя, над рэчаіснасцю – міф. “Правільнае” слова, адпаведнае логасу дастаткова абмежаванай ідэалогіі, аплачваеца чалавечымі жыццямі” (Ворожбітова, 2000, 28). Прыведзены прыклад паказвае, як прымяняеца рэкурс ўнае макраправіла апушчэння: з аднаго боку, можна меркаваць пра тое, што падобныя лакутыўныя дзеянні былі скіраваны на захоўванне “тайны інфармацыі” ў стратэгічных ваенных мэтах, а з другога – назіраем заканамернае праяўленне ілакутыўнай матывацый; у ланцужку дыскурсіўных стратэгій камунікатыўная сітуацыя выступае ў ролі толькі аднаго з шэраговых кампанентаў уладкавання тагачаснай рэчаіснасці (параўн.: “не ведалі праўды таксама, як пра яжоўскую турму”).

Як паказвае матэрыял згаданага артыкула, “апушчэнне” нявыгаднай інфармацыі, грэбаванне самай элементарнай праўдай прыводзіць да чалавечай катастрофы, поўнага “размыкання” рэчаіснасці: на сапраўдную і перлакутыўную, падпарадкованую мэтавым устаноўкам.

Для савецкага афіцыйнага дыскурса, адрасаванага масам, прызнаюць даследчыкі, харектэрна парушэнне аднаго з найважнейшых патрабаванняў камунікацыі – інфармацыйнай навізны. Паведамленне верагодных для адрасата звестак з’яўляеца адступленнем ад прынятых максім зносін (Арутюнова, 1976, 390). Адсутнасць у выказванні новай інфармацыі пра рэферэнт стварае адмоўны камунікатыўны эффект псеўдарэферэнцыянальнасці, маніфестуючы тэзаўрусную недастатковасць прызнанай, “афіцыйнай” мовы.

Падчас росквіту савецкага “сацыялекту” інтэрпрэтацыя масавага інфармацыйнага прадукту праходзіла пад дэвізам: “Калі ва ўмовах буржуазнага грамадства галоўнай функцыяй камунікацыі з’яўляеца сацыяльная маніпуляцыя грамадскай свядомасцю, адаптацыя насельніцтва да стандартаў і канонаў буржуазнага ладу жыцця, то ва ўмовах сацыялізму масавая камунікацыя становіцца найважнейшым рычагом масавай інфармацыі і пропаганды, камуністычнага выхавання і ў канчатковым выніку эфектыўным средкам самаарыентацыі” (Ножин, 1974, 8). Падобная слоўная бутафорыя мела афарміцель – кантэкстуальную макрастратэгію, якая ўключала набор сваіх канвенцыянальных рэквізітаў:

агульнакультурныя веды, сацыякультурную ситуацию, камунікатыўную ситуацию. Каб зразумець дыскурс, рэцыпіент павінен быць здольным вычляняць на базе агульных або “бягучых” ведаў пра свет арыентаваныя на яго кантэксты або ситуацыі. Такім чынам, у выніку “кантактавання” СМІ з грамадствам стваралася дваістая рэчаіснасць – псіхалогія двурушніцтва – “гавару адно, думаю другое, раблю трэцяе”. Чаму такая стратэгія паводзін рэалізуецца ў грамадстве?

3.2. ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ ЯК ДЫСКУРСА. КАНЦЭПТЫ “ЧАЛАВЕКА” ЯК СУКУПНАЙ МОЎНАЙ АСОБЫ

Найважнейшы аспект дыскурса – спецыфіка інтэрпрэтацыі, якая задаецца ў яго рамках. У значнай ступені ад гэтага залежыць, на сколькі разбураецца камунікацыя паміж сацыяльнымі суб'ектамі. Сітуацыя акумулявання разумення і адсутнасці камунікацыі якраз і пацвярджае розніцу паміж дыскурсамі ўзаемадзеючых суб'ектаў. Такім чынам, адбываецца дэмаркацыя маўлення. Для любога носьбіта мовы і ў такой жа ступені матываваных грамадствам каштоўнасцей уласціва адабленасць ад знешняга свету. Адмежаванне ад іншых сацыяльных суб'ектаў звязана з фарміраваннем калектыўнай ідэнтычнасці, яе канструйванне адбываецца пры дапамозе моўных сродкаў, яно ўключае ў сябе агульныя калектыўныя самавызначэнні, уяўленні пра сацыяльнае асяроддзе, мэты, погляды на магчымасці і адмежаванні калектыўных дзеянняў.

Развіццё атрымліваюць троі стратэгіі, назавёム умоўна, першай інтэрпрэтацыйнай групы, якія з кагнітыўнай прыроды наваколля выдзяляюць “чалавека ўспрымаючага”, “чалавека думаючага”, “чалавека дзеючага”. Скажэнне камунікатыўных адносін мае “небяспеку” спарадзіць канфрантацыю паміж суб'ектамі камунікацыі – СМІ і рэцыпіентам. Украінскія даследчыкі адзначаюць: “Парарадаксальным чынам прэса, сродкі масавай інфармацыі, якія ўтвараюць нібы інфраструктуру публічнай сферы і нават поле дыскурсіўных практик, ператвараюцца ў сваю процілегласць. ...Тут фактычна адчуваецца маніпулятыўная сіла публіцыстычнага слова, што ёсць харacterнасць для таталітарных рэжыміў. Таксама тыпы рацыянальнасці, што панавалі ў СССР, сістэма каштоўнасцых арыентацый, якая фарміравалася ў часы былога рэжыму, пера-

вялі дыскурс у стан “клінічнага” маналагізму” (Дискурс, 2003).

Фундаментальнай рысай савецкага публіцыстычнага тэксту можна лічыць парушэнне фактуальнай прэзумпцыі, адсутнасць у ідэолагаў савецкага часу дзейснага маўленчага статуса, г. зн. арыентацыі не толькі на сацыяльна значнае, але і на духоўнае жыщцеўладкаванне, на этычна адказны дыктум – сукупнасць маўленчых учынкаў як сацыяльных дзеянняў. Добра памятаем, наколькі скажоным і збедненым быў асноўны від рытарычнай дзейнасці – дарадчае (ці палітычнае) красамоўства. Катонаўскі запавет “*Vir bonus dicendi peritus*” не меў магчымасці не толькі праявіць свае мажлівасці, а цалкам адхіляцца, саступаючы месца суцэльнаму маналагізму, чытанню з паперак і вытворчасці аднапартыйных прамоў, падрыхтаваных пракламацыйнай машынай.

Вылучэнне трох стратэгій кагнітыўнай апрацоўкі тэксту, якія “канфрантуюць” паміж сабой у савецкім дыскурсе, натуральна можна па-поўніць яшчэ адной – стратэгіяй “чалавека пішучага”. Яна блізка звязана са стратэгіяй “чалавека думаючага” (розніца выяўляеца толькі ў функцыянальным дзеянні і прафесійнай прызначанасці: калі першая з’яўляеца агульнай, глабальнай, то другая – прыватнай, абмежаванай сацыяльнай ролія журналіста). Нездарма, гаворачы пра адносіны да рэчаіннасці, якія праяўляюцца шматаспектна, прафесар Р. Салганік у апошніх працах вылучае “чалавека прыватнага” і “чалавека сацыяльнага” – другая інтэрпрэтацыйная група стратэгій. Вучоны мае на ўвазе праяўленне дыхатаміі тэкставай дзейнасці журналіста: журналіст як аўтар выступае ў дзвюх іпастасях: “аўтар – чалавек сацыяльны” і “аўтар – чалавек пішучы”. Гэта і вызначае сутнасць сігніфікацыю публіцыстычнага тэксту, што, у сваю чаргу, прыводзіць да харкторыстыкі не толькі публіцыстычнага тэксту, а і стылю эпохі (Солганик, 2001).

Як “чалавек прыватны” журналіст выступае тады, калі гаворыць ад імя грамадства і таксама ад свайго аўтарскага “я”. Значыць, чалавек сацыяльны з’яўляеца і чалавекам прыватным. На думку прафесара М. Цікоцкага, “характарыстыка публіцыста як “прыватнай асобы” не-калькі двухсэнсоўная, недакладная. У гэтym выпадку больш правільна было б гаворыць пра аўтара як чалавека індывідуальнага, суб’ектыўнага, таму што, якія б прыватныя тэмы ні закранаў публіцыст у сваім выступленні, яно будзе заўсёды мець сацыяльна акрэслены харктар”. Слушна заўважаеца: “Вопыт практыкі сучасных СМІ наглядна паказвае перавагу ў ёй размовы ад уласнага імя, асабістай ацэнкасці,

індывідуальнага погляду на ўсе праблемы сучаснага жыцця” (*Цікоўкі*, 2003, 63). Такім чынам, можам канстатаваць, што “чалавек пішучы” праяўлецца індывідуальна ў соцыуме і выступае прадстаўніком грамадскіх інтарэсаў. На сёння маєм сітуацыю, калі “чалавек прыватны” максімалізуецца ў публіцыстычным тэксле, вынікам чаго з’яўляецца паступовае ўзмацненне агенснай пазіцыі рэпрадукэнта.

У прэсе мінулага тыповай была семантычная характеристыка пасіўнага ўдзельніка камунікатуўнай сітуацыі, дзеяснага ў ёй, але якую ён не кантралюе і не выконвае, – пазіцыі пацыянса. Яна праяўлялася ў абазначэнні таго суразмоўцы, які знаходзіцца ў пэўным стане, або ва ўказанні на аб'ект уздзейння, які адпаведна мяняе свой стан.

Сучасная прэса не адышла далёка ад традыцыйнай мінулаги, але ў ёй, як ужо адзначалася вышэй, наглядаюцца пэўныя зрухі ў трансфармациі тыповай семантычнай характеристыкі ўдзельніка камунікатуўнай сітуацыі. Аднак у процівагу мінулану ў публіцыстычным тэксле пачатку XXI ст. усё часцей знаходзіцца месца адушаўлены ўдзельнік сітуацыі, яе наўмысны ініцыятар, які кантралюе сітуацыю, непасрэдна выконвае адпаведнае дзеянне, – агенс (агентыў): “*Дальнобойщики просят внимания*” (Рэспубліка. 26.11.2002); “*Байцы успаміналі мінулыя дні...*”, “*И белорусы прирастают Сибирью*” (Рэспубліка. 20.11.2002); “*Судьи сажают... деревья*”, “*Министр едет в гости*” (Рэспубліка. 06.11.2002); “*Ухажер стелил мягко*” (Рэспубліка. 29.11.2002); “*Геннадий Новицкий провел в Дели ряд встреч*” (28.11.2002) і г. д.

Зыходзячы з прымых характеристык “чалавека ўспрымаючага”, “чалавека думаючага”, “чалавека дзеючага”, генератарам маўленчага руху якіх выступае “чалавек пішучы”, можна вывесці схематычную мадэль сукупнай моўнай асобы: $SMA = T^* \pm T^{**} \pm T^{***}$, дзе SMA – сукупная моўная асoba, \pm – знак інтэгравання на знешнім узроўні і супрацьпастаўлення ілакутыўных дзеянняў на ўнутраным, T^* – “чалавек успрымаючы”, T^{**} – “чалавек думаючы”, T^{***} – “чалавек дзеючы”. У праекцыі на тэкставую дзеянасць журналіста формула відазмяняецца наступным чынам: $SMA = TA \times (TB + TB + (T^* \pm T^{**} \pm T^{***}))$, дзе TA – “чалавек пішучы”, TB – “чалавек сацыяльны”, TB – “чалавек прыватны”. Стратэгіі, аб'яднаныя сацыяльнай накіраванасцю ўспрымаць, думачы, дзеянічаць, сумуюцца са складнікамі стратэгіі, інтэгруючай у сабе двух агенсаў – прыватнага і сацыяльнага; у сваю чаргу, апошняя актывізуюцца пад стратэгічным інтэграпам “чалавека пішучага”. Працэс прапанаванай кампаноўкі кагнітыўнай прыроды дыскурса СМИ складаны і

патрабуе некаторых інтэрпрэтацыйных уводак у праблему выяўлення ў журналісцкай дзейнасці харектарыстык сукупнай моўнай асобы.

Паводле аналізу лінгвістычнай літаратуры і шырокага эмпірычнага матэрыялу, А. Варажбітава прыводзіць наступную харектарыстыку савецкай моўнай асобы: 1-я харектэрная рыса – “спецыфіка моўнай сітуацыі савецкага часу, што вызначаеца як “ідэалагічная дыглосія”, “таталітарны білінгвізм”, абумовіла тое, што савецкія людзі з’яўляліся, па сутнасці, двухмоўнымі, савецкая моўная асoba свабодна пераходзіць з “савецкай” мовы на “чалавечую” мову ў залежнасці ад сітуацыі кантактавання (афіцыйная / неафіцыйная)”; 2-я харектэрная рыса – “савецкая моўная асoba выступае як у шмат чым непаўнацэнная, а ўзоруні яе структуры – вербальна-семантычны, лінгвакагнітыўны, матывацыйны – як дэфармаваныя; сістэматычнае парушэнне савецкім афіцыйлектам прагматычнай канвенцыі выклікае ‘функцыянальнае расстройства’ сукупнай моўнай асобы этнасоцыуму, хваробу якой можна кваліфікаваць як ‘сіндром трывалы’”; 3-я харектэрная рыса – “неадэкатнасць уяўлення ў сукупнай моўнай асобы этнасоцыуму, якія функцыянувалі ў рамках савецкай міфалогіі, яе спецыфічны прагматыкон. Лінгварытарычнае карціна свету сукупнай моўнай асобы этнасоцыуму мэтанакіравана дэфармуеца ў прапагандысцкіх мэтах, tym самым рэалізуеца ідэалагічная, або прапагандная, функцыя мовы” (Ворожбітова, 2000).


Сінхроннае вывучэнне такога феномена, як сукупная моўная асoba, не ўяўляеца без аналізу адпаведнасці маўленчых актаў з сацыяльнымі вопытамі грамадства. Таму на першы план вылучаюцца лакуцыі, ілакуцыі і перлакуцыі, выразна рэпрэзентаваныя ў любым публіцыстычным тэксле.

У сітуацыі маўленчага ізамарфізму савецкага часу не высветлена роля “чалавека пішучага” / журналіста, які, па сутнасці, ствараў сукупную моўную асобу і пры гэтым нёс у сабе ўсе яе харектарыстычныя рысы, выступаў у ролі верагоднага інтэрпрэтата створанага ім тэксту.

Публіцыстычны тэкст маркіруе прасвяленне ролі той ці іншай стратэгіі ўладкавання жыццёвай прасторы і месца чалавека / носьбіта мовы ў ёй. Чалавек апынаеца ў фокусе публіцыстычнага тэксту / дыскурса, выяўляючы шматвектарнасць камунікатыўнага ўзаемадзеяння з ім; праз розныя аспекты сацыяльнай дзейнасці чалавека раскрываеца лакальная кагерэнтнасць яго з тэкстам: “Даўно ўжо заўважана, што чытач у публіцыстыцы – гэта люстра, у якім адбіваеца аўтар. Мадэлюючы вобраз чытача, аўтар мадэлюе (або карэктіруе, трансфармуе) свой улас-

ны вобраз, ставячы сябе на месца чытача, але не атаясамліваючы сябе з ім поўнасцю, нават часам проціпастаўляючы сябе яму” (Цікоцкі, 2003, 65–66). Іншага яму, як абстрактнаму стваральніку і арганізатору тэкstu, не дадзена. Структура і сістэма такіх стратэгічных адносін можа праглядацца ў схеме 6.

Схема 6
Схематычна паказана, якім чынам публіцыстычны тэкст упłyвае на




кожную са стратэгіі і якія стратэгіі могуць ўпłyваць на публіцыстычны тэкст. Зразумела, што “чалавек сацыяльны” і “чалавек пішучы” як стратэгіі розных напрамкаў (стратэгія “чалавек пішучы” знаходзіцца ў інтэгральным дачыненні да стратэгіі першай групы; стратэгія “чалавек сацыяльны” стварае дыхатамію камунікатыўнага ўзаемадзеяння журналіста, як асобы сацыяльнай, з грамадствам, “чалавекам прыватным”) уваходзяць у парадыгму арганічна ўзаемавзвязаных кампанентаў кагнітыўнага пракцэсу. Публіцыстычны тэкст выступае ў гэтым выпадку цэнтральнай пазіцыяй да кожных са стратэгіі, розніца выяўляецца толькі ва ўплыве апошніх на сам тэкст.

Стратэгіі першай, другой групы і інтэгральнай (“чалавек пішучы”) па-рознаму праяўляюцца на камунікатыўным, кагнітыўным, сацыяльным і прагматычным узроўнях. Кожная з іх “адказвае” за сваю “зону ўплыву” і не дапускае рэальнага ўзаемадзеяння разнародных кампанентаў. Так, стратэгіі “чалавека прыватнага” і “чалавека пішучага” / журналіста пры рэзкай дыферэнцыяцыі (верагодны маніпулюючы ўплыў) праяўляюцца на камунікатыўным узроўні як непасрэдныя ўдзельнікі дыялога. На сацыяльным узроўні стыхійна арганізуюцца ва ўзаемадзеянні

“чалавек сацыяльны” / журналіст і “чалавек дзеючы”. Пры добра наладжанай тактыцы першага вымушающца дзеянні другога. На кагнітыўным узроўні актывізуеца стратэгія “чалавека ўспрымаючага” як непасрэднага скарыстальніка прапанаванай інфармацыі, што павінна адлюстроўвацца ў мысленчых працэсах і інтэлектуальных інтэрпрэтацыях “чалавека думаючага”.

Падзеянасць публіцыстычнага тэксту выразна праяўляеца ў тэматычных рэпертуарах фрэймаў – структур, якія рэпредстаўляюць стэрэатыпныя сітуацыі ў свядомасці чалавека і па якіх наладжваеца інтэрпрэтацыя канкрэтнага паведамлення. Структурна-сістэмныя адносіны стратэгіі і тактыкі моўна-камунікатыўнага ўзаемадзеяння суб'ектаў СМІ наглядна перадаюцца ў схеме 7.

Схема 7
Тэматычныя рэпертуары дыскурса ахопліваюць усе сферы чалаве-



чай дзейнасці ў такой меры, як і канкрэтная тэма адлюстроўвае рэчаіснасць. Яна, можна сказаць, складаеца з розных фрагментаў з’яў жыцця, прыроды, прадметнага, речыўнага свету. Пры інтэрпрэтацыі дыскурса носьбіт мовы зыходзіць са сваіх уяўленняў пра глабальны і ла-

кальны кантэксты, у якіх закладзена кантэкстуальная інфармацыя, апрацаваная ў публістычным тэксе з мэтай вывядзення тэм. На гэтай падставе адрасат будзе свае гіпотэзы адносна магчымых маўленчых актаў, а адсюль і пра глабальныя тэмы, тыпы канкрэтных дыскурсаў.

У іерархічным наборы тэм прэвалююць прадвызначаныя сітуацыяй камунікатыўнага ўзаемадзеяння. Кагнітыўная тэорыя разумення дыскурса ўключае мадэль карыстальнікаў мовы ў рамках сацыякультурнай і камунікатыўнай сітуацыі, з якой, паводле ван Дэйка, вылучаецца пяць кантэкстуальных макрастратэгій у залежнасці ад: 1) агульнага кантэкstu (праяўляеца ў катэгорыях, якія падаюцца ў комплексе $T^* \pm T^{**} \pm T^{***}$); 2) бягучай сітуацыі (актуалізуеца ў комплексе $TA \times (TB + TB)$); 3) камунікатыўнага ўзаемадзеяння (ахоплівае комплекс $SMA = TA \times (TB + TB) + (T^* \pm T^{**} \pm T^{***})$); 4) тыпу дыскурса; 5) свабоды рэферэнцыі. Яны не дзейнічаюць ізалявана, і менавіта дыскурс прадвызначае канчатковое ўключэнне ў маўленчы акт адпаведных з тэкстам і кантэктам бягучых тэм. Аднак вызначальнымі ў рэканструяванні фрагмента рэчаінсасці ў працэсе спасціжэння публістычнага тэксту выступаюць складнікі “чалавека ўспрымаючага”.

Эмпірычны вопыт паказвае, што любы спажывец медыя-інфармацыі можа без папярэдняй падрыхтоўкі вызначыць, пра што гаворыцца ў тым ці іншым матэрыяле. Гэта пазначае тое, што ён у стане схематычна акрэсліць падзейную і тематычную накіраванасць любога дыскурса. Аднак для гэтага ён павінен знаходзіцца ў адпаведнай тэмпаральнай і лакальнай сінхраніі ў дачыненні да самога тэксту.

3.3. СКЛАДНІКІ ПУБЛІСТЫЧНАГА ТЭКСТУ: ТЭМА, ТОПІК, ФРЭЙМ

Носьбіт мовы мае здольнасць сцісла выразіць складаныя інфармацыйныя тэксты ў выглядзе рэзюме-заключэння – тэмы, топіка. Яны арганізуюць тэкст і канцэнтруюць у сабе ўсё самае важнае ў тэксе. Як ужо гаварылася, тэмы афармляюцца як асабога віду макраструктуры глабальнага ўтварэння, якія, па сутнасці, з'яўляюцца семантычнымі, рэферэнцыяльнымі. Семема ў лексічным (лексічная сінтагматыка) і граматычным (марфалагічная стратыфікацыя) афармленні выступае як сістэмны канструкт цэласнага фрагмента, кампанентнага адrezка дыскурса. З такіх ланцужкоў і складаеца тэкст / дыскурс.

Разгляд канкрэтнага тэксту можа праводзіцца з вылучэння пэўных топікаў і інтэрпрэтавацца ў катэгарыяльным комплексе сукупнай моўнай асобы (*SMA*), выражанай канцептуальным “чалавекам” (“думаючы”, “дзеючы”, “успрымаючы” і “пішучы”, “сацыяльны”, “прыватны”) і кантэкстуальнымі макрастратэгіямі.

Разгледзім гэта на прыкладзе інфармацыйнай нататкі, змешчанай у газеце “Рэспубліка” за 8 снежня 1993 года. Яна называецца “Эмоцыі і рэальнасць”, у ёй гаворка ідзе, здаецца, пра цяжкасці, якія напаткалі настаўніцтва рэспублікі ў перабудовачныя часы. Аднак аналіз зыходных камунікатыўных даных паказвае на іншае. Матэрыял аўтарскі, і выбар яго тлумачыцца толькі тым, што маем магчымасць убачыць “чалавека пішучага”: стваральнік тэксту ведае значна болей, чым рэципіент.

Змешчаная пад рубрыкай “Падзеі, факты, каментары” інфармацыя ўтрымлівае ў сабе шмат топікаў (табл. 15).

Табліца 15

Кантэкстуальная макрастратэгія	Сацыяльная стратэгія	Топік
1. Залежнасць ад агуль- нага кантэксту – пошук семантычнай інфармацыі, агульнай для адрасата і адрасанта	“чалавек думаочы” ⇒ “чалавек дзеючы” ⇒ “чалавек успрымаочы” ⇒ “чалавек пішучы” ⇒ “чалавек сацыяльны” ⇒ “чалавек прыватны” ⇒	<i>фінансавыя цяжкасці;</i> <i>забастоўка;</i> <i>размова аб цяжкасцях,</i> <i>нарада;</i> <i>цяжкае фінансавае</i> <i>становішча ў сферы</i> <i>адукацыі;</i> <i>вырашэнне проблемы,</i> <i>звярнуць увагу;</i> <i>зацікаўленасць кожнага,</i> <i>бо кожны мае дачыненне</i> <i>да адукацыі</i>
2. Залежнасць ад бягу- чай сітуацыі – пошук тэмы, аблежаванай агульнымі бягучымі характарыстыкамі	“чалавек думаочы” ⇒ “чалавек дзеючы” ⇒ “чалавек успрымаочы” ⇒ “чалавек пішучы” ⇒ “чалавек сацыяльны” ⇒ “чалавек прыватны” ⇒	<i>эмоцыі і рэальнасць;</i> <i>крок да вырашэння</i> <i>проблем;</i> <i>правамернасць дзеянняў;</i> <i>карпаратыўная</i> <i>зацікаўленасць;</i> <i>разуменне выніку</i> <i>дзеянняў;</i> <i>проціглагасць “сваё” і</i> <i>“грамадскае”</i>
3. Залежнасць ад каму- нікатыўнага ўзаема- дзейнія – вызначэнне тэм, непасрэдна блізкіх да рэалізацыі камунікатыў- ных і прагматычных мэт адрасанта	“чалавек пішучы” ⇒ “чалавек сацыяльны” ⇒ “чалавек прыватны” ⇒	<i>спыніць забастоўку, не</i> <i>дапусciць, каб эмоцыі</i> <i>пераважали;</i> <i>спакой у грамадстве;</i> <i>асабістая зацікаўленасць</i>
4. Тып дыскурса – тэма, характэрная для камуніка- тыўнага кантэксту	“чалавек думаочы” ⇒ “чалавек дзеючы” ⇒ “чалавек успрымаочы” ⇒	<i>карысць ад забастоўкі;</i> <i>паляпшэнне становішча;</i> <i>канфрантация</i>
5. Свабода рэферэнцыі – вызначэнне аб'ектаў або падзеяў, якія могуць абміркоўвацца ў маўлен- чым акце і тыпе дыскурса	“чалавек пішучы” ⇒ “чалавек сацыяльны” ⇒ “чалавек прыватны” ⇒	<i>актуальнасць тэмы;</i> <i>грамадская проблема,</i> <i>якая можа мець значны</i> <i>ўплыў на жыццё;</i> <i>службовая зацікаўленасць</i>

Тэматычная структура матэрыялу ўяўляе сабой набор фармальна
або суб'ектыўна выдзеленых топікаў, вакол якіх арганізуецца
сігніфікатыўныя часткі тэксту. Паведамленне рознымі шляхамі выра-

жае або прыпісвае розную рэлевантнасць кожнаму з топікаў, кампаниятаў гэтай іерархii – загалоўкам тэксту, лідам, лінейным парадкам частак.

Умоўна топікі паведамлення можна разбіць на дзве часткі: *эмоцыi і рэальнасць*, што выражаеца ў загалоўку матэрыялу. Да першай часткі адносяцца тэмы: *размова на сумеснай нарадзе кірауніцтва Міністэрства адукацыi і галіновага прафсаюза; сёння па рэспубліцы праходзіць хвала прафсаюзных канферэнций аб правядзенні 10 снежня аднадзёнай забастоўкi, просьба не прымати паспешлівых рашэнняў, праяўляць вытрымку і мудрасць*; да другой – *цяжскасцi, якія напаткалі настаўніцтва рэспублікi; пагроза правядзення настаўніцтвам забастоўкi; міністр унёс на разгляд пакет дакументаў, якія ў нейкай ступені могуць выправіць сітуацыю; апеляванне да мудрасцi і вытрымкi настаўніцтва як найбольш свядомага пласта грамадства*.

Загаловак не ўтрымлівае канкрэтнай семантыкi, што цалкам адпавядае абстрактнасці і сацыяльнай змушанасці сітуацыi: урад не можа прыняць канкрэтных дзеянняў для аператыўнага паляпшэння становішча настаўніка. Прапануюцца толькi “супакойвальныя” меры – самафинансаванне адукацыйных устаноў, перагляд падаткаабкладання спонсарскай і вытворчай дзеяннасці, – якія не маюць імгненнага эффекту. Асноўнай семантычнай макрастратэгіяй тэксту з’яўляеца рэлевантнасць – *настаўніцтва i міністэрства*. Чаму ў газеце з’яўляеца такая інформацыя, якiя мэты такім чынам дасягаюцца?

Канчатковай мэтай камунікатыўнай сітуацыi з’яўляеца: хоць якнебудзь папярэдзіць правядзенне забастоўкi. Страйкавая сітуацыя для 1993 года была амаль нетыповым спосабам выражэння сваіх адносін да ўладных структур, прафсаюзы з агітацыйнага і гаспадарча арыентаванага органа ператвараліся ў заступніка прафесійных калектываў. Было зразумелым, калі баставалі рабочыя, шахцёры на постсавецкай прасторы, аднак выхад на вуліцу настаўніцтва быў пазнакай глыбокага крызісу ў грамадстве, што катэгарычна не хацеў бачыць урад. Адсюль і маркеры змены топіка ў тэксце тыпу “*ў сваю чаргу*”. Ствараеца ўражанне, што “*чалавек успрымаючы*” добра ўяўляе сабе камунікатыўную сітуацыю, валодае багажом канвенцыянальных ведаў для падобных рэлэцый: падкрэсліванне ролі міністра ў жаданні выправіць сітуацыю – “*ў сваю чаргу, міністр прапанаваў унесci на разгляд... пакет дакументаў...*”. Выразна пррабіваеца натуральнасць і звыкласць канфрантациi, наглядаем эфект чаканасці такой з’явы, як забастоўка, – тады зразуме-

лым выглядае маркер змены топіка “ў сваю чаргу”: *зроблена тое і тое, а ў свою чаргу...* Вербальна-граматычныя маркеры ў дыскурсе выступаюць у ролі макраканектараў, задача якіх не толькі сігналізуваць пра новыя макрапазіцыі, але ж і надаваць неабходную звязнасць тэксту.

Для ўстаноўлення неабходнай сувязі публіцыстычнага тэксту з дыскурсам як складанай камунікатыўнай з'явы, выражанай фрагментам рэчаіснасці, неабходна ўбачыць пазіцыю “чалавека пішучага” / стваральніка тэксту. Яна праўлецца ў цэлым комплексе прапазіцый: а) інфармацыя пададзена з прэс-цэнтра ведамства → з выражанай карпаратыўнай цікавасцю → якая прэвалюе ў інфармацыі і мае на мэце паведаміць, што міністрам прымаюцца пэўныя крокі для вырашэння праблем → самафінансаванне ўстаноў адукациі → якое прывядзе да новых эканамічных стасункаў у сферы адукациі → а таксама прыцягненне спонсарскай дапамогі ў школу → якое не будзе абкладацца падаткам; б) карпаратыўная мэтанакіраванасць стваральніка тэксту давесці праз газету інфармацыю пра дзейнні міністэрства на шляху выпраўлення сітуацыі → і паспрабаваць паўплываць на ход падзеі → паказаць дзейснасць функцыянавання прэс-цэнтра; в) непасрэднае нагляданне жыцця настаўніцтва (настаўніцкае акружэнне, базавая адукация і кола настаўнікаў-аднакурснікаў, праца ў Міністэрстве адукациі) → прыводзіць да блізкага адчування праблем → аднак прафесійная далучанасць і ведамасная аблежаванасць → прымушаюць прадпрыміць крокі, выгадныя для ведамства, урада → “нейтралізоўваць” эмасціянальныя настроі сярод педагогічнай грамадскасці.

Інфармацыя для “чалавека ўспрымаючага” з'яўляецца даволі агульнай па сваім характары. Па сваёй сацыяльнай кваліфікацыі і эпізадычнай кампетэнцыі чытач аднаўляе мадэль сітуацыі (*position's pattern*), якая забяспечвае веданне спецыфікі сітуацыі, і элементы тэксту могуць “нагадаць” пра элементы інфармацыі, закладзенай у гэтай мадэлі. У гэты ж час адрасат актывізуе свае найбольш агульныя ўяўленні пра страйкі і адносіны да іх. Гэтая абагульненая, сацыяльна замацаваная інфармацыя спалучаецца з актуальнай, асабістай, закадыфікованай у памяці інфармацыяй, якая ўтрымліваецца ў канкрэтнай мадэлі. Да гэтага дадаюцца кантэкстуальная і сацыяльная макрастратэгіі ў выглядзе абноўленай тэкставай інфармацыі. Такім чынам утвораецца новая мадэль інфармацыі пра ўваходжанне ў жыццё грамадства такога сацыяльнага катаклізму, як забастовачны рух. Разам з гэтым яна можа выкарыстоўвацца для карэктроўкі і развіцця існуючай больш агульной мадэлі ва-

ўсведамленні носьбіта мовы патэнцыяльнага топіка забастовак, напрыклад, у гісторыі ўсяго ХХ ст.

З пазіцый кагнітыўнага напаўнення любога публіцыстычнага тэксту можна сцвярджаць, што закладзеная ў ім інфармацыя, пабудаваная праз прызму канкрэтнай (магчыма, спецыфічнай) мадэлі сітуацыі або падзеі, абнаўляе і ўдакладняе агульную мадэль, у нашым выпадку – уяўленні пра забастоўку. Такія мадэлі могуць выкарыстоўвацца ў фарміраванні і зменах больш абстрактных паняццяў. Наглядна бачым гэта на прыкладзе тэмы навін, якія істотныя не толькі для пабудовы структуры цэласнага значэння тэксту, а адыгрываюць значную ролю ў працэсах актывацыі, вылучэння, вынятку з сацыяльнай памяці і трансфармациі сітуатыўных мадэлей, якія даюць магчымасць адэватна распазнаць камунікатыўную сітуацыю і адэватна рэагаваць на яе “чалавеку думачому” і “чалавеку дзеючаму”.

Паказальным у гэтым плане з'яўляецца выпадак “уключэння” ў грамадскае жыщё пачатку 90-х гг. ХХ ст. забастовачнага руху і паступовае яго затуханне ў наступныя гады. Эпізадычныя мадэлі, актуалізаваныя ў пэўны прамежак часу, архівуюцца ў сацыяльнай памяці і пры актуалізацыі выконваюць сваю кагнітыўную задачу на ўзорыні вопыту, ведаў, культуры, разумовых здольнасцей рэцыпіента і з'яўляюцца, па сутнасці, лінгвакагнітыўнымі адзінкамі – фрэймавымі структурамі.

3.3.1. Фрэймавыя структуры як прэзентацыя эпізадычнай памяці

Эпізадычныя мадэлі як від структурнай арганізацыі ведаў і памяці значна ўплываюць на канструйванне журналістам “наваколля”, маюць таксама непасрэдную сувязь з апрацоўкай дыскурса. У працэсе спараждэння таго ці іншага маўленчага акта эпізадычная памяць выступае ў якасці, бадай, найгалоўнага кампанента сігніфікацыі і грунтуеца на фрэймавых структурах, якія, паводле Шэнка, падзяляюцца на дынамічныя і статычныя; першыя праяўляюцца ў разнавіднасцях сцэнарыяў і планаў, што складаюцца з паслядоўнасці элементарных дзеянняў, другія – з аналагай лінгвістычных структур: сінтаксічных, семантычных, тэматычных і абагульняльных. Сцэнарыі маюць задачай апісаць стандартныя, тыповыя сітуацыі рэальнасці. Яны складаюцца з назвы сітуацыі, роляў агенса ці пацыянса ў ёй, імёнаў, пераліку прычын узікнення сітуацыі, набору сцэн, дзе кожная з іх апісана як сума элементарных

дзеянняў. Планы паказваюць на ўмовы знаходжання прычынна-выніковых звязкаў паміж сцэнарыямі, апісваюць стандартную паслядоўнасць дзеянняў чалавека ў тым ці іншым выпадку. Такім чынам рэалізуя юца эпізадычныя мадэлі. Дарэчы сказаць, тэрмін “эпізадычная мадэль” уведзены ў практику дыскурснай апрацоўкі тэксту ван Дэйкам у канцы 90-х гг. мінулага стагоддзя. У працы “Episodic models in discourse processing” (Dijk van, 1987) вучоны падкрэслівае: “Эпізадычная памяць – частка доўгачасовай памяці, у якой захоўваецца дэталёвая інфармацыя пра кожную падзею або дзеянне – уключаючы вербальныя дзеянні, напрыклад, такія, як дыскурс, што прайшоў апрацоўку ў кароткачасовой памяці. Паколькі мяркуе ўцца, што сітуацыйныя мадэлі знаходзяцца ў эпізадычнай памяці, мы часам называем іх *эпізадычнымі мадэлямі*” (Дейк ван, 1989, 68). Эпізадычная мадэль цесна змыкае ўцца з уласным веданнем, з тым, што адбываецца ў разуме чалавека, калі ён наглядае тую ці іншую сітуацыю, з’яву, становіщца ўдзельнікам пэўнай камунікатыўнай сітуацыі.

Публіцыстычны тэкст утрымлівае эпізадычную мадэль, выражаную асноўным топікам, і складае ўцца са шматлікіх семантычных мікрапроструктур, сукупнасць якіх і падае жаданы эффект тэкставай дзеянасці журналиста. У разгледжаным тэксце, які мае невялікі вербальны аб’ём, змяшчае ўцца ў сотні разоў большы аб’ём эпізадычны. Кожная сінтагма, якая можа быць выведзена ў самым розным вербалальным аб’ёме, – рэпрэзентант мікрасвету эпізадычнай мадэлі.

3.4. ДЫСКУРСНЫ АНАЛІЗ У ЛІНГВІСТЫЦЫ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА ТЭКСТУ

Спецыфічны формай рэпрэзентацыі эпізадычнай мадэлі можа стаць публіцыстычны тэкст у форме палітычнага дыскурса. На думку К. Сежажым, даследаванне палітычнага дыскурса павінна зыходзіць з: неабходнасці факусаваць аналіз на разглядзе таго, якія змены ў грамадстве і культуры адлюстроўваюцца ў дыскурсіўнай практицы СМІ; аналізу працэсу вытворчасці і спажывання тэкстаў СМІ, у які ўключаюцца трансфармацыі публіцыстычнага тэксту ў працэсе дыскурсіўнай практикі; апісання сацыяльна-культурнага фону ў звязку са зрухамі адносін улады і ідэалогіі; даследавання жанравых харктарыстык, а таксама вывучэння на розных узроўнях дыскурса, уключаючы фаналагічны, лексічны, граматычны і макрапроструктурны; судносін паміж палітычнымі тэк-

стамі і грамадствам, яго культурай, што ўпłyвае на сацыяльна-культурны кантэкст і канстытуе грамадства і культуру (Серажим, 2002, 29–30). Як бачым, і само паняцце “дыскурс”, і абраныя падыходы (культурна-спараджальны, канверсацыйны, крытычны, сацыяльна-кагнітыўны, сацыялінгвістычны) надзвычай шырокія і толькі ўмоўна ўкладваюцца ў парадыгму разумення дыскурса як камунікатыўнай і сацыялінгвістычнай з'явы. У адным выпадку заменікам яго выступае тэкст (жанравыя разнавіднасці), у другім – мова, маўленне, у трэцім – “тэкстура” як кампаноўка структурных элементаў тэксту. Такое стаўленне да функцыя-навання дыскурса – характэрнасць, якая выклікана шматлікімі падыходамі да вызначэння сутнасці і высвя酌лення прыроды моўна-камунікатыўнага феномена і метадалогіі яго вывучэння.

Дыскурсны аналіз і лінгвістыка публіцыстычнага тэксту грунтуюцца на адным падмурку – парадыгме камунікацыі. У агульным яны цесна пераплецены паміж сабой, таму лінгвістычнае вывучэнне арганізацыі публіцыстычнага тэксту ў гэтым даследаванні праводзілася ў цесным звязку з сацыяльным напаўненнем моўнага факта. Рэалізавалася даследчая праграма: функцыянаванне масавага інфармацыйнага прадукту выяўлялася праз прызму яго сацыяльнага дзеяння, сацыяльнага ўздеяння, кагнітыўнай сутнасці; tym самым зазначаўся ўплыў інтра-лінгвістыкі і экстра-лінгвістычных фактараў на тэксты СМІ. Гэта пэўным чынам засведчыла змену навуковых парадыгмаў, якая адбылася ў працэсе пераходу ад “філософіі свядомасці” да “філософіі камунікацыі”, ад сацыялогіі мэтарацыянальнага дзеяння да сацыяльнай тэорыі камунікатыўнага дзеяння.

3.4.1. Прагмакагнітыўны аналіз публіцыстычнага тэксту як дыскурса

Мэтавае прызначэнне перыядычнага выдання – паведаміць, прайн-фармаваць і паўздзейнічаць, паўплываць на рэцыпента. Для выканання названых функцый публіцыстычны тэкст мае комплексны арсенал спосабаў і прыёмаў, накіраваных на дасягненне значнага ўплыvu рэпрадуцэнта на рэцыпента. Так пастулюеца заканамерная цікавасць да функцыянавання вербальных знакаў у маўленні, што на сёння з'яўляеца прадметам прагматыкі. У канцы 30-х гг. XX ст. Ч. Морыс, разглядаючы навакольны свет як суму знакаў, выдзеліў з семіётыкі семантыку, якая вывучала адносіны знакаў да аб'ектаў, сінтастыку – галіну на-вуковага інтарэсу пра міжзнакавыя адносіны – і прагматыку, якая да-

следуе адносіны да вербальных знакаў, тэксту іх вытворцаў і стваральнікаў. Фарміраванне прагматыкі як галіны лінгвістычных даследаванняў пачынаеца з другой паловы мінулага стагоддзя пад уплывам ідэй Ч. Пірса, логіка-філасофскіх тэорый маўленчых актаў Дж. Осціна, Дж. Сёрля, З. Вандлера, прагматычнай тэорый значэння П. Грайса, тэорый рэферэнцыі Л. Лінскага, П. Стросана.

Паводле тэорый маўленчых актаў у якасці асноўных адзінак чалавечай камунікацыі выступаюць не асобныя слова, сказы, а шматпланавыя па сваёй пабудове і вытворчасці пэўныя маўленчыя дзеянні (лакуццы), якія выступаюць носьбітамі вызначаных пэўнымі ўмовамі камунікатыўных заданняў (ілакуцый) і накіраваны на дасягненне камунікатыўна-ўплывовага эффекту (перлакуцый). Вышэй адзначалася роля выведзеных паводле гэтай тэорый пастулатаў у дыскурсным аналізе. Дж. Сёрль дадае яшчэ адзін план – прапазіцыянальныя акты, якія падзяляюцца на акты рэферэнцыі (адносіны да свету) і акты прэдыкацыі (выказванні пра свет). Асноўная ўвага распрацоўшчыкаў тэорый маўленчых актаў прыпадае на апісанне структуры ілакутыўных актаў і іх класіфікацыі. Генералізуецца класіфікацыя, прапанаваная Дж. Сёрлем: асертывы (рэпрэзентатывы), задача якіх паведаміць пра становішча спраў і падаць мяркуемую ісцінасную ацэнку; дырэктывы як пабуджэнне адрасатаў да пэўных дзеянняў; камісівы як паведамленне пра ўзятыя на сябе пэўныя абавязацельствы; экспрэсівы як выражэнне пэўнай псіхічнай пазіцыі ў адносінах да канкрэтнай сітуацыі; дэкларатывы, задача якіх паказаць на ўстанаўленне новага становішча спраў (Searle, 1969).

Адрозніваюцца прамыя (першасна перфарматыўныя) і непрамыя (пабочныя) маўленчыя акты. Прадметам апісання становяцца моўныя сродкі, у якіх выражаютца ілакутыўныя мэты і функцыі, а таксама ўмовы камунікацыі. Аналізуецца паспяховая (удалая) рэалізацыя адпаведных ілакутыўных актаў (правілы прапазіцыйнага зместу). Дж. Сёрлем і Д. Вандэрвекенам распрацоўваецца ілакутыўная логіка (Searle, Vanderveken, 1969). Набыткі вучоных спрыяюць пранікненню пазнавальных маўленчых тэорый у практыку дыскурснага аналізу.

Такім чынам, семантычна арыентаваны і прагматычна арыентаваны напрамкі ў сучаснай тэорый маўленчых актаў цесна змыкаюцца з дыскурсным аналізам. Даследаванне структуры маўленчых актаў прадпрымаецца з пазіцыі генератыўнай семантыкі Джэралда М. Сейдока, мадыфікацыі ў рэчышчы таксаноміі маўленчых актаў і іх трактоўка шырока вывучаюцца ў працах Д. Вундерліха, Т. Балмера, В. Брэненштуля,

Д. Вандэрвекена, Дж. Версурэна, Манфрэда Бірвіша, Жыля Факонье, Франсуа Реканаты, Ферэнца Кіфера, Вольфганга Мотча, Зено Вендлера, А. Вежбіцкай, Г. Пачапцова, Ю. Апрэсяна, М. Нікіціна і інш. С. Дэнісам даследующа перлакуцы. Кола праблем, якія ўваходзяць у рэчышча тэорыі маўленчых актаў, паказвае, наколькі моцны ўплыў яна аказвае на развіццё камунікатыўнай лінгвістыкі, дыскурснага аналізу, канверсацыйнага аналізу (асабліва на станаўленне нямецкай школы – аналізу размовы). На сёння тэорыя маўленчых актаў уключаеца ў лінгвістычную прагматыку. Гэтае дало грунт для ўключэння метадалогіі дэфінітыўнага апарату апошняй у дыскурсны анализ і кагнітыўную лінгвістыку.

Згадаем, што асноваўкладальнікі дыскурснага аналізу пачыналі з даследавання тэкстаў праз прызму структуралізму (асемантычны дыстрыбуцыйнай ізм З. Харыса), трансфармацыйнай граматыкі, фармальна-лінгвістычнай логікі (кагерэнцыя і кагезія І. Гальперына). Дыскурсны анализ на пачатку свайго станаўлення супадае са структуралісцкую арыентаванай граматыкай тэксту і нараджаеца ў лінгвістыцы тэксту. Не падлягае сумненню, што ў сваім сучасным праяўленні ён складваеца на базе функцыянальна-лінгвістычных плыняў, на што натуральным чынам паўплывалі вучэнне пра камунікатыўна-прагматычны мадэлі мовы і ідэі кагнітыўнай навукі. З гэтага часу ўвага даследчыкаў трывала праглядаеца ў анализе дынамічнага характару дыскурса не як статычнай камунікатыўнай з'явы, а як дынамічнага працэсу канструйавання маўленчай рэчаіснасці рэпрадуцэнтам / журналістам і працэсаў інтэрпрэтацыі рэцыпіентам / “чалавекам успрымаочым” (Дж. Браўн і Дж. Юл, Т. А. ван Дэйк). У полі пераважнай даследчай цікавасці апынулася пытанні ўліку пры анализе прагматычных фактараў і кантэксту дыскурса (рэферэнцыі, імплікатуры, прэсупазіцыі), кантэксту сацыякультурнай сітуацыі, ролі топіка і тэмы, інфармацыйнай рэляцыі (тэматычнае – рэматычнае), кагезіі і кагерэнцыі, канвенцыянальных ведаў (фрэймы, скрыпты, сцэнарыі, схемы, ментальныя мадэлі і інш.).

Прагматычная суднесенасць публіцыстычнага тэксту з дыскурсам ўжо выражаяеца ў псіхалінгвістычнай сутнасці ўспрымання апошняга і яго экстрапланетарнымі характеристарам. Напрыклад, у дачыненні да апошняга К. Серажым зазначае: “...калі асноўнае адрозненне дыскурса ад тэксту палягае ва ўласцівых яму ідэях развіцця і абумоўленасці экстрапланетарнымі чыннікамі, то адрозненне паміж дыскурсам і маўленнем – выразна выражанай сацыяльнай арыентацыі першага і індывідуальнага характеру другога” (Серажим, 2002, 71).

У 70–80-я гг. ХХ ст. польская і аўстралійская даследчыца А. Вежбіцка стварыла універсальны слоўнік базавых слоў, які дазваляе апісваць і параўноўваць значэнні слоў, граматычныя элементы і фразы ў розных мовах з пазіцый рэпрадуцэнта і рэцыпента, у ім была пададзена так званая “мова семантычных прымітываў” (Wierzbicka, 1972). У працы аўтаркі “Semantik primitives” даказваецца, што ў мове няма выпадкова-га, “нязначнага” элемента выказвання: любы элемент выказвання значны, таму што ён рэалізуе камунікатыўны ланцужок: прэзентуе намеры гаворачага і нейкім чынам судносіцца з устаноўкамі адрасата. З дапамогай апісанняў-прымітываў Вежбіцка паказала культурна аbumоўленую розніцу ў інтэрпрэтацыях шматлікіх паняццяў, якія мы лічым агульначалавечымі і каштоўнасна роўнымі для чалавечага супольніцтва. Шляхам кантэнт-аналізу былі вылучаны слова *сябра, радзіма, каханне / любоў*, якія, дапускалася, маюць аднолькавую камунікатыўную вартасць для розных народаў. Такім чынам была зроблена спроба апісаць чалавека ў мове, ідэя чаго бярэ пачатак з навуковых жаданняў Э. Бенвеніста. Вынікі працы далі добры плён: паказалі прадуктыўнасць метаду інтраспекцыі, што прывяло да рэфліксійнага разумення альтэрнатывы – магчымасці вывучаць маўленчыя паводзіны грамадства, паколькі такім шляхам можна рэканструяваць неназіральныя феномены чужой псіхікі, а адсюль і мову другога чалавека. Гэта паспрыяла вызначэнню тэндэнцыі развіцця і мовазнаўства – ад устанаўлення правілаў фармальнай граматыкі, якая апісвае ўнутраную, іманентную структуру мовы, да выяўлення агульных стратэгій вытворчасці і разумення дыскурса, да пабудовы тэорый карыстання мовай на дзеянісным грунце. У цэнтры ўвагі аказваецца не толькі мова ў непарыўным адзінстве формы і субстанцыі, але і адзінства мовы і чалавека дзеючага ў рэальнym свеце, які пазнае і думае, кантактue з сабе падобнымі.

Статычная лінгвістыка ў пазнанні мовы ішла раней ад моўных фактaў, тады як дзеянісная (дынамічная) лінгвістыка (перш-наперш у выглядзе прагматыкі) ідзе ад чалавека, яго камунікатыўных мэтаў, ад камунікатыўных сітуаций, у якіх галоўным суб'ектам ён з'яўляецца, выступае ў якасці або ініцыятара, маўленчага лідэра, або ў пацыенснай ролі. Тады даследчык мае простору для новага погляду на змест моўнага факта. Такім чынам, дынамічны пачатак закладзены, хутчэй за ўсё, не ў гатовым тэкставым прадукце, арганізаваным па законах маўлення, а ў актах інтэрпрэтацыі тэксту яго чытачом або даследчыкам. Ідучы ад тэксту, даследчык спрабуе рэканструяваць тую (таксама дынамічную)

прадметную і кагнітыўна-камунікатыўную сітуацыю, у якой мог узнікнуць той ці іншы публіцыстычны твор.

Дыскурсны аналіз арыентуеца на ўстаноўкі дзеянаснай парадыгмы. Мова ў ёй і анталагічна, і эпістэмічна ўключаеца ў чалавечую дзеянасць, у якой з'яўляеца адным з найважнейшых яе інструментаў і найкаштоўнейшым прадуктам.

3.4.2. Лакутыўна-ілақутыўна-перлакутыўны працэс у публіцыстычным тэксле

Зыходзячы з прагматычнай сутнасці дыскурса і выняткаў навуковых пошукаў псіхалінгвістыкі, можам гаварыць пра частыя лакутыўна-ілақутыўна-перлакутыўныя “збоі” ў асвятленні той ці іншай падзеі, выкліканыя імпліцытнымі плынямі ў так званым прагматычным фокусе, які выступае, на думку даследчыкаў, антрапацэнтрам дыскурса. Гэтая катэгорыя ёсьць сувязны ланцужок паміж “плюсамі публіцыстычнага тэксту – аўтарам і чытачом: а) стаўленнем журналіста да рэчаіннасці і да таго, што і як ён адлюстроўвае – яго прыманне, непрыманне, захапленне, іронія, агіда; б) стаўленнем чытача да тэксту – тлумачэнне яго як аб'ектыўнага, існага або як падманлівага, іранічнага, парадыйнага” (*Серажим, 2002, 101*). Прагматычны фокус, які паўстае выявай паспяховасці і эфектыўнасці камунікацыі, цесна прымыкае да мадэлей пабудовы меркаванняў, рэлевантных апасродкованаму кантэксту пэўнай камунікацыі.

Публіцыстычны тэкст уключаеца ў плыню прагматычнага ўзаемадзеяння: паколькі дзеянні заўсёды звязаны з пэўнай сітуацыяй, то апошня ў прагматычным кантэксле не з'яўляеца статычнай. Яна змяняецца ў адпаведнасці з прычынна-выніковымі адносінамі, канвенцыямі і іншымі абмежаваннямі на паслядоўнасць дзеянняў і падзеяў. Ван Дэйк у сувязі з гэтым гаворыць пра дынаміку прагматычнага кантэксту: “Чалавек не толькі ведае агульныя характеристыкі сацыяльных кантэкстаў, фрэймы і іх кампаненты, але і аналізуе дзеянні, якія здзяйсняюцца ў іх рамках. Пры гэтым ён робіць высновы пра мяркуемыя мэты, намеры (і пакладзеныя ў іх аснову веды, жаданні) удзельнікаў узаемадзеяння – асабліва гаворачага – і вырашае, ці не пярэчаць атрыманыя даныя зыходным умовам маўленачага акта” (*Дейк ван, 1989, 30–31*). Прагматычны аналіз дае падставы для высноў пра тое, што спараджае чаканні адносна верагодных мэтаў удзельнікаў камунікатыўнага ўзаемадзеяння, а

адсюль – магчымасць прадбачыць, якія тэксты могуць быць “функцыянальнымі” ў той ці іншай сітуацыі.

Даволі багатым на падзейна-эматыўны каларыт можа стаць прагматычны кантэкст медыя-падзеі, звязаных з інтэрпрэтацыяй канцэптуальных кампанентаў тэматычнага рэпертуару. Адной з такіх тэм, якая нават была вынесена на ўсеагульнае народнае абмеркаванне, з’яўляецца тэма пабудовы Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сюжэтная калізія разгортвання названай тэматычнай парадыгмы ў расійскіх і беларускіх СМИ складаная і напоўнена чыннікамі самых разнастайных прагмакантэкстаў. Тэма і на сёння застаецца вядучай у айчыннай друкаванай і аўдыёвізуальнай журналістыцы. Актуальная яна і для расійскіх СМИ.

Разгледзім прагматычны фокус аднаго з фрагментаў медыя-працэсу, а менавіта сітуацыю чэрвеня 2002 года, адлюстраваную ў рускамоўнай газеце “Советская Белоруссия”, якая 12 чэрвеня 2002 года ў першапалосным матэрыяле пад рубрыкай “Прэзідэнт” абвяшчае сваім чытачам пра сустрэчу прэзідэнтаў дзвюх краін – Беларусі і Расіі. Назва матэрыялу, яго сігніфікатыўная танальнасць цалкам адпавядаюць стэрэатыпнай сітуацыі, паводле якой спрацоўвае фрэймавая структура: брацкія адносіны паміж беларускім і рускім народамі > добрасуседскае, абу-моўлене гісторыяй суіснавання стаўленне адзін да аднаго > этнічная прыналежнасць да ўсходнеславянскага супольніцтва > нядайняе адчуванне сябе адзінным савецкім народам > ідэя славянскага і эканамічнага яднання > чарговая сустрэча ў вярхах > ініцыяванне беларускім бокам “дynamікі” інтэграцыйных працэсаў і г. д.

Артыкул, які адкрывае топік, мог бы не атрымаць такой актуалізацыі, якой напоўніўся ў наступным, бо быў пабудаваны па самай звычайнай схеме. Яго назва – “Союз: это когда тебя понимают...”, якую суправаджае меліяратыўная ўводка: “Вчера завершился рабочий визит Президента в Санкт-Петербург”, – непрэцэнтная, трафарэтная, сфармульянаная ў ключы толькі станоўчай ацэнчнай парадыгмы, што павярджаеца і дамінантнымі ў ацэнцы сегментамі тэкstu: *“первый раунд переговоров президентов продолжался почти три часа”*, *“президенты вышли в хорошем настроении, которое лучше всяких слов характеризовало эффективность и результативность их встречи”*, *“обсудили ряд вопросов”*, *“доброжелательная и откровенная беседа”*, *“нешенных вопросов нет”*, *“решения, которые не противоречили бы, а, наоборот, отвечали бы чаяниям большинства народов двух стран”*, *“неподдельная заинтересованность простых граждан в скорейшей*

более тесной интеграции Беларуси и России”, “поблагодарил своего российского коллегу “за ту настойчивость, которая была проявлена при реализации положений Договора о создании Союзного государства”, “мы превращаемся в экономически единое государство”, “в целом, как отметили аналитики, нынешний визит дал ответы на многие вопросы скептиков”, “Беларусь и Россия поступательно движутся к намеченной цели”, “прошедшие переговоры показали, что утверждение ряда политиков о якобы каких-либо принципиальных разногласиях между странами в деле формирования союза, состоящего из двух суверенных государств, говорить оснований нет”.

Назіраем незалежную ад сігніфікацыі тэксту перманентную схему, якая складаецца з катэгорый, тыповых для публіцыстычнага тэксту: *заголовак* “Союз: это когда тебя понимают...” і *лід* ... “Вчера завершился рабочий визит Президента в Санкт-Петербург”. Яны выражаюць знешні ўзоровень макрапазіцыі дыскурса і адначасова інтэгруюцца ў галоўную катэгорыю – *кароткі змест*. Яны ж рэзюмуюць увесь тэкст. Іншыя катэгорый пададзены *фонам і цытатамі*, дзе першы пераважае ў тых сегментах тэксту, у якіх паведамленне не з’яўляецца падзейным, а забяспечвае характарыстыку агульнага кантэксту, экстрапалюе саму падзею ў “*гісторыі*”, “*папярэдніх падзеях*”. Стрыжнем публіцыстычнага тэксту як дыскурса з’яўляецца *галоўная падзея* – катэгорыя, якая пераважае пры апісанні падзеі, заяўленых у загалоўку і лідзе. Пры дапамозе *папярэдніх падзеі* рэцыпіенту нагадваецца пра тое, што здарылася раней.

Структурныя і інталінгвістычныя асаблівасці тэксту, такім чынам, разглядаюцца на ўзоруні дыскурса – як вынік сацыяльнай дзейнасці журналістаў па вытворчасці навін і як вынік чытальніцкай інтэрпрэтацыі і кагнітыўнай апрацоўкі публіцыстычнага твора. Інтэрпрэтацыя яго адбываецца па асобых структурах-сцэнарыях, выпрацаваных адрасатамі на падставе вопыту сацыяльнага ўзаемадзеяння са СМІ: давер / недавер, трафарэтнасць / актуальнасць, афіцыйнасць / неафіцыйнасць, змястоўная імпліцытнасць / экспліцытнасць.

Працяг тэмы газета падае ў наступным нумары ў той жа рубрыцы, але ўжо не ў форме афіцыйнага паведамлення, а разваг журналісткі. Дамінантай тэксту “Навстречу – значит, надежно” (Советская Белоруссия. 13.06.2002) становіцца не зусім перцэптыўна прыкметная ў першым матэрыяле (з часоў перабудовы перамовы “сам-насам” сталі звыкласцю) акалічнасць: “*Большая часть многочасового общебелорусского телевидения* – это не просто трансляция телеканала, это интерактивный диалог, который включает в себя не только традиционные виды общения, но и новые, более динамичные и интересные форматы. Так, например, в рамках программы «Наша жизнь» проводятся различные конкурсы, игры, обсуждения тем, которые волнуют белорусов. Это позволяет не только передать информацию, но и активизировать общественное мнение, поддерживать позитивную атмосферу в стране. Такой подход к вещанию способствует более глубокому пониманию проблем, стоящих перед народом, и способствует укреплению единства народа. Поэтому мы считаем, что такое телевидение – это не просто информационный канал, это настоящий помощник в решении важнейших задач страны.”

ния Александра Лукашенко и Владимира Путина проходила с глазу на глаз, и о предмете разговора, о его результатах можно судить лишь по тем поручениям, которые президенты дали своим правительствам по результатам встречи”. Развіццём яе становіцца выраз: “Обращает на себя внимание то, что нынешняя встреча президентов проходила в очень непринужденной, максимально неофициальной обстановке”. Пастулюючы сігніфікацыю прыведзеных сінтагм на катэгорыю *наступныя падзеi*, можам заўважыць імпліцытны фонавы змест будучага разгортвання медыя-сюжэту. У цэлым журналістка вытрымлівае зададзеную мадэль: “Согласитесь – это уже далеко не политическая риторика или некие намерения на неопределенную перспективу. Это – осознанная необходимость идти навстречу чаяниям простых людей” (Советская Белоруссия. 13.06.2002).

Наступны нумар газеты ўтрымлівае полюснае бачанне абазначанай праблемы. У рубрыцы “Каментарый” з’яўляецца матэрыял “Пассаж, вызвавший недоумение”, амаль цалкам выкананы ў форме цытатнага інтэртэкстуальнага пісьма. Ацэначная шкала набывае адваротны выгляд. Уводка-лід папярэдняга артыкула (*“Нет смысла подходить к прошедшему 11 июня в Санкт-Петербурге переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина с оценочными категориями. Определения вроде “хороший”, “результативный” или “интересный” вряд ли способны передать значение этой встречи двух президентов для строительства Союзного государства”*) цалкам пярэчыць наступным матэрыялам, якія маюць яскрава выражаны эматыўны і ацэначны характар. Уступае ў сілу валюнтаўтыйная лексіка тыпу *“очередные происки противников интеграции”*, *“их цель совершенно ясна – дискредитация нашего союза”*.

Крызісная сітуацыя засведчваеца словамі: *“Мне трудно ответить на вопрос, кто за одну ночь смог подбросить идею о намерении Минска воссоздать “великий и могучий СССР”, но, думаю, и Владимир Владимирович, и все здравомыслящие люди как в России, так и в Беларуси прекрасно понимают, что это невозможно ни теоретически, ни тем более практически”* (Советская Белоруссия. 14.06.2002). Такая рэакцыя на паведамленне “маскоўскіх тэлеканалаў” пра тое, што Мінск працягнуе нешта накшталт “пабудовы СССР” – вынік імпліцытнасці падзейнай карціны і наступстваў змушанага ірэальнага мадэлявання журналістамі стандартнай сітуацыі *“сустрэчы ў вярхах”*, якая на гэты раз была зусім “не стандартнай”.

Назіраем складаны працэс выпрацоўкі эпізадычнай памяццу кагні-

тыўнай інтэрпрэтацыйнай стратэгіі, мэтай рэалізацыі якой з'яўляецца фарміраванне экспліцытнай кагнітыўнай семантыкі для перцэптыўнага ўпльыву, інтэрпрэтацыі карэфэрэнцыі, кагерэнтнасці таго, што адбылося.

Можам наглядаць прыватныя і абагульненныя мадэлі, якія ствараюцца і адшукваюцца ў адпаведнасці са стандартнымі катэгорыяльнымі структурамі або мадэлюючымі схемамі. Паўстае заканамернае пытанне: ці могуць інтэгравацца такія розныя сферы, як ментальныя мадэлі, асабістый сцэнарыі і сітуацыйныя мадэлі, у рамках адзінай тэарэтычнай схемы для презентацыі эпізадычных ведаў і меркаванняў, прыдатных для вывучэння працэсаў разумення, рэпрэзентацыі, пошуку, абнаўлення і мадыфікацыі ўтрыманай у памяці інфармацыі і працэсаў, маючых непасрэдныя адносіны да эпізадычнай (індывідуальнай) і семантычнай (сацыяльной) памяці?

У прагматычным фокусе канкрэтнай медыя-падзеі могуць сутыкнуцца і супрацьпаставіцца паводле медыйнай праекцыі трох прагнакагнітыўных сферы мінулага і сучаснасці: ментальная мадэль (“спадчынны” адбітак прэсы савецкага часу: *loci*: “у Н адбылася сустрэча...”, *paciens*: “Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР...”, *recipiens*: “сустрэча праходзіла...”; семантычныя *кваліфікаты*: уласна-азначальныя: “у добразычлівай... (брацкай)... атмасфера”, азначальна-акалічнасныя: “у ходзе брацкай сустрэчы падпісаны шэраг важных міжурадавых пагадненняў...”); асабістый сцэнарыі (адсутнасць інфармацыйнай навізны прыводзіць да нейтралізацыі або ўстаранення перцэптыўнай актуалізацыі паведамлення – прывыканне да падобных медыя-тэкстаў); сітуацыйная мадэль (сігніфікатыўная імпліцытнасць падзеі (сустрэча сам-насам, недастатковая поўнае інфармаванне прэсы) прыводзіць да яўнага парушэння ўзаемадзеяння называемых сфер і прыпыняе працэс кагнітыўнай апрацоўкі медыя-падзеі).

З набыткаў анталогіі і эпістэмалогіі вядома: структура таго, што існуе, цесна звязана з тым, што мы можам ведаць пра рэчаіснасць. Мы ўспрымаем рэчаіснасць праз асабістый сцэнарыі (мадэлі) (Lippmann, 1922).

Інтуітыўныя, агульнапрынятые веды, якія мы выкарыстоўваем для інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, на самай справе з'яўляюцца тымі мадэлямі, з якіх складаецца наша ўяўленне пра саму рэчаіснасць. Часам сітуацыйныя мадэлі могуць аб'ектыўна супрацьпастаўляцца рэальнай сітуацыі, паколькі мы “не можам і не павінны ведаць усе факты, якія адносяцца да свету, для кагнітыўных мадэлей тыповая фрагментарнасць і непаўната”, “паняцці, якія ўваходзяць у мадэль, не адвольныя, яны

адлюстроўваюць сацыяльна значную інтэрпрэтацыю сітуацый” (Дейк ван, 1989, 82–83).

Уцягваючыся ў крэзісную медыя-сітуацыю, “Советская Белоруссия” “паслядоўна і сістэмна” дэманструе разгубленасць і трапляе сама ў крэзіснае становішча. Гэта яскрава выразілася ў далейшым “асвятленні” тэмы. 18 чэрвеня 2002 года газета выкарыстоўвае невербальны сродак працягу інфармавання сваіх чытачоў: змяшчае рэкламу аўтамашыны Peugeot-607. На першапалосным фотаздымку паўстае мадэль элегантнага “Пежо-607”. Аднак выкананы ён (фотаздымак) алегарычна, са з’едліва-гумарыстычным падтэкстам: на месце, на фоне аддаленых фігур двух прыстойна апранутых суразмоўцаў і горада ў зыбкім тумане, “спыніліся” два аўтамабілі, якія рухаюцца ў розныя бакі. Адзін графічна выдзелены надпіс “Сделано для удовольствия – сделано для вас” мяркуеца для ўспрымання рэкламы, а другі...

Загаловак комплекснага пара- і вербальнага тэксту “Встреча на высшем уровне” сведчыць пра тое, што “інфармацыйны запал” газеты знікае. Лепш выказацца невербальна, двухсэнсоўна, чым наглядна дэманструеца ўласная пазіцыя, а не вымушаная, як у папярэдніх матэрыялах. Хаця перад гэтым у суботнім нумары на другой паласе ў “Калонцы рэдактара” змяшчаеца меркаванне Паўла Якубовіча. Артыкул “Дыялог працягваеца” (Советская Белоруссия. 15.06.2002) вобразна насычаны, фатычна эмасцянальны, пабудаваны на антытэзных парадуннях: “как желанный дождик на засушливую землю Витебщины”, “политические журналисты носятся в поисках комментаторов, а политики, которых в последнее время призабыли, сами гоняются за репортёрами”, “Интернет-версию этой статьи сегодня в Минске читают, как “Мцыри”, – нежно и вдумчиво, трепетно передавая друг другу склон ее содержание”, “Москва – Третий Рим”, “И, конечно, как справедливо заметил Владимир Владимирович, надо отделять мух от котлет. То есть не болтать “охранительных” глупостей, а с другой стороны, не расшибать ладошки в предвкушении тотального “охлаждения” отношений между Москвой и Минском”.

Выкарыстаная аўтарам маўленчая стратэгія slickness (“завучанай няшчырасці”) выразна пацвярджаеца словамі-эпістэмікамі тыпу “понятно”, “вполне понятно”, накіраванымі на дасягненне фідэістычнай згоды, мэта якіх надаець выказанню характар безумоўнай ісціны, не падлягаючай сумненню, а таксама эффектам намёку – моцнадзеючага маўленчага ўплыву непрамога інфармавання. Намёк павінен быць “рас-

кадзіраваны” з дапамогай “заканчэння” пачатай аўтарам думкі. Незадаважна для чытача ўкараняеца падмена паніццяў “дышлаг” – “дышкусія”: “Дискуссия, которую напряженно ведут президенты, предполагает не только неотразимую аргументацию, но и бескомпромиссность – там, где она необходима”, “Проблема, конечно, есть, но на то и дискуссия, чтобы искать взаимоприемлемый выход” – “Диалог продолжается” (заголовак), “Формы, конечно, могут быть разными, но содержание – одинаковое. Диалог продолжается”. Матэрыял галоўнага рэдактара напоўнены максімальна аўтарызованымі сродкамі (мадальнымі словамі, асабовымі займеннікамі, канструкцыямі дапушчэння меркавання), якія, відаць па ўсім, належалаць упэўненаму ў сваім аўтарытэце і ўладнай падтрымцы чалавеку, слова якога “напружана б’юць” у адну цэль – пераканаць любой цаной чытача, прывесці ў рух маніпулятыўную сілу сваіх выказванняў.

Праз два дні, як ужо згадвалася, з’яўляеца выклад думкі, выкананы сродкамі параграфічнымі, якія пацвярджаюць абраную газетай тактыку разгортвання топіка.

Наступныя публікацыі “Союз нужен не президентам, а народам”, “А была ли “сенсация”? Что сказал В. Путин и как его интерпретировали” (Советская Белоруссия. 19.06.2002); “Глас народа”, “Президенты договорились о новой встрече”, “Штурм при ясной погоде”, “Ключи от неба с правом передачи” (Советская Белоруссия. 20.06.2002); “Между прошлым и будущим”, “Повороты и прямые европейского большака” (Советская Белоруссия. 22.06.2002) пераадольваюць крызіс і ўладкоўваюць у адно інфармацыйнае рэчышча ментальную мадэль, асабістыя сцэнарыі і сітуацыйную мадэль, што падпарадкоўваеца правілу семантычнай звязнасці, сутнасць чаго зводзіцца да наступнага пастулата: дышкурс “з’яўляеца семантычна звязным, калі ён апісвае магчымую паслядоўнасць падзеяў (дзеянняў, сітуацый). Значыць, семантычная звязнасць залежыць ад нашых ведаў і меркаванняў пра тое, што магчыма ў гэтым свеце” (Дейк ван, 1989, 127).

У далейшым газета поўна рэалізуе прынцып інфармацыйнай звязнасці тэкстаў, чаму садзейнічаюць медыя-падзеі (тэлефонная размова прэзідэнтаў, дамоўленасць пра сустрэчу 25 чэрвеня).

Семантыка дышкурса, такім чынам, не з’яўляеца аўтаномнай: недастаткова ведаць толькі значэнні вербальных знакаў. Уступае ў сілу сумарнае пазнанне свету, становіцца неабходным кагнітыўны і сацыяльны аналіз ведаў носьбітаў мовы ў межах ментальнай мадэлі. Суб’ек-

тыўнае ўяўленне пра семантычную звязнасць публіцыстычнага тэксту можа вызначацца ў тым, што такія веды павінны быць эфектыўна арганізаваны ў асаблівую класцеры, што ўтрымліваюць у сабе агульнадаступную для грамадства канкрэтную інфармацыю пра стэрэатыпны варыянт нейкага эпізоду.

Завяршальнай і вырашальнай стадыяй інфармацыйнага крызісу можна лічыць артыкул у “Калонцы рэдактара” таго ж П. Якубовіча “О пользе скромности”, пабудаваны на супастаўленнях, параўнаннях і накіраваны ўжо не на ўмацаванне “дывялога”, а хутчэй за ўсё на яго прыпыненне, бо аб'ектам намёку, з'едлівасці становіща адзін з удзельнікаў яго: “*В 1937 году в Москву приехал Лион Фейхтвангер, знаменитый романтик и стреляный воробей. В той летней Москве, затаявшейся от страха перед “ежовыми рукавицами”, его поразило обилие портретов, плакатов и панно, изображавших Иосифа Виссарионовича. И когда писателя привели в Кремль, он спросил у Сталина, как понимать этот феномен? Stalin добродушно улыбнулся и сказал, что он не обращает внимания на всякую ерунду, да и вообще впервые слышит. Но обязательно примет меры к “чересчур угодливым товарищам”. Фейхтвангера тронула подкупавшая скромность вождя, и, вернувшись в Париж, он очень тепло написал об этом*”. Далей праводзіцца аналогія: “Литературно-политический анекдот ушедшей эпохи припомнится вчера, когда взъединенная российская журналистка спросила В. Путина, хорошо ли, что его рисуют даже на яйцах? Надо полагать, журналистка имела в виду пасхальные. Во всяком случае, Владимир Владимирович Путин скромно отмежевался отувековечивания его в книгах, песнях и стихах, но задумчиво заметил, что все это идет от “традиции”, не ему, как говорится, ломать... Надо думать, что это проявление конкретной скромности найдет достойное отражение в душах и произведениях российских публицистов”. Журналіст экспліцыруе сваю пазіцыю і няўсямым выкryвае сябе: асноўная ідэя меркаванняў экстрапалюеца не на асвяленне праблемы інтэграцыі дзвюх краін, а на крыху прыхаванае высвяленне адносін паміж двума лідэрамі. Наўрад ці гэтага дамагаўся рэпрадуктант, ствараючы свае тэксты і фарміруючы газетныя палосы свайго выдання.

Стылістыка артыкула застаецца аналагічнай вышэйзгаданаму (семантычныя і лагічныя параўнанні, супрацьпастаўленні і г. д.), зноў актыўнае выкарыстоўваецца эпістэмік (“совершенно понятно”). Наконт апошняга, ствараючы маўленчы партрэт Іосіфа Сталіна, прафесар

Міхальская піша: “У сэнсавым руху маўлення няма нічога няпэўнага, нічога расплывістага, недагаворанага. Усё ясна і правільна (любімым пачаткам сэнсавага адзінства, фіксаванага на пісьме абзацам, служаць слова: Ясна, што...; Няўжо не ясна, што...; Зразумела, што...) (Міхальская, 1996, 98). Наглядаючы стылістычныя і маўленчыя асаблівасці манеры пісьма П. Якубовіча, можна меркаваць, што асноўным маніпулятыўным сродкам, які дастаўся яму, трэба думаць, ад “ушедшай эпохи” і ад якога журналіст не можа “вызваліцца”, з’яўляеца эпістэмічны сродак “вдалбливанія” рэцыпіенту патрэбных камунікатыўных установак. Аднак “Советская Белоруссия” – газета не для чытача пачатку мінулага стагоддзя, і яе чытаюць, трэба дапусciць, людзі краіны, якая вылучаецца сярод іншых масавай вышэйшай адукацыяй. Гэтая акалічнасць ставіць пад сумненне спрымітызаваны, дрэнна прыхаваны маніпулятыўны падыход, сведчаннем чаго з’яўляеца згаданыя мадальныя аперацівары дыскурса.

Публістычны тэкст дасягне толькі тады рэпрадуцэнтнай мэты, калі: 1) у ім будуць звязаны і прыведзены ў сістэмную паслядоўнасць маўленчыя кампаненты і падзеі; 2) і / або ў ім будзе выкарыстаны поўны арсенал стылістычных сродкаў, які дазволіць аўтару выказаць сваю думку адмыслову, у адпаведнасці з камунікатыўнай і прагматычнай зададзенасцю. Іншымі словамі, толькі тады журналіст можа дасягнуць пастаўленай мэты, калі злучыць у адно лакуці, ілакуці і перлакуці, а не пагубляе іх у дарозе да чытача...

ВЫВАДЫ

Носьбіт мовы валодае важнай здольнасцю вызначаць, пра што напісаны тэкст, ён у стане выявіць тэму дыскурса, ён можа рэзюмаваць даволі дакладна складаныя інфармацыйныя стратэгіі паведамлення, актывізаць мадэль рэальнай сітуацыі, якая фарміруеца з элементаў сацыяльнага вопыту, іншых інфармацыйных крыніц, вывесці агульную тэматычную структуру з нейкай канкрэтнай сітуатыўнай мадэлі; улічваючы існуючую сістэму вартасцей публістычнага тэксту, нормы журналісцкай практикі, зададзеная вопытам стэрэатыпы і ідэалагічныя арыенціры, накшталт навізны паведамлення, запраграмаванае негатыўнае стаўленне, вырашыць, якія з галоўных тэм тэматычнай структуры найбольш рэлевантныя і значныя.

У працэсе кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса выяўляеца шэраг пры-

ёмаў, якія кіруюць дзеяннямі і ўстаноўкамі аўтара. У сукупнасці гэтых фактары вызначаюць структуру рэлевантнасці паведамлення – у інтэрпрэтацыі адрасанта і перцэнтыцы адрасата. Веды, перакананні, устаноўкі, валоданне сітуацыяй, усе іншыя тыпы агульной інфармацыі набываюцца, выкарыстоўваюцца і змяняюцца ў розных сацыяльных кантекстах. Журналіст як сацыяльны суб'ект пастаянна выражает гэтых веды, правярае і супастаўляе іх з ведамі іншых людзей.

Кагнітыўная і прагматычна памяць і пазнанне з'яўляюцца сацыяльнымі і ў той жа час ментальнімі феноменамі. Дакладней кажучы, у членаў пэўнага соцыуму маюцца агульныя рэпрэзентацыі рознага тыпу, якія і арганізуюць іх сацыяльнае контактаванне і разуменне. Калі не ўлічыць гэта, то “чалавек пішучы” можа згубіць контакт, застацца эмбрыёнам уласнага творчага працэсу, апынуцца ў суб'ектна-аб'ектным полі дыялагічнага па форме, але маналагічнага па змесце контактавання.

Так, кагнітыўны аспект апрацоўкі дыскурса заснованы на ўзаемадзеянні паміж рэпрэзентацыямі і сацыяльнымі вопытам, аперациямі ў памяці. Стэрэатыпныя, харктэрныя для пэўнага грамадства сацыяльныя і прагматычныя сітуацыі могуць утрымлівацца ў памяці ў форме сцэнарыяў такім чынам, што носьбіты мовы маюць магчымасць узаємадзейнічаць не толькі на вербальным узроўні, а і на сацыяльна адзначаным, паравербальным, падзейным. Любы слоўны акт выступае ў такім разе як сацыяльнае (а таксама як кагнітыўнае, прагматычнае, ментальнае) дзеянне.

Можна падстаўна сцвярджаць, што асноўны прынцып стратэгічнага падыходу да арганізацыі і вытворчасці дыскурса заключаецца ў адборы найбольш значнай у канкрэтным кантексте і для канкрэтных камунікантаў інфармацыі. Пры гэтым павінна захоўвацца комплекснасць апісання (спасціжэння) прыроды яго дзеяння, функцыяновання. Дыскурс базуецца на стратэгіях рэпрадукціі і рэцыпіэнта, сацыяльных і прагматычных, макра- і мікрастратэгіях.

Дыскурсны аналіз дае падставы выявіць і патлумачыць кагнітыўныя і сацыяльна-культурныя абмежаванні ў працэсе вытворчасці публіцыстычнага тэксту. Цесная сувязь мовы, кагніталогіі і сацыяльнага пазнання сведчыць пра тое, што, толькі дэталёва даследуючы сацыяльны кантекст функцыяновання мовы, можна выявіць рэпрэзентатывную карціну свету і анталогію тэкставай дзеяннасці журналіста.

У дыхатамічным адзінстве рэчыўнага і ўяўленчага свету ў журнал-

ЗАКЛЮЧЭННЕ

Тэкставая дзейнасць журналіста ў цесным звязку з актуалізаванымі сацыяльнымі дзеяннямі грамадства вызначае асноўныя прыярытэты яго развіцця і адлюстроўвае механізм уладкавання маўленаў зносін суб'ектаў камунікацыі – СМІ і чалавека. Публіцыстычны тэкст мае выразныя адметнасці функцыяновання, сутнасць якіх можна звесці да вядомага пастулата: хто валодае інфармацыяй – той валодае светам. Калі паспрабаваць знайсці асноўны адменнік існавання публіцыстычнага маўлення ад іншых дзейнасных у жыцці чалавека сфер, то можна звесці суму адрознівальных уласцівасцей тэксту СМІ да анталагічнага па сваёй прыродзе феномена – утрымлівання ў сабе актуальнай інфармацыі. Публіцыстычны тэкст ёсьць складнік жыцця любога цывілізованага грамадства, у ім маніфестуецца вобраз, лад жыцця народа, выразна адбіваецца этнапсіхалагічны склад, у выявах аўтарскага “я” журналіста пралядаецца аблічча часу, месца і вымярэнне людской далучанасці да працэсаў познання навакольнага свету.

Вылучэнне ў сферах навуковага познання, якія вынікаюць з сукупнасці даследчых намаганняў тэарэтыкаў журналістыкі, лінгвістаў, антрополагаў, кагнітолагаў, філосафаў, лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту засведчвае новы падыход да прадукту разумовай дзейнасці чалавека – тэксту. Вывучэнне яго ў межах журналістыкі і мовазнаўства засноўваецца на распазнаванні сістэмнага ўзаемадзеяння вербальнага знака з іншымі знакамі натуральнага свету і вызначэнні прыроды такога ўзаемадзеяння.

Шырокая сфера распаўсюджанасці і спецыфіка функцыяновання публіцыстычнага тэксту паступова прыводзіць да натуральнай і заканамернай патрэбы ў вывучэнні тэкставых арганізацый не проста як лінгвістычнай адзінкі, а комплекснай з'явы чалавечай дзейнасці, камунікацыі і познання. Адсюль вырастаете неабходнасць паказаць механізмы дзейснай інтэрпрэтацыі тэксту ў сістэме рэальных сітуаций.

Зыходзячы з функцыянальнай камунікатыўнасці мовы, якая з'яўляецца першакрыніцай інфармацыйнай і паняційнай дзейнасці чалавека і ўвасабляеца ў вербальным знаку, лінгвістыка публіцыстычнага тэксту

грунтоўна сцвярджае сваё прыярытэтнае месца ў філагічнай і грамадзанаўчай сферах, пераканаўча засведчвае доследную цікавасць да механізму падачы думкі, становіцца школай вывучэння аптымальных спосабаў перадачы сацыяльнага багажу пазнання.

Арганічным працягам навуковага спасціжэння свету стала ўзвядзенне ў ранг галоўнага кампанента агульнай тэорыі камунікатыўна-моўнага ўзаемадзеяння кагнітыўнага аспекту даследавання мовы. Вывучэнне мовы ў такім рэчышчы не толькі адкрывае доступ да працэсаў і структур, што забяспечваюць прадуцыраванне, разуменне, запамінанне, але і дае магчымасць тлумачыць, як адбываецца планаванне, вытворчасць і разуменне маўленчых актаў. Такім чынам, прадукт разумовай чалавечай дзеянасці – пэўная тэктавая арганізацыя – уяўляе сабой складаную камунікатыўную з'яву. Яна ўключае не толькі інтрапрагматычныя фактары пабудовы, а падае даволі разнастайную карціну свету, адлюстроўвае працэс устанаўлення неабходнай сувязі паміж моўнымі выказваннямі як лінгвістычнымі аб'ектамі і сацыяльнымі дзеяннямі.

Новая навуковая парадыгма лінгвістычнага вывучэння свету засноўваецца на семілагічнай прыродзе слова, якое інфарматыўна перадае заўважныя і незаўважныя сацыяльна-еканамічныя, грамадска-палітычныя пераўладкаванні носяціць мовы (лексіка-семантычныя зрухі), дыягназуе тып мыслення, рэалізуе камунікатыўныя макра- і мікрастратэгіі (фарміраванне і трансфармацыя мадэлей камунікатыўных сітуаций у залежнасці ад сацыяльнага вопыту), арганізуе прагматычны кантэкст (валоданне не толькі агульнымі ведамі, але і ўласнымі ўстаноўкамі, уяўленнямі, эмоцыямі).

Сучасныя тэхналогіі інфармавання накіраваны на знаходжанне аптымальных шляху успрымання прапанаванага для масавай аўдыторыі тэксту, што залежыць ад інтра- і экстрапрагматычнага афармлення яго і презентатыўнага ў ім камунікатыўных установак.

Якасць інфармацыйнага адлюстравання дзеянасці чалавека ў розных сферах жыцця залежыць ад ведання фактараў, якія мацуецца сігніфікатыўны фон, ствараюць камунікатыўна ўплывовы эффект у тэкслце. Менавіта ў такім ракурсе публіцыстычны тэкст паўстае як своеасаблівая іерархія ведаў, якія камунікатыўная з'ява, што забяспечвае контактаванне і мае сваёй задачай наладзіць творчае супрацоўніцтва, дыялог паміж журналістам і чытачом (слушачом / гледачом). Шляхі пошуку арганізацыі такога супрацоўніцтва вынікаюць з лінгвістычнай прыроды тэксту і яго функцыянальнай накіраванасці.

Характарыстыка анталагічных рыс публіцыстычнага тэксту склада генетычны фундамент лінгвістычнага адгалінавання, дзе суб'ектам вербальнага поля становіцца журналіст, а прадукт яго прафесійных намаганняў – тэкст – вызначае праблематыку навуковых заходаў ва ўглядні ў публіцыстычным творы значна большага – дыскурса як презентанта кагнітыўнага сховішча ўладкавання свету.

Назапашаны навуковы вопыт інтэрпрэтацыі з'яў речайнасці атрымлівае паслядоўнае развіццё ў вывучэнні моўнага факта, акрэслівае эвалюцыю даследавання вербальнага знака ў вектарным напрамку: **слова (знак) ↔ сказ (знак) ↔ тэкст (знак)**. Структурныя адзінкі мовы, уступаючы ў сістэмныя адносіны адно з адным, набываюць функцыянальную прызначанасць, раскрываюць шматаспектнасць прайяўлення моўнага знака ў кагнітыўнай прыродзе пабудовы лінгвістычнай карціны свету. Калі звязнасць і цэласнасць тэксту як структурнай адзінкі маўлення прыцягнула ўвагу даследчыкаў на пачатку XX ст., то тэкст як фрагмент речайнасці выклікае пільнью цікавасць даследчыкаў нашых дзён і паступова афармляеца ў дэфініцый дыкурс, удакладняючы эвалюцыйную схему наступным чынам: **слова (знак) ↔ сказ (знак) ↔ тэкст (знак) ↔ дыкурс (знак)**.

Комплекснае даследаванне лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту і дыкурсны аналіз СМІ дазволіли зрабіць наступныя агульныя выклады і заключэнні.

1. Дыкурсны падход да вывучэння публіцыстычных матэрыялаў дазваляе ўсебакова ахапіць арыенціры на прасвятленне хараクтуру сувязей паміж рознымі кагнітыўнымі сістэмамі і ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў у канкрэтных ситуацыях. Па-за такіх кагнітыўных факта-раў, як жаданне, норма і ацэнка, вялікая роля належыць канвенцыянальным ведам, якія вызначаюць функцыянованне іншых сістэм, што забяспечваюць камунікацыю. Апісанне сістэмы тэматычна уніфікованых лексіка-семантычных палёў інфармацыйнага забеспеччэння, якое ахоплівала б усе сферы чалавечай дзейнасці, дазваляе знайсці эффектыўныя формы і прыёмы падачы інфармацыі, фарміраваць і развіваць камунікатыўныя ўстаноўкі, рэпрэзентаваць камунікатыўныя ситуацыі ў адпаведнасці з інтэрпрэтацыяй дыкурса. Камунікатыўныя падыходы да вывучэння тэкстаў СМІ прадугледжваюць аналітычнае апісанне матывацый інфармацийнага забеспеччэння.

Дыкурс як іерархія ведаў, складаная камунікатыўная з'ява ў лінгвістыцы публіцыстычнага тэксту паўстает ў натуральным счапленні

моўна-камунікатыўнага ўзаемадзеяння і выніку яго – СМІ ва ўсіх іх праяўленнях. Менавіта сродкі масавай інфармацыі перш-наперш кла-дуцца на прапанаваныя вучонымі розных пунктаў гледжання і навуко-вых цікаласцей мадэлі рэпрэзентацыі свету, у прыватнасці грамадской думкі – магутнага фундатара палітычнага, эканамічнага, культура-асветнага і сацыяльнага жыщёвага ўладкавання.

2. Публіцыстычнае маўленне вызначаецца высокай частотнасцю лек-січнай практикі і тэкстаўваральнай актыўнасцю журналіста – правад-ніка грамадской камунікацыі, інтэнсіўнага носьбіта мовы, які стыхійна выражaje моўны густ эпохі, а таксама... фарміруе яго. Творчасць СМІ выступае ў ролі прадвесніка, а далей і выразніка ўзнікнення пэўных маўленчых тэндэнций, замацавання заканамернасцей развіцця мовы. Мова СМІ вылучаеца сацыяльнай ацэначнасцю, у аснову якой кла-дзецца прынцып пеяратыўнасці пры маніпуляванні фактамі, што адчу-жаюцца ад каштоўнасцей пабудаванага грамадства, і прынцып пеяратыўнасці пры ўхваленні “сваіх” вартасцей. Агульная тэндэнцыя слоў-най ацэначнасці была завострана экспрэсіўная, стылістычна вульгары-заваная лексіка, накіраваная на выкryццё “чужароднасці”, адпаведная камунікатыўным устаноўкам адрасата. Переходны перыяд выразна люструе арыентацыю былога пеяратыўнай ацэначнасці на нейтральную лексіку і штучную накіраванасць да максімальнай меліяратыўнасці ў рэкламных (адаптация да рэкламнай камунікацыі) і PR-тэкстах. Суб'ектыўная кваліфікацыя паведамлення відавочная, таму што ў ім яўна вы-яўляецахарактар камунікатыўных мэтавых установак (сцвярджэнне – пытанне – пабуджэнне); супрацьпастаўленне па прымеце ў напрамку “сцвярджэнне – адмаўленне”; градацыя значэння ў дыяпазоне “рэаль-насць – іррэальнасць” (рэальнаясць – гіпатэтычнасць / дапушчэнне – іррэальнасць); розная ступень упэўненасці адрасанта ў верагоднасці выка-занай ім думкі пра рэчаіснасць. Суб'ектыўная мадальнасць паказвае на зневеснаную, імпліцытную пазіцыю журналіста, які не жадае пра-яўляць сваю рэакцыю на рэчаіснасць адкрыта, але на гэта паказваюць мадыфікатары асноўной мадальной кваліфікацыі, ствараючы ў мадаль-ной іерархіі выказвання кваліфікацыю “апошняй інстанцыі” – непры-міральний пазіцыі, як таго патрабуе карпаратыўны інтарэс выдання. У такім выпадку на перыферыі выказвання ўзнікае імітацыя дадаткова-га семантычнага ядра, што стварае эффект поліпредыкатыўнасці паве-дамлення. Гэта якраз і адлюстроўвае складаныя ўзаемадзеянні паміж чатырма фактарамі камунікацыі: гаворачым (адрасантам), суразмоўцам

(адрасатам), зместам выказвання і рэчаіснасцю. Сукупнасць мадальных і аўтарызаваных канструкцый у дачыненні да мэтавых установак матэрыялу спараджае патрэбу змяніць афармленне і размеркаванне традыцыйных жанраў газетных публікаций, абвастрае пытанне аб змяшчэнні межаў паміж імі. Адсюль узрастает доля ўвагі да розных спосабаў аўтарызацыі газетнага тэксту. Публіцыстычны тэкст сучаснасці, вызвалены ад рытуальнай зададзенасці, апелюе да такіх якасцей, як іранічнасць, самаіронія, скепсіс і крытычнасць ва ўспрыманні і супастаўленні інфармацыі, нецярпімасць да катэгарычнай ацэначнасці, а таксама да здольнасці адзначаць эстэтычнае афармленне маўлення. У парайдзеніі з мінукай аднаслоўнай танальнасцю сёння існуе попыт на вострае слова, экспрэсійнасць. Культывуецца разумова-маўленчая разняволенасць адрасата тэлемаўлення. Мяніеца роля суднесенасці рускіх пісьмовага і вуснага элементаў. Так, адбываецца энергічнае пераключэнне моўнай асобы з пісьмовых тэкстаў на тэксты мас-медыя, што гучаць з тэлеэкрана. Арыентацыя рускіх тэлекаментатараў на вусна-размоўную разнавіднасць сучаснай мовы, з аднаго боку, адлюстроўвае, а з другога, абумоўлівае граматичную і арфаэпічную непатрабавальнасць тэлегледачоў. Можна казаць пра тое, што сучасныя спажыўцы масавага інфармацыйнага прадукту вылучаюцца ўспрымальнасцю да вобразнай катэгорызацыі рэчаіснасці, да метафорычнай структурызацыі новага ведання пра свет. Рэгулярная “трэніроўка” ўвагі да семантычнага патэнцыялу метафар, што праяўляеца ў недавыказанасці, намёку, звароце да алізорі і гульні з сумежнымі сэнсамі, прыводзіць да ўзмацнення канататыўнасці моўнай свядомасці, якая становіцца прэцэдэнтна арыентаванай.

3. Публіцыстычны тэкст мае сваім прыярытэтным прызначэннем адлюстраванне маўленчай рэчаіснасці ў сферы палітыка-ідэалагічных грамадскіх адносін. Асноўны семантыка-канструктыўны прынцып яго пабудовы – спалучэнне экспрэсіі і стандарту, што абумоўліваеца вартаснай арыентацыяй перададзенай інфармацыі. Аднак важным сродкам у фарміраванні публіцыстычнага тэксту з’яўляюцца і экстраплангвістычныя фактары, якія вызначаюць спецыфіку публіцыстычнага маўлення ўвогуле. Наглядным узорам гэтага можам лічыць публіцыстычнае маўленне перыяду савецкага ўладарання, перабудовы і сённяшняга часу. Палітычная сітуацыя, эканамічныя пераўтварэнні, якія адбываюцца ў перыяд перабудовы і што адбываюцца зараз, радыкальным чынам змянілі мову сродкаў масавай інфармацыі. Калі ў перабудовачныя часы публіцыстычны тэкст вызначаўся рухомасцю, выкліканай экстраплан-

вістычнымі фактарамі, то сёння можам гаварыць пра пэўную сферміраванасць “новага” публіцыстычнага стылю, у аснову якога пакладзены “фрагмент” рэчаінасці ў суцэльнай звязцы з тымі падзеямі, што яго нараджаюць і культивуюцца ва ўсведамленні спажыўца інфармацыі. Зыходзячы са спецыфікі праяўлення пазамоўнага пачатку ў публіцыстычным тэксле, трэба адрозніваць кампаненты экстрапланетарнай карціны функцыянавання тэксту. Тэкст можа стварацца журналістам сітуатыўна, у пэўнай сацыяльна абумоўленай сітуацыі, культураспецыфічнай у сваім праламленні на свядомасць грамадства і гісторычна адзначанай. У такім разе маём на ўвазе экстрапланетарнай прычыны суб’ектыўнага парадку.

Сродкі масавай інфармацыі ўсё болей ператвараюцца ў важны кампанент палітычнага працэсу. Палітыканы масавы публіцыстычны тэкст пашырае поле сацыяльной раз'яднанасці, калектыўнай агрэсіўнасці. Тыражуючы эмасыянальныя стымулы, палітыканыя СМІ правакуюць грамадства, эксплуатуюць канструкты “агульныя інтэрэсы”, “агульныя праціўнікі”, “агульныя погляды”, чым дасягаюць паставленай мэты – падзяліць людзей на “сваіх” і “чужых”. Экстрапланетарная сутнасць тыражавання публіцыстычнага тэксту праяўляецца ў магутнай уплыўвой сіле на масавую аўдыторыю, што часам можа перарастаць у маніпуляцыю грамадскай свядомасцю (інфармацыйная атака прымушае рэципіента думаць, жыць стэрэатыпамі). Аператыўнасць вызначае спецыфіку публіцыстычнага тэксту, адрознівае яго ад мастацкага і інш. умовамі арганізацыі і вытворчасці. Публіцыстычны тэкст па прычыне рэгулярнасці і перыядычнасці (серыйнасці) выхаду фарміруе інфарматычную плыню.

4. Афармленнем камунікатыўных паводзін могуць служыць рэгулярнага распаўсюджвання канцепты, што ўкараняюцца праз ідэалогію і культивуюцца ў свядомасць грамадства праз інфармацыйныя каналы. Яны могуць мець палірнае размяшчэнне па ацэначнай шкале – i +. “Прывучэнне” і “прывыканне” да іх спажыўцоў інфармацыі забяспечваецца высокай частотнасцю ўжывання. Часам яны канстытуалізуюцца і становяцца выразнікамі эпохі. Пазамоўная структурыраванасць СМІ ў аспекте серыйнасці з’яўляецца анталагічнай рысай публіцыстычнага тэксту, бо дыктуе пераемнасць, паслядоўнасць, сістэмнасць і аб’ёмную працягнальнасць рэалізацыі яго. У той жа час маём парадаксальную сітуацыю, калі СМІ самі трапляюць у поле свайго ўплыву і стыхійна падпарадкоўваюцца імі ж наладжанымі камунікатыўнымі паводзінамі. Перыядычнасць

і рэгулярнасць публіцыстычнага тэксту цесна звязана з вар'іраваннем і дубліраваннем яго сігніфікацыі. Актуальная сігніфікацыя павінна адпавядыць актуальнаму сэнсу інфармацыі, транспанаванаму ў масавую аўдыторыю ступен'чата: I ступені – базісная актуалія, гісторычна зменлівая, сацыяльна абумоўленая, культураспецыфічная; II ступені – тэма-рэматычная, якая вынікае ўжо з вядомага, кантэкстная; III ступені – рэматачная, новая, сітуатыўная, варыянтная / інварыянтная. Апошняя ступень з'яўляецца арганізуючай для тэкставай дамінанты (загалоўка).

Рэгулярнае ўзнаўленне публіцыстычнага тэксту ў дубліруемых і варыянтна-інварыянтных формах (мадыфікацыях) дыягназуе важны прынцып арганізацыі тэкставай дзеянасці журналіста. Разгледжаныя трактоўкі ўзаемаабумоўленасці і звязнасці дубліравання і вар'іравання масавага інфармацыйнага прадукту з ідэалагічным аспектам дэмансструюць зневінні бок праявы фенаменальнасці тэкстаў СМІ, тады як яго ўнутраная арганізацыя патрабуе новых формаў рэалізацыі камунікатыўна зададзеных установак. Выразна адчуваецца трансфармацыя жанравага кодэксу адлюстравання рэчаінасці “вачыма журналіста”, калі на змену аналітычным прыйшлі інфармацыйныя; мінімалізавана “жыццё” такіх жанраў, як рэпартаж, фельетон, перадавы артыкул, справаздача. Пад масавым тыражаваннем “схавалі свой твар” і актыўна ўздзейнічаюць на свядомасць чалавека агрэсія, жорсткасць, негатыв. У ідэалагічнай разгубленасці постсовецкага грамадства не знайшло свайго годнага месца самае важнае – духоўнасць, адчуванне сваёй ролі ў грамадстве, патрыятызм, вера ў сацыяльную справядлівасць. Адсюль выяўнія змены ў выкарыстанні маўленчых сродкаў: на змену ідэалагічна ацэнчанай (грамадска-палітычнай) лексіцы прыйшлі слова стылістычна зніжаныя, мяжуючыя з герметычнай лексікай, сталі панаваць дысфемізмы, алізія, эзопава маўленне, семантычна кантамінаванасць і лексічна неправамернасць. Як маўленчая агрэсія з вуснаў палітыкаў успрыманыца слова нецэнзурныя, затушаваныя ў аўдыёвізуальным маўленні своеасаблівымі аднамомантнымі сігналамі, а ў друкаваных – за кропкамі пасля пачатковай літары недапісанага слова. Рэферэнтны ўзоровень такіх лакуцый актыўна і аўтаматызавана аднаўляецца на ўзору сігніфікацыі ў індэксах, растваражаваных на мільённую аўдыторыю, рэдуплікуеца ў сацыяльным усведамленні, культивуеца як дапушчэнне, дыспазітыўнае ў маўленні, чым наносіцца непапраўны ўрон развіццю грамадства і станаўленню сацыяльных адносін паміж СМІ і чалавекам. Адбываецца скажэнне мыслення.

5. Фактары тэкстаўтварэння і экстрадінгвістыка журналісцкай дзейнасці выразным чынам ляструюць камунікатыўнае лідэрства стваральніка публіцыстычнага твора і разам з тым вызначаюць генезіс і анталогію яго арганізацыі. Працэс пазнання тэксту, яго вытворчасці, планавання, праектавання і разумення грунтуецца на асноўным паствулаце медыя-тэкставай рэалізацыі – на цеснай звязанасці і замацаванасці за вербалальным актам сацыяльных дзеянняў. Журналісцкі тэкст можа адпавядаць ці не адпавядаць пэўным правілам пабудовы, сістэмнасці паводзін моўнага факта ў складаным цэлым, але ён заўсёды павінен мець арсенал ключавых камунікатыўных кампазітаў, скроўваючых яго на існасць, прызначанасць свайго існавання. Такімі камунікатыўнымі кампазітамі з'яўляюцца знешнелінгвістычныя фактары функцыянальнай накіраванасці СМІ. Будуецца даволі складаная іерархія пераўтварэння індывідуальнага духоўнага прадукту, прапанаванага праз СМІ канкрэтнымі людзьмі, у прадукт грамадскі, калектыўны. Публіцыстычны тэксты адрозніваюцца незвычайнай шырынёй тэматыкі, яны могуць датычыць любой тэмы, якая патрапіла ў цэнтр грамадскай увагі. Гэта натуральным чынам упłyвае на журналісцкае маўленне: узнікае неабходнасць уключаць спецыяльную лексіку, якая патрабуе тлумачэнняў, а калі і разгорнутых каментараў. З другога боку, шэраг тэм пастаянна знаходзяцца ў полі зроку грамадскай увагі, і лексіка, якая адносіцца да гэтих тэм, набывае публіцыстычную афарбоўку. Фарміруецца пласт маўленчых адзінак, харектэрных для публіцыстычнага тэксту, камунікатыўная прызначанасць якога спрыяе канструяванню своеасаблівага тэзашруса. Апошні вызначаецца не жанрава і не функцыянальна, а сацыяльной абумоўленасцю камунікацыі, якая становіцца важным механізмам станаўлення індывіда як сацыяльной асобы, правадніком установак пэўнага соцыума, фарміруючых, у сваю чаргу, індывідуальныя і групавыя ўстаноўкі. Індывідуальная матывацыя і формы паводзін могуць быць прыняты соцыумам, калі яны ўяўляюць сабой варыяцыі ў азначаных межах. Выразным прыкладам апошняга можа стаць праекцыя на грамадскае ўладкаванне манеры паводзін і ладу жыцця палітыкаў. Камунікатыўнасць публіцыстычнага тэксту з'яўляецца інструментам карэктні асацыяльных паводзін чалавека або групы людзей. Можна сказаць, што ў ролі сацыяльнага працэсара журналісцкі тэкст служыць фарміраванню грамадства ў цэлым, адыгрываючы сувязную ролю ў жыцці камунікантаў. Публіцыстычны тэкст выражает карэліяцыі ўласна паводзін аб'екта інфармацыі і артэфактаў, г.зн. апрацаванага рэдактарам або аперата-

рам і рэдактарам друкаванага тэксту або відзэтэксту. Артэфакт даступны адрасату – грамадству. Тое, што стаіць за такой апрацоўкай, застаецца для яго невядомым. Маўленчы імідж палітыка складаецца менавіта з артэфактаў, тады як зыходная маўленчая падзея і іх першапачатковая фіксацыя часта не бяруцца пад увагу. Такім чынам, лінгвістыка публіцыстычнага тэксту як самастойнае навуковае адгалінаванне пастулюе і акрэслівае экстралінгвістычную сутнасць публіцыстычнага тэксту (дыскурса), дазваляе разглядаць яго ў рамках каўзальна-генетычнай тэорыі ў якасці інфармацыйнага пакета, які мае сваю структурную, сістэмную, лінейную і іерархічную арганізацыю.

Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту з'яўляецца па першааснове і па прадмеце свайго вывучэння сацыяльной навукай. Шматтайнасць функцый мовы ў грамадстве, цесная сувязь яе з мысленнем і дзейнасцю чалавека робяць гнуткім узаемадзеянне мовазнаўства і журналістыкі з літаратуразнаўствам, антрапалогій, філасофіяй і інш. навукамі. Высновы пазамоўнай прыроды публіцыстычнага тэксту ніяк не сведчаць пра тое, што маўленчую палітру журналісткага твора можна даследаваць эклектычна, у адрыве ад уласна лінгвістычнай пабудовы, заканамернасцей і тэндэнций унутранага (інтрапланетарнага) развіцця мовы. Характарыстыка анталагічных прымет паказвае на непарыўную сувязь, арганічную звязанасць вербальнага знака з першапрычнай свайго ўзнікнення – сацыяльным дзеяннем носьбіта мовы, якое не ўспрымаецца фрагментарна, а ёсць структурны кампанент цэласнай сістэмы, глабальная макрастратэгія жыццёвага ўладкавання. Выдзяляецца дыхатамія экстралінгвістычнага і інтрапланетарнага ў публіцыстычным тэксле, першаму складніку якой надаецца значна большая ўвага, чым у любым іншым тэксле, напрыклад мастацкім. Экстралінгвістычная інфармацыя мастацкага тэксту звычайна падавалася ў канцепціях фонавых ведаў, гарызантальных кантэкстаў, рабіўся экстралінгвістычны каментар, заснаваны на выяўленні гісторычнай шматпланавасці мастацкага тэксту, прынцыпах каардынацыі агульнага і прыватнага, узаемаабумоўленасці і ўзаемазвязанасці формы і зместу. Іншымі словамі, тэкст пад даследчым вокам вучонага праходзіў дэкадзіроўку, дэшифроўку закладзенай у ім гісторычнай абумоўленай сацыяльной інфармацыі. Менавіта такія падыходы дазволілі падысці да вывучэння паэтычнага тэксту як культуралагічнага феномена, дзе тэкст паўстае як носьбіт кадзіраванай інфармацыі пра этнапсіхалагічны склад народа, якая можа даць адказы на пытанні аб законах яго вытворчасці, спецыфіцы праек-

тавання асноўных нацыянальных канцэптаў на рэцыпіента, планаванні нейтральных тэкстаў, г. зн. ідэалагічна неактуальных, і рэканструкцыі ідэалагічна адзначаных тэкстаў.

6. Генезіс і анталагічны статус лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту вызначаеца дакладна акрэсленымі прадметам (публіцыстычны тэкст) і аб'ектам (тэкставая дзеянасць журналіста) вывучэння, спецыфіка якіх заключаеца ў цесным перапляценні вербальнага знака і сацыяльнага дзеяння, што спароджае кагнітыўную апрацоўку дыскурса. Лінгвістика публіцыстычнага тэксту мае выразнае выяўленне ў нацыянальных СМІ, што звязана з гісторыяй і станам функцыянування роднай мовы і інтэрферэнтнымі ўплывамі, ізамарфізмам чужога элемента ў мове-крыніцы, у агульных і прыватных экстралінгвістычных характеристыках, як: прызначанасць для масавай аудыторыі і распаўсюджанасць, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярызация, дубліраванне і вар'іраванне, калектыўнае аўтарства, інтэртекстуальнасць і камунікатыўная прызначанасць. Дзейсным “прадстаўніком” журналісцкай творчасці можа стаць трапеічная сістэма або адзін з яе складнікаў. Моўная асаба журналіста ў параўнанні з пісьменніцкай сацыяльнай-арыентаванай, пасіўна аўтарызаванай (на ўмоўна максімальну індывідуальнасць прэтэндуюць сучасныя публіцыстычныя тэксты). Маўленчая акалічнасць прысутнасці аўтара прадуктыўна можа рэалізоўвацца ў сістэме трапеічных абазначэнняў тэксту. У параўнанні з прымым трапеічнае абазначэнне семантычна своеасаблівае. Ужо пры першым набліжэнні зразумела, што на моўным узроўні змест тропа энтратропічны, больш размыты і прыблізны, чым прымыя абазначэнні слоў. Трапеічнае значэнне рухомае, у ім моцны індывідуальна-аўтарскі момант, семантычныя межы расплывістыя, шмат чаго “не выведзена на паверхню”, а размешчана імпліцитна. Гэта дае творчую прастору для стваральніка мастацкага тэксту і толькі ў пэўнай меры канструктыўна ажыўляе публіцыстычны твор, бо стылявая прызначанасць першага і другога рознанакіраваных, рознафункциянальных, і тэксты маюць свае камунікатыўныя задачы. У слоўным аспекте пераносныя абазначэнні валодаюць патэнцыяльнай семантыкай, г.зн. не фіксуюць пэўны змест, а толькі акрэсліваюць семантычную сферу з верагоднай структурай. У маўленні журналіста здзяйсняеца адбор з гэтай сферы, і пераноснае значэнне семантызуеца па пэўных правілах узаемадзеяння прамога значэння з кантэкстуальна-сітуатыўнымі ўмовамі маўлення. Слова, спалучэнні слоў у трапеічнай канструкцыі могуць выступаць у ролі прадметна-лагічнага трампліна, які прадвызнача-

чае мадығікації экспрэсіўнай накіраванасці лексем як базавых звёнаў аўтарскага расповеду, маючых непасрэдныя адносіны да паказу розных сюжэтнай, сцэнарыяў-мадэлей, фрэймаў, накіраваных на выяўленне жыццёвых анамалій і самой сутнасці жыцця, “фрагмента рэчаіснасці” як прадмета аўтарскага бачання свету. Для больш поўнай харкторыстыкі трапеічнай сутнасці неабходна ўказаць на катэгарыяльныя характеристарыстыкі імпліцытнасці тропа. Індывідуальна-аўтарскі троп заўсёды імпліцытны па прычыне навыражанасці выніку пераносу. Импліцытнасць максімальная прысутнічае ў тропе да таго часу, пакуль ён не стане моўным фактам, пакуль за ім не замануеца больш або менш экспліцытнае значэнне.

7. Лінгвістычная арганізацыя тэксту складаецца з узаемазвязаных і сістэмна ўладкаваных структурных адзінак, якія выступаюць прадстаўнікамі, презентантамі сэнсавай, логіка-паянційнай, прагматычнай і інш. складанаэлементнай кагерэнтнасці тэксту, як сацыяльна абумоўленай, гістарычна зменлівой, культураспецыфічнай, камунікатыўна кадыфікаванай і кагнітыўна прыроднай з’явы. Размяшчэнне іх адываеца на двух узороўнях – парадыгматыкі і сінтагматыкі, што паказвае і на лінейнае размяшчэнне ў працэсе маўленчай дзеянасці чалавека, і на кадыфікацыю суперлінейную (кадыфікованую). Вывучэнне парадыгматыкі слоў праводзіцца не толькі ў рэчышчы іх лінейнага размяшчэння, а і з боку сінтагматычных сувязей, пагружэння ў кампанентную структуру. Прааналізаваны спектр азначэнняў (тэмпаральных, “нацыянальнай прыналежнасці”, “зразумеласці”, “тэматычных”, кванторных, з ацэнчальным значэннем, міжасобным значэннем і інш.), прадыкатаў, актантамі якіх выступаюць аб’екты разгляду (прыналежнасці, разумення, пошуку, каўзацыі і ліквідацыі, каўзацыі і разумення), сірканстантаў, лакалізуючых сувязь “зместу” з яго носьбітам” у прасторы і часе, дае добры грунт для вывядзення панарамы семнага “зруху”, эвалюцыі слова, якое не можа быць прадстаўлена ва ўсім сваім багацці і разнастайнасці ў слоўніку. Апошні як выразнік парадыгматычнага ўзроўню узурпуе “поле дзеянасці” словаўжывання і прымянення, стрымлівае і абмяжоўвае яго выкарыстанне. Канцэптуалізацыя рэчаіснасці адываеца праз публістычныя тэксты. “Н можа выступіць у якасці пэўнага сімвала эпохі, выразніка грамадскіх катаклізмаў.

Канцэптуальная-фактычная інфармацыя выступае ў форме індывідараў і лакутыўнага акта: фонавых, прэсупазіцыйных і рэтраспектыўных. Першая група індывідараў і лакутыўнага акта прэзентуеца ў інфармацыі, якая служыць канвенцыональнай базай для ўзнікнення тэкста-

вай, сукупнасці фактаў, ствараючых толькі пэўны фон для ўзнікнення пэўнай семы; другая тлумачыць умовы ўзнікнення семы ў лексічнай парадыгме (канцэптуальна-фактычна інфармацыя – непасрэдна ўводзіць сему ў функцыянальнае дзеянне); трэцяя аб'ядноўвае формы моўнага выражэння, якія вяртаюць чытача да папярэдняй зместава-фактуальнай інфармацыі і кадыфікуюць сему на маўленчым узроўні (не на моўным). Групы параванальныя з перыядамі актуалізацыі семы: статычны стан (неактуалізаваны), дынамічны (актуалізаваны) і дыяхронны (у звязку з папярэдняй статыкай, наступнай дынамікай і сінхронным станам). Фонавыя індыкатары семнага папаўнення маюць часцей за ўсё нявыражаны, неусвядомлены (імпліцытны) характар і не паказваюць прама на сінтагматыку слова, а толькі служаць зместава-фактуальнай базай для яго семантычнай пераарыентацыі. Прэсупазіцыйныя – яўна выражаны, рэтраспектывныя.

Структура семемы канструюеца з неаднолькавых па сваім іерархічным статусе і характары складнікаў, якія маюць розную значнасць для сістэматызацыі і адрознення пазамоўных аб'ектаў пры адлюстроўванні аб'ектыўных уласцівасцей прадметаў і з'яў. Выкарыстанне (сінтагматычнае размяшчэнне) у маўленні аднаго са значэнняў слова ўтварае семемныя палі, якія “абазначаюць” простору тэкставага дзеяння канкрэтнай семы полісемічнага слова і могуць утвараць кантэкстуальныя семы, што адлюстроўваюць розныя асацыяцыі, звязаныя з абазначэннем прадмета або з'явы, і ўзнікаюць на сінтагматычным узроўні. За кошт кантэкстуальных сем могуць рэалізоўвацца семы патэнцыяльныя з парадыгматычнага ўзроўню і стварацца ў тэксце канататыўныя сэнсавыя адценні значэння моўнай адзінкі, на аснове якіх развіваюцца вытворныя значэнні. У журналісцкім тэксце гэты працэс мае прынцыпавую асаблівасць сваёй арганізацыі – тэматичную уніфікацыю, камунікатыўную цэласнасць: падпарадкаванне асноўнай камунікатыўнай мэце не толькі структуры, але і кампазіцыйнай звязнасці, сістэмнасці структурных кампанентаў. Публістычны тэкст, такім чынам, мае монатэматычнае прызначэнне і выступае ў ролі кандэнсатора прырошчанага сэнсу канкрэтнага слова, менавіта ў ім слова атрымлівае развіццё сігніфікацыі ў поўнай адпаведнасці з медыя-падзеямі. Структурыраванне парадыгматыкі лексемы пераастае ў структурыраванне “фрагмента рэчаіснасці”, самой рэчаіснасці, паводле чаго адбываецца семантычная пераарыентацыя ці назіраецца эвалюцыя слова. Гэта наглядна адлюстроўваецца ў тэматичнай парадыгмі канцэптуальнага, дамінантнага яе кам-

панента і гіпер-, гіпасемным яго афармленнем. Сінтагматыка публіцыстычных тэкстаў зададзена функциянальным стылем, больш строгая і іерархічна арганізаваная. Кожнае фіксаванае ўжыванне паўстае “адрэзкам уяўнага свету”, узаемапраектаванага на грамадства. Медыя-сінтагма па фрагментах канструюе рэчаіснасць, у якой жыве і творыць журналіст.

Тэкстаўваральны рысай аналізаваных публіцыстычных тэкстаў з'яўляеца логіка-граматычная прадметнасць (субстанцыянальнасць), якая рэалізуе камунікатыўную зададзенасць у спецыфічных умовах жыццёвага ўладкавання сучаснага грамадства. Назіраеца таксама тэндэнцыя да высокачастотнага выкарыстання ўласных назоўнікаў, што стварае эффект непасрэднага ўключэння канкрэтных асоб у медыя-працэс, надае яму своеасаблівыя хараکтар, актуалізуе палітычныя працэсы.

Выразнай адметнасцю з'яўляеца і тое, што ў аналізаваных тэкстах актывізуеца аглютынатыўныя сродак – прыназоўнік, які быццам “кампенсуе” недастатковасць марфалагічнай парадыгмы паказчыкаў флексіўнага тыпу, высокачастотная наяўнасць яго – для сучаснай беларускай мовы асістэмная з'ява. Пераважная колькасць і функциянальная дамінанта назоўнікаў у публіцыстычным тэксле – з'ява, якая ўзнікае там, дзе спрацоўваюць стрымліваючыя фактары творчага працэсу журналісцкай дзейнасці. Калі ўлічваецца заканамерную асаблівасць існавання публіцыстычнага тэксту, то супамерная наяўнасць субстанцыянальных слоў падпарадкоўваеца асноўнай функцыі – інфармавання (паведамлення), аднак празмернае ўключэнне яе ў маўленчую практику журналіста сведчыць пра тое, што не рэалізуеца або рэалізуеца ў значна паслабленым варыянце другі складнік дыхатамічнага адзінства – функцыя ўплыву, пераканання. Неактуалізаванай застаецца і фатычная (кантактаўстанаўляльная) функцыя. Існуюць няўлоўныя на першы погляд негатыўныя тэндэнцыі існавання тэксту (асабліва інфармацыйных жанраў), дзе амаль адсутнічае жывасць, дынаміка, семантычная аб'ёмнасць і поліфанічнасць журналісцкага слова. Такая сітуацыя прайаўляеца, як правіла, у часы заняпаду творчага пошуку, незапатрабаванасці пропагандысцкай тактыкі публіцыстычнага слова дзеля культивавання асноўных духоўных і маральных якасцей (увогуле нацыянальнай ідэі) у грамадстве.

Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага тэксту, такім чынам, ладкуеца па сваіх пэўных правілах і прынцыпах, праглядаеца ва ўзаемазвязаных і сістэмна размешчаных структурных адзінках, якія прэ-

зентуюць сэнсавую, логіка-паняційную кагерэнтнасць тэксту. Складнікі тэксту размяшчаюцца на ўзоруных парадыгмы і сінтагмы. Сінтагматычны аналіз праяўлецца ў двух падыходах – валентнасным і дыстырыбутыўным. Парадыгматычнасць і сінтагматычнасць публіцыстычнага тэксту супрацьпастаўлены на ўзоруных рэляцыі і карэляцыі. Першая існуе ў верагоднасным, патэнцыяльным прымяненні, другая – у канкрэтным, сітуатыўна абумоўленым. Індыкатары ілакутыўнага акта канкрэтнай лексічнай дамінанты цалкам падпарадкованы камунікатыўнай задачы, якая ставіцца не на сінтагматычным узоруні, а на парадыгматычным, і толькі пасля рэалізуеца ў маўленні журналіста; канцептуальна-фактычна інфармацыя класіфікуюцца на групы індыкатараў ілакутыўнага акта – фонавыя, прэсупазіцыйныя і рэтраспектыўныя, якія базуюць сабой узнікненне пэўнай семемы, паказваюць шляхі яе развіцця і вызначаюцца, галоўным чынам, медыя-падзеямі; парадыгматычна структурыраванасць публіцыстычнага тэксту на лексічным узоруні мае камунікатыўную дамінанту, якая тэматычна уніфікавана (монаэтатычна) і цалкам залежыць ад экстраплінгвістычных фактараў; лексічная парадыгма публіцыстычнага маўлення грунтуеца на тэматычнай у арганічным звязку з гіпера-гіпанімічнай, якая можа праліць свято на прыярытэты ў вызначэнні дамінатнасці гіпероніма. Публіцыстычны тэкст выступае ў ролі кандэнсатора прырошчанага сэнсу канкрэтнага слова; тэзаўрус журналіста сінтагматычна абумоўлены, падпарадкованы кадыфікаванай лінейной размешчанасці, якая набывае харектар устойлівасці і зададзенасці функцыянальным стылем.

8. Дыскурсны аналіз і лінгвістыка публіцыстычнага тэксту грунтуюцца на адным падмурку – парадыгме камунікацыі, што дазваляе рэалізаваць даследчую праграму: функцыянованне масавага інфармацыйнага прадукту выяўлецца праз прызму яго сацыяльнага дзеяння, сацыяльнага ўздзеяння, кагнітыўнай сутнасці. Гэта пэўным чынам засведчыла змену навуковых парадыгмаў, якая адбылася ў працэсе пераходу ад “філасофіі свядомасці” да “філасофіі камунікацыі”, ад сацыялогіі мэтарацыянальнага дзеяння да сацыяльнай тэорыі камунікатыўнага дзеяння. Дыскурсны аналіз арыентуеца на ўстаноўкі дзеянаснай парадыгмы. Мова ў ёй і анталагічна, і эпістэмічна ўключаеца ў чалавечую дзейнасць, у якой з'яўлецца адным з найважнейшых яе інструментаў і найкаштоўнейшым прадуктам. Семантыка дыскурса не з'яўляецца аўтаномнай: недастаткова ведаць толькі значэнні вербальных знакаў. Уступае ў сілу сумарнае познанне свету, становіцца неабходным

кагнітыўны і сацыяльны аналіз ведаў носьбітаў мовы ў межах ментальнаі мадэлі. Суб'ектыўнае ўяўленне пра семантычную звязнасць публіцыстычнага тэксту можа вызначацца ў тым, што такія веды павінны быць эфектыўна арганізаваны ў асаблівых класцеры, што ўтрымліваюць у сабе агульнаадаступную для грамадства канкрэтную інфармацыю пра стэрэатыпны варыянт нейкага эпізоду.

Носьбіт мовы валодае важнай здольнасцю вызначаць, пра што напісаны тэкст, ён у стане выявіць тэму дыскурса, ён можа рэзюмаваць даволі дакладна складаныя інфармацыйныя стратэгіі паведамлення, актывізаць мадэль рэальнай сітуацыі, якая фарміруеца з элементаў сацыяльнага вопыту, іншых інфармацыйных крыніц, вывесці агульную тэматычную структуру з нейкай канкрэтнай сітуацыйнай мадэлі; улічаючы існуючу сістэму вартасцей публіцыстычнага тэксту, нормы журналісцкай практыкі, зададзеная вопытам стэрэатыпы і ідэалагічныя арыенціры, накшталт навізны паведамлення, запраграмаванае негатыўнае стаўленне, вырашыць, якія з галоўных тэм тэматычнай структуры найбольш рэlevantныя і значныя.

У працэсе кагнітыўнай апрацоўкі дыскурса выяўляеца шэраг прыёмаў, якія кіруюць дзеяннямі і ўстаноўкамі аўтара. У сукупнасці гэтых фактараў вызначаюць структуру рэlevantнасці паведамлення – у інтэрпрэтацыі рэпрадукцэнта і перцептыцы рэцыпента. Веды, перакананні, устаноўкі, валоданне сітуацыяй, усе іншыя тыпы агульной інфармацыі набываюцца, выкарыстоўваюцца і змяняюцца ў розных сацыяльных кантэкстах. Журналіст як сацыяльны суб'ект пастаянна выражает гэтую веды, правярае і супастаўляе іх з ведамі іншых людзей.

Кагнітыўны аспект апрацоўкі дыскурса заснаваны на ўзаемадзейнні паміж рэпрэзентацыямі і сацыяльным вопытам, аперацыямі ў памяці. Стэрэатыпныя, харектэрныя для пэўнага грамадства сацыяльныя і прагматычныя сітуацыі могуць утрымлівацца ў памяці ў форме сцэнарыяў такім чынам, што носьбіты мовы маюць магчымасць узаємадзейнічаць не толькі на вербалальным узроўні, а і на сацыяльна адзначаным, паравербалальным, падзейным. Любы слоўны акт выступае ў такім разе як сацыяльнае (а таксама як кагнітыўнае, прагматычнае, ментальнае) дзеянне.

Асноўны прынцып стратэгічнага падыходу да арганізацыі і вытворчасці дыскурса заключаецца ў адборы найбольш значнай у канкрэтным кантэксле і для канкрэтных камунікантаў інфармацыі. Пры гэтым павінна захоўвацца комплекснасць апісання (спасціжэння) прыроды яго

дзейння, функцыяновання. Дыскурс базуеца на стратэгіях рэпрадуцэнта і рэцыпента, сацыяльных і прагматычных, макра- і мікрастратэгіях.

9. Дыскурсны аналіз дае падставы выявіць і патлумачыць кагнітыўныя і сацыяльна-культурныя абмежаванні ў працэсе вытворчасці публіцыстычнага тэксту. Цесная сувязь мовы, кагнітalogii і сацыяльнага пазнання сведчыць пра тое, што, толькі дэталёва даследуючы сацыяльны кантэкст функцыяновання мовы, можна выявіць рэпрэзентатывную карціну свету і анталогію тэкставай дзейнасці журналіста. У дыхатамічным адзінстве рэчыўнага і ўяўленчага свету ў журналісцкай тэкставай дзейнасці прэвалюе ўяўленчы аспект, што часам прыводзіць да канструявання журналістам дамінантнага рэферэнцыянальнага “ўзнáўлення” і інтэрпрэтацыі з’яў рэчаіннасці не на карысць ісціннаму камунікатыўнаму прызначэнню (неінфарматыўныя рэпрэзентатывы, стратэгіі “запачанай няшчырасці”). Публіцыстычны тэкст як форма дыскурса выступае перш за ёсё ў падзейным аспекце, як “маўленне – мэтанакіраванае сацыяльнае дзяянне”, і паўстаем ў дыскурснай канцепцыі ў якасці галіны спецыфічнай сацыякультурнай дзейнасці. Інтэрпрэтацыя яго адбываеца на падставе спецыфічных структур-сцэнарыяў, выпрацаваных практикай кантактавання на базе вопыту сацыяльнага ўзаемадзеяння грамадства са СМИ.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1. Абелсон Р. П. Структура убеждений // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 184–201.
2. Акшина А. А. Структура целого текста. М.: Русский язык, 1981. Ч. 1. 89 с.
3. Аксамітаў А. С. Развіццё фразеалагічнага складу мовы і літаратурная норма // Беларуская лінгвістыка. Mn.: Навука і тэхніка, 1987. Вып. 31. С. 61–63.
4. Алешина И. Паблік рилейшнз для менеджеров и маркетеров. М.: ООО «Гном-пресс», 1997. 255 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1999. 373 с.
6. Антанюк Л. А. Беларуская навуковая тэрміналогія. Mn.: Навука і тэхніка, 1987. 240 с.
7. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974. С. 367.
8. Арнольд И. В. Проблемы интертекстуальности // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1992. Вып. 4. С. 26–32.
9. Артемов В. Л. Основные направления исследования и современное состояние теории массовой коммуникации за рубежом // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974. С. 76–84.
10. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
11. Арутюнова Н. Д. Тождество или подобие? // Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1981. С. 3–22.
12. Арутюнова Н. Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 389–390.
13. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976. 383 с.
14. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 338 с.
15. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. М.: Просвещение, 1981. Ч. 3. 271 с.
16. Бакина М. А., Некрасова Е. А. Эволюция поэтической речи 19–20 вв. М.: Наука, 1986. 191 с.
17. Балли Ш. Французская стилистика. М.: Иностр. лит-ра, 1961. 394 с.
18. Барапов А. Н. Аргументация как языковой и когнитивный феномен // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. М.: Наука, 1990. С. 18–32.

19. *Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Кодзасов С. В.* Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнераы, 1993. 207 с.
20. *Барт Р. S/Z /* Пер. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; Общ. ред., вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Ad Marginem, 1994. С. 277–302.
21. *Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. М.: Наука, 1987. С. 346–352.
22. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 535–540.
23. *Барт Р.* Нулевая степень письма // Семиотика. М.: Радуга, 1983. 636 с.
24. *Басава Г. І., Іұчанқаў В. І., Сінькова Л. Д.* Свято слово: Дапам. па лінгвакультуралогії. Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2002. 142 с.
25. *Бахтин М. М.* Искусство и ответственность // Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев: Next, 1994. С. 7–8.
26. Беларуская граматыка. Мн.: Навука і тэхніка, 1985. Ч. 1. 431 с.
27. Беларуская граматыка. Мн.: Навука і тэхніка, 1986. Ч. 2. 327 с.
28. *Белошапкова В. А.* Современный русский язык. Синтаксис. М.: Вышн. шк., 1977. 248 с.
29. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 447.
30. *Бергольц О.* Из дневников // Звезда. 1990. № 5. С. 180–191.
31. *Білодід І. К.* Про поривняльну стилістику східнослов'янських мов // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. Київ: Наука, 1972. С. 3–21.
32. *Блохин И. Н.* Изучение роли телевидения в формировании этнических стереотипов // Средства массовой информации в современном мире: Тез. науч.-практ. конф. СПб.: СПбГУ, 2001. С. 65–67.
33. *Блумфілд Л.* Язык. М.: Прогресс, 1968. 607 с.
34. *Бобилевич Г.* Поль Гоген в русской культуре рубежа XIX–XX вв. http://rbunyak.narod.ru/zbornik/tekstovi/06_Bobilewicz.htm.
35. *Богданов В. В.* Речевое общение: pragматические и семантические аспекты. Л.: ЛГУ, 1990. 132 с.
36. *Богданов В. В.* Текст и текстовое общение. СПб.: СПбГУ, 1993. 68 с.
37. *Богданов В. В.* Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство // Язык, личность и дискурс. Тверь, 1990. С. 148–164.
38. *Бойкова Н. Г., Беззубов А. Н., Коньков В. И.* Публицистический стиль. СПб.: Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2002. 36 с.
39. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л.: Наука. Ленинград. отд-ние, 1978. С. 175.
40. *Бремон К.* Структурное изучение повествовательных текстов после В. Проппа // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000. 536 с.

41. Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М.: Просвещение, 1965. 492 с.
42. Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высш. шк., 1967. 376 с.
43. Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. М.: Мысль, 1978. 216 с.
44. Бурак Л. И. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя. Мн.: Універсітэтскэ, 1987. 319 с.
45. Бычкова Т. А. Особенности интерпретации языковой личности и текста (на материале научно-художественной повести М. М. Зощенко “Перед восходом солнца”). www.kcn.ru/tat_ru/science/news/lingv-97/n161/htm
46. Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс, 2001. 501 с.
47. Вайнарайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования. Благовещенск: Благовещ. гуманит. колледж, 2000. 260 с.
48. Вараб'ёў В. П. Сістэма СМІ Беларусі. Мн.: БДУ, 2002. 252 с.
49. Вардуль И. Ф. Основы описательной лингвистики: Синтаксис и супрасинтаксис. М.: Наука, 1977. С. 351.
50. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 411 с.
51. Величковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия А. Р. Психология восприятия. М.: Наука, 1973. 246 с.
52. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Рус. яз., 1990. 240 с.
53. Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // ВЯ. 1955. № 1. С. 60–87.
54. Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высш. шк., 1971. 240 с.
55. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Гослитиздат, 1959. 654 с.
56. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 1953. № 5. С. 3–29.
57. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка 17–19 вв. М.: Высш. шк., 1982. 529 с.
58. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: Акад. наук СССР, 1963. 255 с.
59. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: Высш. шк., 1972. 614 с.
60. Виноградов С. И. Язык газеты в аспекте культуры речи // Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука. 1996. С. 114–123.
61. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. 492 с.
62. Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М.: Высш. шк., 1991. 447 с.
63. Винокур Г. О. Язык нашей газеты // ЛЕФ. 1924. № 2. С. 4.
64. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград: ВГУ, 1997. 114 с.

65. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки (на материалах португальского языка). М.: Наука, 1985. 228 с.
66. Воробьева Т. Б. Тропеические окказионализмы В. Маяковского // Стилистика художественной литературы. М.: Наука, 1982. С. 199–216.
67. Ворожбитова А. А. “Официальный советский язык” периода Великой Отечественной войны: лингвоторическая интерпретация // Теоретическая и прикладная лингвистика. Язык и социальная среда. Вып. 2. Воронеж: ВГТУ, 2000. С. 21–42.
68. Ворошилов В. В. Журналистика. СПб: Изд-во Михайлова В. А., 1999. 304 с.
69. Гак В. Г. К проблеме общих семантических законов // Общее и романское языкознание. М.: Моск. ун-т, 1972. С. 144–157.
70. Гальперин И. Р. Общие проблемы стилистики // Проблемы лингвистической стилистики. М., 1969. С. 37–40.
71. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.
72. Гегель. Эстетика. М.: Искусство, 1969. Т. 2. 326 с.
73. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс; Культура, 1992. С. 217.
74. Гинзбург Е. Л. Конструкции полисемии в русском языке. М.: Наука, 1985. 223 с.
75. Гирин Ю. Н. К вопросу о самоидентификационных моделях латиноамериканской культуры // Iberica Americans. Механизмы культурообразования в Латинской Америке / Отв. ред. В. Б. Земсков. М.: Наука, 1994. С. 146–158.
76. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации. М.: ИНФРА-М, 1997. 269 с.
77. Голуб И. Б. Стилистика современного русского языка. М.: Высш. шк., 1986. 335 с.
78. Гончаренко В. В., Шингарева Е. А. Фреймы для распознавания смысла текста. Кишинев: Штиинца, 1984. 198 с.
79. Горбач В. А. Метанімія ў публіцыйным маўленні (парадыгматычныя здольнасці і сінтагматычная неабходнасць): Аўтарэф. дыс. канд. філал. навук: 10.01.10 / Бел. дзярж. ун-т. Mn., 2000. 16 с.
80. Горелов И. Н. Вопросы теории речевой деятельности. Таллин: Валгус, 1987. 190 с.
81. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М.: Наука, 1985. С. 262–277.
82. Грищенко О., Шклляр В. Основи теорії міжнародної журналістики. Київ: Київський університет, 2002. 304 с.
83. Даасаева Т. М. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе. Mn.: БДУ, 2001. 152 с.
84. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В. В. Петрова; Под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Карапулова и В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1989. 312 с.

85. Демидова М. П. Вопросы стилистики русского языка. Мин.: Нар. асвета, 1982. 112 с.
86. Дипломатический словарь. М.: Наука, 1986. Т. 2. 500 с.
87. Дискурс політик у масовій комунікації // Політологія посткомунізму. <http://litopis.narod.ru/-polpost/pp.htm>.
88. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии. М.: Наука, 1984. 268 с.
89. Любуя Ж., Пир Ф., Тринон А. и др. Общая риторика. М.: Наука, 1986. 392 с.
90. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. 519 с.
91. Ефимов А. Образная речь художественного произведения // Вопросы литературы. 1959. № 8. С. 91–108.
92. Жагер М. Бумажные динозавры // Комерсантъ Daily. 1996. 2 нояб.
93. Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука. Изд. фирма “Восточная литература”, 1994. 427 с.
94. Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 248 с.
95. Ибраева Г. К. Пресса как информационный эквивалент политической культуры // Подготовка журналистских кадров (опыт, история, проблемы). СПб: СПбГУ, 1992. С. 24–28.
96. Ивченков В. И. Воздействующая функция тропов (функционально-стилистический аспект) // Журналистика: волыт, проблемы, перспективы: Тэз. дакл. навук.-практ. канф., прысвеч. 45-годдзю факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, Мінск, 1 снеж. 1989 г. Журналіст. № 10–11. С. 10.
97. Ивченков В. И., Руденко А. А. Глагольное сказуемое. Современный русский литературный язык. Мин.: БГУ, 1992. 42 с.
98. Ивченков В. И. Двуязычие и речевая культура белорусской прессы // Журналистика в 2002 году. Средства массовой информации и реалии нового века: Материалы науч.-практ. конф., Москва, 3–5 февр. 2003 г. / Ред. коллегия: Я. Н. Засурский и др. М.: МГУ, 2003. Ч. 2. С. 129–131.
99. Ивченков В. И. Дискурсивная методология журналистских исследований // 300 лет Российской журналистики: Материалы науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 11 дек. 2002 г. / Под ред. Г. В. Жиркова. СПб: Роза мира. 2003. С. 136–139.
100. Ивченков В. И. Дискурсная концепция развития теории и практики анализа текстов СМИ // Лінгвістична чытанні: Памяці педагога і навукоўца С. М. Грабчыкава. Да 75-годдзя з дня нараджэння / Рэд. калегія: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. Мин.: БДУ, 1998. С. 11–15.
101. Ивченков В. И. Когнитивная сущность языка (к практике дискурсного анализа) // Беларуская і русская мовы ў Беларусі: праблемы функцыянавання і ўзаемадзеяння: Тэз. дакл. навук. канф., прысвеч. 20-годдзю аддзела беларускамоўных сувязей (сектара рускай мовы) / Адк. рэд. А. А. Лукашанец. Мин., 1997. С. 30–31.

102. *Ивченков В. И.* Лингвистическая организация текста: В творческой лаборатории Владимира Короткевича. Мин.: БГУ, 2002. 211 с.
103. *Ивченков В. И.* Лингвостилистика тропов Юрия Казакова. Мин.: УП “Ред. науч.-метод. журн. “Пачатковая школа”, 2002. 112 с.
104. *Ивченков В. И.* Метафора и лексико-семантический тип словообразования (на материале произведений В. Короткевича и переводов их на русский язык) // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. III Респ. конф., Гродно, 5–6 окт. 1989 г. / Ред. коллегия: В. М. Никитевич (отв. ред.) и др. Гродно: ГГУ, 1989. Ч. 2. С. 157–159.
105. *Ивченков В. И.* Творительный сравнения в белорусском и русском языках // Проблемы изучения и преподавания русского языка в вузах и школах республики: Тез. докл. науч.-метод. конф., Минск, 20–22 мая 1992 г. / Ред. коллегия: А. М. Бордович и др. Мин., 1992. С. 113–115.
106. *Ивченков В. И.* Тексты-новости как коммуникативный индекс речевого вкуса эпохи // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 23–24 апр. 2003 г. / Под ред. В. И. Конькова. СПб: Роза мира, 2003. С. 161–162.
107. *Ивченков В. И.* Троп в системе номинативной деривации (на основании исследования эпитетов в прозе В. Короткевича и форм выражения их в переводах на русский язык) // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. II Респ. конф., Гродно, 25–26 сент. 1986 г. / Ред. коллегия: В. М. Никитевич (отв. ред.) и др. Гродно: ГГУ, 1986. Ч. 2. С. 41–43.
108. *Ивченков В. И.* Язык произведений Юрия Казакова (организующая функция тропа) // Адукацыя і выхаванне. 2002. № 6. С. 110–122.
109. *Ижакевич Г. П.* Взаємодія стилістики мови і стилістики мовлення // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. Київ: КДУ, 1972. С. 33–47.
110. *Ижакевич Г. П., Кононенко В. И., Пилинский Н. И.* и др. Сопоставительная стилистика русского и украинского языков. Киев: Наука, 1980. 207 с.
111. *Ильинская И. С.* О языковых и неязыковых стилистических средствах // ВЯ. 1954. № 5. С. 84–89.
112. *Ирошников М. П., Ваксер А. З.* Трансформация массового стереотипа в России XX в. // Логос. Общество. Знак (к исследованию проблемы феноменологии дискурса): Сб. науч. тр. / Отв. ред. Б. Я. Минсонжников. СПб.: ООО Выставоч. ред.-изд. комплекс “БРИГ – ЭКСПО”, 1997. С. 27–31.
113. *Іўчанкаў В. І.* Камунікатыўныя зададзенасць і прызначанасць публіцыстычнага тэксту: экстра- і інтрападінгвістыка // Жыццём напоўненае слова... (да 80-годдзя С. М. Грабчыкава): Зб. навук. арт. / Пад навук. рэд. В. І. Іўчанкаў. Мин.: БДУ, 2003. С. 16–21.
114. *Іўчанкаў В. І.* Анталогія культуры маўлення ў публіцыстычным тэксле //

Нар. асвета. 2003. № 7. С. 65–68.

115. Іўчанкаў В. І. У няўлоўным палёце знічак.... // Жыццём напоўненае слова... (да 80-годдзя С. М. Грабчыкава): Зб. навук. арт. / Пад навук. рэд. В. І. Іўчанкава. Мн.: БДУ, 2003. С. 3–4.
116. Іўчанкаў В. І. Рыторыка: Праграма дысцыпліны для студэнтаў спецыяльнасці “інфармацыя і камунікацыя”. Мн.: БДУ, 2003. 12 с.
117. Іўчанкаў В. І. Сучасная беларуская мова: Праграма дысцыпліны для студэнтаў спецыяльнасцей “журналістыка”, “інфармацыя і камунікацыя”, “літаратурная работа”. Мн.: БДУ, 2003. 28 с.
118. Іўчанкаў В. І. Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту: Праграма курса. Мн.: БДУ, 2003. 12 с.
119. Іўчанкаў В. І. Лінгвістыка тэкстаў СМІ: Праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці “журналістыка”. Мн.: БДУ, 1994. 8 с.
120. Іўчанкаў В. І. Аб сутнасці трапеічнага працэсу (лінгвастычны аспект) // Беларуская лінгвістыка. Вып. 41 / Рэд. калегія: А. А. Падлужны (адк. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1993. С. 55–62.
121. Іўчанкаў В. І. Аб універсальнасці формулы тэкстаў-навін // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: Материалы II Междунар. науч. конф., Мозырь, 26–27 марта 2003 г. / Ред. коллегия: С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий (отв. ред.). Мозырь: МГПУ, 2003. С. 139–141.
122. Іўчанкаў В. І. Ад эвалюцыі мовы да лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту // Сродкі масавай інфармацыі Беларусі ў дэмакратычным працэсе: Матэрыялы міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю з дня нараджэння прафесара Р. В. Булацкага, Мінск, 3 мая 2001 г. / Рэд. калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 1999. С. 60–63.
123. Іўчанкаў В. І. Асаблівасці развіцця публіцыстычнага маўлення на сучасным этапе // Мадэлі функцыяновання сродкаў масавай інфармацыі: Тэз. дакл. навук. канф., Мінск, 10–12 лістап. 1998 г. / Рэд. калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 1998. С. 45–48.
124. Іўчанкаў В. І. Вывучэнне мастацкай вобразнасці ў школе // Беларуская мова і літаратура ў школе. 1988. № 12. С. 11–12.
125. Іўчанкаў В. І. Выкладанне роднай мовы будучым журналістам // Вышэйшая шк. 2001. № 6. С. 45–48.
126. Іўчанкаў В. І. Генезіс і анталагічны статус лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту // Слова і час: Навук. чытанні, прысвеч. памяці прафесара У. П. Анічэнкі: Зб. навук. арт. Гомель: ГДУ. 2003. Ч. 2. С. 140–155.
127. Іўчанкаў В. І. Да праблемы вызначэння зместу тэрміна дыскурс, яго структуры і залежнасцей // Журналістыка-2002 / Рэд. калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: Интернешнл Транс-Кэпитал, 2002. С. 101–107.
128. Іўчанкаў В. І. Дыскурсны аналіз навін у прэсе // Журналістыка-2001: Матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 27–28 лістап. 2001 г. / Рэд.

- калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: Асобны Даҳ, 2000. С. 100–104.
129. Іўчанкаў В. І. Дыскурсны падыход да вывучэння маўлення (стратэгія даследавання ў тэкстаў СМІ) // Беларуская лінгвістыка. Вып. 51 / Рэд. калегія: А. А. Падлужны (адк. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 2001. С. 23–29.
130. Іўчанкаў В. І. З’ява персаніфікацыі ў творах У. Караткевіча // Весці Акадэміі навук БССР. Сер. грамад. навук. 1990. № 4. С. 105–108.
131. Іўчанкаў В. І. Інтэргратыўны падыход да журналісцкіх даследаванняў (лінгвістыка публіцыстычнага тэксту – дыскурсны аналіз СМІ) // Весн. БДУ. Сер. 4. Філагогія. Журналістыка. Педагогіка. 2003. № 1. С. 84–88.
132. Іўчанкаў В. І. Кагнітыўная лінгвістыка апрацоўкі тэксту (да пытання дыскурснага аналізу) // Язык, слово, действительность: Тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 22–23 мая 1997 г. / Ред. коллегия: А. А. Гицуцкий (отв. ред.) и др. Мн.: БГПУ, 1997. С. 39–42.
133. Іўчанкаў В. І. Камунікатыўныя падыходы да лінгвістычнага аналізу тэкстаў СМІ (агульнатэарэтычны аспект) // Журналістыка на парозе ХХІ стагоддзя: канцэпцыі і тэндэнцыі развіцця: Тэз. дакл. рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 75-годдзю Белдзяржуніверсітэта, Мінск, сак., 1996 г. / Рэд. калегія: А. Г. Слука (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 1996. С. 43–45.
134. Іўчанкаў В. І. Лінгвадыдактычныя падставы ўкаранення рэйтынгавай сістэмы ацэнкі ведаў студэнтаў (практика выкладання) // Нар. асвета. 2001. № 10. С. 13–19.
135. Іўчанкаў В. І. Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту (паводле агульнай тэорыі апрацоўкі дыскурса) // Журналістыка на парозе ХХІ стагоддзя: вопыт, праблемы, перспектывы: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 55-годдзю факультета журналістыкі, Мінск, 16 лістап. 1999 г. / Рэд. калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.). Мн.: Асобны даҳ, 1999. С. 60–63.
136. Іўчанкаў В. І. Лінгвістычнае вандраванне па старонках газет // Культура мовы журналіста. Вып. 6. Мн.: Універсітэцкае, 1992. С. 85–94.
137. Іўчанкаў В. І. Маўленчая энергія формул ветлівага звароту // Час. Журналістыка. Крытыка: Зб. навук. мат., прысвеч. 80-годдзю прафесара Е. Л. Бондаравай / Рэд. калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 2002. С. 30–33.
138. Іўчанкаў В. І. Метафара як сродак мастацкай вобразнасці ў рамане У. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” // Весці Акадэміі навук БССР. Сер. грамад. навук. 1987. № 6. С. 109–115.
139. Іўчанкаў В. І. Мова прэсы сёня і норма (агульнатэарэтычны аспект) // Журналістыка: вопыт, праблемы, перспектывы: Тэз. дакл. навук.-практ. канф., Мінск, снеж. 1992 г. / Рэд. калегія: А. Г. Слука (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 1992. С. 15–16.
140. Іўчанкаў В. І. Мовай пазнанае // Журналістыка: актуальныя праблемы развіцця. Вып. 2 / Пад рэд. праф. Б. В. Стральцова. Мн.: Вучэб. лабара-

торыя-друкарня факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, 1994. С. 12–15.

141. Іўчанкаў В. І. На шляху да прафесійнага сталення: навучыць вучынца (Сістэма рэйтынгавай ацэнкі ведаў студэнтаў пры выкладанні сучаснай беларускай мовы) // Адукацыя і выхаванне. 2001. № 6. С. 3–10.
142. Іўчанкаў В. І. Персаніфікацыя ў публіцыстычных творах // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук. Мн.: БГУ, 1991. С. 65–66.
143. Іўчанкаў В. І. Перспектывы лінгвістычнай навукі (рыторыка – стылістыка – лінгвістыка тэксту – дыскурсны аналіз СМІ) // Жыццём і словам прысягаючы... (Да 80-годдзя прафесара М. Я. Цікоцкага): Зб. навук. арт. / Рэд. калегія: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 2002. С. 22–26.
144. Іўчанкаў В. І. Перспектывына адгалінаванне лінгвістыкі тэксту (дыскурсны аналіз СМІ) // Актуальная пытанні беларускай лінгвістыкі (да 80-годдзя прафесара М. С. Яўневіча): Зб. навук. арт. Мн.: БДПУ, 2002. С. 73–78.
145. Іўчанкаў В. І. Семантычная кандэнсацыя як спосаб захавання народнай спадчыны (элементы дыскурснага аналізу беларускага маўлення) // Журналістыка-2000: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21 лістапада 2000 г. / Рэд. калегія: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: УП «Тэхнапрынт», 2000. С. 91–94.
146. Іўчанкаў В. І. СМІ ў сітуацыі білінгвізму // Журналістыка: вопыт, праблемы, перспектывы: Тэз. дакл. рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 50-годдзю факультэта журналістыкі, Мінск, 4–6 кастрычніка 1994 г. / Рэд. калегія: А. Г. Слука (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 1994. С. 18–20.
147. Іўчанкаў В. І. Станаўленне лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту на Беларусі // Беларуская лінгвістыка. Вып. 53 / Рэд. калегія: А. А. Падлужны (адк. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 2003. С. 33–38.
148. Іўчанкаў В. І. Стылістычныя асаблівасці выкарыстання тропаў у творах У. Караткевіча (параўнанне і метафора) // Беларуская лінгвістыка. Вып. 35 / Рэд. калегія: А. І. Жураўскі (адк. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1989. С. 26–31.
149. Іўчанкаў В. І. Сучасная беларуская мова: Вучэбна-метадычны комплекс: У 4 ч. Ч. 1: Арафаграфія. Графіка. Лексікалогія (фразеалогія). Мн.: БДУ, 2001. 56 с.
150. Іўчанкаў В. І. Тыпы параўнанняў у творах У. Караткевіча і іх структура // Беларуская лінгвістыка. Вып. 32 / Рэд. калегія: А. І. Жураўскі (адк. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1987. С. 24–30.
151. Іўчанкаў В. І. У вечным пошуку свайго правапісу // Крыніца. 2002. № 9–10. С. 133–139.
152. Іўчанкаў В. І. У моўнай стыхіі недзяржаўнага друку // Недзяржаўная журналістыка ў сістэме СМІ Беларусі: Матэрыялы круглага стала / Рэд. калегія: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 1998. С. 46–48.

153. Іўчанкаў В. I. У скарбніцу беларускага мовазнаўства // Нар. асвета. 1998. № 7. С. 158–159.
154. Іўчанкаў В. I. Уласабленне – структурны кампанент арганізацыі мастацка-га тэксту ў творах Караткевіча // Беларуская мова. Вып. 17 / Рэд. калегія: У. В. Анічэнка (гал. рэд.) і інш. Мн.: Універсітэтэцкае, 1989. С. 122–130.
155. Іўчанкаў В. I. Хай зернем праастае слова... // Факультэт журналістыкі. Мн.: БДУ, 2001. С. 22–25.
156. Іўчанкаў В. I. Экстраплінгвістычны ўплыў на фарміраванне беларускага пра-вапісу // Беларуская мова і літаратура. 2002. № 4. С. 49–58.
157. Каменская О. Л. Текст и коммуникация. М.: Вышш. шк., 1990. 151 с.
158. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2000. 681 с.
159. Кара-Мурза Е. С. Рубль в долларах, евро и попугаях // Журналистика в 2002 году. СМИ и реалии нового века. М.: МГУ, 2002. Ч. 2. С. 131–135.
160. Караткевіч У. Чазенія: Выбр. творы: У 2 т. Мн.: Маст. літ., 1980. С. 86–198.
161. Карапулов Ю. Н. Некоторые мысли о состоянии русского языка // Русский язык в СССР. 1991. № 8. С. 5–10.
162. Карапулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 261 с.
163. Карпович М. П. Лингвистика на службе истины и лжи // Культура мовы журналиста. Вып. 6. Мн.: Універсітэтэцкае, 1992. С. 3–11.
164. Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М.: Наука, 1977. 183 с.
165. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука. Ленин-град. отд-ние, 1972. 216 с.
166. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Изд. группа «Прогресс», 1999. 413 с.
167. Кобозева И. М. Архитектура pragматического компонента модели порож-дения высказывания // Е. Ф. Карский и современное языковедение: Мате-риалы IX Междунар. Карских чт. / Под ред. М. И. Конюшкевич: В 2 ч. Ч. 2. Гродно: ГрГУ, 2003. С. 6–19.
168. Кобозева И. М. Две ипостаси содержания речи: значение и смысл // Язык о языке: Сб. ст. / Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 303–359.
169. Кодухов В. И. Общее языкознание. М.: Вышш. шк., 1974. 303 с.
170. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1983. 223 с.
171. Колшанский Г. В. Контекстная семантика. М.: Наука, 1980. 149 с.
172. Коммуникативно-прагматические и семантические функции речевых единиц / Отв. ред. И. П. Сусов. Калинин: КГУ, 1980. 159 с.
173. Коньков В. И. Бульварная пресса как тип речевого поведения // Логос. Об-щество. Знак (к исследованию проблемы феноменологии дискурса): Сб. науч. тр. / Отв. ред. Б. Я. Минсонжников. СПб.: ООО Выставоч. ред.-изд. комплекс “БРИГ – ЭКСПО”, 1997. С. 38–44.

174. Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? http://lib.ru/pelewin/korneew_2.txt.
175. Косиков Г. К. Идеология. Коннотация. Текст (по поводу книги Р. Барта “S/Z” // Барт Р. S/Z / Пер. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; Общ. ред., вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Ad Marginem, 1994. С. 277–302.
176. Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. М.: МГУ, 1971. 267 с.
177. Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М.: Изд. торговый дом гуманит. книги “Гнозис” Кичково поле, 2001. 269 с.
178. Кривоносов А. Д. Жанры PR-текста. СПб.: Лаборатория оперативной печати факультета журналистики СПбГУ, 2001. 135 с.
179. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: от структурализма к постструктурлизму. М.: Издательская группа “Прогресс”, 2000. С. 427–457.
180. Кубрякова Е. С. Синтагматика // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 447–448.
181. Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999. 175 с.
182. Курлович Е. Р. Заметки о значении слова // ВЯ. 1955. № 3. С. 73–81.
183. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978. 543 с.
184. Левин В. Язык художественного произведения // Вопросы литературы. 1960. № 2. С. 80–90.
185. Леви-Стросс К. Структура и форма // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 400–428.
186. Лекомцев Ю. К. Принципы лингвистической синхронической семантики // Проблемы семантики. М.: Наука, 1974. С. 47–57.
187. Лопаткина С. В. Риторика в системе гуманитарного знания // Тез. докл. 7-й Междунар. конф. по риторике, Москва, 29–31 янв. 2003 г. М.: МГУ, 2003. С. 191–192.
188. Лукашэнка А. Р. Моцная і квітнеючая Беларусь павінна мець трывалы ідэалагічны фундамент // Звязда. 2003. 29 сак. С. 2–4.
189. Лысакова И. П. Психолингвистические основы формирования общественного сознания в прессе // Гуманитарные науки: из опыта теоретической интерпретации. СПб.: Фантомы, 1993. С. 53–63.
190. Матезиус В. Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967. С. 444–523.
191. Мельник Г. С., Амбросенкова В. К. Элементы психологического воздействия политических текстов на аудиторию // Логос. Общество. Знак (к исследованию проблемы феноменологии дискурса): Сб. науч. тр. / Отв. ред. Б. Я. Минсонжников. СПб.: ООО Выставоч. ред.-изд. комплекс “БРИГ – ЭКСПО”, 1997. С. 74–83.

192. Методология исследований политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов / Под общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Мн.: БГУ, 1998. Вып. 1. 255 с.
193. Методология исследований политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов / Под общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Мн.: БГУ, 2000. Вып. 2. 479 с.
194. Методология исследований политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов / Под общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. Мн.: БГУ, 2003. Вып. 3. 360 с.
195. *Минсонжников Б. Я., Юрков А. А.* Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: Факультет журналистики СПбГУ, 2002. 47 с.
196. *Минсонжников Б. Я.* Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных структур печатного издания). СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. 490 с.
197. *Михальская А. К.* Полевая структура политической логосферы и речевые средства манипулирования в публичном дискурсе // Журналистика в 1999 году: Тез. науч.-практ. конф., Москва, 2000. М.: МГУ, 2000. С. 16–17
198. *Михальская А. К.* Речевой имидж политика в политическом интервью: метод сравнительного анализа и описания // Журналистика в 1999 году: Тез. науч.-практ. конф., Москва, 2000. М.: МГУ, 2000. С. 29–31.
199. *Михальская А. К.* Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике. М.: Academia, 1996. 192 с.
200. Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М.: Наука, 1987. 279 с.
201. *Морев Г.* После глянца. Медиа 90-х: историко-юбилейные заметки. <http://www.nlo.magazine.ru/reporter/33.html>.
202. *Москальская О. И.* Грамматика текста. М.: Высш. шк., 1981. С. 183.
203. *Надибаидзе О. Ш.* Качественные издания: некоторые языковые тенденции // Журналистика в 1999 году: Тез. науч.-практ. конф., Москва, 2000 г. М.: МГУ, 2000. Ч. 5. С. 46–48.
204. *Назаренко В.* Язык искусства // Вопросы литературы. 1958. № 6. С. 69–96.
205. *Николаева Т. М.* Лингвистика текста // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 267–268.
206. *Николаева Т. М.* Текст // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 507.
207. *Николаева Т. М.* Теория текста // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 508.
208. *Николаенко Д. В.* Варварско-кочевая СКС. <http://www.nikolaenko.ru/201-4.htm>.
209. *Новиков А. И.* Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983.

С. 215.

210. Новиков Л. А. Художественный текст и его анализ. М.: Русский язык, 1988. 304 с.
211. Новый Большой англо-русский словарь: В 3 т. / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. 2-е изд., испр. М.: Русский язык, 1997. Т. 3. 824 с.
212. Ножин Е. А. Проблема определения массовой коммуникации // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: МГУ, 1974. С. 5–10.
213. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М.: Наука, 1970. 604 с.
214. Одинцов В. В. Стилистика текста. М.: Наука, 1980. 263 с.
215. Озеров Л. Ода эпитету // Вопросы литературы. 1972. № 4. С. 135–163.
216. Озерова Н. Г. Многозначность существительного и его грамматическая характеристика // Вопросы языкознания. 1987. № 5. С. 87–93.
217. Орлова Т. Д. Введение в журналистику. Организация работы редакции. Мин.: Университетское, 1989. 259 с.
218. Палиевский П. Образ или «словесная ткань» // Вопросы литературы. 1959. № 11. С. 84–99.
219. Патина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М.: Едиториал УРСС, 2002. 368 с.
220. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз, 1956. 511 с.
221. Плотнікаў Б. А. Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Мин.: Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 1999. 119 с.
222. Поливанов Е. Д. Труды по восточному и общему языкознанию. М.: Наука, 1991. 623 с.
223. Поляк Л. Мастерство критика // Вопросы литературы. 1959. № 9. С. 91–112.
224. Попов Ю. В., Трегубович Т. П. Текст: Структура и семантика. М.: Выс. шк., 1984. 189 с.
225. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М.: Выш. шк., 1990. 344 с.
226. Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков: Тип., М. Зильберберг, 1905. 649 с.
227. Почепцов Г. Г. Информационные войны. Киев: АДЕФ–Украина, 2000. 246 с.
228. Почепцов Г. Г. Имидж и выборы. Имидж политика, партии, президента. Киев: АДЕФ–Украина, 1997. 136 с.
229. Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин: КГУ, 1984. 158 с.
230. Пропп В. Я. Морфология сказки. М.: Наука, 1969. 168 с.
231. Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Семиотика. М.: Радуга. 1983. С. 566–584.
232. Прохорова С. М. Национально-культурный компонент текста: Докл. на VIII Конгрессе МАПРЯЛ. Мин., 1994. С. 22.

233. *Пустовойт П.* Через жизнь – к слову // Вопросы литературы. 1959. № 8. С. 109–120.
234. *Рождественский Ю. В.* Теория риторики. М.: Добросвет, 1999. 482 с.
235. *Руднев В.* Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. <http://www.sol.ru/Library/Kulturology/kultslov/>.
236. Русская грамматика. М.: Наука, 1980. Т. 1. 783 с.
237. Русская грамматика. М.: Наука, 1980. Т. 2. 709 с.
238. Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М.: Яз. рус. культуры, 1996. 473с.
239. Русский язык: Текст как целое и компоненты анализа. М.: Наука, 1982. 177 с.
240. *Рюриков Ю.* Тропинка тропов и дорога образов // Вопросы литературы. 1960. № 4. С. 148–167.
241. *Саченко И. И.* Война и публицистика. Мн.: Наука и техника, 1980. 280 с.
242. *Светана С. В.* Диагноз болезни: чиновничье-бюрократический жаргон // Журналистика и культура русской речи. М.: МГУ, 1996. Вып. 1. С. 49–57.
243. Сводный словарь современной русской лексики: В 2 т. /АН СССР. Ин-т рус. яз.; Под ред. Р. П. Рогожниковой. М.: Рус. яз., 1991. Т. 1: А – О. 800 с.
244. *Сенкевич М. П.* Культура радио- и телевизионной речи. М.: Высш. шк., 1997. 96 с.
245. *Серажим К.* Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцістики). Київ: КНУ, 2002. 392 с.
246. *Серио П.* О языке власти: критический анализ // Философия языка: в границах и вне границ / Ю. С. Степанов, П. Серио, Д. И. Руденко и др.; Науч. ред. тома Д. И. Руденко. Харьков: Око, 1993. Т. I. С. 83–100.
247. *Слuka A.* Пошук ісціны ў публіцистичним слове // Журналістика-2002: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 снеж. 2002 г. Мн.: УП “Тэхнапринт”, 2002. Вып. 4. С. 219–222.
248. *Слuka A.* Свабода слова – свабода ісціны // Журналістика-2001: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 27–28 лістап. 2001 г. Мн.: Асобны Даҳ, 2001. С. 232–236.
249. *Слuka A.* Слова свабоды (Трансфармация свабоды слова ў дэмакратычным грамадстве) //Журналістыка-2000: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 21 лістап. Мн.: Асобны Даҳ, 2000. С. 182–184.
250. *Сметанина С. И.* Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века). СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. 383 с.
251. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М.: Изд. лит. на иностр. яз., 1956. 260 с.
252. *Смирнов С. В.* Формирование творческой личности журналиста // Логос.

- Общество. Знак (к исследованию проблемы феноменологии дискурса): Сб. науч. тр. / Отв. ред. Б. Я. Минсонжников. СПб.: ООО Выставоч. ред.-изд. комплекс “БРИГ – ЭКСПО”, 1997. С. 113–118.
253. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. / Под ред. Е. И. Дибровой. М.: Академия, 2001. Ч. 1. 544 с.
254. Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Вестн. МГУ. Сер. 10. Журналистика. 2001. № 3. С. 22–29.
255. Солганик Г. Я. Газетные тексты как отражение важнейших языковых процессов в современном обществе (1990–1994 гг.) // Журналистика и культура русской речи. М.: МГУ, 1996. Вып. 1. С. 13–25.
256. Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 1997. 256 с.
257. Сорокин Ю. С. К вопросу об основных понятиях стилистики // ВЯ. 1954. № 2. С. 68–82.
258. Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М.: Наука, 1985. 168 с.
259. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Пер. с фр.; Общ. ред., вступ. ст. и comment. Н. А. Слюсаревой. М.: Прогресс, 1990. 280 с.
260. Степанов Ю. С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. / Под ред. акад. Ю. С. Степанова. М.: Институт языкоznания РАН, 1995. С. 35–73.
261. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения (Семиологическая грамматика). М.: Наука, 1981. 360 с.
262. Странькоў Б. В. Асноўныя творчыя метады ў журналістыцы. Мн.: БДУ, 2000. 71 с.
263. Странькоў Б. В. Метад – жанр – твор // Журналістыка-2000: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 21 лістапада 2000 г. / Рэд. калегія: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: УП “Тэхнапрынт”, 2000. С. 192–195.
264. Странькоў Б. В. Метад і жанр. Асновы творчага майстэрства журналіста. Мн.: БДУ, 2002. 118 с.
265. Странькоў Б. В. Метад публіцыстыкі ў мастацкай творчасці // Журналістыка на парозе ХХІ стагоддзя: канцэпцыі і тэндэнцыі развіцця: Тэз. дакл. навук.-практ. канф., прысвеч. 75-годдзю Белдзяржуніверсітэта. Мн.: БДУ, 1996. С. 3–5.
266. Странькоў Б. В. Публіцыстыка – эсэістыка – аналітыка // Журналістыка на парозе ХХІ стагоддзя: вопыт, праблемы, перспектывы: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 55-годдзю фак. журн., 16 лістапада 1999 г. / Рэд. калегія: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: Асобны Даx., 1999. С. 124–127.
267. Сучасная беларуская літаратурная мова. Марфалогія / Пад рэд. Ф. М. Янкоўскага. Мн.: Вышэйш. шк., 1975. 262 с.

268. Сычев А. С. Стилеобразующие факторы и стилеобразующие черты газетно-публицистической речи // Вестн. Омского университета. 1999. Вып. 3. С. 93–96.
269. Тараненко О. О. Граматико-семантичні процеси на основі відношень подібності (метафора і аналогія) // Мовознавство. 1981. № 6. С. 15–23.
270. Тарасов Е. Ф. Проблемы теории речевого общения. М.: Наука, 1992. 166 с.
271. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 143 с.
272. Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М.: Наука, 1981. 269 с.
273. Тетерин С. Дневник в стиле Франкенштейн. <http://www.teterin.raid.ru/cit.htm>.
274. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Т. 2: Г–К. Мн.: Гал. рэд. БелСЭ, 1980. 768.
275. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Т. 4: П–Р. Мн.: Гал. рэд. БелСЭ, 1980. 768.
276. Толстой И. В. Язык и культура // Журналистика и культура русской речи. М.: МГУ, 1996. Вып. 1. С. 4–13.
277. Толстой Н. И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. 6-й Междунар. съезд славистов: Докл. советской делегации. М.: Наука, 1968. С. 386–418.
278. Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л.: Учпедгиз. Ленинград. отд-ние, 1959. 535 с.
279. Тороп П. Х. Проблема интертекста // Труды по знаковым системам. Тарту: ТГУ, 1981. Т. 14: Текст в тексте. С. 95.
280. Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987. 559 с.
281. Тураева З. Я. Лингвистика текста: Лекции. СПб.: Образование, 1993. 38 с.
282. Турбин В. Что же такое стиль художественного произведения // Вопросы литературы. 1959. № 10. С. 117–134.
283. Фихтелькус Э. Десять заповедей журналистики. Вэрнамо: Fdlths Tryckeri, 1999. 155 с.
284. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А–Cad, 1994. 406 с.
285. Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива. Л.: Наука. Ленинград. отд-ние, 1986. 272 с.
286. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972. 471 с.
287. Цікоцкі М. Я. Да пытання аб вобразе аўтара як стылеўтаральнай катэгорыі публіцыстычнага тэксту // Жыццём напоўненае слова... / 3б. наўук. арт. да 80-годдзя з дня нараджэння С. М. Грабчыкава. Мн.: БДУ, 2003. С. 62–66.
288. Цікоцкі М. Інтэртекстуальная адзінкі маўлення і іх стылістычнае выкарыстанне ў маастацкіх і публіцыстычных тэкстах // Журналістыка-2002: Матэрыялы 4-й Міжнар. наўук.-практ. канф., Мінск, 5–6 снеж., 2002 г. Вып. 4.

- /Рэд. калегія: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш. Мн.: БДУ, 2002. С. 265–266.
289. Цікоўкі М. Я. Стылістыка тэксту. Мн.: Беларуская навука, 2002. 223 с.
290. Цікоўкі М. Я. Сугучнасць слоў жывых... Мн.: БДУ, 1981. 191 с.
291. Цікоўкі М. Я. Стылістыка беларускай мовы. Мн.: Універсітэцкае, 1995. 294 с.
292. Цікоўкі М. Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў. Мн.: Вышэйшая шк., 1971. 288 с.
293. Чаремных К. Политика как объект изdevательства // Век ХХ и мир. 1991. № 10. С. 32–41.
294. Чичерин А. Идеи и стиль // Вопросы литературы. 1960. № 2. С. 70–79.
295. Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор общественного диалога. М.: Пульс, 2002. 120 с.
296. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973. 280 с.
297. Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 63–84.
298. Щербин В. К. Тексты линейные и нелинейные // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: Материалы науч. конф., Мозырь, 26–27 марта 2003 г.: В 2 ч. Мозырь: МГПУ, 2003. Ч. 1. С. 178–181.
299. Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М.: ИНИОН, 1984. 222 с.
300. Языковое общение: Единицы и регулятивы. Калинин: КГУ, 1987. 138 с.
301. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Poetics. Poetyka. Poэтика. Warszawa, 1961. С. 397–417.
302. Якубинский Л. П. Язык и его функционирование. М.: Наука, 1986. 207 с.
303. Ямпольский М. Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК «Культура», 1993. 464 с.
304. Abel E. What's News. The Media in American Society. San Francisco, 1981. 240 p.
305. Bobrow D., Collins A. Representation and Understanding. Studies in Cognitive Science. New York, 1975. P. 456–465, 470–472.
306. Cicourel A. Cognitive Sociology. Harmondsworth, 1973. P. 38–44.
307. Dijk an Teun A., Kintsch W. Strategies of discourse comprehension. Chap. 6. Makrostrategies. New York: Academic Press, 1983. P. 189–206.
308. Dijk van T. A. Eppisodic models in discourse processing // Comprehending Oral and Written Language. New York: Academic Press. P. 161–196.
309. Downing J. The Media Machine. London, 1980. 256 p.
310. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1979. 394 p.
311. Goffman, E. Frame Analysis: An Essay on the Organisation of Experience. New

York, 1974. 187 p.

312. *Hartman P.* Text als linguistisches Object // Beitrage zur Textlinguistik. Mъnchen, 1971. P. 45–58.
313. *Kintsch, W.* Strategies of Discourse Comprehension. New York, 1983. P. 56–60.
314. *Korzeniewska-Berczycska J.* Образ человека в континууме публицистики. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmielsko-Mazurskiego, 2001. 150 p.
315. *Lippmann W.* Publik Opinion. New York: Harcourt. 1922. 246 p.
316. *Mandler J.* A code in the node: The use of story schema in retrieval // Discourse processes. Vol. 1. 1978. P. 14–35.
317. *Prince E., Bosk C., Frader J.* On Hedging in Physician-Physician Discourse // Pietro J., Linguistics and the Professions. Norwood: New-Jersey, 1982. P. 83–97.
318. *Riesel E.* Stilistik der Deutscher Sprache. M., 1963. 488 p.
319. *Searle J. R., Vanderveken D.* Foundations of illocutionari logic. Cambrige: Universiti Press, 1969. 240 p.
320. *Searle J.* Speech Acts. Cambrige: Universiti Press, 1969. P. 256.
321. *Tulving E.* Elements of episodic memory. London, 1983. P. 68–70.
322. *Wierzbicka A.* Semantik primitives. Frankfurt am Main, 1972. 350 p.

ІЛЮСТРАЦЫЯ ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНАЙ ПАБУДОВЫ АЎДЫ"ВІЗУАЛЬНАГА ТЭКСТУ

Троянской войны не будет

Телестудия университета CUNY показала недавно фильм Алексея Балабанова «Брат». Фильм этот я давно уже смотрел, но и от этого показа решил не воздерживаться. Мне уже приходилось говорить, что я люблю эту программу и ее ведущего – преподавателя того же университета Джерри Карлсона. А его консультантом по русским фильмам, когда они показываются, выступает с некоторых пор Михаил Ямпольский, культурный москвич, несколько лет назад обосновавшийся в Нью-Йорке. Мне было крайне интересно, как два здешних интеллигента поднесут этот постсоветский культовый фильм и какие сомнительные обертоны они в нем выделят.

Я был приятно удивлен. Комментарии были на редкость мягкими и благожелательными. Во-первых, отметили отрадный факт восстановления российского кино как производственной и коммерческой структуры: «Брат» стал первым послесоветским блокбастером, боевиком, хитом. Что касается того факта, что фильм стал в России культовым, то и тут высказывались предельно мягко. Никаких, так сказать, идеологических курсивов ни Джерри Карлсон, ни его собеседник Михаил Ямпольский не вырисовывали. Ставили фильм не в идеологический контекст, в нынешней России весьма жесткий, а в художественный, проецировали «Брата» на историю кино, говорили о поэтике жанра. Вывели его из традиции фильмов Клинта Иствуда, из его серии о «грязном Гарри» – полицейском-одиночке, берущем закон в свои руки. А несомненные, хотя и спорадические антиамериканские мотивы в фильме интеллигентные собеседники мягко высмеяли, как нечто не стоящее серьезного внимания. При этом Михаил Ямпольский сказал, что Балабанов – куда более серьезный режиссер, чем тот, каким он выступил в «Брате», вспомнил его фильм «Об уродах и людях» и некий документальный фильм об Эйзенштейне (последнего я не видел). «Брат» у Балабанова – своего рода пастиш, игра с массовым жанром и его законами. В общем, вывода о том, что Россия накануне фашистского переворота, и всё для него готово – и лозунги, и кадры, – не последовало. А какой-нибудь Александр Янов непременно сказал бы нечто в этом роде.

Я остался доволен Джерри Карлсоном и Мишой (как он его называл) Ямпольским. Они остались предельно корректными и доброжелательными джентльменами, излучавшими толерантность и полную готовность понимать нелегкие проблемы, с которыми сталкивается наш меняющийся мир. А ведь о фильме «Брат» можно было бы сказать кое-что еще, не такая уж это невинная

эстетская игрушка, не такой уж и пастиш. Конечно, в нем есть большой идеологический заряд, причем скорее злоказчественного свойства. Либеральный мэседж этого фильма уж никак не назовешь. И как раз в России многие либералы этого фильма испугались, равно как и второй его серии, «Брат-2».

Тем не менее позиция американских диспутантов мне кажется всячески предпочтительной. В Америке куда больше, чем в России, культурных людей, понимающих, что не режиссеры с актерами государственные перевороты производят. Что же касается игры на злободневных и даже взрывных темах, так это и есть один из уроков коммерческого кино, который усвоили в России. Сверхзадача «Брата» для Балабанова была – «сделать бабки». А будут бабки – можно и «оттопыриться», как он очень интересно оттопырился в «Уродах и людях».

Проблема, которую мы тут пытаемся обсуждать, – не политическая, конечно, а культурная. Это вопрос о пресловутой массовой культуре, модели которой всё обязательнее становятся и для серьезного искусства.

Возникает знаменитая проблема курицы и яйца: что первичнее? Вкусы масс, диктующие всякую чернуху и порнуху, или изыски эстетов, постепенно привычивших аудиторию к «секс энд вайолэнс» как единственному адекватному киноязыку современности? Во всяком случае, «пипл это хавает». Совсем недавняя американская попытка сделать нормальный фильм о нормальных людях в жанре бытового реализма – с самим Джеком Николсоном в главной роли – оказалась совершенно никакой. Пришлось подпустить соплей и спасать голодающего мальчика из Танзании, на что якобы и пригодилась жизнь пожилого американца-пенсионера, лишившегося работы, жены и любимой дочери, вышедшей замуж за приурока. Мораль, ей-богу, не стоящая великой кинодержавы: у нас плохо, так в других местах еще хуже.

Танзания не помогла.

А ведь могла бы. Я сейчас завожу речь о достаточно обсуждавшейся проблеме: как влияние – вливание – свежей так называемой дикарской крови помогает вырождающимся эстетам посткультуры. Хрестоматийный пример – Пикассо с его кубизмом, пошедшими от так называемой «негрской» скульптуры. Аполлон Чернявый, как называли это русские футуристы. И вот что интересно наметилось еще в тех, давнишних разговорах: то ли это эстетическое обновление сулит, то ли грядущего хама хозяином жизни делает? Странная вещь: в России получилось и то, и это. И Маяковский, и смерть Маяковского.

Вот передо мной базар и смерть базара, как писал Бабель.

То, что культурные сюжеты имеют свойство повторяться с какой-то менделеевской надоедающей периодичностью, убеждает в очередной раз статья, появившаяся в одиннадцатом номере журнала «Октябрь» за прошлый, разумеется, год. Статья интересная, провокативная, автор – Кирилл Анкудинов: из Майкопа, как он всячески подчеркивает. Автор чувствует двусмысленность поставленной им темы, и то, что он эту двусмысленность не доводит до кондиции, –

минус его статьи. Неясен до конца его посыл: то ли он тревогу бьет, то ли призывает столицу припасть к земле. Оппозиция автора – тусовка и провинция. Тусовкой, как я понимаю, нынче принято называть большой свет. Ну а провинция – она и есть провинция, даже не Танзания.

Цитируем увлекательного автора – статья его называется «Другие»:

«В этом зримом расколе литературы – полбеды. Беда в другом, более страшном явлении – в том, что подавляющая часть литературы вообще никак не опознается профессионалами. Ее для профессионалов нет. (...) Могу сказать, что стихи, которые популярны в Москве, и стихи, которые пишутся в Майкопе, это даже не два разных диалекта одного и того же культурного языка, это – два разных языка... И не думаю, что две поэзии поймут друг друга – это невозможно по определению...»

Готово создаться впечатление, что речь идет о чисто эстетических измерениях. Но автор копает глубже – говорит о зияющей культурной пропасти, в которую может провалиться тусовка, пренебрегающая тем варевом, что кипит в провинции. Попахивает новым мировоззрением, новой едва ли не верой. Возникает призрак, страшно сказать, Рима.

«Вторая литература» ... – не совсем литература в традиционном понимании этого культурного концепта. Она постепенно избавляется от заданных ей изначально рамочных форм, превращаясь в причудливую смесь фантастики, боевика, политической публицистики, философского эссе и – в наибольшей степени – мистико-оккультистского текста. Меняется тип человеческого сознания – и изменения во «второй литературе» отражают этот процесс. Я бы сопоставил данный процесс с теми явлениями, которые происходили в Древнем Риме периода упадка. В какой-то момент римляне перестали интересоваться литературой и переключились на мистику того или иного пошиба. Всю Империю заполонили бродячие проповедники – митраисты, гностики, неоплатоники, последователи культа Антиноя, Аполлония Тианского, Присциллы и Максимилии, зороастрийцы, иудаисты – и христиане в числе прочих. Утонченные римские литераторы с презрением смотрели на этих проповедников (на христиан – безусловно), считая их «тупыми сектантами». Где сейчас эти литераторы? Кто о них помнит? (...) Всё узнаемо до боли. Римские высоколобые ребятишки перепевали прошлые достижения, сочиняли центоны, снобствовали и не ведали о том, что творится у них за спиной. Потом что-то щелкнуло – и нет больше ни Рима, ни высоколобых ребятишек, а есть нечто совершенно иное. Почему это так и не становится для нас уроком, ведь аналогии очевидны? Мы ничего не знаем и не хотим знать об об-

жигающим вареве, бурлящем в черном котле коллективного бессознательного, хотя процесс приготовления совершается в непосредственной близости от нас. Нам это неинтересно. А между тем в мире запределья ... идут любопытнейшие изменения ... тут, можно сказать, создаются целые параллельные структуры со своей иерархией, со своей системой ссылок на авторитеты, со своими идеологами, со своими классиками. Так мы, глядяши, и новую цивилизацию проморгаем...»

В провинции нет критериев оценки, нет нормы, канона, классики. Всеобщего – хотя бы и среднего – образования. И это опасно, утверждает Кирилл Анкудинов, – отсюда идет гибель культуры.

«Человек должен посмотреть на литературу иными глазами, глазами провинциала. Провинция может читать всё что угодно. Сегодня – Умберто Эко или Ролана Барта, завтра – Эдуарда Асадова, потом Пелевина, Баратынского, Василия Белова, Анатоля Франса, Агнию Барто, Гомера, Бориса Полевого, Мандельштама, Анастасию, Эмиля Золя, Окуджаву, Маринину, Юрия Петухова, газету «Мегаполис-экспресс», Николая Доризо, академика Фоменко, Бахыта Кенжеева, Александра Проханова – и всё ему важно, всё интересно. И всё прочитанное им ... складывается в определенную картину мировосприятия. Конечно же, провинциалу что-то из прочитанного нравится, а что-то не нравится, без этого невозможно. Но провинциал оторван от представлений о сложившихся в той или иной референтной группе репутации авторов... Он читает всё, что попадается ему на глаза. Читает – и строит на этом свои отношения с культурой»

Вот это слово «должен» в начале предыдущей цитаты способствует недоразумению: что значит, что культурный человек что-то должен провинции? Что должно быть: бдительность или любопытствующее внимание? Чему учиться, глядя на диких сектантов, – укреплению военного бюджета или эстетической открытости?

Кирилл Анкудинов не различает четко две эти интенции. Остается неясно: то ли он готов считать Майкоп грядущей Иерусалимом, то ли хочет просто-напросто в Москву – Третий, как известно, Рим – переехать.

Концовка статьи многозначительна: «Не будем забывать: они грядут».

Я ни в коем случае не хочу создавать впечатления, что статья Кирилла Анкудина «Другие» вызывает у меня ироническое отношение. С другой стороны, конечно же, подмывает сказать: он пугает, а мне не страшно. Дело в том, что были прецеденты: проблема обсуждалась не раз, причем с привлечением первостатейных интеллектуальных сил. Проблема же, повторим, – есть ли аг-

рессивное бескультурье масс, вышедшее за рамки дискредитировавшей себя высокой культуры, знак идущей катастрофы или же некая не вовсе благотельная, но необходимая мутация, способствующая дальнейшему выживанию вдоволь притерпевшегося человечества?

В русской критической литературе есть два интереснейших свидетельства, касающихся как раз обсуждаемой темы. Интересно также, что одно из этих свидетельств было сделано до революции, а второе значительно после. Начнем со второго. Это большая статья Г. П. Федотова «Революция идет», напечатанная в эмигрантском журнале «Современные Записки» за 1929 год, номер 39.

«Есть демократия убеждения, и есть демократия быта. С начала 20 века Россия демократизируется с чрезвычайной быстрой. Меняется самый характер улицы. Чиновница-учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой, дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях. Лущат семечками, обмениваются любезностями. Стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. (...) Приглядимся к кавалерам. Иногда это чеховский телеграфист или писарь, иногда парикмахер, приказчик, реже рабочий или студент, спускающийся в народ. Профессия новых людей бывает иногда удивительной. Банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричный рабочий. ...Многолик этот напор, идущий с самого дна. В конце прошлого века бояки появляются в литературе не только в качестве темы, но и авторов. С Максимом Горького можно датировать рождение новой демократии, с Шалятиным она дает России своего гения... Футуризм – в социальном смысле – был отражением завоевательных стремлений именно этой группы. Маяковский показывает, какие огромные и взрывчатые силы здесь таятся».

Остановим на этом цитацию – уже есть что обсудить. Создается впечатление, что мысль Г. П. Федотова смещена фактом революции. В этих бульварных завсегдатаях в косоворотках он увидел большевистский кадр. Фактически так оно, по всей вероятности, и было. Между прочим, у Бабеля в «Конармии», да и в других его произведениях о гражданской войне встречаются чуть ли не все перечисленные Федотовым представители социальных групп – и банщики, и цирковые наездники, во всяком случае. Но как говорила еще древняя пословица: после этого – не вследствие этого. Не случись революции, и циркачи ездили бы на своих лошадках по манежу, а не в Первой Конной, а банщики так бы и числились среди персонажей Михаила Кузмина. А революцию не они совершили – они были щепками в этом океане. Революции, как

известно было еще Бердяеву – и из Жозефа де Местра, и по собственному опыту, – не организуются, а случаются, это исторический рок, а не результат политических стратегий.

И посмотрите, какие имена называет Федотов в качестве вершинных достижений этой социальной страты: Горький, Шаляпин, Маяковский. Бунин, правда, бы напомнил, что мнение о простонародности Горького и Шаляпина сильно преувеличено, а что касается Маяковского, так тот вообще был из дворян (правда, захолустных).

Тему много лет спустя подытожил Пастернак (хотя бы в отношении к Маяковскому):

Провинция не всегда отставала от столиц в ущерб себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благотворительная старина. Так, в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, что просвещение в России может быть только революционным.

Актуальный интерес в тексте Федотова, таким образом, представляет отмеченный им факт демократизации культуры, вполне способной дать интересные результаты, а не сомнительный тезис о зарождении большевизма среди провинциальных бульвардье с тросточками, но и с семечками. В сущности, здесь намечена будущая теория Лесли Фидлера о слиянии в демократическую эру высокой и массовой культуры, об исчезновении самого этого различия.

Возьмем еще одно свидетельство того же процесса – еще в дореволюционной России. Это статья Корнея Чуковского (о которой, кстати, вспомнил Федотов) «Мы и они». Думаю, что Кирилл Анкудинов название собственной статьи – «Другие» смоделировал по Чуковскому. И совпадение не только в идее названия: Чуковский почти столь же двусмыслен, как и Анкудинов. Чувствуются у него затруднения в квалификации этого явления – массовой культуры, в его время выразительно презентированной в популярном журнале «Вестник Знания», издателя которого, Битнера, Чуковский назвал «темным просветителем» (это стало заголовком его статьи в позднейшем советском издании).

Чуковский начинает вроде бы за здоровье, а кончает за упокой. Он тоже готов осуждать тогдашнюю «тусовку» (прости, господи, за это слово в применении к достославному Серебряному веку!): продвинутая культура изжила уже самосознание идейного учительства, жизненного руководительства, а занимается эстетическими штучками и всяческими дерзаниями по половой части; а вот в демократических низах, приобщающихся не то что к культуре, а хотя бы к грамотности, зажило еще старое шестидесятичество с его поисками мировоззрения и вообще Правды с большой буквы.

Цитируем Чуковского:

«Это же превосходно, это лучше всего, о чем только могут мечтать блистители благонравия в рядах злоказненной, кипучей молодежи, и бог с ними, с опечатками, ошибками, ошибками, промахами, – перед нами «сей-тель знанья на ниву народную», пускай и не слишком ученый и даже порою безграмотный, но множеством приманок и миражей привораживающий несметные слои молодежи к псевдонауке и псевдокультуре – подальше от гибельных соблазнов, подстерегающих на каждом шагу колеблющихся и шатких юнцов. И пускай этот «Вестник знания» часто бывает аляповат, а порою даже вульгарен, пускай в нем порою царят какие-то задворки науки: спиритизм, астрология, эсперанто, Фламмарион и Ломброзо – всё же для тысячи юных читателей он больше по душе, чем все прочие наши журналы».

Это за здравие. Но статья кончается заупокойной нотой:

«Разница поразительная. Интеллигенты Невского проспекта не только не похожи на полуинтеллигентов, они, оказывается, полярно противоположны. Это как бы два враждебных стана. И есть уже знамения, что близка между ними баталия».

Вряд ли Чуковский имел в виду те баталии, которые разгорелись в гражданской войне. Он имел в виду, вне всякого сомнения, процесс демократического упрощения, уплощения, если хотите и вырождения, культуры. Это процесс, кстати сказать, возвел в историософский закон Константин Леонтьев, вошедший в сильную моду как раз в то время, когда Чуковский был влиятельным критиком. И опять же – Чуковский не в той позиции находился (как и Федотов, хотя и по-другому), чтобы бесстрастно судить об этих процессах (или результатах, как Федотов): он ведь и сам был из низов, происхождения самого что ни на есть демократического – кухаркин сын (точнее, прачкин). И у него навсегда сохранилось амбивалентное отношение к феномену массовой культуры, уже тогда наметившемуся, и именно им одним из немногих отмеченному: и отталкивание, и некоторая солидарность. Отталкивание наиболее ошибочноказалось, скажем, в слепоте к новому культурному феномену – кино; солидарность, ощущаемая близость – в факте пожизненного увлечения Некрасовым, поэтом, сумевшим сделать демократический вкус эстетическим явлением, способом обновления поэтики.

Кирилл Анкудинов, несомненно, чувствует эту проблему – возможности обогащения так называемой высокой культуры на счет так называемой низкой, и даже соответствующий современный пример приводит: стихи Бориса Рыжего, вошедшие вроде бы в канон. Но «тусовка» его все-таки подпортила, заставляя прежде всего на канон и ориентироваться. И тут у него случаются досад-

ные срывы: он, например, сравнил Северянина – с Жириновским. Я уже говорил, что Жириновский оказался не так уж и зловещ, а в какой-то степени даже и характерен, стилен: демократическая политика не может не порождать таких демагогов, это ее неизбежная издержка. Ну а что касается Северянина, то это уж совсем последнее дело – считать его пошляком: просто поэты бывают разные, а Северянин – несомненный поэт. Во Франции он бы стал членом Академии, «бессмертным». Кстати, Северянин из Череповца. Он догадался скрестить французский жаргон именно с Череповцом, – и получилось свое. А на что еще поэту следует рассчитывать? Быть властителем дум, что ли?

Не стоит России предсказывать судьбу Третьего Рима – хотя бы потому, что она перестала им быть (да, в сущности, никогда и не была). Майкоп лучше Третьего Рима, как живой пес лучше мертвого льва. Полагаю, что и Кирилл Анкудинов об этом догадывается – обладает таким эзотерическим знанием.

Вообще люди, имеющие возможность делать фильм «Брат», никогда не будут стрелять по-настоящему. Войны случаются не оттого, что кто-то делает экранные боевики, а по другим причинам, не совсем ясным. Закончим этот разговор присловьем советских бабок в подворотнях или в очередях: лишь бы войны не было (<http://www.svoboda.org/programs/rq/2003/rq.011603.asp>).

**СПІС ПУБЛІКАЦЫЙ, ВЫКАРЫСТАНЫХ ДЛЯ
АНАЛІЗУ ПАРАДЫГМАТЫЧНЫХ МАГЧЫМАСЦЕЙ
СЛОВА Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫХ ТЭКСТАХ,
ТЭМАТАЧНА УНІФІКАВАНЫХ**

1. Іўчанкаў В. У духу міру, правоу чалавека і дэмакратіі. – Настаўніцкая газета. – 1994. – 5 лістапад.
2. “Там студэнты і вучні вучацца, а мы іх вучым...”. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1995. – 25 лістапад.
3. Панаўленні ў школьнай адукацыі эвалюцыйным шляхам. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1996. – 13 студзеня.
4. Прывяртэтны ў адудацыйнай сферы. – Інтэрв’ю з міністрам адудацый Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1997. – 1 лютага.
5. “Я ўпэўнены ў плёне нашай агульной працы.” – Інтэрв’ю з міністрам адудацый Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1997. – 27 верасьня.
6. Школа – гэта жывы арганізм, які рэагуе на добрую ўвагу і падтрымку. – Рэспубліка. – 1997. – 3 кастрычніка.
7. Школьная реформа: решения и перспективы. – Інтэрв’ю з міністрам адудацый Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1998. – 9 чэрвеня.
8. Школьный год в условиях детского сада. – Інтэрв’ю з міністрам адудацый Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1998. – 18 чэрвеня.
9. Вялікае пачынаецца з малога, або Якое месца займае пачатковая адудацый ў рэфармуемай школе. – Інтэрв’ю з міністрам адудацый Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1998. – 23 ліпеня.
10. Іўчанкаў В. Спынілі сваю дзейнасць яшчэ дзве недзяржкаўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы. – Настаўніцкая газета. – 1998. – 23 ліпеня.

11. Іўчанкаў В. Анулявана ліцэнзія на арганізацыю Знешнеэканамічнага не-дзяржаўнага тэхнікума. – Настаўніцкая газета. – 1998. – 23 ліп.
12. Великое начынаецца с малого, или Какое место занимает начальное образование в реформируемой школе. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Вечерний Минск. – 1998. – 5 авг.
13. У Новы год – праз адукацыю. Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1998. – 31 снеж.
14. “Першага верасня школьнай рэформа пачалася, а другога... скончылася?” – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Рэспубліка. – 1999. – 29 студз.
15. Удасканаленне сістэмы адзнак з’яўляецца нашай агульной справай. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1999. – 9 лют.
16. “Несправядліва ставіць двойку за дзесяць памылак, калі ўчора вучань рабіў усе дваццаць”. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Рэспубліка. – 1999. – 17 сак.
17. Ад ПТВ да прафесійна-тэхнічнага каледжа і прафесійнага ліцэя. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Размову вёў В. Іўчанкаў. – Настаўніцкая газета. – 1999. – 3 крас.
18. Іўчанкаў В. Прыёмныя камісіі рыхтуюцца адчыніць дзвёры абітурыентам. – Рэспубліка. – 1999. – 6 крас.
19. “Наша школа мае шмат станоўчага. Але мае рацыю і той, хто яе крытыкуе”. – Інтэрв’ю з міністрам адукацыі П. Брыгадзіным. – Раніца. – 2002. – 14 лют.